


Ба
51276

МАРК ТВЭН

ПРЫНЦ І ЖАБРАХ



ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА пры СНК БССР

Ба 51276

МАРК ТВЭН


82-93=431.72

ПРЫНЦ
і
ЖАБРАК

Пераклад Я. Маўра

БА 51276

Бел. тэлэгей
1994 г.



ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА пры ГСНК ВССР
дзіцячая літаратура
МІНСК — 1940



Марк Твен
ПРИНЦ И НИЩИЙ
Детиздат ЦК ВЛКСМ
Москва — 1936
Перевод с русского

25. II. 2009

РАЗДЗЕЛ ПЕРШЫ

НАРАДЖЭННЕ ПРЫНЦА І НАРАДЖЭННЕ ЖАБРАКА

Гэта было ў канцы другой чвэрці шаснаццатага стагоддзя.

У адзін асенні дзень у старым горадзе Лондане ў беднай сям'і Кэнці нарадзіўся хлопчык, нікому ў гэтай сям'і непатрабны.

У той-жа дзень у багатай сям'і Тюдораў нарадзілася другое дзіця, усімі жаданае і чаканае, патрэбнае не толькі сваёй сям'і, але і ўсёй Англіі. Англія так даўно марыла аб ім, чакала яго і маліла бога аб ім, што, калі яно сапраўды з'явілася на свет, народ нібы ашалеў з радасці.

Нават мала знаёмыя паміж сабой людзі, сустракаючыся ў гэты дзень, абнімаліся, цалаваліся і плакалі. Ніхто не працаў. Усе святкавалі. Бедныя і багатыя, простыя і знатныя—правалі, танцавалі, спявалі і частаваліся віном, і гэтая гульба працягвалася некалькі дзён і начэй. Удзень Лондан меў вельмі прыгожы выгляд: на кожным балконе, на кожным даху развязваліся яркія флагі, па вуліцах хадзілі пышныя працэсіі. Уначы таксама было на што паглядзець: на ўсіх скрыжаваннях палалі вялізныя каstry, а вакол іх весяліліся цэлья эскадроны гуляк.

Ва ўсёй Англіі толькі і гутаркі было, што аб нованараджаным Эдуардзе Тюдору, прынцу Уэльскім¹⁾, а той ляжаў захінуты ў шаўкі і батысты, не падазраючы аб ўсёй гэтай мітусні і не ведаючы, што з ім няньчацца знатныя лорды і лэдзі,—для яго гэта было зусім ўсёроўна.


Але нідзе не было гутаркі пра другое дзіця, пра Тома Кэнці, загорнутага ў рваныя анучы. Гаварылі аб ім толькі ў той жабрацкай, убогай сям'і, для якой яго з'яўленне на свет абыцала так многа цяжкіх згрызот.

¹⁾ Принц Уэльскі—наследнік англійскага прастола.

ДЗЯЦІНСТВА ТОМА

Пераступім праз некалькі год.

Лондан існаваў ужо пятнаццаць вякоў і быў вялікім горадам—для тых часоў. У ім налічвалася сто тысяч жыхароў,—не-




Развяваліся яркія флагі і палалі кастры...

каторыя думаюць—у два разы больш. Вуліцы былі вузкія, крытыя і брудныя, асабліва ў той частцы горада, дзе жыў Том Кэнці, недалёка ад Лонданскага маста. Дамы былі драўляныя; другі паверх высоўваўся над першым, трэці выстаўляў свае локцы далёка над другім. Чым вышэй раслі дамы, тым шырэйшымі яны рабіліся. Шкілеты ў іх былі моцных, складзеных

крыжкам бэлек. Прамежкі між бэлек запаўняліся трывалым матэ-
рыялам і зверху пакрываліся тынкоўкай. Бэлькі быт афарбо-
ваны ў чырвоны, сіні або чорны колер, у залежнасці ад густу
гаспадара, і гэта надавала дамам вельмі жывапісны выгляд.
Вокны быт маленъкія, з дроб-
нымі многаграннымі шыбамі
і адчыняліся на дво́р на
петлях, як дзвёры.

Дом, дзе жыў бацька
Тома, стаяў у смярдзючым
тупіку за Абжорным радам.
Тупік называўся Дваром аб-
едкаў. Дом быў маленъкі,
трухлявы, хісткі, даверху на-
пханы галотаю. Сямейства
Кэнці займала пакой на трэ-
цім паверсе. У бацькі з мат-
кай было нешта накшталт
ложка ў куту, але Том, яго
бабуля і абедзве яго сястры,
Бэт і Нэн, не быт прымаш-
ованы да якога-небудзь аднаго
месца; ім належала ўся пад-
лога, і яны маглі спаць дзе
захочуць. У іх быт абрыйкі
адной ці двух коўдраў ды не-
калькі бярэмляў бруднай, спа-
рахнелай саломы, але гэта
наўрад ці можна было на-
зываць пасцеллю, бо раніцою
ўсё гэта звалъвалася ў кучу,
з якой увечары кожны выби-
раў, што хацеў.

Бэт і Нэн быт пятнацца-
цігадовыя дзяўчынкі-блізняты,
дабрадушныя, мурзатыя, адзе-
тыя ў рызё і зусім цёмныя. І маці мала чым адрознівалася ад іх.
Але бацька з бабулькай быт як чэрці. Яны напіваліся, дзе толькі
маглі, і тады біліся паміж сабой альбо з кім трапіцца, лаяліся і
бажыліся на кожным кроку ў п'янім і ў цвярозым выглядзе



Двор аб'едкаў.

Джон Кэнці быў злодзей, а яго маці—жабрачка. Яны навучылі дзяцей жабраваць, але зрабіць іх злодзеямі не маглі.

Сярод гэтых няшчасных людзей жыў добры стары поп, звольнены каралём з царквы з нікчэмнай пенсіяй у некалькі медных манет. Ён часта прыводзіў дзяцей да сябе і ўпотайку ад бацькоў навучаў іх усяму добраму. Ён вывучыў Тома чытаць і пісаць. Ад яго Том набыў некаторыя веды ў лацінскай мове. Стары навучыў-бы таксама і дзяўчынак, але дзяўчынкі баяліся сваіх таварышак, якія паднялі-б іх на смех за гэтую незвычайную вучонасць.

Увесь Двор аб'едкаў быў такім-жа асіным гняздом, як і той дом, дзе жыў Кэнці. П'янкі, сваркі і бойкі былі тут самай звычайнай рэччу. Яны адбываюцца кожную ноч і працягваліся барай што да раніцы. Праламаныя галовы былі тут такой-же звычайнай з'явай, як голад. Аднак маленъкі Том не адчуваў сябе няшчасным. Часам яму бывала надта цяжка, але гэта ніколькі не засмучала яго: гэтак-же сама жылося і ўсім хлопчыкам у Дварэ аб'едкаў; таму ён лічыў, што яно так і быць павінна. Приходзячы ўвечары дахаты з пустымі рукамі, ён ведаў, што бацька будзе лаяць і біць яго, ды і бабулька не даруе яму, а сярод ночы да яго падкрадзеца вечна галодная маці і піхенька суне яму чорствую скарынку ці якія-небудзь аб'едкі, якія яна магла-б і сама з'есці, але зберагла для яго, хоць ужо не раз пападалася ў часе гэтых каварных учынкаў і атрымоўвала цяжкія пабоі ад мужа.

Не, Тому жылося не так ужо дрэнна, асабліва ўлетку. Ён прасіў міласціну не надта старанна, абы толькі выратаваць сябе ад хатніх пабояў, бо законы супроць жабрацтва былі суровыя і жабракоў каралі бязлітасна.

Нямала часу прыводзіў ён з папом Эндр'ю, слухаючы старыя казкі пра волатаў і карлікаў, пра чараўнікоў і феяў, пра зачараваныя замкі ды важных каралёў і прынцаў. Яго галава была запоўнена гэтымі дзвівоснымі казкамі, і не раз унаучы, лежачы ў цемры на жорсткай саломе, змораны, галодны, пабіты, ён даваў волю сваёй фантазіі і хутка забываўся на крыўды і боль, уяўляючы сабе прывабныя карціны чароўнага жыцця якога-небудзь прынца ў каралеўскім палацы. Дзень і нач яго праследавала адно жаданне: убачыць сваімі вачыма сапраўд-

нага прынца. Аднаго разу ён выказаў гэтае жаданне таварышам у Дварэ аб'едкаў, але тыя паднялі яго на смех і так бязлітасна здзекваліся з яго, што ён пачаў хаваць сваю мару ад другіх.



... Суне яму чорстную скарынку.

Нярэдка ён чытаў старадаўнія кнігі папа і прасіў, каб той расцлумачыў яму незразумелыя радкі і дапоўніў-бы іх сваімі рассказамі. Мала-па-малу гэтыя кнігі і мары зрабілі вялікія змены ў яго жыцці. Героі яго мараў былі такія элегантныя, што ён пачаў брыдзіцца сваіх лахманоў, сваёй неахайнасці, і яму захацелася быць чыстым і лепш убранным. Праўда, ён і цяпер часта капашыўся ў балоце і знаходзіў у гэтым вялікую прыемнасць, але ў Темзе пачаў ён плюхацца не толькі для забавы; цяпер яму было важна і тое, што вада змывае з яго бруд.

У Тома заўсёды знаходзілася на што падзівіцца каля майскага слупа ў Чыпсайдзе¹⁾ або на кірмашах. Апрача таго, час ад часу яму, як і ўсім лонданцам, удавалася пацешыцца вай-

¹⁾ Майскім слупом называецца ў Англіі высокая мачта, упрыгожаная кветкамі і флагамі. Мачту гэтую ставяць звычайна на вялікім лузі, і вакол яе адбываюцца майскія гульні.

сковым парадам, калі якога-небудзь знатнага чалавека везлі ў турму Тауэра¹⁾ сухім шляхам або ў лодцы. У адзін летні дзень ён бачыў, як спалілі на каstry ў Смітфілдзе няшчасную Ану Эск'ю²⁾, а з ёю яшчэ трох чалавек; ён чуў, як нейкі былы епіскап сказаў ім даўтую пропаведзь, якая, аднак, вельмі мала цікавіла яго. Тاکім чынам, жыццё Тома было досыць рознастайнае і прыемнае. Патрохі чытанне кніг і мары пра жыццё ў палацах так моцна ўздзейнічалі на Тома, што ён сам мімаволі пачаў граць ролю прынца. Яго вулічныя прыяцелі вельмі здзівіліся і ўзрадаваліся, калі зауважылі, што ён пачаў гаварыць смешнай, выкручастай, цэрамонлівой мовай і пераймаць манеры прыдворных вяльмож. Уплыў Тома на яго равеснікаў з кожным днём павялічваўся, і паступова яны прывыклі ставіцца да яго з вялікай пашанай, як да вышэйшай істоты. Ён жа-ж так многа ведаў! Ён умеў рабіць і гаварыць такія дзіўныя рэчы! І сам ён быў такі разумны, вучоны! Пра кожную заувагу і пра кожны ўчынак Тома дзеці перадавалі старэйшым, так што нарэшце і старэйшыя загаварылі пра Тома Кэнці, як пра надта здольнае і незвычайнае дзіця. Дарослыя людзі ў некаторых выпадках пачалі звяртацца да яго за парадай і часта дзівіліся з яго розуму і мудрасці яго прыгавораў. Ён стаў героем для ўсіх, хто толькі ведаў яго,—толькі радня не бачыла ў ім нічога выдатнага.

Прайшло нямнога часу, і Том арганізаваў для сябе каралеўскі двор! Ён быў прынцам; яго бліжэйшыя таварышы былі яго аховай, камергерамі, загадчыкамі стайні, прыдворнымі лордамі, статс-дамамі і членамі каралеўскай фаміліі. Кожны дзень самазваннага прынца сустракалі па цэраманіялу, які Том вычитаў з кніг; кожны дзень вялікія справы яго неіснуючага царства абмяркоўваліся на каралеўскай нарадзе; кожны дзень яго высокасць самазванны прынц выдаваў загады неіснюючым арміям, флотам і віцэкаралям.

А затым ён у тых-же лахманах ішоў жабраваць, выпрошваў некалькі фартынгаў³⁾, грый сухую скарынку, атрымоўваў звычайную порцю пабояю і, разлёгшыся на смярдзючай саломе, вяртаўся ў марах да сваёй выдуманай величы.

¹ Тауэр—лонданская крэпасць, якая служыла турмой для лордаў, герцаў і нават каралёў. Там адбываліся катаванні і пакаранні смерцю.

² Ани Эск'ю (1521—1546) была засаджана, як пратэстантка, у турму за ўпартасць і незгаворлівасць у розных пытаннях* і пасля катавання спалена ў Смітфілзе.

³ Фартынг—медная манета, менш за капейку.

А жаданне ўбачыць хоць адзін раз у жыцці сапраўднага прынца, жывога, расло ў ім з кожным днём, з кожным тыднем і нарэшце засланіла ўсе іншыя жаданні і зрабілася адзінай марай яго жыцця.

Аднаго разу, у студзені, ён, як заўсёды, вышаў у паход за міласцінай. Некалькі гадзін падрад, босы, здубянелы, сумна бадзяўся ён вакол Мінсінг Лэйна і Літл Іст Чыпа, зазіраючы ў вокны харчэўняў і глытаючы сліну пры выглядзе страшных пірагоў са свінінай і іншых жудасных страў, выстаўленых у акне; для яго гэта былі райскія ласункі, годныя ангелаў, прынамсі так можна было меркаваць па іхняму паху, бо каштаваць іх яму ніколі не даводзілася. Сыпаў дробны, халодны дождж, дзень быў смутны, пахмурый. Пад вечар Том прышоў дадому такі прамоклы, стомлены, галодны, што нават бацька з бабуляй як быццам пашкадавалі яго,—вядома, пасвойму: наспех пачаставалі яго кухталямі ды адправілі спаць. Боль ва ўсім целе і голад, а таксама сваркі і калатня суседзяў доўга не давалі яму заснуць, але нарэште думкі яго паймчаліся ў далёкія, чудоўныя краіны, і ён заснуў сярод прынцаў, ад ног да галавы заліты золатам і засыпаных каштоўнымі камнямі. Прынцы жылі ў дасканальных палацах, дзе натоўпы слуг скіляліся перад імі да самай зямлі, вітаючы іх, або па першаму знаку ляцелі выконваць іхняя загады. А затым, як водзіцца, ён сасніў, нібы ён і сам—принц.

Усю ноч ён цешыўся з свайго каралеўскага бліску; усю ночь ён быў абкружаны знатнымі лэдзі і лордамі; у патоках яр-



Дарослыя людзі началі звяртася да яго за парадай.

кага святла ён важна ішоў сярод іх, удыхаючы цудоўныя араматы, слухаючы чароўную музыку і адказваючы на начцівия паклоны натоўпу то ўсмешкай, то прыхільным кіўком.

А раніцою, калі ён прачнуўся і ўбачыў навакольнае ўбогства, усё здалося яму ў тысячу разоў горшым. Сэрца яго горка заныла, і ён заліўся слязмі.

РАЗДЗЕЛ ТРЭЦІ

СУСТРЭЧА ТОМА З ПРИНЦАМ

Том устаў галодны і вышаў галодны з дому, але ўсе яго думкі былі ахоплены зданнёвым харастром яго начных сноў. Ён безуважліва пасоўваўся па Сіці, нібы не бачачы, куды ён ідзе і што адбываецца навакол. Адны штурхалі яго, другія лаялі, але ён увесь быў адданы сваім марам, нічога не бачыў і не чуў. Нарэшце ён апынуўся ля варот Тэмпл Бара. Так ѿдалёка ён николі не заходзіў. Ён спыніўся і з хвіліну раздумваў, куды ён трапіў, потым мары зноў захапілі яго, і ён сам не заўажыў, як апынуўся па-за сценамі Лондана. У той час Стрэнд ужо не быў прасёлачнай дарогай і нават лічыў сябе вуліцай; але, трэба сказаць, гэта была досьць дзіўная вуліца, таму што, хаця па адным баку яе цягнуўся амаль суцэльны рад дамоў, дамы па другім баку былі па раскіданыя на далёкай адлегласці адзін ад другога,—пышныя палацы багацейшых дваран, акружаныя раскошнымі садамі, якія спускаліся да ракі. У наш час на месцы гэтых садоў ціснуцца цэлыя акры панурых будынкаў з камня і цэглы.

Том дабраўся да вёскі Чэрынг і прысёў адпачыць ля падножжа прыгожага крыжа, паставленага ў даўнія часы адным развенчаным каралём; потым ён зноў ляніва павалокся па вельмі прыгожай пустыннай дарозе, абмінуў раскошны палац кардынала і накіраваўся да другога, яшчэ больш раскошнага і велічнага палаца—Вестмінстэрскага. Здзіўлены і шчаслівы, глядзеў ён на гэту каменнью аграмадзіну з широка раскинутымі флігелямі, на грозныя бастыёны і вежы, на велізарныя каменныя вароты з залачонымі рашоткамі, на каласальных гранітных ільвоў і іншыя сімвалы англійскай каралеўскай улады. Няўжо яго заветныя мары нарэшце збудуцца? Гэта-ж кара-

леўскі палац. Хіба не можа здарыцца, што, калі лёс будзе прыхільны да яго, ён убачыць і прынца—сапраўднага прынца, з касцей і цела?

Па абодвух баках залачоных варот стаялі дзве жывыя стаю—стройныя і нерухомыя воіны, закованыя ад галавы да ног у бліскучыя сталёвыя латы. На пачцівай адлегласці віднеліся групы сялян і гарадскіх абываталіяў, прагнуўшых хоць адным вокам убачыць каго-небудзь з каралеўскай сям'і. Раскошныя экіпажы з багата ўбранымі панамі і такімі-ж убранымі слугамі на запятках прыезджалі і выезжалі праз многія другія вароты ў палацавай агарожы.

Бедны маленькі Том у сваіх лахманах далучыўся да натоўпу зявак і павольна, баязліва прайшоў міма вартавых; сэрца яго моцна застукала, і ў души абудзілася надзея. І раптам ён убачыў праз залачоныя пруты рашоткі такое відовішча, што ледзь не ўскрыкнуў ад радасці. За агарожай стаяў прыгожы, стройны хлопчык, смуглівы і загарэлы ад гульняў і практыкаванняў на паветры, убраны ў шоўк і атлас, які блішчэй ад дарагіх камняў; пры баку ў яго вісела маленькая шабля, упрыгожаная самацветамі, за поясам быў кінжал; на нагах былі элегантныя боцікі з чырвонымі абсацамі, а на галаве—пунсовая шапачка з буйнымі каштоўнымі камнямі і пер'ямі, якія апускаліся на плечы. Побач стаяла некалькі пышна ўбраных паноў,—пэўна яго слуг. О, гэта, вядома, прынц—сапраўдны, жывы прынц! Тут не магло быць ніякага сумнення. Нарэшце была пачута малітва хлопчука-жабрака.

Том пачаў дыхаць часта-часта, вочы яго шырока раскрыліся ад здзіўлення і радасці. У гэту мінуту яго помыслы былі ахоплены адным жаданнем, якое засланіла ўсе іншыя: падыйсці бліжэй да прынца і ўсмак наглядзеца на яго. Перш чым ён уразумеў, што ён робіць, як ужо прыцінуўся да рашоткі варот. Але ў той-жа міг адзін з салдат груба пацягнуў яго преч і штурхануў у натоўп вясковых зявак і лонданскіх лодыраў з такай сілай, што хлопчык закруціўся, як мячык.

— Ведай сваё месца, брадзяга!

Натоўп зарагатаў, засміяўся, але маленькі прынц падскочыў да варот з палаочым тварам і крыкнуў, гнеўна бліскаючы вачыма:

— Як ты смееш крыўдзіць гэтага беднага хлопчыка? Як асмельваешся ты так груба абыходзіцца з самым апошнім з пад-

даных майго бацькі-караля? Адчыні вароты, і няхай ён увой-
дзе!

Паглядзелі-б вы, як увесь лёгкадумны натоўп адразу зняў
шапкі; паслухалі-б, як радасна ўсе закрычалі: «Хай жыве прынц
Уэльскі!»

Салдаты аддалі чэсць алебардамі, адчынілі вароты і зноў
аддалі чэсць, калі міма іх праішоў прынц Бядоты ў разываю-
чыхся лахманах і павітаўся за руку з прынцам Бязмежных.
Багаццяў.

— Ты, здаецца, галодны і змораны,—прамовіў Эдуард Тю-
дор.—Цябе скрыўдзілі. Ідзі за мной!

З поўдзесятка прыдворных лакеяў кінуліся наперад—не ве-
даю ўжо чаго, мабыць яны хацелі ўмяшацца і не пусціць Тома
у каралеўскі палац. Але прынц адхіліў іх сапраўды царственным
рухам рукі, і яны мігам застылі на месцы, як статуі. Эдуард
прывёў Тома ў палац, у раскошна ўбранны пакой, які ён назы-
ваў сваім кабінетам. Па яго загаду быў прынесены пачасту-
нак; такіх страў Том у жыцці сваім не бачыў, толькі чытаў аб
іх у кнігах. З далікатнасцю і ласкавасцю, якая павінна быць у
принца, Эдуард выслаў з пакоя слуг, каб яны не бянтэжылі
сарамлівага госця сваім строгімі позіркамі, а сам сеў побач і,
пакуль Том еў, задаваў яму пытанні:

— Як цябе завуць, хлопчык?

— Том Кэнці, з вашага дазволу, сэр.

— Дзіўнае імя¹⁾. Дзе ты жывеш?

— У Сіці, асмелюся далажыць вашай міласці. Двор аб'едкаў
за Абжорным радам.

— Двор аб'едкаў! Яшчэ адно дзіўнае імя! Ёсьць у цябе
бацькі?

— Бацькі ў мяне ёсьць, ёсьць і бабуля, якую я не надта люблю,
хай даруе мне бог, калі гэта грэх... і яшчэ ў мяне ёсьць дзве
сястры-блізняты—Нэн і Бэт.


— Мусіць, твая бабуля не вельмі ласкавая да цябе?

— Яна ні да каго не ласкавая, смею далажыць вашай свет-
ласці. У сэрцы яе няма дабраты, і ўсе свае дні яна робіць зло.

— Крыўдзіць яна цябе?

— Толькі тады яна не крыўдзіць мяне, калі спіць або зату-
маніць свой разум віном. Але як толькі ў галаве яе праясніцца,
яна б'е мяне ў два разы мацней.

1) Кэнці—па-англійску азначае вясёлы, жывавы.



— Няхай ён увойдзе!

Вочы маленькага прынца бліснулі гневам.

— Як! Б'е?—ускрыкнуў ён.

— О, б'е! асмелюся далажыць вашай міласці.

— Б'е! цябе такога кволага, маленькага! Слухай! Перш чым прыдзе noch, яе звяжуць і кінуць у Тауэр. Кароль, мой бацька...

— Вы забываеце, сэр, што яна нізкага звання. Тауэр—цямніца для знатных.

— Праўда! Гэта не прышло мне ў галаву. Але я падумаю, як пакараць яе. А твой бацька добры для цябе?

— Не дабрэй за маю бабку Кэнці, сэр.

— Бацькі, здаецца, усе адноўкавыя. І ў майго нораў не ціхі. Рука ў яго цяжкая, але мяне ён не чапае. Хоць лаянкі ён, праўду кажучы, не шкадуе. А як абыходзіца з табою твая маці?

— Яна добрая, гасудар, і ніколі не робіць мне ні крыўды, ні смутку. І Нэн і Бэт таксама добрыя, як яна.

— Колькі ім гадоў?

— Пятнаццаць год—і той і другой, ваша міласць.

— Лэдзі Елізавеце, маёй сястры, чатырнаццаць. Лэдзі Джэн Грэй, мая дваорадная сястра, мне равесніца; яны абедзве мілавідныя і ветлівыя, але мая другая сястра, лэдзі Мэры, у якой такі хмуры, злы твар і... Скажы, твае сёстры забараняюць служанкам смяяцца, каб яны не запаганілі сваю душу грахом?

— Мае сёстры? Ты думаеш, сэр, што ў іх ёсьць служанкі?

Мінуту маленькі прынц глядзеў на маленькага жабрака з важнай задумлівасцю, потым прамовіў:

— Як-жа, скажы на ласку, могуць яны абыйсціся без служанак? Хто дапамагае ім здымаша з сябе нанач адзенне? Хто адзяе іх, калі яны ўстаюць раніцою?

— Ніхто, сэр. Можа ты хочаш, каб нанач яны раздзяваліся і спалі без адзення, як жывёлы?

— Без адзення? Хіба ў іх толькі па аднаму плаццю?

— Ах, гасудар, ды навошта-ж ім болей? Не два-ж у іх цела, у кожнай.

— Як усё гэта дзіўна, незвычайна! Выбач мне гэты смех: я не думаў пакрыўдзіць цябе. У тваіх добрых сясцёр, Нэн і Бэт, будзе плаццяў і слуг досыць і вельмі скора: аб гэтым паклапоціца мой казначэй. Не, не дзякую мне, гэта глупства. Ты добра гаворыш, лёгка і хораша. Ты навучан навукам?

— Не ведаў, сэр. Добры поп Эндр'ю з ласкі навучаў мяне па сваіх кнігах.

— Ты ведаеш латынь?

— Баюся, што веды мае нязначныя, ваша светласць.

— Вывучыся, мой любы,—гэта нялёгка толькі спачатку. Грэчскі цяжэй, але, здаецца, ні лацінскі, ні грэчскі, ні іншыя мовы не цяжкія для лэдзі Елізаветы і маёй кузіны. Ты б паслухаў, як



— Колькі ім гадоў?

гэтыя юныя дамы гавораць на чужых мовах. Але расскажы мне пра твой Двор аб'едкаў. Весела табе там жывецца?

— Сапраўды весела, сэр, калі, вядома, я сыты. Нам паказваюць Панча і Джэдзі¹⁾, а таксама малпачак. О, якія пацешныя стварэнні, адзетыя страката і забаўна! Апрача таго, нам даюць прадстаўленні: акторы граюць, крычаць, б'юцца, а потым забиваюць адзін аднаго і валяцца мёртвымі; так цікава глядзець, і каштуе ўсяго толькі фартынг,—толькі іншы раз вельмі ўжо цяжка здабыць гэты фартынг, смею далажыць вашай міласці.

— Расказвай яшчэ!

— Мы, хлопчыкі, у Дварэ аб'едкаў часам ваюем паміж сабой на палках, як падмайстры.

У прынца бліснулі очы.

¹ Панч і Джэдзі—героі англійскага прастараднага тэатра лялек, на-
кітлт нашых Пяцрушкаў.

— Ад гэтага і я не адмовіўся-б. Расказвай яшчэ!
— Мы бегаем навыперадкі, сэр, хто каго перагоніць.
— Мне было-б да спадобы і гэта! Далей!
— Улетку, сэр, мы ходзім па вадзе басанож, купаемся ў каналах і ў рацэ, пры гэтым пырскаем адзін на аднаго вадой, хапаем адзін аднаго за шыю і прымушаем ныраць, і плаваем, і крычым, і скачам...

— Я аддаў-бы ўсё каралеўства майго бацькі, каб хоць разок пазабаўляцца гэтак. Калі ласка, расказвай яшчэ.

— Мы спяваём і скачам вакол майскага слуна ў Чыпсайдзе; мы закопваём адзін аднаго ў пясок; мы робім з гразі пірагі,—о, любая гразь! ва ўсім свеце нішто не дae нам больш прыемнасцей. Мы проста так і качаемся ў ёй, хай не пакрыўдзіцца сэр!

— Ні слова болей, прашу цябе! Гэта-ж чудоўна! Каб я толькі мог апрануцца ў адзежу, падобную да тваёй, зняць з ног абу-так, пацешыцца гразёю хоць раз, хоць адзінусенькі разок, але каб ніхто мяне не лаяў і не стрымліваў,—я, здаецца, з радасцю аддаў-бы карону.

— А я... каб я хоць раз мог адзецца так, як вы, ваша светласць, толькі раз, адзін-адзіны разок...

— О, вось чаго захацелася! Што-ж, няхай будзе так! Здымай лахманы і апранай гэта раскошнае ўбранне. У нас будзе нядоўгае шчасце, але ад гэтага яно не зробіцца менш радасным! Пагуляем, пакуль можна, а потым зноў пераапранемся, перш чым прыдуць і перашкодзяць.

Праз некалькі мінут маленькі прынц Уэльскі ўбраўся ў рызё, якое было адзеннем Тома, а маленькі прынц Бядоты—у раскошнае царскае плацце.

Абодва падышлі да вялікага люстэрка, і—о дзіва!—ім здалося, што яны зусім і не мяняліся касцюмамі! Яны ўтаропілі вочы адзін на аднаго, потым паглядзелі ў люстэрка, потым зноў адзін на аднаго. Нарэшце здзіўлены прынц сказаў:

— Што ты думаеш аб гэтым?

— Ах, ваша міласць, не вымагайце, каб я адказаў на гэтае запытанне. Чалавеку майго звання не належыць гаварыць такіх рэчы.

— Тады скажу аб гэтым я. У цябе такія самыя валасы, такія-ж вочы, такі-ж голас, такая хада, такі-ж рост, такая самая постаць, такі-ж твар, як у мяне. Каб мы вышлі голымі, ніхто не мог бы сказаць, хто з нас ты, а хто прынц Уэльскі. Цяпер, калі на мне

твая адзежа, мне здаецца, я жывей адчуваю, что адчуў ты, калі гэты грубы салдат... Слухай, у цябе-ж на руцэ сіняк.

— Глупства, гасудар! Ваша светласць ведаеце, што гэты злашчасны вартавы...

— Маўчи! Ён абышоўся з табой ганебна, злосна! — усклікнуў маленькі прынц, тулнуўшы босай нагой. — Калі кароль... Не кратайся з месца, пакуль я не вярнуся! Такі мой загад!

У адзін міг ён сконцэнтраваўся і стала іх схаваў нейкі прадмет, які меў дзяржаўнае значэнне, выскачыў за дзвёры і паймаўся ў патрапаных лахманах па пакоях палаца. Твар у яго разгарэўся, вочы заблішчэлі. Падбегшы да вялікіх варот, ён ухапіўся за жалезныя пруты і, торгаючы іх, закрычаў:

— Адчыні! Адчыні вароты!

Салдат, той самы, што скрыўдзіў Тома, зараз-же выканаў гэтае патрабаванне; як толькі прынц, задыхаючыся ад царственага гневу, выбег з высокіх варот, салдат пачаставаў яго такой звонкай аплявухай, што той кулём паляцеў на дарогу.

— Вось табе, жабрацкае адроддзе, за тое, што мне праз цябе дасталося ад яго высокасці!

Натоўп зароў, зарагатаў. Принц апынуўся ў гразі. Ён ускочыў на ногі і гнеўна падляцеў да вартавога з крыкам:

— Я прынц Уэльскі! Мая асоба свяшчэнная, і цябе павесяць за тое, што ты асмеліўся дакрануцца да мяне.

Салдат аддаў яму чэсьце алебардай і з усмешкай сказаў:

— Хай жыве яго каралеўская высокасць!

Потым сядзіта:

— Ідзі ты прэч, дурная рвань!

Натоўп з рогатам абступіў няшчаснага маленькага прынца і пагнаў яго па дарозе з гікам і крыкам:

— Дарогу яго каралеўской высокасці. Дарогу прынцу Уэльскаму!

РАЗДЗЕЛ ЧАЦВЕРТЫ

НЯГОДЫ ПРЫНЦА ПАЧЫНАЮЦА

Народ цікаў і праследаваў прынца на працягу многіх гадзін. А потым адварнуўся і пакінуў яго аднаго. Пакуль у прынца хапала сілы лята адбіваша ад бязлітасных праследвальнікаў, пагражаяючы ім сваім каралеўскім гневам, пакуль ён мог даваць загады натоўпу сваім царственным голасам, гэта цікава для дзяячыннікаў.

але як толькі стома прымусіла прынца змоўкнуць, ён страціў для катаў усякую каштоўнасць, і яны пайшлі шукаць сабе другой пацехі. Тады ён стаў азірацца навакол, але не пазнаваў гэтай мясцовасці. Ён ведаў толькі, што знаходзіцца ў лонданскім Сіці. Ён пайшоў куды вочы глядзяць. Трохі счакаўшы, дамы началі радзець, і прахожых сустракалася ўсё меней. Ён апалаў скрываўленыя ногі ў ручай, які працякаў там, дзе цяпер знаходзіцца Фарынгдон-стрыт, адпачыў некалькі мінут і зноў пусціўся ў дарогу. Хутка дабраўся ён да вялікага пустыра, дзе было толькі некалькі будынкаў, па раскіданых без ніякага парадку, і вялізная царква. Ён пазнаў гэту царкву. Яна ўся была ў рыштаваннях, і ўсюды кішэлі рабочыя. У ёй адбываўся шырокі ремонт. Прынц адразу павесілеў. Ён адчуў, што яго няшчасцям прышлоў канец. Ён сказаў сабе: «Гэта старая царква Шэрых манаҳаў, якую кароль, мой бацька, адабраў ад іх і ператварыў у прытулак для кінутых і бедных дзяцей і даў ёй новую назыву «Хрыстовы манастыр». Тутэйшыя выхаванцы, вядома, з радасцю зробяць паслугу сыну таго, хто быў такім щодрым і велікадушным да іх, тым, болей, што сын гэты таксама пакінуты і бедны, як і тыя, хто цяпер знайшлі тут прытулак і знайдуць яго ў далейшыя дні».

Хутка ён апынуўся сярод чарады хлапчукоў, якія бегалі, скакалі, гулялі ў мяч, у чахарду, страшэнна шумелі, кожны забаўляўся, як умеў. Усе яны былі адзеты аднолькава, як адзяваліся ў тыя дні падмайстры і слугі. У кожнага на макаўцы была плоская чорная шапачка, велічынёю са сподак і ні да чаго не прыдатная,—яна не абараняла галавы, таму што была вельмі малая, і зусім ужо не ўпрыгожвала яе; з-пад шапачкі падалі на сярэдзіну ілба валасы, падстрыжаныя ў кружок і не падзеленыя праборам; на шыі—каўнер, як у асоб духоўнага звання; сіні камзол, шчыльна ахапляючы цела, і шырокі чырвоны пояс да кален, яркаўтыя панчохі, перацягнутыя вышэй кален падвязкамі, і ніzkія чаравікі з шырокімі металічнымі пражкамі. Гэта быў досыць нязграбны касцюм.


Хлопчыкі спынілі гульню і сабраліся вакол прынца. Той сказаў з уласцівай яму важнасцю:

— Добрыя хлопчыкі, скажыце вашаму начальніку, што з ім жадае гутарыць Эдуард, прынц Уэльскі.

Гэтыя слова былі сустрэты гучнымі крыкамі, а адзін непачцівы падлетак сказаў:

— Ты што-ж, галадранец, пасланы яго міласцю?

5 51276.



— Хай жыве яго қаралеўская высокасць!



Твар прынца ўспыхнуў гневам, ён працягнуў руку да бядра, але нічога там не знайшоў. Усе бурна зарагаталі. Эдуард сказаў:

— Так, я прынц,— і не належыць вам, якія кормяцца з ласкі майго бацькі, так абыходзіцца са мною.



Сабакі ледзь не разарвалі яго.

Гэта здалося вельмі смешным, і натоўп дружна зарагатаў. Падлетак, што першы пачаў гутарку, крыкнуў сваім таварышам:

— Эй, вы, свінні, рабы, дармаеды царственнага бацькі яго міласці, хіба вы забылі звычай? Хутчэй на калені, ды стукайце ілбамі памацней! Аддайце гонар яго каралеўскай постаці і яго каралеўскуму рызю!

І з дружным рогатам яны ўсе кінуліся на калені, выказываючы перад сваёй афярай насмешлівую пашану.

Прынц штурхануў хлопчыка нагой і з абурэннем крыкнуў:

— Вось табе задатак да заўтра. А заўтра я цябе павешу на шыбеніцу.

А, гэта ўжо не жарт! Якія тут жарты! Смех адразу сцішыўся і замест весялосці з'явілася злосць. Дзесяць галасоў закрычала:
— Бяры яго! Валачы яго ў сажалку! Дзе сабакі? Леў, сюды!
Сюды, Клыкасты!

Затым паследавала сцэна, якой ніколі яшчэ не бачыла Англія: плебей паднялі руку на свяшчэнную асобу наследніка і парашылі зацкаваць яго сабакамі, якія ледзь не разарвалі яго.

К надыху ночы прынц апынуўся ў самай заселенай частцы горада. Цела яго было ў сіняках, рукі ў крыві, лахманы запырсканы гразёю. Ён бадзяўся раз'юшаны па вуліцах, усё больш і больш не ўсведамляючы, дзе ён знаходзіцца,—змораны і слабы, ледзьве валочачы ногі. Ён ужо перастаў задаваць пытанні прахожым, бо тыя, замест адказу, лаялі яго. Ён мармытаў сам сабе:

«Двор аб'едкаў! Калі толькі ў мяне хопіць сілы да цягнучца туды, перш чым я звалося,—я выратаваны. Яго радня адвядзе мяне ў палац, дакажа, што я не належу да іхній сям'і, што я—сапраўдны прынц, і зноў я стану, чым быў».

Час ад часу ён успамінаў, як яго пакрыўдзілі хлопчыкі з Хрыстова манастыра, і казаў сабе:

«Калі я зраблюся каралём, яны атрымаюць ад мяне не толькі ежу і прытулак, але будуть вучыцца па кнігах, бо сыты жывот мала варты, калі і розум галадае і сэрца. Трэба гэта добра запомніць, каб урок, атрыманы мною сёння, не пратаў дарма. Веды змянчаюць сэрца, выхоўваюць літасць і далікатнасць».

Агні началі мігаць, пайшоў дождж, узняўся вецер, надышла халодная, бурная ноч. Бяздомны прынц, беспрытульны наследнік англійскага трона, ішоў усё далей і далей, паглыбляючыся ў лабірінты брудных вуліц, дзе кішэлі вуллі беднасці і гора.

Раптам нейкі п'янны вялізнага росту груба схапіў яго за каўнер.

— Зноў прашвэндаўся да такога позняга часу, а дахаты не прынёс ніводнага меднага фартынга! Ну, глядзі, калі ты без грошай! Я паламаю ўсе твае нікчэмныя косці, каб я не быў Джон Кэнці!

Прынц вырваўся з рук п'яніцы, мімаволі выціраючы плячо, апаганенае яго дакрананнем, і горача сказаў:

— О, ты яго бацька? Слава добраму небу! Адвядзі мяне ў бацькаўскі дом, а яго выведзі адтуль!

— Яго бацька? Я не ведаю, што ты хочаш сказаць. Але я ведаю, што я твой бацька... і ты хутка ў гэтым пераканаешся...

— О, не жартуй, не хітруй і не марудзь! Я змарыўся, я паранены, я не магу больш цярпець. Адвядзі мяне да майго бацькі



П'яны скапіў яго за каўнер.

караля, і ён узнагародзіць цябе такімі багаццямі, якія табе ніколі і не сніліся. Вер мне, вер, я не маню табе, я кажу чыстую праўду! Працягні мне руку, выратуй мяне! Я сапраўды прынц Уэльскі!

Са здзіўленнем утаропіўся Джон Кэнці на хлопчыка і, ківаючы галавой, прамармытаў:

— Звар'яцеў, з глузду з'ехаў!

Потым ён зноў ухапіў яго за каўнер, хрыпла засмияўся і вылаяўся.

— Але ці звар'яцеў ты ці не, а мы з бабуляй пералічым табе ўсе рэбры,—хай не буду я Джон Кэнці!

І ён павалок за сабой раззлаванага прынца, не гледзячы на яго супрацілленне, і знік разам з ім у адным з бліжэйшых двароў; а следам за імі чуліся вя-
сёлыя крыкі чалавечых падон-
каў...

РАЗДЗЕЛ ПЯТЫ

ТОМ У РОЛІ ПАТРЫЦЫЯ

Том Кэнці, астаўшыся адзін у кабінцы прынца, вельмі добра скарыстаў сваё адзіноцтва. То так, то гэтак становіўся ён перад вялікім лютэркам, любуючыся сваім раскошным убрannем; потым адышоўся, пераймаочы благародную постаць прынца і ўвесь час наглядаочы ў лютэрку, які з гэтага выходзіць эфект. Потым выняў з ножнаў прыгожую шпагу і з глыбокім паклонам пацалаваў яе і прыціснуў да грудзей, як рабіў гэта піць ці шэсць тыдняў назад на яго вачах адзін благародны рыцар, калі аддаваў чэсць каменданту Тауэру пры передачы яму знатных лордаў Норфорлька і Суррэя для зняволення ў турме. Том гуляў з кінжалам, апраўленым каштоўнымі камнямі і вісейшым у яго пры баку, разглядаў мастакае і дарагое абсталяванне пакоя, садзіўся па чарзе ў кожнае з багатых крэслаў і думаў аб tym, як заганарыўся-б ён, каб хлапчуکі з Двара аб'едкаў маглі зірнуць сюды хоць на міг і ўбачыць яго ў такім харастве. Ці павераць яны цудоўнай казцы, якую ён раскажа ім, калі вернецца дадому, або будуць ківаць галовамі і гаварыць, што ад празмернага напружання фантазіі ён нарэшце страціў розум?


Так праішло з поўгадзіны.

Тут ён упершыню падумаў, што прынца нешта доўга няма, і



Потым выняў шпагу...

адчуў сябе адзінокім. Скора багатыя цацкі, якія акружалі яго, перасталі яго цешыць; ён прагна прыслухоўваўся да кожнага тку; спачатку яму было няёмка, потым ён устрывожыўся, потым засумаваў. А што, калі раптам увойдуць якія-небудзь людзі і ўбачаць яго ў прынцавым убрannі, а прынца няма, і ніхто не



Параашыў уцячы.

растлумачыць ім, у чым справа. Яны, чаго добрага, тут-жа павесціць яго, а потым ужо дабяруцца да ісціны. Трывога яго ўсё расла; увесь дрыжучы, ён ціхенька адчыніў дзвёры ў прыходжу. Трэба хутчэй знойсі прынца. Прыйшабароніць яго і вызваліць. Шасцёра багата ўбранных паноў, якія лічыліся слугамі прынца, ды два маладыя пажы знатнага роду, прыбранныя, нібы матылі, усхапіліся на ногі і нізка пакланіліся яму. Ён паспешна адступіў і захлопнуў за сабой дзвёры.

«Яны смяоцца з мяне!—сказаў ён.—Яны зараз пойдуць і раскажуць... О, навошта я трапіў сюды на сваю пагібель!»

Ён зашагаў з кута ў кут у незвычайным жаху і стаў прыслухоўвацца, уздрыгваючы пры кожным шораху. Раптам дзвёры расчыніліся, і шоўкавы паж далажыў:

— Лэдзі Джэн Грэй.

Дзвёры зачыніліся, і да яго з падскокамі падбегла чароўная багата ўбраная дзяўчынка. Раптам яна спынілася і прамовіла з прыкрасцю:

— О! Чаму ты такі сумны, мой прынц?

Том аbamлеў, але перамог сябе і пралепітаў:

— Ах, злітуйся нада мной! Я не прынц, я ўсяго толькі бедны Том Кэнці з Сіці, з Двара аб'едкаў. Прашу цябе, дазволь мне ўбачыць прынца, каб ён, па сваёй міласэрнасці, аддаў мне мае лахманы і дазволіў цэлым выйсці адсюль. О, пашкадуй, выратуй мяне!

Хлопчык упаў на калені, просіачы не толькі словамі, але і вачыма і з мальбой працягваючы да яе руکі. Дзяўчынка, здаецца, анямела ад жаху, потым усклікнула:

— О, мілорд, ты на каленях—перада мной!

І са страхам уцякла, а Том у роспачы паваліўся на падлогу і сказаў сам сабе: «Няма дапамогі, няма надзеі! Зараз прыдуць і возьмуць мяне».

Між тым, пакуль ён ляжаў тут, дрантвеючы ад жаху, страшная вестка разнеслася па палацы. Яна пераходзіла ад слугі да слугі, ад лорда к лэдзі,—гучна аб гэтым гаварыць ніхто не адважваўся,—і па ўсіх доўгіх карыдорах, з паверха на паверх, з зала ў зал: «Прынц страціў розум! Прынц страціў розум!» Хутка ва ўсіх гасціных, ва ўсіх мрамарных вестыбюлях сабраліся групы бліскучых лордаў і лэдзі і іншых не меней асяпляльных, хоць і меней знатных асоб; усе яны жлава шапталіся адзін з адным, і на кожным твары быў смутак. Раптам між гэтymі групамі з'явіўся пышна разадзеты царадворац і мернымі крокамі абышоў усіх, урачыста абвяшчаючы:

Іменем караля!


Пад страхам смерці забараняецца слухаць гэту хлуслівую і недарэчную вестку, аbgavarvaц яе і выносіць па-за сцены палаца!

Шушуканне адразу сціхла, нібы ўсе тыя, хто шапталіся, адразу знямелі.

Хутка па карыдорах пранеслася пчалінае гудзенне:

— Прынц! Глядзіце, прынц ідзе!

Бедны Том ціха ішоу міма нізка кланяючыхся прыдворных, стараючыся адказваць ім такімі-ж самымі паклонамі і пазіраючы навакол пакорнымі і збянтэжанымі вачыма. Па баках яго ішлі



Ён упаў на калені.]

два вяльможы, падтрымліваючы яго пад рукі, каб надаць цвёр-
дасць яго хадзе. Ззаду ішлі прыдворныя ўрачы і некалькі лакеяў.

Хутка Том апынуўся ў багата абсталиванным пакоі і пачуў, як дзвёры зачыніліся. Прышоўшыя з ім сталі поўкругам. Перад імі ляжаў на канапе вельмі грамоздкі, вельмі тоўсты мужчына з шырокім, абрузглым тварам і суроўм позіркам. Вялізная галава яго была зусім сівая; бакенбарды па баках твара былі таксама сівія. Плацце на ім было з багатага матэрыялу, але паношанае і месцамі крыху пацёртае. Ногі ў яго былі апухлыя; адна з іх была забінтованая і ляжала на падушцы. У пакоі панавала цішыня,

і ўсе, апрача гэтага чалавека, пачціва схілілі галовы. Гэты калека з суровым тварам быў грозны Генрых VIII.

Ён пачаў гаварыць, і твар яго раптам зрабіўся ласкавы.

— Ну, што мілорд Эдуард? Што, мой прынц? Што гэта табе прышло ў галаву абдураць такімі нікчэмнымі жартамі мяне—твайго добра гаца-караля, які любіць цябе і песьціць...

Бедны Том выслухаў, паколькі яму дазваляў яго настрой, пачатак гэтай прамовы, але калі слова: «твайго добра гаца-караля», дайшлі да яго вушэй, ён увесь змярцвеў і, як падстрэлены, упаў на калені. Ён падняў угару рукі і ўсклікнуў:

— Ты—кароль! Ну, тады я прапаў!

Караля нібы гром ударыў. Вочы яго збянтэжана перабягали ад аднаго твара да другога і нарэшце спыніліся на хлопчыку. Тонам глыбокага расчаравання ён вымавіў:

— А я думаў, што чуткі не адпавядайць сапраўднасці, але баюся, што памыліўся.

Ён цяжка ўздыхнуў і ласкава прамовіў:

— Падыйдзі да твайго гаца-караля, дзіця: ты хворы.

Тому памаглі падняцца на ногі, і, увесь дрыжучы, ён пакорліва падышоў да яго вялікасці караля Англіі. Кароль узяў у рукі яго спалоханы твар і любоўна, пільна ўглядзеўся ў яго, нібы шукаючы ўцешных адзнакаў вяртаючагася розуму, потым прытуліў кучаравую галаву да сваіх грудзей і пяшчотна пагладзіў яе.

— Няўжо-ж ты не пазнаеш свайго старога гаца-караля, дзіця маё?—сказаў ён.—Не разбірай майго старыкоўскага сэрца, скажы, што ты пазнаў мяне! Ты-ж мяне ведаеш, хіба не?

— Так. Ты мой аўгусцейшы валадар, кароль, хай бароніць цябе бог!

— Верна, верна... Гэта добра... Супакойся-ж, не дрыжы; тут ніхто не пакрыўдзіць цябе; тут любяць цябе. Цяпер табе лепей? Дрэнны сон праходзіць, ці не праўда? І ты зноў пазнаеш самога сябе,—пазнаеш-жа? Толькі што, як мне паведамілі, ты назваў сябе чужым іменем. Але болей ты не будзеш выдаваць сябе за кагосьці другога, так?

— Прашу цябе, будзь міласцівы, вер мне, мой аўгусцейшы валадар; я кажу толькі праўду; я ніжэйшы з тваіх падданых. Я радзіўся жабраком, і толькі прыкры выпадак прывёў мяне сюды, хоць я і не зрабіў нічога ганебнага. Паміраць мне рана. Я малады. І адно тваё слова можа выратаваць мяне. О, скажы гэта слова, сэр!

— Паміраць? Не кажы аб гэтым, мілы прынц, супакойся,—
хай зыйдзе мір у тваю ўстрывожаную душу! Ты не памрэш.

Том з крыкам радасці ўпаў на калені.

— Хай узнагародзіць цябе бог за тваю дабрату, о мой кароль, і хай прадоўжыць ён жыццё тваё на карысць тваёй краіне!

Том ускочыў на ногі і з вясёлым тварам звярнуўся да двух лордаў, якія суправаджалі яго:

— Вы чулі? Я не памру,—гэта сказаў сам кароль!

Усе нахілі галовы з панурай пачцівасцю, але ніхто не крануўся з месца і не сказаў ні слова. Том пачакаў, крыху за-
сароміўшыся, потым павярнуўся да караля і баязліва спытаўся:

— Цяпер я магу выйсці?

— Выйсці? Вядома, калі ты жадаеш. Але чаму-б табе не пабыць тут яшчэ трохі? Куды-ж ты хочаш ісці?

Том апусціў вочы і пакорна адказаў:

— Магчыма, што я памыліўся; але я палічыў сябе вольным і хацеў вярнуцца ў свой катух, дзе радзіўся і рос у бядоце, дзе і цяпер жывуць мая маці, мае сёстры; той катух—мой дом, а ўся гэтая пышнасць і хараство, да якіх я не прывык... О, будзь літасцівы, гасудар, дазволь мне пайсці!

Кароль задумаўся і з хвіліну маўчаў. На твары яго адлюстроўвалася ўсё нарастаючая душэўная трывога і боль. Але ў голасе яго, калі ён загаварыў, гучэла надзея.

— Можа, ён звар'яцеў на адной гэтай думцы, а калі яго разум накіраваць на другія прадметы, то ён астанецца пананейшаму ясным. Дай божа, каб гэта было так! Мы праверым яго.

Ён задаў Тому пытанне па-латыні, і Том з грахом папалам адказаў яму лацінскай фразай. Кароль быў надзвычайна рады і не хаваў гэтага. Лорды і ўрачы таксама выказалі сваё задавальненне.

— Пры яго адкукацыі і здольнасцях,—сказаў кароль,—ён мог-бы адказаць значна лепш, аднак гэты адказ паказвае, што яго разум толькі зацімніўся, але не пашкоджаны канчатковая. Як вы думаецце, сэр?

Урач, да якога былі накіраваны гэтыя слова, нізка пакланиўся і адказаў:

— Ваша здагадка верная, гасудар, і зусім згодная з маёй уласнай думкай.

Кароль, відаць, быў рады гэтай ухвале, якая выходзіла з вусаў знаўцы, і ўжо весялей прадаўжаў:

— Добра! Слухайце ўсе. Мы будзем экзаменаваць яго далей.



Кароль звярнуўся да лордаў.

І ён задаў Тому пытанне па-французску. Том з хвіліну маўчаў, засаромлены тым, што ўсе вочы накірованы на яго, потым грамовіў:

— З вашага дазволу, сэр, мне гэта мова незнаёмая.

Кароль адкінуўся назад, на падушку канапы. Некалькі слуг зінуліся да яго на дапамогу, але ён адхіліў іх і сказаў:

— Не турбуйце мяне,—гэта мінутная слабасць, больш нічога. Падыміце мяне! Вось так, досыць! Падыйдзі сюды, дэіця; палажы бедную хворую галаву на грудзі твайго бацькі і супакойся! Ты скора паправішся: гэта мімалётны капрыз фантазіі, гэта пройдзе. Не палохайся! ты хутка будзеш здаровы.

Затым ён звярнуўся да ўсіх, і твар яго з ласкавага адразу зрабіўся грозным, а ў вачах зайграў маланкі.

— Слухайце, вы ўсе! Сын мой вар'ят, але гэта, вар'яцтва часовае. Яно выкліканы непасільнымі заняткамі і надта замкнё-



Урач нізка пакланіўся.

ным жыццём. Далоў усе кнігі, далоў настаўнікаў! Забаўляйце яго гульнямі, асабліва на чыстым паветры, гэта верне яму здароўе!

Кароль прыпадняўся яшчэ вышэй на падушках і прадаўжаў энергічна:

— Ён вар'ят, але ён мой сын і наследнік англійскага прастола, і, нармальны ці вар'ят, ён будзе царстваваць! Слухайце далей і абвясціце гэта ўсюды: кожны, хто гаворыць аб яго хваробе, пасягае на мір і парадак Брытанскай дзяржавы і будзе адпраўлены на шыбеніцу! Дайце мне піцы! Я ўвесь у агні: гора падрывае мае сілы... Так. Вазьміце прэч гэтую чашу! Падтрымайце мяне! Так, добра. Ён вар'ят? Дык што-ж? Хай ён будзе

хоць тысячу разоў вар'ят, усё-ж ён прынц Уэльскі, і я, кароль, дам гэтamu публічнае пацвярдженне. Сёння-ж ён будзе зацверджаны ў сваім каралеўскім сане з усімі фармальнасцямі і стара-даўнімі звычаямі. Загадваю вам зараз-жа прыступіць да справы, мілорд Гертфорд!

Адзін з лордаў схілou калена перад каралём і сказаў:

— Вашай каралеўскай вялікасці вядома, што наследны гофмаршал Англіі пасаджан у Тауэр. Не можа зняволены...

— Замаўчы! Не абражай майго слуху ненавісным імем. Няўжо гэты чалавек будзе жыць вечна і вечна стаяць перашкодай для маіх жаданняў? Няўжо-ж прынцу аставацца незацверджаным у сваім сане толькі таму, што ў Англіі німа маршала, не замешана гэта здрадзе, годнага ўвесці яго ў гэты сан? Не, клянуся ўсемагутным богам! Папярэдзь мой парламент, каб ён вынес смяротны прыгавар Норфольку раней, чым узойдзе сонца: а то ён суроў паплоціцца! ¹⁾

— Каралеўская воля—закон!—сказаў лорд Гертфорд і, устаўшы, вярнуўся на ранейшае месца.

Гнеў малада-малада знік з твара карала.

— Пацалуй мяне, мой прынц!—сказаў ён.—Вось так. Чаго-ж ты байшся? Я-ж твой бацька, я люблю цябе...

— Ты добры да мяне, нявартага, о магутны і міласэрны га-судар; гэта сапраўды так... Але... але мяне засмучае думка аб тым, хто павінен памерці дзеля...

— А, гэта падобна на цябе, гэта падобна на цябе! Я ведаў, што сэрца ў цябе асталося ранейшае, хоць розум твой і пашкоджаны; у цябе заўсёды было добрае сэрца. Але гэты герцаг стаіць паміж табою і тою пашанай, якую табе належыць атрымаць. Я назначу на яго месца другога, хто не запляміць свайго высокага сана здрадай. Супакойся, мой добры прынц, не турбуй дарэмна сваёй бедной галавы гэтай справай...

— Але я паскору яго смерць, мой валадар? Колькі мог-бы ён пражыць яшчэ, каб не я?

— Не думай аб ім, мой прынц! Ён няварты таго. Пацалуй мяне яшчэ раз і вярніся да сваіх гульняў і пацех! Мая хвароба

¹⁾ Кароль у гэты час дажываў ужо апошнія дні. Баючыся, што Норфольк выслізне ад яго, ён выказаў палаце абшчын жаданне, каб яна паскорыла прыгавар. Повадам паслужыла каралю тое, што Норфольк займаў пасаду обер-гофмаршала, і неабходна было назначыць на яго месца другога для прадстаячай цэрамоніі ўзвядзення прынца Уэльскага ў каралеўскі сан. (*ЮМ, Гісторыя Англіі, т. III, стар. 307.*)

змучыла мяне; я стаміўся; мне патрэбен адпачынак. Ідзі з тваім дзядзем Гертфордам і з тваёй світай і прыходзь зноў, калі цела маё падмацуецца адпачынкам!

Том вышаў з каралеўскай адпачывальні са сціснутым сэрцам, бо апошнія слова караля былі смяротным прыгаваром для надзеі, якую ён меў,—што цяпер яго адпусцяць на волю. І зноў ён пачаў гудзенне ціхіх галасоў: «Прынц, прынц ідзе!»

Чым далей ён ішоў паміж двух радоў бліскучых, нізка кла-
ніючыхся яму прыдворных, tym больш ён падаў духам, адчу-
ваючы, што ён тут палоннік і можа ніколі не вырвецца з гэтай
залатай клеткі.

І, куды-б ён ні павярнуўся, усюды яму здавалася, што ляціць
у паветры адсечаная галава і знаёмы твар вялікага герцага
Норфольскага з дакорам глядзіць на яго.

Яго мары былі такія чароўныя, а сапраўднасць аказалася
такой хмурай і жудаснай!

РАЗДЗЕЛ ШОСТЫ

ТОМ АТРЫМОЎВАЕ ІНСТРУКЦЫЙ

Тома прывялі ў парадны зал і прымусілі сесці. Але яму было
вельмі няёмка сядзець, бо вакол стаялі пажылыя і знатныя
людзі. Ён папрасіў іх, каб яны таксама селі, але яны толькі
ўдзячна кланяліся і прадаўжалі стаяць. Ён хацеў быў паставіць
на сваім, але яго «дзядзя», граф Гертфорд, шапнуў яму на вуха:

— Прашу цябе, не настойвай, мілорд: не належыць ім ся-
дзець у тваёй прысутнасці.

Далажылі аб прыходзе лорда Сент-Джона. Пакланіўшыся
Тому, лорд сказаў:


— Я прысланы каралём па сакрэтнай справе. Ці не пажадае
ваша каралеўская высокасць адпусціць усіх, хто знаходзіцца
тут калі вас, за выключэннем мілорда графа Гертфорда?

Заўважыўшы, што Том як быццам не ведае, як адпусціць пры-
дворных, Гертфорд шапнуў яму, каб ён зрабіў знак рукой, не
турбуючы сябе гаворкай, калі ў яго няма жадання гаварыць.

Калі світа вышла, лорд Сент-Джон сказаў:

— Яго вялікасць загадвае, каб, дзеля важных і глыбокіх
дзяржаўных меркаванняў, яго высокасць прынц скрываў сваю
хваробу, наколькі ён будзе магчы, да таго часу, пакуль хвароба
міне і прынц зноў стане такім, якім ён быў раней. Кароль

загадвае, каб прынц ні перад кім не адмаўляў, што ён сапраўдны прынц, наследнік англійскага прастола, каб ён заўсёды высока трymаў свой князёўскі гонар і прымаў без ніякіх супярэчанняў знакі паслухмянасці і пашаны, якія належаць яму па праву і старадаўняму звычаю; каб ён перастаў расказваць



Лорд Сент-Джон пакланіўся.

каму-б там ні было аб сваім ніzkім паходжанні і ніzkай долі, бо гэтыя расказы ёсць ні што іншае, як хваравітая выдумкі яго ператамлёнай фантазіі; каб ён старанна дамагаўся ўваскрасіць у сваёй памяці знаёмыя яму твары, і ў тых выпадках, калі гэта не ўдасца яму, няхай ён захоўвае спакой, не выказываючы ні малейшага здзіўлення ці іншых адзнакаў забыўчывасці; у часе-ж парадных прыёмаў, калі ён не будзе ведаць, што казаць або рабіць, няхай не выказвае ён непакою перад староннімі, а раіцца з лордам Гертфордам ці са мною, яго пакорным слугой, бо граф і я спецыяльна для гэтага да яго прыстаўлены і будзем заўсёды пад рукою, пакуль не будзе скасаваны загад караля. Так загадвае яго вялікасць кароль, які шле прывітанне вашай

каraleўскай высокасці, просячы бога, каб ён па сваёй міласэрнасці паслаў вам хуткае вылячэнне і захаваў вас на ўвесь век.

Лорд Сент-Джон пакланіўся і адышоў убок. Том пакорна адказаў:

— Так загадаў кароль. Ніхто не можа не паслухаць каралеўскіх загадаў або прыстасоўцаў іх да сваіх патрэб, як цесную адзежу. Жаданне караля будзе выканана.

— Дзеля таго, што яго вялікасць загадаў не турбаваць вас кнігамі і іншымі сур'ёзнымі справамі,—сказаў лорд Гертфорд,— ці не будзе ласкова ваша высокасць правесці час у лёгкіх забавах, каб не стаміцца к банкету і не папсаваць здароўя.

На твары Тома з'явілася здзіўленне; ён збянтэжана паглядзеў на лорда Сент-Джона і пачырванеў, сустрэўшы накіраваны на яго сумны позірк.

— Памяць усё яшчэ не вяртаецца да цябе,—сказаў лорд,— і таму мае слова здаюцца табе дзіўнымі; але не трывожся, гэта міне, як толькі ты пачнеш папраўляцца. Мілорд Гертфорд кажа пра банкет у Сіці: месяцы два назад кароль абяцаў, што ты, сэр, будзеш на ім прысутнічаць. Цяпер ты прыпамінаеш?

— Я з сумам павінен прызнацца, што памяць, сапраўды, здрадзіла мне,—адказаў Том няўпэўненым голасам і пачырванеў зноў.

У гэту мінуту далажылі аб лэдзі Елізавеце і лэдзі Джэн Грэй. Лорды многазначна зірнулі адзін на аднаго, і Гертфорд быстра пайшоў да дзвярэй. Калі маладыя прынцэсы праходзілі міма яго, ён ціха сказаў ім:

— Прашу вас, лэдзі, рабіце выгляд, што вы не заўважаеце яго дзівацтвы, і не выказвайце здзіўлення, калі памяць будзе пакідаць яго. Вы з прыкрасцю ўбачыце, што яна здраджвае яму на кожным кроку.

Тым часам лорд Сент-Джон казаў на вуха Тому:

— Прашу вас, сэр, выконвайце свята волю яго вялікасці. Прыпомніце ўсё, што можаце прыпомніць; рабіце выгляд, што прыпамінаеце рэшту. Не дайце ім зауважыць, як дужа вы змяніліся. Вы-ж ведаеце, як моцна любяць вас вашы таварышкі-принцэсы і як гэта засмуціць іх. Можа дазволіце, сэр, каб я і ваш дзядзя асталіся тут?

Том жэстам выразіў згоду і незразумела прамармытаў нейкае слова. Яму ўжо пайшла на карысць навука, і ён па шчы-

расці рашыў як мага добра сумленней выконваць каралеўскі загад.

Не гледзячы на ўсе перасцярогі, гутарка паміж Томам і прынцесамі часам становілася няёмкай. Праўду кажучы, Том не раз гатоў быў загубіць усю справу і аб'явіць, што ён непрыгодны да такой пакутлівай ролі; але кожны раз яго выратоўваў тантрызм Елізаветы.

Абодва лорды былі напагатове і ўдала выручалі яго двуматрима словамі, сказанымі нібы незнарок. Адзін раз маленькая лэдзі Джэн прывяла Тома проста ў роспач, звярнуўшыся да яго з такім пытаннем:

— Ці не забыў ты сёння аддаць доўг яе вялікасці каралеве, мілорд?

Том замяшаўся, марудзіў з адказам і ўжо гатоў быў бракнүць наўзда гадзінку, але яго выручыў лорд Сент-Джон, адказавшы за яго з лёгкасцю царадворца, прывыкшага знаходзіць выхад з усякага далікатнага і складанага становішча:

— Як жа-ж, мілэдзі! Яна супакоіла яго адносіна стану здароўя яго вялікасці; ці не праўда, ваша высокасць?

Том прамармытаў нешта такое, што можна было прыняць за пацвярджэнне, але адчуў, што ён выходзіць на слізкую дарогу. Крыху пазней у гутарцы было сказана, што прынцу прыдзецца на час пакінуць вучэнне.

Маленькая прынцеса ўсклікнула:

— Ах, як шкада! Як шкада! Ты так шпарка ішоў наперад. Але нічога, пацярпі, гэта ненадоўга. У цябе яшчэ будзе час набрацца вучонасці і вывучыць столькі-ж замежных моў, колькі ведае твой бацька!

— Мой бацька!—усклікнуў, забыўшыся, Том.—Ды ён і на сваёй роднай мове гаворыць так, што хіба толькі свінні ў хлеве могуць зразумець яго; а што тычицца вучонасці...

Ён падняў вочы і сустрэў строгі, засцерагаючы позірк лорда Сент-Джона.

Ён запнуўся, пачырванеў, потым прадаўжаў ціха і сумна:

— Ах, мая немач зноў мучыць мяне, і мыслі мае заблыталіся. Я не хацеў зрабіць знявагі яго вялікасці.

— Мы ведаєм гэта, сэр,—сказала прынцеса Елізавета, пачаўшы і пяшчотна кладучы руку «брата» паміж сваімі далонямі.— Не трывожся гэтым! Віна не твая, ва ўсім вінавата твая хвароба.

— Ты ўмееш уцяшаць, мілая лэдзі,— з удэячнасцю сказаў Том,— і я ад усёй души дзякую табе.

Адзін раз свавольніца лэдзі Джэн кінула Тому якуосьці простую фразу па-грэчаску. Пільная прынцэса Елізавета адразу заўважыла па выразу твара Тома, што выстрал не трапіў у цэль, і спакойна адказала замест яго цэлым залпам гучных грэчаскіх фраз; потым зараз-жа перамяніла гутарку.

Час праходзіў прыемна, і наогул гутарка ішла гладка. Падводныя каменні і мелі сустракаліся радзей, і Том хваляваўся меней, бачачы, як усе стараюцца дапамагчы яму і не заўважаць яго памылак. Калі выяснілася, што прынцэсы павінны суправаджаць яго ўвечары на банкет у лорд-мэра¹), сэрца Тома скала нулася ад радасці, і ён уздыхнуў з палягчэннем, адчуўшы, што ён не будзе адзінокім у натоўпе чужых людзей, хоць гадзіну назад мысль, што прынцэсы паедуць з ім, прывяла-б яго ў вялікі жах.

Лорды, ангелы-ахоўнікі Тома, атрымалі ад гэтай гутаркі менш прыемнасці, як рэшта ўдзельнікаў. Яны адчуvalі сябе так, нібы праводзілі вялікі карабль праз небяспечную пратоку; увесь час яны былі напагатове, і іхні авалязак не здаваўся ім дзіцячай забавай. Так што, калі візіт юных лэдзі падышоў да канца і далажылі аб лордзе Гілфордзе Дэллі, яны адчуулі сябе надта стомленымі і ведалі, што цяпер ім будзе нялёгка пусціцца ў новае небяспечнае плаванне і прывесці свой карабль назад. Таму яны пачціва параілі Тому папрасіць выбачэння і адхіліць на ведванне. Том і сам быў гэтаму рады, затое твар лэдзі Джэн крыху пахмурнеў, калі яна пачула, што элегантны малады кавалер не будзе прыняты.

Настала пауза. Усе сціхлі і нібы чакалі чагосці. Том не разумеў, што гэта значыць. Ён паглядзеў на лорда Гертфорда, той зрабіў яму знак, але ён не зразумеў і гэтага знака. Лэдзі Елізавета са сваёй звычайнай кемлівасцю паспяшыла выручыць яго. Яна зрабіла перад ім глыбокі рэверанс і спытала:

— Ваша вялікасць, брат мой, дазволіце нам адыйсці?

— Вы, мілэдзі, можаце прасіць у мяне ўсё, што хочаце,— сказаў Том,— але я ахвотней выканашы-бы ўсякую іншую вашу

1) Лорд-мэр — гарадскі галава. Па старадаўняму звычаю, гандлёвыя карпарацыі лонданскага Сіці выбіраюць штогод лорд-мэра. 9 лістапада адбываецца ўрачыстае шэствіе новага лорд-мэра і прадстаўнікоў карпарацый у раскошных гістарычных касцюмах па вуліцах Сіці. Шэствіе заканчваецца банкетам у гарадской ратушы.

просьбу, паколькі гэта залежыць ад мяне, чым пазбавіць сябе святла і радасці вашай прысутнасці, але няхай будзе ваш шлях прамяністым! Хай бароніць вас бог!

Ён усміхнуўся сам сабе і падумаў: «Нездарма ў маіх кнігах я жыў толькі ў кампаніі прынцаў і навучыўся пераймаць іхня выкручастыя і квяцістыя прамовы!»

Калі прынцэсы вышлі, Том павярнуўся да сваіх апекуноў і сказаў:

— Ці не будзеце вы так ласкавы, мілорды, ці не дазволіце мне адпачыць дзе-небудзь тут у кутку?

— Справа вашай высокасці—загадваць, а наша—слушацца,—адказаў лорд Гертфорд.—Адпачынак вам сапраўды патрэбен, бо хутка вам трэба будзе зрабіць падарожжа ў Сіци.

Ён дакрануўся да званочка; прыбег паж і атрымаў загад за-прасіць сэра Вільяма Герберта. Сэр Вільям Герберт зараз-жа з'явіўся і павёў Тома ва ўнутраныя пакоі палаца. Першым рухам Тома было працягнуць руку да чаши з вадой, але аксамітна-шоўкавы прыслужнік зараз-жа склоніў чашу, апусціўся на адно калена і паднёс яе прынцу на залатым блюдзе.

Затым стомлены палоннік сеў і хацеў быў зняць з сябе абуджак, нясмела просічы вачыма дазволу; але другі аксамітна-шоўкавы надаедлівы паж паспяшыў апусціцца на калені, каб вызваліць Тома і ад гэтай працы. Том зрабіў яшчэ дзве ці тры спробы абыйсціся без пабочнай дапамогі, але яго кожны раз папераджалі. Ён нарэшце здаўся і з пакорным уздыхам пра-мармытаў:

— Гора мне, гора! Як гэта яны не возьмуцца яшчэ і дыхаць за мяне!

У туфлях, у раскошным халаце, ён нарэшце прылёг адпачыць, але заснучь не мог: галава яго была надта перапо-нена мыслямі, а пакой—людзьмі. Ён не мог адагнаць мыслей, і яны асталіся пры ім; ён не ўмёў выслаць вон сваіх слуг, і таму яны таксама асталіся пры ім, на вялікую прыкрасу і для Тома і для іх саміх.

Пасля адходу Тома благародныя лорды, яго апекуны, асталіся ўдвуих. Некаторы час абодва маўчалі, у раздум'і ківаючы галовамі і расхаджваючы па пакоі. Нарэшце лорд Сент-Джон загаварыў:

— Што ты аб гэтым па шчырасці думаеш?

— Па шчырасці, вось што: каралю асталося нядоўга жыць,

мой пляменик страціў розум,—вар'ят узыйдзе на трон і вар'ят астанеца на троне. Хай ратуе бог нашу бедную Англію!

— Сапраўды, усё гэта падобна на ісціну. Але... ці няма ў цябе падазрэння...

Лорд Сент-Джон запнуўся і не адважыўся прадаўжаць: пытанне было надта далікатнае. Лорд Гертфорд стаў перад ім, па-



Некаторы час абодва маўчалі.

глядзеў яму ў твар ясным, адкрытым позіркам і сказаў:

— Гавары! Апрача мяне, ніхто тваіх слоў не пачуе. Пада-
зрэнне аб чым?

— Мне вельмі цяжка, мілорд, выказваць словамі тое, што ў мяне ў думцы: ты вельмі блізкі яму па крыві. Выбач, калі я абражу цябе, але ці не здаецца табе дзіўным, што вар'яцтва так змяніла яго? Я не кажу, што яго гаворка ці постаць перасталі быць царственнымі, але ўсё-ж яны ў некаторых малазнач-
ных, нікчэмных дробязях адрозніваюцца ад яго ранейшай ма-
неры трymаць сябе. Ці не дзіўна, што вар'яцтва сцёrla з яго па-
мяці нават рысы яго бацькі; ён забыў нават звычайнія знакі
пашаны, якія належалаць яму ад усіх акружаючых; ці не дзіўна,
што, захаваўшы ў сваёй памяці лацінскую мову, ён забыў грэчас-

кую і французскую? Не абражайся маймі словамі, мілорд, але здымі ў мяне цяжар з грудзей і прымі загадзя душэўную маю падзяку! Мяне праследуюць яго слова, што ён не прынц і...

— Досыць, мілорд. Замаўчы! Тое, што гаворыш ты,—зрада. Ты забыў загад караля! Памятай, што, слухаючы цябе, я раблюся саўдзельнікам твайго злачынства.



— Замаўчы! Тое, што гаворыш ты,—зрада.

Сент-Джон пабляднёў і паспяшыў сказаць:

— Я памыліўся, я признаю гэта сам. Будзь так велікадушны і літасцівы, не выдавай мяне, і я ніколі больш не буду ні размышляць, ні гаварыць аб гэтым. Не будзь са мной надта суровы, сэр, а то я загіну.

— Я задаволены, мілорд. Калі ты не будзеш паўтараць сваю абразлівую выдумку ні мне, ні каму іншаму, я буду лічыць твае слова нібы нясказаннымі. Пакінь свае пустыя падазрэнні. Ён сын маёй сястры: яго голас, твар, постаць знаёмы мне ад самай яго калыскі. Вар'яцтва магло выклікаць у ім не толькі тыя супярэчлівия дзівацтвы, якія ты зауважыў, але і другія, яшчэ больш здзіўляючыя. Хіба ты не памятаеш, як стары барон Марлі,

страціўшы розум, забыў свой уласны твар, які ведаў шэсцьдзесят гадоў, і запэўняў, што ён чужы; не, больш таго, запэўняў, нібы ён сын Марыі Магдаліны, нібы галава яго з іспанскага шкла, і—смешна казаць—не дазваляў нікому дакрануцца да яе, каб чыя-небудзь нязграбная рука не разбіла яе. Адгані прэч твае сумненні, мой добры мілорд! Гэта сапраўдны прынц—ці мне яго не ведаць!—і хутка ён стане тваім каралём. Табе карысна падумаць аб гэтым больш, чым аб якіх там іншых речах.

Пагаварыўшы яшчэ крыху з лордам Сент-Джонам, прычым лорд Сент-Джон горача і шмат разоў адракаўся ад сваіх памылковых слоў і запэўняў, што больш ніколі, ніколі ён не будзе аддавацца падобным сумненням, лорд Гертфорд развітаўся з ім і астаўся адзін берагчы спакой прынца. Хутка і ён паглыбіўся ў размышленні, і, відаць, чым больш ён думаў, tym больш музыла яго трывога. Нарэшце ён пачаў хадзіць па пакой.

«Глупствы! Ён павінен быць прынцам!—мармытаў ён сам сабе.—Ва ўсёй краіне не знайдзеца чалавека, які адважыўся б сцвярджаць, што два хлопчыкі рознай крыві і рознага роду могуць быць так дзіўна падобнымі адзін да аднаго, нібы блізнятны. Ды каб нават і так! Было-б яшчэ больш дзіўным цудам, каб выпадак падмяніў іх. Не, гэта глупства, глупства, глупства!»

Праз некаторы час лорд Гертфорд сказаў сабе: «Каб яшчэ ён быў самазванец, каб ён выдаваў сябе за прынца,—гэта было-б натуральна; у гэтым быў-бы які-небудзь сэнс. Але ці чуў хто пра такога самазванца, які, бачачы, што і кароль, і двор, і ўсе завуць яго прынцам, адмаўляў-бы свой сан і адмаўляўся ад той пашаны, якая яму робіцца. Не! Клянуся святым Свіцінам, не! Ён сапраўды прынц, стравіўшы розум».

РАЗДЗЕЛ СЁМЫ

ШЕРШЫ КАРАЛАЕУСКІ АВЕД ТОМА

А гадзіне папоўдні Том пакорліва перацярпеў пакуту пераапранання к абеду. Яго зноў убраў у такі-ж раскошны касцюм, як і раней, але перамянілі на ім абсолютна ўсё—ад каўнерчыка да панчоха. Затым з вялікай цэрамоніяй правялі яго ў аблышырную, багата аbstаліваную залу, дзе быў накрыты стол на аднаго чалавека. Уся пасуда была з літога золата

і ўпрыгожана такім ўзорамі, якія рабілі яе надзвычайна каштоўнай, бо гэта была работа Бенвенуто Чэлліні¹⁾.

Пакой быў напалову заняты высокароднымі прыслужнікамі. Капелан²⁾ прачытаў малітву, і згаладалы Том гатоў быў ужо накінуцца на ежу, але яму перашкодзіў мілорд граф Берклі, які падвязаў яму на шыю сурветку; важны абавязак падвязываць сурветкі прынцам Уэльскім быў наследны ў сям'і гэтага лорда. Побач стаяў падчашнік, які папераджаў усе спробы Тома на ліць сабе сваімі рукамі віна. Тут-же знаходзіўся другі лорд—спрабавальнік. Ён быў пры яго высокасці прынцу Уэльскім выключна для таго, каб па першаму патрабаванню пакаштаваць усе падазроныя страўы, і такім чынам рызыкаваў быць атрученым. У той час спрабавальнік быў ужо непатрэбнай аздобай у каралеўскай сталовай, бо яму нячаста даводзілася выконваць свае абавязкі; але былі часы за некалькі пакаленняў да Генрыха VIII, калі пасада спрабавальніка была надзвычай небяспечная, і мала хто дамагаўся такой ганаровай пасады. Дзіўна, чаму гэты абавязак не ўскладлі на якога-небудзь сабаку або хіміка—але хто зразумее каралеўскія звычай!

Быў тут і лорд д'Арсі, першы камергер. Навошта ён тут быў, дзеля якой патрэбы—невядома, але ён быў тут, і нічога з гэтым не зробіш! Быў тут і лорд-дварэцкі. Ён стаяў у Тома за спиной і сачыў, каб усе цэрамоніі выконваліся да малейшых дробязей. Цэраманіялам распараджаліся лорд галоўны лакей і лорд галоўны кухмістэр, якія стаялі паблізу. Апрача іх, у Тома было яшчэ трыста восемдзесят чатыры чалавекі прыслугі, але, вядома, не ўсе яны знаходзіліся ў сталовай—і чвэрці іх не прысутнічала на гэтым абедзе. Том нават не падазраваў, што яны існуюць на свеце.

Усе прысутныя перад гэтым былі вымуштраваны; ім загадалі не забываць, што ў прынца часовае пацямненне разуму, і не здзіўляцца яго дзівацтвам. Хутка гэтыя дзівацтвы выявіліся перад імі поўнасцю, але выкликамі ў слугах не смех, а толькі жаль. Ім горка было бачыць, што іх улюблёны прынц гэтак хварэе.

Бедны Том браў стравы праста рукамі, але ніхто не дазволіў сабе ўсміхнуцца або паказаць, што заўважыў яго павол-

1) Бенвенуто Чэлліні (1500—1571)—славуты італьянскі скульптар і разьбяр па металу.

2) Прыдворны поп.

дзіны. Ён з цікавасцю і глыбокай дапытлівасцю разглядаў сваю сурветку, таму што тканіна яе была тонкая і прыгожая, і наўрэшце прастадушна сказаў:

— Калі ласка, вазьміце яе прэч, каб я не знарок не запэцкаў яе.

Наследны падвязальнік сурветкі без ніякіх супярэчанняў пачціваў язяў яе прэч.

Том з цікавасцю разглядаў рэпу і салату, а потым спытаў, што гэта такое і ці можна гэта есці, бо рэпу і салату толькі нядайна спынілі прывозіць з Галандыі, як асаблівы ласунак, і пачалі вырошчаць у Англіі¹⁾. На яго запытанне адказаў сур'ёзна і пачціва, не паказаўшы ні малейшага здзіўлення. Скончыўшы дэсерт, ён напхніў сабе кішэні арэхамі; ніхто не здзіўляўся



Том браў стравы рукамі.

такому ўчынку, і ўсе зрабілі выгляд, што не заўважылі гэтага.

Затое сам Том адчуў, што зрабіў нядобрае, і засароміўся, бо ў часе ўсяго абеда гэта было першае, што яму дазволілі зрабіць уласнымі рукамі, і ён не сумняваўся, што зрабіў нешта вельмі непрыстойнае, не належнае каралеўскаму сыну. У гэту хвіліну мускулы яго носа пачалі торгашца. Кончык носа зморшыўся і задраўся ўгару. Гэта становішча запятвалася, і трывога Тома расла. Ён з мальбою глядзеў то на аднаго, то на другога з лордаў світы; нават слёзы выступілі ў яго на вачах.

1) Да канца царствавання Генрыха VIII у Англіі не садзілі ні салаты, ні морквы, ні рапы, ні іншай гародніны. Уся гародніна прывозілася з Галандыі і Фландрый і лічылася незвычайнай раскошашаю. Калі каралеве Екацерыне хадзелася пад'есці салаты, яна была вымушана пасылаць за ёю спецыяльнага пасланца ў Галандыю. (Ю.М., Гісторыя Англіі, т. III, стар. 314).

Лорды кінуліся да яго з засмучанымі тварамі, просячы сказаць, што здарылася. Том сказаў са шчырай пакутай у голасе:

— Прашу міласці, мілорды: у мяне страшэнна свярбіць нос. Якія цэрамоніі і звычай трэба выконваць у падобных выпадках? Калі ласка, адкажыце хутчэй, бо я ўжо не маю сілы цярпець!

Ніхто не ўсміхнуўся; ва ўсіх былі сумныя, заклапочаныя твары, усе сарамліва пазіралі адзін на аднаго, нібы просячы дапамогі і парады. Але перад імі была глухая сцяна, і ва ўсёй англійскай тісторыі нішто не паказвала, як праз яе перашагнуць. Галоўнага цэрамоніймейстэра не было, і ніхто не адважваўся пусціцца ў плаванне па гэтым невядомым моры, ніхто не асмельваўся развязаць на сваю рызыку гэту сур'ёзную і важную задачу. На вялікі жаль, наследнага казытальшчыка ў Англіі не было. Тым часам слёзы вышлі з сваіх берагоў і пацяклі ў Тома па шчаках. Яго нос свярбей усё горш і ўсё настойлівей патрабаваў, каб яго палягчылі. Нарэшце прыроды перавярнула ўсе перашкоды прыдворных прыстойнасцей, і Том, молічыся ў душы аб дараванні, калі ён парушыў этыку, пачасаў свой нос уласнаю рукою.

Абед скончыўся; адзін з лордаў паднёс Тому вялікі неглыбокі таз з чыстага золата, напоўнены араматнай ружовай вадой для паласкання рота і мыцця рук; наследны падвізвальнік сур'еткі стаў побач, трymаючы напагатове ўціральнік.

Том з неўразуменнем разглядаў таз, потым узяў яго ў рукі, паднёс да губ з самым сур'ёзным выглядам, глынуў разок і зараз жа вярнуў залатую пасудзіну лорду, які стаяў ля стала.

— Не, мілорд, гэта мне не да смаку. Пах прыемны, але моцнасці ніякай няма.


Гэты новы выбрык прынца пацвердзіў, што розум яго пашкоджаны, і таму ніхто не засміяўся; усе толькі засмуціліся і хварэлі душой, бачачы такое сумнае з'явішча.

Услед за tym Том, сам таго не ведаючы, зрабіў яшчэ адну хібу: вышаў з-за стала акурат у ту ю мінуту, калі прыдворны поп падняўся з месца, стаў у яго за крэслам, падняў рукі і ўзвёў вочы ў гару, рыхтуючыся пачаць малітву. Але і тут ніхто нібы не заўважыў, што прынц парушае звычай.

Цяпер нашага маленькага прыяцеля, па яго настойлівой просьбе, адвялі ў кабінет прынца Уэльскага і пакінулі аднаго.

Па сценах, па дубовых панелях у кабінцы віселі на асобых кручках розныя часткі бліскучай сталёвой зброі з цудоўнай залатой інкрустацыяй.

Том надзеў на сябе латы, рукавіцы, шлем з пер'ямі і ўсё іншае, што можна надзець без нічыёй дапамогі; яму нават прышло было ў галаву паклікаць каго-небудзь, каб яму дапа-



Том надзеў латы.

маглі скончыць яго туалет, але ён успомніў пра арэхі, прынесеныя з абеда, і падумаў, як весела будзе грызці іх не на вачах на тоўпа, без ніякіх наследных лордаў, якія мучаюць цябе чи прашанымі паслугамі, і паспішыў павесіць усе тэтыя цудоўныя даспехі на месца. Скора ён ужо лузаў арэхі і адчуваў сябе бадай шчаслівым, у першы раз з таго часу, як бог у пакаранне за яго грахі ператварыў яго ў каралеўскага сына. Калі арэхі былі ўсе з'едзены, ён зауважыў у шафе некалькі кніг з прывабнымі загалоўкамі, у тым ліку адну аб этыкенце пры англійскім двары. Гэта была каштоўная знаходка! Ён улёгся на раскошную канапу і з самай добрасумленнай стараннасцю ўзяўся навучацца. Пакінем яго пакуль што там.

ПЫТАНИЕ ПРА ПЯЧАТКУ

Каля пятай гадзіны Генрых VIII прачнуўся ад неасвяжаючай, цяжкай дрымоты і прамармытаў сам сабе:

— Трывожныя сны, трывожныя сны! Блізка мой канец, і сны прадракаюць яго. Мой аслабеўшы пульс пацвярджае прадраканні сноў.

Раптам злосны агонь бліснуў у вачах карала, і ён прамовіў ледзь чутна:

— Але той памрэ раней за мяне!

Прыдворныя заўважылі, што кароль прачнуўся, і адзін з іх спытаўся, ці будзе ласкавы яго вялікасць прыняць лорда-канцлера, які чакае ў суседнім пакой.

— Няхай увойдзе! Няхай увойдзе!—горача крыкнуў кароль.

Лорд-канцлер увайшоў і, схіліўшы калені перад каралеўскім ложкам, сказаў:

— Я выканаў вашу волю. Па загаду вашай вялікасці, пэры каралеўства ў парадным адзенні ў гэтую мінуту стаяць у зале суда і, прыгаварыўшы да смерці герцага Норфольскага, пачціва чакаюць вашых загадаў.

Твар карала асвяціўся лютай радасцю.

— Падыміце мяне!—сказаў ён.—Я сам стану перад майм парламентам і ўласнаю маёю рукою прылажу пячатку да прыгавара, які вызывае мяне ад...

Голос яго абарваўся; чырвань на шчоках замянілася бледнасцю; прыдворныя апусцілі яго на падушкі і паспяшылі ачуціць яго лякарствамі. Крыху счакаўшы, кароль сумна сказаў:

— Як прагнуў я гэтай салодкай гадзіны, і вось яна прышла надта позна, і мне нельга ўжо пашчышца гэтак жаданай падзеяй. Ідзі-ж, ідзі хутчэй,—няхай другія выкананоць гэтыя радасны абавязак, які я не маю сілы выкананць. Я давяраю маю вялікую пячатку асобай дзяржаўнай камісіі; выберы сам тых лордаў, з якіх будзе складацца гэта камісія, і зараз-жа прымайцеся за справу. Спяшайцеся, кажу табе! Перш чым сонца зойдзе і падымецца зноў, прыняксі мне яго галаву, каб я мог паглядзець на яе.

— Воля карала будзе выканана. Ці не пажадае ваша вялі-

касць даць загад, каб мне зараз-жа далі вялікую пячатку, каб я мог выканаты гэту справу.

— Пячатку? Але-ж яна знаходзіцца ў цябе.

— Выбачайце, ваша вялікасць! Два дні назад вы самі ўзялі ёе ў мяне і пры гэтым сказали, што ніхто не павінен чапаць яе,



Прыдворныя апусцілі яго на падушкі.

пакуль вы сваёй каралеўскай рукой не зацвердзіце смяротны прыгавар герцагу Норфолькскаму.

— Але, памятаю: я сапраўды ўзяў яе,—памятаю... Але куды я дзеё яе?.. Я так аслабеў... У апошняя дні памяць, так часта здраджвае мне... Нічога не разумею, не ведаю...

І кароль залепятаў нешта незразумелае, ківаючы сівой галавой і дарэмна стараючыся ўцяміць, што ён зрабіў з пячаткай. Нарэшце лорд Гертфорд адважыўся, скіліўшы калена, напомніць, яму:

— Ваша вялікасць, асмелюся далажыць вам: тут многія, у тым ліку і я, памятаюць, што вы аддалі вялікую дэяржаўную пячатку яго вялікасці прынцу Уэльскаму, каб ён хаваў яе ў сябе да таго дня, калі...

— Так, сапраўды так!—усклікнуў кароль.—Прынясі-ж яе!
Ды хутчэй, бо час ляціцы

Лорд Гертфорд з усіх ног пабег да Тома, але хутка вярнуўся
з бянтэжаны, з пустымі рукамі.

— З прыкрасцю павінен паведаміць майму валадару каралю
непрыемную і горкую вестку,—сказаў ён,—па волі боскай немач
прынца яшчэ не прыйшла, і ён не можа прыпомніць, ці была
аддана яму вялікая пячатка. Я паспяшыў далажыць аб гэтым
вашай вялікасці, мяркуючы, што наўрад ці варта шукаць яе ў
шматлікіх пакоях і залах, належачых яго высокасці. Гэта было-б
стратай каштоўнага часу.

Енк карали перарваў яго прамову. З глыбокім смуткам
у голасе кароль прамовіў:

— Не турбуйце яго! Беднае дзіця. Рука боская абцяжэла на
ім, і маё сэрца разрываецца ад любові і жалю да яго і сумуе,
што я не могу ўзяць яго цяжар на свае старыя, змучаныя
згрызотамі плечы, каб ён быў спакойны і щаслівы.

Кароль сплюшчыў очы, прамармытаў нешта незразумелае
і змоўк. Праз некаторы час павекі яго зноў адкрыліся. Ён павёў
навакол мутнымі вачымі і нарэшце спыніў іх на лордзе-канц-
леры, які стаяў перад ім на калене. Раптам твар яго ўспыхнуў
гневам.

— Як, ты яшчэ тут? Клянуся госпадам богам, калі ты сёння
не скончыш са здраднікам, заўтра-ж ты заплошь мне сваёй
галавой!

Канцлер, трасучыся ўсім целам, усклікнуў:

— Злітуйцеся, ваша вялікасць, мой добры кароль! Я чакаю
каraleўскай пячаткі.

— Ты, здаецца, звар'ящеў, мой любы! Малая пячатка, тая,
што раней я вазіў з сабою ў чужыя краіны, ляжыць у мяне
ў скарбніцы. І калі знікла вялікая, хіба табе нехапае малой?
Ідзі! І не смей вяртацца без яго галавы.

Бедны канцлер з вялікай паспешнасцю ўцёк ад небяспеч-
нага каралеўскага гневу; а камісія не марудзіла з зацвярджэн-
нем прыгавара, вынесенага рабалепным парламентам, і назна-
чыла на другую раніцу пакаранне смерцю першага пэра Англіі,
злашчансага терцата Норфольксага.

ПАРАД НА РАЦЭ

У дзесяць гадзін вечара шырокі фасад палаца з боку ракі зазіхацеў вясёлымі агнямі. Рака, наколькі магло ахапіць вока ў кірунку да Сіці, была ўся пакрыта рыбацкімі баркамі і венчаліцельнымі суднамі. Уся гэта флатылія, убраная рознакаляровымі ліхтарыкамі, ціха калыхалася на хвалях і была падобна на вялізны стракаты кветнік, які калышацца ад подыху летняга ветру. Якая жывапісная была тэраса з каменнымі ступенямі, што вялі ўніз к вадзе! Яна была настолькі вялікая, што на ёй магла-б змясціцца армія якой-небудзь німецкай дзяржавы. На ёй выстрайліся рады каралеўскіх алебардшчыкаў у бліскучых даспехах, і цэлае войска слуг сноўдалася па ёй узад і ўперад, спешна канчаючы апошнюю падрыхтоўку.

Але вось пачуўся нечы загад, і на тэрасе ў адзін міг не асталося ніводнай жывой душы. Усё паветра, здавалася, замерла ад напружанага чакання. Уся рака была запоўнена людзьмі, якія стаялі ў лодках і, засланяючы вочы ад яркага святла ліхтароў і факелаў, глядзелі ў бок палаца.

К ступеням тэрасы падплывалі адно за адным залочаныя прыдворныя судны. Іх было сорак—пяцьдзесят, не меней. У кожнага судна высокі нос і карма былі пакрыты мастацкай разьбой. Адны з іх былі ўbraneы фляжкамі і сцягамі, другія—залатой парчой і рознакаляровай тканінай з вышытым на іх фамільным гербам, а некаторыя—шоўковымі флагамі. Да гэтых шоўковых флагоў было прывешана шмат сярэбраных званочкаў, з якіх так і сыпаліся ва ўсе бакі вясёлыя пырскі музыки пры малейшым подыху ветру.

Лодкі, якія належалі лордам світы прынца Уэльскага, былі ўпрыгожаны яшчэ больш вычварна: іх барты былі абвешаны распіснымі шчытамі з ярка намалёванымі гербамі. Кожную каралеўскую барку цягнула на буксіры маленькае судна. Аптрача грабцоў, на гэтых суднах сядзелі воіны ў бліскучых шлемах і латах ды музыканты.

У шырокіх варотах галоўнага ўвахода ўжо з'явіўся авангард чакаемай працэсіі—атрад алебардшчыкаў.

Алебардшчыкі былі адзеты ў паласатыя, чорныя з чырвоным, штаны, аксамітныя шапачкі, аздобленыя збоку сярэбранымі ружамі, і камзолы з ўзораў на ажурных каштоўнасцях і блакітнага сукна, з вышы-

тымі золатам трима пер'ямі—гербам прынца—на спіне і на грудзях. Дрэўкі іх алебард былі абцягнуты яркачыроным аксамітам з залатымі цвічкамі і залатымі кутасамі.

Алебардшчыкі выстраіліся ў дзве даўгія шарэнгі, якія ішлі па абодвух баках лесніцы ад варот палаца да самай вады. Між гэтymі двумя шарэнгамі лакеі прынца, у пунсова-залатых ліурэях, разаслалі мяккі паласаты кавёр. Як толькі гэта было выканана, у палацы пачуліся гукі труб.

Хор музыкантаў на вадзе трымнуў вясёлую прэлюду, і два прывратнікі з белымі жэзламі вышлі павольнай і паважнай хадою з партала. За імі следаваў афіцэр з цывільным жэзлам і другі афіцэр, які нёс гарадскі меч; затым некалькі сержантаў гарадской варты ў поўнай параднай форме і са значкамі на рукавах; затым герольдмейстэр ордэна Падвязкі ў мантыі, надзетай на латы; потым некалькі рыцараў ордэна Лазні¹⁾, усе з белымі мярежамі на рукавах; за імі іхня зброеносцы; потым суддзі ў пунсовых мантыях і шапачках; затым лорд-канцлер Англіі ў расхінтуя наперадзе пурпуроўай мантыі, абшытай вавёркавымі скуркамі; затым дэпутацыя ад гарадскога насельніцтва ў яркачыроных плашчах і, нарэшце, старшыні розных грамадзянскіх таварыстваў у поўным парадзе. Далей з'явіліся дванаццаць французскіх вяльмож у раскошным убрannі, якое складалася з шоўковых белых камзолаў з залатымі палоскамі, кароткіх мантый з чырвонага аксаміту, абшытых ліловай тафтой, і сталі павольна спускацца па ступеньках. Усе яны належкалі да світы французскага пасла. За імі ішлі дванаццаць кавалераў світы іспанскага пасла, апранутыя ў чорны аксаміт без ніякай аздобы. А за імі следавала некалькі знатнейшых англійскіх вяльмож, кожны са сваёй світай.

У палацы загрымелі трубы, і ў дзвярах з'явіўся дзядзька прынца, будучы вялікі герцаг Самерсецкі, у камзоле з чорнай у золаце парчы і ў малінавым атласным плашчы, затканым сярэбранай сеткай і залатымі кветкамі. Ён павярнуўся, прыпадняў шапачку з пер'ямі, выгнуў стан у ніzkім, пачцівым паклоне і пачаў спускацца задам, кланяючыся на кожнай ступені.

Услед за tym раздаліся працяглыя трубныя гукі і кліч: «Дарогу яго высокасці, магутнаму лорду Эдуарду, прынцу Уэльскаму!» Высока над сценамі палаца ўзвіліся чырвоныя

¹⁾ Рыцарскі ордэн, заснаваны каралём Генрыхам IV у 1399 годзе. Пасвяченне ў гэты ордэн суправаджалася, паміж іншым, купаннем.

агністый языкі; пачуўся грукат, нібы гром пракаціўся; увесь вялізны на тоўп народа на рацэ зароў, вітаючи прынца, і Том Кэнці, віноўнік і герой усёй гэтай цэрамоніі, з'явіўся на тэрасе, злёгку ківаючы царственай галавой.



Том Кэнці з'явіўся на тэрасе.

Ён быў раскошна ўбранны ў белы атласны камзол. У камзоле быў нагруднік з пунсовай парчы, усеяны алмазным пяском і аблямаваны гарнастаем. На камзол накінуты быў плащ з бела-златай парчы, на якой быў герб з трох пер'яў; плащ быў абшыты блакітным атласам, усеяны жэмчугам і каштоўнымі камнямі і зашпілены брыльянтавай пражкай. На шыі прынца віслі ордэн Падвязкі і многія чужаземныя ордэны; қожны раз, калі на яго падала свято, каштоўныя камні ззялі асляплюючым бліскам. О, Том Кэнці, народжаны ў халупе, выгадаваны ў лонданскіх канавах, знаёмы з рызём, брудам і жабрацтвам, якое відовішча прадстаўляў ён сабою!

РАЗДЗЕЛ ДЗЕСЯТЫ ЛІХІЯ ПРЫГОДЫ ПРЫНЦА

Мы пакінулі Джона Кэнці ў туую мінуту, калі ён валачыў сапраўднага прынца ў Двор аб'едкаў, сярод шумнай весялосці на тоўпу, праследаваўшага яго па пятых. Знайшоўся толькі адзін чалавек, які асмеліўся заступіцца за палоннага, але гэтага чалавека ніхто не стаў слухаць, ды і наўрад ці хто пачуў яго—такі вялікі быў шум і гам. Принц не спыняў адбівача,

баронячы сваю свабоду і гневаючыся на такія грубая і бязлітасныя абыходзіны. Джон Кэнці нарэшце страціў і тую малую долю цярплівасці, якая была адпушчана яму ад прыроды, і лютая замахнуўся на прынца дубінай. Адзіны абаронца хлопчыка падбег, каб папярэдзіць збіванне, і ўдар трапіў яму па руцэ.

— Чаго ты лезеш? — зароў Джон Кэнці. — Вось жа табе, маеш!



— Ты хто такі?

Цяжкая дубіна нанесла абаронцу знішчальны ўдар па галаве, пачуўся стон, цела звалілася на зямлю, пад ногі набегшага натоўпу. Праз мінуту натоўп ужо бег далей; гэты выпадак не засмуціў яго весялосці; забіты астаўся ляжаць адзін у цемры.

Тым часам прынц апынуўся ў логаве Джона Кэнці. Уваходныя дзвёры былі зачынены ад усіх чужых; пры цьмянным святле сальнай свечкі, устаўленай у бутэльку, прынц ледзь мог разгледзець абрысы бруднай трушчобы і яе жыхароў. У куце, ля сцяны, сядзелі, скурчыўшыся на падлозе, дэве мурзы-дзяўчынкі і жанчына сярэдняга ўзросту, з выглядам жывёлы, прывыклай да біцця; яны і цяпер чакалі пабояў і вельмі баяліся іх. З другога кута выпаўзла скарэжаная старая ведзьма, сівая, дахматая, з бліскаючымі злосцю вачыма.

— Зірні-ка,—звярнуўся да яе Джон Кэнці,—тут у нас ідзе такая камедыя, аж любата. Толькі ты пачакай, не ўмешвайся, пакуль не нацешымся ўсмак, а потым ужо бі яго, колькі хочаш. Ідзі сюды, малы! Ну-ка, паўтары свае дурацкія слова, калі яшчэ не забыў іх! Як цябе завуць? Ты хто такі?

Ад крываў кроў зноў прыхлынула к шчакам юнага прынца, і ён паглядзеў Джону прама ў твар пільным, гнеўным позіркам.

— Ты грубіян!—сказаў ён.—Ты не смееш загадваць мне. Паўтараю табе тое, што казаў: я Эдуард, прынц Уэльскі.

Старая ведзьма была так ашаломлена гэтым адказам, што ногі яе зусім прыклейліся да падлогі; у яе нават духі захапіла. З дурным выглядам утаропілася старая на прынца, і гэта здалося яе бяздушнаму сыну такім забаўным, што ён аж зарагатаў.

Але на маці і сяцёра Тома Кэнці слова прынца зрабілі зусім іншае ўражанне: за мінуту перад тым яны баяліся, што бацька паб'е няшчаснага, цяпер-жа гэтая трывога замянілася другою. З горам і жахам яны падбеглі да прынца і загаласілі ўсе разам:

— О, бедны Том! Бедны хлопчык!

Маці ўпала на калені перад прынцам, палажыла рукі яму на плечы і скр诏ь слёзы з туюго глядзела яму ў очы, гаворачы:

— Бедны ты мой хлопчык! Твае дурныя кніжкі зрабілі нарэшце сваю нядобрую справу і ўзялі ў цябе твой розум. Ах, навошта ты так зачытваўся імі? Колькі разоў я перасцерагала цябе! Ты разбіў маё матчына сэрца.

Прынц паглядзеў ёй у твар і ласкова сказаў:

— Твой сын здаровы і не траціў розуму, добрая жанчына! Супакойся! Адпусці мяне ў палац, дзе ён знаходзіцца цяпер, і кароль, мой аўгусцейшы бацька, верне табе яго зараз-жа.

— Кароль—твой бацька! О, дзіця маё! Упрашаю цябе, не паўтарай гэтых слоў, якія пагражают табе смерцю і ўсім твайм блізкім—патібеллю. Страсані з сябе гэты патубны сон! Памяць твая заблыталася, вярні яе на правільны шлях! Па-глядзі на мяне! Хіба я не твая маці, якая радзіла цябе і любіць цябе?

Прынц паматаў галавой і неахвотна адказаў:

— Богу вядома, як мне цяжка засмучаць цябе, але-ж, сапраўды, я ніколі не бачыў твайго твара.

Жанчына зноў села на падлогу і загаласіла на ўсю хату.

— Ну, валаіце камедью далей!—зароў раз'юшаны Кэнці.— Эй, вы, Нэн і Бэт! Што-ж вы стаіце ў прысутнасці прынца? Гэткія грубіяны! На калені, вы, жабрацкія вырадкі, ды кланяйцеся яму нізенька!

І ён зноў затросся ад смеху. Дзяйчаткі баязліе ўступіліся за брата.

— Пашлі яго спаць, айцец!—сказала Нэн.—Адпачынак і сон вернуць яму розум. Скажы яму класціся хутчэй.

— Адпусці яго, айцец!—сказала Бэт.—Ён сёння занадта замаруёся, больш як заўсёды. Заўтра ён вернецца дахаты не з пустымі рукамі.

Гэтыя слова выцверазілі бацьку, і весялосць яго адразу знікла. Мыслі яго накіраваліся на дзелавыя клопаты.

Ён сярдзіта павярнуўся да прынца і сказаў:

— Заўтра нам трэба заплаціць два пенсы гаспадару гэтай нары. Два пенсы за поўгода... кватэрная плата... гэткая плойма грошай! А то нас выганяць вон. Пакажы, што ты сабраў сёння! Табе, лодыру, і прасіць неахвота.

Прынц сказаў:

— Не абражай мяне сваімі бруднымі словамі! Паўтараю табе, я—сын карала.

Раздаўся звонкі ўдар: цяжкая рука Джона Кэнці апусцілася на плячо прынца, і той упаў-бы, каб яго не падхапіла маці Тома; прыціскаючи яго да сваіх грудзей, яна ўласным целам абараніла яго ад кулакоў. Перапуджаныя дзяйчынкі зашыліся ў кут, але на дапамогу сыну паспяшыла паляючая злосцю бабуля. Прынц вырваўся з рук місіс Кэнці і крыкнуў:

— Ты не павінна цярпець праз мяне! Няхай гэтыя свінні пацішаюцца з мяне аднаго.

Пачуўшы гэта, «свінні» да таго раз'юшыліся, што, не трацячы часу, накінуліся на прынца і люта пабілі яго, а разам і дзяйчынак з маткаю за выкаванне спачування да афяры.

— Ну,—скамандаваў Кэнці,—цяпер усе марш спаць! Гэтая камедыя змарыла мяне.

Загасілі агонь, паляглі. Калі Джон і бабуля захраплі, дзяйчынкі прабраліся да таго месца, дзе ляжаў прынц, і рупліва пакрылі яго ад холаду саломай і рыззём. Потым да яго падкралася іх маці і гладзіла яго валасы і плакала над ім, шэпчуучы яму на вуха няскладныя слова жалю і ўцехі. Яна зберагла для

яго трохі ёжы, але ад болю хлопчык страціў апетыт,—прынамсі чорныя нясмачныя скарынкі а ні трохі не прывабілі яго. Прынц быў расчулены яе спачуццём і смелым заступніцтвам і, падзякаўшы яе тонкім выразамі, параіў ён пайсці спаць і паспрабаваць забыцца на сваё гора. Ён дадаў, што кароль, яго бацька, не пакіне яе адданасці і дабраты без узнагароды. Гэты зварот да «вар’яцтва» разбіў сэрца беднай маткі; яна зноў і зноў прыціскала яго да грудзей і нарэшце адышла ў слязах на сваю ўбогую пасцель.

І вось у той час, як яна плакала, раздумваючы аб усім, што адбылося, у галаву яе прышла думка, што ў гэтym хлопчыку ёсць нешта такое няйлоўнае, амаль непрыкметнае, чаго не было ў Tome Кэнці, ці быў-бы ён вар’ят ці ў сваім розуме. Яна не ўмела сказаць, што гэта іменна такое, але тонкі матчын інстынкт падказаў ёй, што нечым гэты хлопчык—чужы. Што, калі ён ёй і сапраўды не сын? О, бязглаздзіца! Яна ледзьве не засміялася пры гэтай думцы, не гледзячы на ўсе свае трывогі і гаротнасці. І аднак неадчэпная думка не пакідала яе, і жанчына анік не магла прагнаць гэтую думку. Гэтая думка праследавала яе, бянтэжыла яе, стамляла яе, і ў яе не было ні малейшай магчымасці адкінуць гэтую думку ад сябе. Нарэшце жанчына зразумела, што ёй не будзе спакою, пакуль яна не праверыць хлопчыка і не ўпэўніцца, ці яе ён сын, ці не, іначай ёй не адагнаць дакучлівых і цяжкіх сумненняў. Так, вядома, гэта быў лепшы способ скончыць з усімі трывогамі, і яна стала тут-же прыдумваць, якія ёй зрабіць іспыты, але думаць было лягчэй, як выкананаць. Як яна ні ламала галаву, ніводзін з прыдуманых ёю способаў праверкі не здаваўся ёй абсолютна верным, абсолютна надзейным, а ненадзейныя былі для яе непрыгодныя. Відаць, яна дарма ламае сабе галаву, трэба адмовіцца ад гэтай выдумкі. Але ў ту мінуту, як яна прышла да такога прыкрага вывада, да вуха яе даліцела роўнае дыханне спячага: хлопчык нарэште заснуў. Яна пачала прыслухаўвацца да гэтага мернага дыхання; раптам хлопчык ціхенъка ўскрыкнуў, як ускрыкваюць у часе трывожнага сну. Гэта выпадковасць у адзін міг падказала ёй план, варты ўсіх іншых. З надзвычайнай паспешнасцю, але бясшумна, пачала яна запальваць свечку і мармытаць сама сабе: «Каб я ўбачыла яго ў ту мінуту, я-б адразу ведала ўсю праўду. З самага маленства, з таго дня, як у яго перад вачыма выбухнуў порах, у яго з'явілася прывычка прыкрываць вочы не далонню ўніз, а да-

лонню ўверх, зусім не так, як прыкрываюць іншыя. Варта спа-
лохаць яго ў часе сну або глыбокай задумлівасці, і ён абавяз-
кова зробіць гэты дзіўны жэст. Я бачыла сотні разоў: ён за-
ўсёды робіць так і заўсёды аднолькава. Цяпер я пазнаю, пазнаю!»

Са свечкаю ў руцэ, засланіўшы полымя, яна нячутна падкра-



Яна асцярожна нахілілася над ім...

лася к спячаму хлопчыку, асцярожна нахілілася над ім, ледзь дыхаючи ад хвалявання, і раптам прыставіла свечку да самых яго вачэй і адсунула руку, якая засланяла полымя, і ў туージ мінуту ля самага яго вуха стукнула пальцамі аб падлогу. Хлопчык шырока расплюшчыў вочы, здзіўлена паглядзеў вакол сябе, але не зрабіў ніякіх асаблівых жэстаў.

Бедная жанчына ледзь не самлела ад здзіўлення і гора, але здолела стаіць сваю трывогу і супакоіла хлопчыка, таク што ён зноў заснуў; тады яна адышла ад яго, сумна размышляючи аб плачэўных выніках сваіх іспытаў. Яна хацела ўпэўніць сябе, што Том забыў свае прывычныя жэсты пад уплывам вар'яцтва, але гэта ёй ніяк не ўдалося.

«Не,—казала яна,—рукі-ж яго не звар'яцелыя! Яны-ж не маглі адвыкнуць ад такой старой прывычкі за такі кароткі час. О, які цяжкі для мяне гэты дзень!»

Але цяпер упартыя сумненні замяніліся ў яе сэрцы такой-жай
ўпартай надзеяй; яна не магла прымусіць сябе прымірыцца з той
ісцінай, аб якой так пэўна даведалася цяпер. «Трэба паспраба-
ваць спачатку,—гэта няўдача выпадковая». І яна другі і трэці
раз раптам будзіла хлопчыка, але, як і ў першы раз, ён спра-
сонку не зрабіў ніякага руху рукой. Яна ледзь дапаўзла да па-
сцелі і паглыбілася ў сон зусім разбітая.

«Але-ж я не магу адрачыся ад яго! Не, не магу, не магу! Я не
хачу дапусціць, каб гэта быў не мой сын».

Цяпер, калі бедная маці ўжо не трывожыла прынца, яго за-
смучонасць мала-па-малу страціла ўладу над ім, страшэнная
змора ўзяла верх, і павекі яго сплюшчыліся ў глыбокім, спа-
койным сне. Гадзіны праходзілі, а ён усё спаў, як забіты. Так
прайшлі гадзіны чатыры ці пяць. Потым здрантвенне, якое скоў-
вала яго па руках і ногах, аслабла, ён паварушыўся і, напалову
прачнуўшыся, прамармытаў:

— Сэр Вільям!

І праз мінуту зноў:

— Сэр Вільям!

І далей:

— Ідзі-ка сюды, паслухай, які дзіўны сон я бачыў... Сэр
Вільям, ты чуеш? Мне саснілася, што мяне падмнілі, што я зра-
біўся жабраком і... Эй, сюды! Варта! Сэр Вільям! Што? Тут нават
няма дзяжурнага лакея? Ну, пачакайце-ж! Я вам задам!..

— Што з табой?—прашаптаў нечы голас.—Каго ты клічаш?

— Сэра Вільяма Гербarta. А ты хто такая?

— Я? Каму-ж тут яшчэ быць, калі не сястры тваёй Нэн?
О, Том, я і забылася! Ты ўсё яшчэ вар'ят! Небарака, ты ўсё яшчэ
вар'ят! Лепш-бы мне не прачынацца, чым бачыць цябе вар'ятам.
Але прашу цябе—прытрымай свой язык, а то нас усіх паб'юць
да смерці!

Здзіўлены прынц прыпадняўся быў з падлогі, але рэзкі боль
ад пабояў прымусіў яго апрытомнець, і ён са стогнам пава-
ліўся назад, на брудную салому, усклікнуўши:

— О! Значыцца, гэта не было сном!

Усе яго трывогі і смутак, на якія ён забыўся ў часе глыбо-
кага сну, зноў вярнуліся да яго; ён успомніў, што ён ужо не
любімейшы сын караля, на якога з замілаваннем глядзіць народ,
а жабрак, адрынуты, пакрыты лахманамі палоннік у катуху, пры-
датным толькі для жывёлы, у кампаніі са злодзеямі і жабракамі.

Сярод гэтых сумных мыслей ён не адразу пачуў вясёлыя крыкі. Яны раздаваліся паблізу—ля аднаго з суседніх дамоў. Праз мінуту ў дзвёры моцна пастукалі. Джон Кэнці перастаў храпці і крыкнуў:

— Хто там стукае? Чаго трэба?

Нечы голас адказаў:

— Ці ведаеш ты, каго зваліў ты дубінай?

— Не ведаю. І ведаць не жадаю.

— Скора запяеш другую песню. Калі хочаш выратаваць сваю шыю, уцякай: толькі гэта можа выратаваць цябе. Чалавек гэтых ўжо памірае. Гэта наш поп, айцец Эндр'ю.

— Злітуйся, божа!—крыкнуў Кэнці.

Ён разбудзіў усю сям'ю і хрыпла скамандаваў:

— Уставайце хутчэй і ўцякайце! Калі вы астанецца тут, вы прапалі.

Праз пяць мінuta усё сямейства Кэнці ўжо імчалася па вуліцы, ратуючы сваё жыццё. Джон Кэнці трymаў прынца за руку і цягнуў яго за сабою па цёмнаму завулку.

— Глядзі, звар'яцэлы дурань, трymай язык за зубамі і не смей вымаўляць наша імя. Я выберу сабе новае імя, каб збіць з панталыку гэтых сабак, паліцэйскіх. Кажу табе, трymай язык за зубамі!

Тое самае ён унушыў і ўсім астатнім членам сям'і.

— Калі нам прыдзеца разлучыцца, няхай кожны ідзе к Лонданскому мосту і, дайшоўши да крайняй крамы суконшчыка, няхай там чакае другіх. Потым мы пойдзем усе ў Саутворк.

У тулу мінuta сям'я Кэнці нечакана вышла з цемры на яркае свято і апынулася сярод шумнага натоўпу, які сабраўся на беразе ракі. Народ спяваў, скакаў, крычаў; уверх і ўніз па ўсёй Темзе на ўзбярэжнай гарэлі каstry; Лонданскі мост быў увесе ілюмінаваны, і Саутворкскі мост таксама. Уся рака бліскала рознakaляровымі агнямі; раз-по-раз з трэскам лопаліся ракеты, узвіваючыся к небу, і з неба сыпаўся дождж асяпляльна яркіх іскраў, якія нібы ператваралі ноч у дзень. Усюды віднеліся на тоўпу піруючых; здавалася, увесе Лондан ахоплены весялосцю.

Джон Кэнці ўсцешыў сваю душу страшэннай лаянкай і скамандаваў сваім спадарожнікам вярнуцца зноў у цемру, але было ўжо позна. І ён і яго сям'я былі праглынуты чалавечым вуллем і безнадзейна разлучаны адзін з адным.

Але Джон Кэнці прадаўжаў моцна трymаць за руку прынца. Сэрца хлопчыка радасна закалацілася ў надзеі на збавенне. Праціскаючыся скрэзь натоўп, Кэнці моцна штурхануў нейкага дужага п'янага лодачніка, і той сваёй велізарнай ручышчай схапіў яго за плячо.



А прынц ходу!..

— Куды ты гэтак спяшаешься, прыяцель? Навошта пэцкаеш сваю душу нейкімі нікчэмнымі справамі, калі для ўсіх добрых людзей і вернападданых яго вялікасці—свята?

— Не совайся ў чужыя справы,—груба адказаў Кэнці.—Убяры руку і дай мне прайсці.

— Не, брат, калі так, то мы цябе не прапусцім, пакуль ты не вып'еш за здароўе прынца Уэльскага. Гэта ўжо я табе кажу: не прапусцім,—сказаў лодачнік, рагучча замінаючы яму дарогу.

— Тады давайце чашу, ды хутчэй, хутчэй!

Тым часам гэтай сцэнай зацікавіліся другія гулякі.

— «Чашу дружбы»! «Чашу дружбы»!—закрычаў натоўп.—

Прымусьце гэтага грубага плута выпіць «чашу дружбы», а то мы яго кінем на корм рыбам.

Прынеслі вялізную «чашу дружбы»; лодачнік узяў яе за адну ручку і, падымаючы другой рукой канец уяўляемай сурветкі, паднёс яе, як гэта належала па звычаю, Джону Кэнці, які ўзяўся адной рукой за другую ручку, а другой павінен быў зняць пакрыўку, як кажа старадаўні звычай¹). Такім чынам, яму прышлося на момант выпусціць руку прынца. А той, не трацячы часу, нырнуў у цэлы лес чалавечых ног, што акружалі яго, ды ходу!.. Праз мінуту знайсці яго ў гэтым жывым, усхваляваным моры было-б таксама цяжка, як знайсці манету, кінутую ў Атлантычны акіян. Прыйц вельмі хутка сцяміў, што справа стаіць іменна так, і паспяшыў заняцца сваімі ўласнымі справамі, не думаючы больш аб Джоне Кэнці. І другое стала ясна яму. А іменна, што горад ушаноўвае замест яго—самазванага прынца Уэльскага.

З гэтага прынц мог вывесці толькі адно: што маленькі жабрак, Том Кэнці, свядома скарыстаў перавагі свайго незвычайнага становішча і бессаромна захапіў яго ўладу.

Аставаўся апошні сродак: знайсці дарогу ў ратушу, з'явіцца туды і выкрыць самазванца. Прыйц тут-же пастанавіў, што Тому трэба павесіць, утапіць і чацвертаваць па тагачаснаму закону і звычаю, як вінаватага ў дзяржаўнай здрадзе.

РАЗДЗЕЛ АДЗІНАЦЦАТЫ

У РАТУШЫ

Каraleўскі баркас, у суправаджэнні раскошнай флатылі, паважна рухаўся ўніз па Темзе, сярод блытаніны ілюмінаваных лодак. Паветра было перапоўнена музыкай; па берагах ракі былі пацешныя агні; далёкі горад увесь быў ахутаны мяккім, прамяністым зарывам ад безлічы нябачных адсюль кастроў; над ім уздымаліся стройныя шпілі, усеяныя яскравымі зоркамі; здалёк гэтыя шпілі былі падобныя на даўгія коп'і, аздобленыя каштоўнымі камнямі. На ўсім шляху флатылію віталі з берагоў безупынныя хрыплыя крыкі і незмаўкальныя гарматныя стрэлы.

Тому Кэнці, лежачаму ў шоўковых падушках, гэтыя гукі

1) Цэрамоніі пры паднашэнні «чашы дружбы», тлумачаща такім чынам: у даунейшыя суровыя часы лічылася асцярожнасцю, каб абедзве руکі або дзве п'ючыя былі занятыя, а то, пакуль адзін з іх запэўняе другога ў сваёй дружбе і адданасці, другі можа пырнуць яго кінжалам.

ї гэта відовішча здаваліся цудам, невыказна раскошным і дзіўным. Але на яго юных прыяцелек, сядзеўшых побач з ім, на прынцесу Елізавету і лэдзі Джэн Грэй, гэта не рабіла ніякага ўражання.

Дабраўшыся да Даугэта, флатылія паплыла ўверх, завярнула ў Бэклерсбера па празрыстай вадзе Уолброка (рэчышча якога вось ужо два стагоддзі як засыпана і пахавана пад вялікай колькасцю будынкаў), міма ярка асветленых дамоў і мастоў, усеяных натоўпам вясёлых зявак, і нарэшце спынілася ў басейне, дзе цяпер знаходзіцца прыстань, у самым цэнтры даўняга лонданскага Сіці. Том вышаў на бераг са сваёю бліскучай світай, абмінуў Чыпсайд і пасля кароткага пераходу па Старой Джуры і па вуліцы Бэзінгхол дабраўся да ратуши.

Том і яго спадарожніцы былі сустрэты з належнай цэрамоніяй лорд-мэрам і айцамі горада ў парадных пурпуровых мантых і з залатымі ланцугамі на шыі; іх павялі праз вялікую залу да каралеўскіх месц, якія змяшчаліся пад раскошным балдахінам; наперадзе іх ішлі герольды, якія абвяшчалі аб іх прыбыцці і неслі гарадскі жэзл і меч. Лорды і лэдзі, назначаныя для таго, каб прыслужваць Тому і двум прынцэсам, сталі ў іх за крэсламі.

За другім сталом, крыху ніжэй, сядзелі царадворцы і іншыя знатныя гosці разам з магнатамі Сіці; члены палаты абшын размясціліся за асобнымі столікамі, расстаўленымі ў вялікай колькасці ў другой частцы залы. Гіганцкая статуя Гога і Магога¹⁾—даўніх вартаўнікоў горада—раёнадушна глядзелі з вышыні сваіх п'едэсталau на гэта звычайнае для іх відовішча. Многа забытых пакаленняў змянілася на іх вачах. Затрубілі трубы, герольд абвясціў пачатак абеда, і ў высокай арцы левай сцяны з'явіўся тоўсты дварэцкі, за якім слуті з паважнай урачыстасцю неслі сапраўдны каралеўскі ростбіф, гарачы, пахучы, чакаючы нажа.

Пасля малітвы Том (яго навучылі загадзя) устаў—а за ім і ўсе прысутныя—і адпіў з вялізной залатой «чашы дружбы», потым перадаў яе прынцесе Елізавеце, тая, у свою чаргу, лэдзі Джэн; а затым чаша абышла ўсю залу. Так пачаўся банкет.

А поўначы, калі банкет быў у поўным разгары, публіку пачаставалі адным з тых жывапісных відовішчаў, якімі так захапляліся нашы продкі. Апісанне яго да гэтай пары захавалася ў расказе аднаго сведкі-гісторыка:

1) Легендарныя волаты ў казках англійскага народа, а раней—біблейскіх казках.

«Ачысцілі месца, і затым увайшлі граф і барон, адзетыя па турэцкаму звычаю ў даўгія халаты з шоўкавай матэрыі, усеянай залатымі бліскаўкамі; на галовах у іх былі чалмы з малінавага аксаміту, перавітвыя тоўстымі залатымі шнурамі; у кожнага за поясам вісела на шырокай залатой перавязі па турэцкай шаблі, што завецца палашом. За імі следавалі другі граф і другі барон у даўгіх кафтанах жоўтага атласу з папяречнымі палосамі белага атласу; паводле рускага звычая, яны былі ў шэрых футравых шапках і ботах з даўгімі, загнутымі кверху насакамі; у кожнага была ў руках сякера. Далей следаваў лорд-адмірал і з ім пяцёра дваран у камзолах малінавага аксаміту, нізка выразаных на спіне і на грудзях; паверх камзолаў на іх былі кароткія плашчы малінавага атласу і на галовах шапачкі з фазанімі пер'ямі накшталт тых, якія носяць танцоры. Гэтая былі ўбраны па прускаму звычаю. Затым увайшлі факельшчыкі, лікам да сотні, адзетыя ў чырвоны і зялёны атлас, твары іх былі чорныя, як у маўраў. Потым з'явіліся ў маскарадных касцюмах. Потым выступілі менестрэлі¹⁾ ў дзвісных уборах і пачалі скакаць, а за імі лорды і лэдзі закружыліся ў такім шалёнym танцы, што любата была глядзець».


Пакуль Том са свайго ўзвышша любаваўся гэтымі «шалёнymі» скокамі, заміраючи ад захаплення перад стракатым калейдаскопам кружачных фігур і асяляпляльнай разнастайнасцю фарбаў, абадраны, але сапраўдны прынц Уэльскі ля варот ратушы голосна заяўляў свае права, скардзіўся на свае крыўды, выкрываў самазванца і патрабаваў, каб яго ўпусцілі. Гэта забаўляла людзей надзвычайна; усе цікаліся наперад і выцягвалі шыі, каб зірнуць на маленъкага бунтара. Потым пачалі смяяцца і здзеквацца з яго наўмысля, дзеля пацехі, каб выклікаць у яго яшчэ большую злосць, якую яны лічылі забаўнай. Слёзы крыўды выступалі ў яго на вачах, але ён быў настойлівы і ўпартый спрачаўся з натоўпам. Здзекі сыпаліся на яго зноў і зноў, новыя насмешкі ўпікалі яго, і ён нарэшце ўскрыкнуў:

— Вы, зграя грубых сабак! Кажуць вам, я—прынц Уэльскі! І хоць я адзінокі і пакінуты бліzkіmі, і няма нікога, хто-б сказаў мне тут добрае слова ці захацеў памагчы мне ў бядзе,—усё-ж я не ўступлю сваіх правоў і буду стаяць на сваім.

— Прынц ты ці не прынц, усёроўна: ты храбры хлапец, і ад

¹⁾ Менестрэлі—вандроўныя спевакі-музыканты і паэты.

гэтага часу не смей гаварыць, што ў цябе ніяма ніводнага друга! Вось я стану побач з табой і дакажу, што ты памыляешся. І клянуся табе, Майлс Гендон не самы горшы з тых, каго ты мог-бы знайсці сабе за друга, не змарыўшыся ад пошукаў. Дай



Незнаёмы раскідваў нападаўшых.

адпачыць свайму языку, дзіця маё, а я пагавару з гэтымі подлымі пацукамі на іх роднай мове.

Гаварыўшы чалавек быў высокі, зgrabны, мускулісты. Яго камзол і штаны былі з дарагога матэрыялу, але гэты матэрыял выцвіў і працёрся да нітак, а залатыя галуны зрабіліся цъмянымі; брыжы на яго каўняры были пакамечаны і прадраны; берагі яго капелюша были апушчаны ўніз; пяро на яго капелюшы было зламанае, запырсканае гразёю і наогул мела вельмі гаротны выгляд; пры баку ў незнаёмага вісела даўгая шпага ў заіржавелых жалезных ножнах; па задзірыстым выглядзе адразу было відаць, што гэта хвацкі забіяка. Словы гэтага дзіўнага воіна былі сустрэты

насмешкамі і рогатам. Пасыпаліся крыкі: «Во яшчэ адзін маскарадны прынц!»—«Прыкусі язык, прыяцель: бачыши, які ён сярдзіты!»—«І то праўда, вунь як ён глядзіць!»—«Адцягніце ад яго хлапчука, у ваду шчаня!»

У адзін міг выконваючы гэту шчаслівую выдумку, нехта ўжо скапіў прынца за шыварат, але незнаймец таксама ў адзін міг выхапіў шпагу і зваліў дзёрзкага на зямлю звонкім ударам плашма. Зараз-жа дзесяць галасоў адразу закрычалі: «Забіць гэтага пса! Бі яго! бі!» і натоўп накінуўся на незнаймца; а той прысланіўся да сцяны і як шалёны размахваў даўгой шпагай, раскідаючы вакол сябе нападаўшых. Афяры яго так і валіліся на зямлю, але людзі, топчучы іх ногамі, накідваліся на героя з неаслабнай ярасцю. Пагібель яго здавалася немінучай, але тут раптам затрубіла труба, і нечы голас загрымей:

— Дарогу каралеўскуму ганцу!

Прама на людзей скакаў атрад конных салдат. Усе кінуліся хто куды, а храбры незнаймец падхапіў прынца на рукі і скора быў далёка ад натоўпу і небяспекі.

Але вернемся ў ратушу. Заглушаючы шум гульбы і крыкі вясёлага банкета, раптам у залу ўварваўся чысты і выразны гук рога. Адразу наступіла глыбокая цішыня, і сярод гэтай цішыні пачаўся адзін голас—голос ганца, прысланага з палаца. Усе, як адзін чалавек, усталі і пачалі слухаць.

Прамова ганца скончылася ўрачыстымі словамі:

— Кароль памёр!

Усе, нібы па камандзе, схілілі галовы на грудзі і некалькі хвілін аставаліся ў глыбокім маўчанні; потым кінуліся на калені перад Томам, працягваючы да яго рукі і агалашаючы ўесь будынак гучнымі крыкамі, ад якіх сцены задрыжалі:

— Хай жыве кароль!

Вочы беднага Тома, аслепленыя гэтым цудоўным з'явішчам, збянтэжана блукалі навакол і нарэшце спыніліся на прынцэсах, якія таксама апусціліся перад ім на калені, потым на лордзе Гертфордзе. На твары яго выразілася рашучасць. Ён нагнуўся да лорда Гертфорда і шапнуў яму на вуха:

— Скажы мне праўду, шчыра, сумленна! Каб я зараз выдаў загад, якога ніхто не мае права выдаваць, апрача караля, ці быў-бы гэты загад выкананы? Ніхто не ўстаў-бы і не крыкнуў: «нельга!»

— Ніхто, гасудар, ніводзін чалавек ва ўсім каралеўстве.

У тваёй асобе загадвае валадар Англій. Ты—кароль, твая воля—закон.

Тады Том прамовіў цвёрдым голасам, горача, з вялікім уздымам:

— Дык няхай-жа ад гэтага часу воля караля будзе законам міласці, а не законам крыві. Устань з кален! і хутчэй у Тауэр абвясціць каралеўскую волю: герцаг Норфольскі астанецца жыць.

Словы гэтыя мігам былі падхоплены і, перадаючыся з вуснаў у вусны, пранесліся па ўсёй зале. і не паспей Гертфорд выйсці, як сцены ратушы зноў задрыжалі ад аглушальных крыкаў:

— Скончылася царства крыві! Хай жыве Эдуард, кароль Англій!

РАЗДЗЕЛ ДВАНАЦЦАТЫ

ПРЫНЦ І ЯГО ЗБАВІЦЕЛЬ

Выбраўшыся з натоўпу, Майлс Гендон і маленъкі прынц накіраваліся да ракі, прабіраючыся рознымі задворкамі ды закавулкамі. Яны без перашкоды дайшлі да Лонданскага моста, але тут зноў трапілі ў густы натоўп. Гендон моцна трymаў за руку прынца, або—не—караля. Патрасаючая навіна ўжо разнеслася па ўсім горадзе, і хлопчык чуў, як тысячи галасоў паўтарылі разам, што кароль памёр. Пры гэтай вестцы ледзяны холад пранікнуў у сэрца няшчаснага, беспрытульнага сіраты, і ён уздрыгнуўся ўсім целам. Ён разумеў усю важнасць сваёй страты і быў глыбока засмучаны ёю, бо суровы тыран, які наводзіў жах на ўсіх, з ім быў заўсёды добры і ласкавы. Слёзы засцілі яму очы, і ўсе навакольныя прадметы здаваліся яму нібы ў тумане. У гэту мінуту ён адчуваў сябе самым пакінутым, адрынутым, забытым стварэннем ва ўсім свеце. Але раптам іншыя крыкі данесліся да яго, праразаючы начную цемру, нібы раскаты грома:

— Хай жыве кароль Эдуард Шосты!

Пры гэтым крыку очы прынца заблішчэлі, і ён увесь задрыжаў ад гонару.

«Ах,—думаў ён,—якім гэта здаецца велічавым і дзіўным: я—кароль!»

Нашы сябры павольна пракладвалі сабе дарогу скрозь натоўп на мосце. Гэты мост, які існаваў ужо шэсцьсот гадоў і ўвесь гэты час быў нібы вельмі люднай і шумнай праезной дарогай, цяпер меў вельмі цікавы выгляд: па абодвух баках, ад аднаго



Наши сябры павольна пракладвалі сабе дарогу.

берага да другога, цягнуліся рады крам і складаў з жылымі памяшканнямі пад імі. Мост сам па сабе быў нібы асобным горадам. На ім была свая гасцініца, свае піўныя, булачныя, дробязныя крамы, свой харчовы рынак, свая рамесніцкая вытворчасць і на-
зват свая царква. На двух суседзяў, якіх ён звязваў разам, на Лондан і Саутворк, мост глядзеў як на свае прадмесці і не на-
даваў ім вялікага значэння. Жыхары Лонданскага моста скла-

далі, так сказаць, замкнёную карпарацыю; горад у іх быў вузенькі, усяго ў адну вуліцу, даўжынёю ў адну пятую мілі. Тут, як у вёсцы, кожны ведаў кожнага. Кожны ведаў бацьку свайго суседа, яго маці, усе падрабязнасці яго сямейных спраў. На мосце, вядома, была і свая арыстакратыя—старадаўнія роды мяснікоў і пекараў, па пяцьсот-шэсцьсот год гандляваўшыя ў адных і тых самих крамах, ведаўшыя ад дошкі да дошкі ўсю гісторыю моста з усім яго дзіўнымі легендамі; яны нават гаварылі асобнай «маставой» мовай і думалі «маставымі» мыслямі, і хлусілі вельмі многа, выразна і грунтоўна, як умелі хлусіць толькі на мосце. Насельніцтва моста было цёмнае, вузкалобае, фанабэрystае. Іншым яно і быць не магло. Дзеци нараджаліся на мосце, вырасталі на мосце, дажывалі там да старасці і паміралі, ні разу не пабываўшы ў другой частцы свету, апрача Лонданскага моста. Гэтыя людзі, натуральна, думалі, што грандыёзны і бясконцы рух цераз мост удзень і ўноч, мяшаны гул усялякіх крикаў, іржанне коней, мычанне кароў, бліянне авечак і вечны тупат ног, які нагадваў далёкі грукат грома,—было адзінае, што важна на свеце. Ім нават здавалася, што часткова яны ўласнікі ўсіх гэтых багаццяў. Так яно і было на справе; прынамсі, калі кароль або які-небудзь герой спраўлялі ўрачыстую працэсію ў гонар свайго шчаслівага звароту на радзіму, яны заўсёды маглі з сваіх вокнаў паказаць зявакам гэтае пышнае відовішча, бо ў Лондане не было другога падобнага месца, дзе працэсія магла-б разгарнуцца такой даўгой, прамой, бесперапыннай калонай.

Людзі, якія радзіліся і выраслі на мосце, лічылі жыццё ва ўсіх іншых месцах няспечна нудным і прэнским. Расказваюць, быццам нейкі стары сямідзесяці аднаго года пакінуў мост і паехаў дажываць свой век у вёску. Але там ён цэлыя ночы качаўся ў пасцелі і не мог заснуць,—так прыгнятала, цінула і страшила яго непрыемная і глыбокая цішыня. Змучаўшыся ўшчэнт, ён вярнуўся на сваё ранейшае месца, худы і страшны, як здань, і мірна заснуў і соладка марыў пад песню-калыханку бурлівай ракі, пад тупат, грукат, гром Лонданскага моста. У тыя часы, пра якія мы пішам, мост даваў сваім дзецям прадметны ўрок па гісторыі Англіі: ён паказваў ім свежыя і завялые галовы славутых людзей, надзетыя на жалезныя палкі, якія тырчалі над варотамі моста. Але мы адхіліліся ад тэмы.

Гендон займаў пакой у невялікай таверне на мосце. Не па-

спеў ён са сваім маленькім прыяцелем дабраца да дзвярэй, як нечы грубы голас закрычаў:

— А ты ўсё-такі з'явіўся нарэшце! Ну, цяпер ужо ты не ўця-
чэш, будзь спакойны! Вось пачакай! Я ператвару твае косці
ў пудынг; можа тады ты не будзеш прымушаць нас так доўга
циябе чакаць.

І Джон Кэнці ўжо пра-
цягнуў руку, каб ухапіць
хлопчыка.

Майлс Гендон загара-
дзіў яму дарогу.

— Не спяшайся, пры-
яцель! Па-мойму, ты
дарма лаешся. Якая табе
справа да гэтага хлоп-
чыка?

— Калі ты абавязкова
хочаш соваць нос у чу-
жыя справы, то ведай,
што ён мой сын.

— Лжэш!—горача ўс-
клікнуў малалетні кароль.


— Смела сказана, і
я табе веру, мой хлоп-
чык, усёроўна, ці твая галава цэлая ці з трэшчынай. Бацька ён
табе ці не, я не дам цябе біць і мучыць гэтamu нягоднаму чала-
веку, раз ты лічыш за лепшае астатаца са мной.

— Але, так! Я не ведаю яго. Я лепш памру, чым пайду з ім.

— Значыцца, скончана, і больш гутарыць няма чаго.

— Ну, гэта мы яшчэ паглядзім!—закрычаў Джон Кэнці,
зрабіўшы крок да хлопчыка і адхіляючы Гендана.—Я яго сілай...

— Калі ты толькі дакранешся да яго, гнусная падла, я пра-
калю цябе, як гуся, наскрозь,—сказаў Гендон, загарадзіўшы яму
дарогу і ўхапіўшы шаблю.—Не забывайся, што я ўзяў гэтага
хлопчыка пад абарону, калі на яго гатова была нағасці цэлая
банда падобных на цябе нягоднікаў і ледзь было не забіла
яго; дык няўжо-ж ты думаеш, што я кіну яго цяпер, калі яму
пагражае яшчэ горшная доля? Бацька ты яму, ці не,—а я ўпэў-
нены, што ты лжэш,—для такога хлопчыка лепш хуткая
смерць, чым жыццё з такім зверам, як ты. Лепш выходзь, ды



Мост даваў урок па гісторыі Англіі.

хутчэй, бо я не ахвотнік да пустых гутарак і па прыродзе сзаёй не вельмі цярплівы.

Джон Кэнці падаўся назад, мармочачы пагрозы і праклёны, і хутка знікнуў у натоўпе. А Гендон са сваім гадаван-



Джон Кэнці працягнуў руку...

цам падняўся ў свой пакой, на трэці паверх, перад гэтым загадаўшы ўнізе, каб ім прынеслі есці.

Пакой быў бедны, з убогім ложкам, са старой, паламанай і разрозненай мэбллю, цьмяна асветлены параю худых свечак. Маленькі кароль ледзь дабраўся да ложка і паваліўся на яго, зусім знясілены голадам і змораю. Ён цэлы дзень і частку ночы правёў на нагах—цяпер ужо была трэцяя гадзіна—і ўесь час нічога не еў. Ён прамармытаў сонным голасам:

— Калі ласка, разбудзі мяне, калі накрыюць на стол!
І зараз-жа заснӯў глыбокім сном.

Смех заіскрыўся ў вачах Гендона, і ён сказаў сабе:

«Клянуся богам, гэты маленькі жабрак размясціўся ў чужой кватэры і на чужым ложку з такой вольнай элегантнасцю, як быццам у сябе, у сваім доме,—хоць-бы сказаў: «дазвольце мне», або «зрабіце ласку, дазвольце». Па сваёй хворай фантазіі ён называе сябе прынцам Уэльскім і, праўду кажучы, вельмі добра ўвайшоў у сваю ролю. Беднае, адзінокае мышанё! Без сумнення, яго разум папсаваўся з-за таго, што яго сям'я абыходзілася з ім вельмі дрэнна. Але што-ж? Я буду яго другам,—я яго выратаваў, і гэта прывязала мяне да яго. Я ўжо паспей палюбіць гэтага дзёрзкага на язык прайдзісвета. Як храбра ваяваў ён з гэтым цёмным народам, як задзёрыста глядзеў ім у очы—нібы храбры салдат. І які ў яго мілавідны, прыемны і ціхамірны твар цяпер, калі ў сне ён забыў свае трывогі і няшчасці! Я буду вучыць яго, я яго вылечу; я буду для яго старэйшим братам, буду клапаціца аб ім і берагчы яго; і хто ўздумае здзеквацца з яго ці крыўдзіць, няхай лепш загадзя заказвае сабе труну.

Ён скліўся над хлопчыкам і доўга ласкова, з жалем глядзеў на яго, пяшчотна гладзячы яго юныя шчокі і адкідаочы з ёлба сваёй вялікай загарэлай рукой яго зблытаныя кудзёркі.

Па целе хлопчыка прабеглі дрыжыкі.

«Ну, вось,—прамармытаў Гендон,—як гэта благародна з майго боку—пакінуць ляжаць яго тут непакрытым! Чаго добрага, прастудзіцца можа! Як жа-ж мне быць? Калі я вазьму яго на руکі і палажу пад коўдру, ён прачнецца, а яму-ж так патрэбен адлачынак».

Ён пашукаў вачыма што-небудзь, каб пакрыць спячага, але нічога не знайшоў. Тады ён зняў з сябе камзол і захутаў ім прынца:

«Я ўжо прывык і да сцюжы і да беднай адзежы. І холад і вільгаць для мяне нішто».

І ён зашагаў узад і ўперад па пакою, каб хоць як-небудзь сагрэцца, прадаўжаючы гутарыць сам з сабой:

«У яго пашкоджаным мазгу засела мысль, што ён прынц Уэльскі. Дзіўна будзе, калі ў нас астанецца прынц Уэльскі цяпер, калі той, хто быў сапраўды прынцам, цяпер ужо не прынц, а кароль... Але яго бедныя мазгі не могуць справіцца

з гэтай фантазіяй і не сцямяць, што цяпер ужо яму трэба за-
быць прынца і зваць сябе каралём... Я цэлых сем гадоў пра-
вёў у зняволенні, на чужыне, і нічога не чуў пра дом; але
калі мой бацька яшчэ жывы, ён ахвотна прыме беднага хлоп-
чыка і велікадушна дасць яму прытулак пад сваёй страхой.
дзеля мяне, таксама і мой добры старэйшы брат Артур. Мой
другі брат, Г'ю... Ну, ды я разаб'ю яму галаву, калі ён уздумаете
ўмішацца не ў сваю справу, гэта злая жывёла з сэрцам ліса!
Так! Мы паедзем туды—і як мага хутчэй».

Увайшоў слуга, несучы гарачае блюда, паставіў яго на
маленькі нефарбаваны стол, прыставіў крэслы да стала і вы-
шаў, лічачы, што такія танныя жыхары могуць прыслужваць
сабе самі. Стук дзвярэй разбудзіў хлопчыка; ён ускочыў і сеў
на ложку, радасна азіраючыся навакол; але зараз-жа на твары
яго з'явіўся смутак, і ён ціха прамармытаў:

«На жаль, гэта быў толькі сон! Гора мне, гора!»

Тут ён заўважыў на сябе камзол Майлса Гендана, перавёў
вочы на самога Гендана, зразумеў, якую афяру той яму пры-
нёс, і ласкава сказаў:

— Ты добры да мяне! Але, ты вельмі добры да мяне!
Вазьмі свой камзол і надзень,—болей ён мне не спатрэбіцца.

Затым ён устаў, падышоў да ўмывальніка, што быў у куту,
і спыніўся, чагосьці чакаючы. Гендон весела сказаў:

— Якая ў нас цудоўная вячэра! Мы зараз паядзім, як мае
быць, бо ежа гарачая і смачная, і ад яе ідзе пара. Не бойся:
сон і ежа хутка зробяць цябе зноў чалавекам.

Хлопчык нічога не адказаў, але паглядзеў на высокага ры-
цара пільна і сур'ёзна, са здзіўленнем і нават некаторай нецяр-
піласцю. Гендон здзіўлена спытаў:

— Чаго нехапае табе?

— Добры сэр, я хацеў-бы памыцца...

— Толькі гэта? Ты можаш рабіць тут, што захочаш, не пы-
таючы дазволу ў Майлса Гендана. Будзь як дома, не саромся,
калі ласка.

Але хлопчык усё-такі не 'рухаўся з месца і нават разы са два
тупнуў маленькой нецярпілай нагой. Гендон быў зусім азадачаны.

— Што з табою? Скажы на ласку.

— Калі ласка,—налі мне вады і не гавары столькі лішніх слоў.

Гендон ледзь было не зарагатаў, але стрымаўся і сказаў
сабе: «Клянуся ўсімі святымі, гэта надзвычайна цікава!» і па-

спяшыў выканаць просьбу свайго дзёрзкага госця. Пасля таго яго ашаломіў новы загад:

— Ручнік!

Майлс узяў ручнік, які вісеў пад самым носам у хлопчыка, і, не гаворачы ні слова, падаў госцю. Потым ён стаў сам умывацца, а яго прыёмны сын у гэты час ужо ўсеўся за стол і рычтаваўся прыступіць да яды. Гендон паспяшыў скончыць умыванне, прысунуў да сябе другое крэсла і хацеў быў ужо сесці, як раптам хлопчык з абурэннем усклікнуў:

— Пачакай! Ты хочаш сесці ў прысутнасці карала!

Гэты ўдар паразіў Гендана ў самае сэрца.

«Небарака!—прамармытаў ён.—Яго вар'яцтва з кожнай гадзінай расце; яно змянілася адпаведна той важнай змене, якая адбылася ў дзяржаве, і цяпер ён лічыць сябе каралём! Ну, што-ж? Трэба мірыцца і з гэтым,—іншага спосабу няма,—а то яшчэ ён, чаго добра, загадае пасадзіць мяне ў Тауэр».

І, задаволены гэтым жартам, ён адсунуў сваё крэсла, стаў за крэслам карала і пачаў прыслугоўваць, як умеў, па-прыдворнаму.

У часе яды супроводзяцца каралеўскага гонару хлопчыка крыху памякчэла, і разам з сытасцю ў яго з'явілася жаданне пагутарыць.

— Ты, здаецца, назваў сябе Майлсам Генданам, ці так я пачую?

— Так, гасудар,—адказаў Майлс, а сам падумаў:

«Калі ўжо прыстасоўвацца да вар'яцтва гэтага беднага хлопчыка, то трэба яго велічаць і гасударам і вашай вялікасцю; не трэба нічога рабіць напалову; я павінен увайсці ў сваю ролю да тонкасці, а то я сыграю яе дрэнна і сапсую ўсю справу, а справа задумана добра».

Пасля другой шклянкі віна кароль зусім сагрэўся і сказаў:

— Я хацеў-бы пазнаёміцца з табой. Раскажы мне сваю гісторыю. Ты храбры, і выгляд у цябе благародны,—ты дваранін?

— Наш род не вельмі энатны, ваша вялікасць. Мой бацька—баранет, які выслужыўся з дробных дваран, сэр Рычард Гендон, з Генданскага замка ў Кенце.

— Я не прыпомню такога прозвішча. Расказвай далей сваю гісторыю.

— Расказваць прыдзецца нямнога, ваша вялікасць, але можа гэта пацешыць вас на поўгадзіны, калі няма лепшага. Мой

бацька, сэр Рычард,—чалавек вельмі багаты і надзвычай велікадушнага харктару. Маці мая памерла, калі я быў яшчэ хлопчыкам. У мяне асталося два браты: Артур, старэйшы, душою і харктарам у бацьку, і Г'ю, малодшы за мяне, нізкі чалавек, зайдросны, прагны, подлы, вераломны—сапраўдны гад. Такі



Раскажы мне сваю гісторыю.

ён быў з самага дзяцінства, такім быў дзесяць гадоў назад, калі я бачыў яго апошні раз,—у дзевятнаццаць год ён быў ужо зусім закончаным падлюгай; мне было тады дваццаць гадоў, Артуру-ж дваццаць два. У доме, апрача нас, жыла яшчэ лэдзі Юдзіф, мая кузіна,—ёй было тады шаснаццаць год,—прыгожая, добрая, скромная дачка графа, апошняя ў родзе, наследніца велізарнай маё масці і графскага тытула, які не было каму перадаць. Мой бацька быў яе апекуном. Я любіў яе, і яна любіла мяне; але яна была з дзяцінства заручана з Артурам, і сэр Рычард не дапусціў-бы, каб падобны дагавор быў парушаны. Артур любіў другую дзяўчыну і ўгаварваў нас не журыцца і не траціць надзеі: час і шчаслівы выпадак памогуць кожнаму з нас

дайсці свайго. А Г'ю любіў багацце лэдзі Юдзіфі, хоць і запэўняў, што любіць яе самую,—але такая ўжо была ў яго манера: гаварыць адно, а думаць другое. Аднак усе яго хітрыкі не прывялі ні да чаго. Яму не ўдалося зачараўваць Юдзіф; ён мог ашукваць майго бацьку, але нікога другога. Бацька-ж любіў яго больш як нас усіх і ва ўсім верыў яму: Г'ю быў малодшы сын, і другія ненавідзелі яго, а гэтага ва ўсе часы было досьціць, каб пакарыць бацькаўскае сэрца; да таго-ж у яго быў салодкі, ліслівы язык і здзіўляючая здольнасць хлусіць, а гэтыя дзве якасці надзвычайна памагаюць ашукваць сляпую прыхільнасць. Я быў самадур, па праўдзе—нават вялікі самадур, хаця самадурства мае быті няявінныя, бо нікому не рабілі шкоды, толькі мне аднаму. Я не наклікаў на свой дом ні сораму, ні страты, не заганіў сябе злачынствам або нізасцю і наогул не зрабіў нічога не належнага майму благароднаму стану.

«Аднак мой брат Г'ю ўмеў скарыстаць мае хібы. Бачачы, што брат мой Артур слабога здароўя, і спадзеючыся, што яго смерць пойдзе яму на карысць, калі толькі адхіліць мяне преч з дарогі, Г'ю...

«Ну, ды гэта даўгая гісторыя, мой добры гасудар, і не варта яе расказваць. Каравай кажучы, малодшы брат вельмі спрытна пералічыў мае недахопы, выставіў іх як злачынствы і ў дадатак да ўсіх гэтых нізасцей знайшоў у май пакоі шоўковую лесніцу, ім-же самім падкінутую, і пры дапамозе гэтай хітрасці і паказання падкупленых ім слуг і іншых нягоднікаў пераканаў майго бацьку, што я думаю зvezці Юдзіф і ажаніцца з ёю супроць яго волі.

«Бацька рашыў адправіць мяне на трэх гады ў выгнанне, кажучы, што гэтыя трэх гады, воддалі ад дома і радзімы, можа зробіць з мяне чалавека і воіна і хоць трошкі навучаць розуму. За гэтыя доўгія гады іспыту я ўдзельнічаў у кантынентальных войнах, перацярпеў многа гора і няшчасцяў, перажыў многа прыгод; але ў апошній бітве я быў узяты ў палон і цэлых сем гадоў таміўся ў турме, на чужыне. Дзякуючы хітрасці і мужнасці я нарэшце вырваўся на волю і паймаўся прама сюды. Я толькі што прыехаў. У мяне няма прыстойнага адзення, мала грошай і яшчэ менш звестак аб тым, што адбывалася за гэтыя сем гадоў у Генданскім замку, што сталася з ім і яго жыхарамі. Цяпер, гасудар, з вашага дазволу, вам вядома ўся мая мізэрная аповесць!»

— Цябе ганебна пакрыўдзілі,—сказаў маленькі кароль, бліскаючы вачыма.—Але я аднаўлю твае правы, клянуся святым крыжам! Не забудзь, што гэта гаворыць кароль.

Пад уплывам расказа аб гаротных прыгодах Майлса ў караля развязаўся язык, і ён вылажыў перад здзіўленым слухачом усе свае нядаунія нягоды. Майлс слухаў і думаў:

«Якая-ж, аднак, у яго багатая фантазія! Сапраўды, гэта рэдкі розум, іначай ён не здолеў-бы, здаровы ці хворы, сплесці такую яркую і праудападобную казку, як кажуць, з паветра, з нічога. Гаротнае, страціушае розум дзіця! Пакуль я жывы, у яго будзе другі прытулак. Я не адпушчу яго ад сябе ні на крок; ён будзе майструном, майструм маленькім таварышам. і мы яго вылечым—о, абавязкова! і тады ён праславіцца, а я з гонарам буду гаворыць: так, ён мой, я падабраў яго, калі ён быў бяздомным валащугай, але я тады ўжо бачыў, якія ў ім вялікія здольнасці, і прадракаў, што свет калі-небудзь пачне абым. Глядзіце на яго: хіба я не быў правы?»

А кароль гаворыў удумліва, мерным голасам:

— Ты вызваліў мяне ад сораму і крыўды, можа нават выратаваў маё жыццё і, значыцца, карону. Такая паслуга патрабуе шчодрай узнагароды. Скажы мне, чаго ты жадаеш, і, паколькі гэта ў маёй каралеўскай уладзе, тваё жаданне будзе выканана.

Гэта фантастычная прапанова вывела Гендана з задумення. Ён ужо хацеў быў падзякаваць каралю і перамяніць гутарку, сказаўшы, што ён толькі выканаў свой абавязак і не хоча ўзнагароды; але яму прышла ў галаву мудрая мысль, і ён папрасіў дазволу падумаць некалькі мінuta, каб абмеркаваць гэтую міласцівую пропанову. Кароль з важнасцю адбрыў гэтую мысль, зауважыўшы, што ў такіх важных справах лепш не спяшацца.

Майлс падумаў некалькі мінuta і сказаў сабе:

«Так, гэта трэба зрабіць. Іншым спосабам гэтага немагчыма было-бы дабіцца, а між тым вопыт толькі што мінуўшай гадзіны паказаў, што прадаўжаець такім чынам было-бы і нязручна і цяжка. Так, я пропаную яму гэта. Вельмі добра, што я не адмовіўся ад такога зручнага выпадку».

Ён апусціўся на калена і сказаў:

— Мая скромная паслуга не выходзіць за межы простага абавязку падданага, і таму я не могу лічыць яе сваёй заслугай; але-ж калі ваша вялікасць лічыць яе вартай узнагароды, я бяру

на сябе смеласць прасіць наступнае. Каля чатырохсот гадоў назад, як вядома вашай вялікасці, у часе нязгоды паміж Джонам, каралём Англіі, і французскім каралём было дагаворана выпущіць з кожнага боку па байцу і вырашыць спрэчкі паядынкам, або так званым судом божым. Абодва каралі ды яшчэ кароль



Ён апусціўся на калена.

Іспанскі прыбылі на месца паядынку, каб судзіць аб выніках бою; але, калі вышаў французскі баец, ён аказаўся да таго страшным, што ніхто з англійскіх рыцараў не адважыўся памерацца з ім зброяй. Такім чынам спрэчка,—і відаць, важная,—павінна была вырашыцца не на карысць англійскага караля за адсутнасцю байца. Між тым у Тауэры быў зняволены лорд Дэ-Курсі, самы магутны баец Англіі, які быў пазбаўлены ўсіх сваіх уладанняў і годнасці і даўно ўжо таміўся ў турме. Звярнуліся да яго; ён згадзіўся і прыбыў на паядынак у поўным узбраенні; але як толькі француз убачыў яго вялізную фігуру і ўзнаў яго

слаўнае імя, ён пусціўся на ўцёкі, і справа французскага караля была прайграна. Кароль Джон вярнуў Дэ-Курсі ўсе яго тытулы і маёнткі, дадаўшы: «Прасі ў мяне, чаго хочаш; тваё жаданне будзе выканана, хая-б яно каштавала мне паловы майго каралеўства». Дэ-Курсі скліў калені, як я цяпер, і адказаў: «У такім разе, гасудар, дай мне і май патомкам прывілею астравца з пакрытай галавой у прысутнасці караля Англіі, пакуль у ёй будзе існаваць каралеўскі прастол». Просьба яго была задаволена, як вядома вашай вялікасці, і за гэтую чатырыста гадоў род Дэ-Курсі не звёўся, так што і да сёнешняга дня галава гэтага даўняга рода заўсёды астравца ў прысутнасці караля ў капелюшы ці шлеме, не просячы на гэта ніякага асобага дазволу,—чаго не мае права зрабіць ніхто іншы¹⁾). І вось, спыняючыся на гэтым прыкладзе, я прашу ў караля адной толькі ласкі і прывілеі, якая будзе для мяне больш як дастатковай узнагародай, а іменна: каб мне і ўсяму майму роду раз назаўсёды дазволена было сядзець у прысутнасці англійскага манарха!

— Устань, сэр Майлс Гендон! Я пасвяшчаю цябе ў рыцары,— з важнасцю прамовіў кароль, удараючы яго па плячы ягонаі-жа шпагай,—устань і сядай! Твая просьба выканана. Пакуль існуе Англія, гэта ганаровае права астанеца за табой.

Яго вялікасць адышоў, задумаўшыся, а Гендон так і паваліўся на крэсла ля стала, разважаючы:

«Гэта была вельмі ўдалая выдумка. Яна выручила мяне з бяды, бо ногі мае надта змарыліся. Каб не прышло мне гэта ў галаву, я быў-бы вымушаны стаяць яшчэ многа тыдняў, пакуль мой бедны хлопчык не вылечыўся-б ад свайго вар'яцтва. Затое цяпер я зрабіўся рыцарам Мараў і Ценяў! Вельмі дзіўнае званне для такога сур'езнага чалавека, як я. Я не смяюся,—барані, божа, не!—бо тое, што не існуе для мяне, для яго з'яўляеца сапраўднасцю. Ды і для мяне гэта ў адным сэнсе важна: гэта сведчыць, якая ў яго добрая і благародная душа... Але што, калі яму прыдзе ў галаву і на людзях велічаць мяне гэтым гучным тытулам? Вось забаўны контраст паміж май рыцарскім званнем і май нікчэмным убрannем! Ну, ды ўсёроўна! Няхай заве мяне, як хоча, як яму падабаецца. Я буду задаволены!»

1) Лорды Кінгсэл, патомкі Дэ-Курсі, да гэтага часу карыстаюцца гэтай прывілеяй.

ЗНІКНЕННЕ ПРЫНЦА

Пасля вячэры абодвух таварышоў ахапіла цяжкая дрымота.
— Здымі з мяне гэтая лахманы!—сказаў кароль.

Гендон без ніякага супярэчання раздзеў яго і ўлажыў у пасцель, потым агледзеў пакой і з сумам сказаў сам сабе:

«Ён зноў забраў мой ложак. Што-ж я буду рабіць?»

Маленькі кароль зауважыў яго недаўменне і прамовіў сонным голасам:

— Ты ляжаш ля дзвярэй і будзеш ахоўваць мяне.

Праз мінуту ён ужо забыўся на ўсе свае трывогі ў глыбокім сне.

«Небарака! Яму сапраўды варта было-б радзіца каралём! — з захапленнем прамармытаў Гендон.—Ён грае сваю ролю дасканала». І ён расцягнуўся на падлозе, ля дзвярэй, вельмі задаволены, гаворачы сам сабе:

«На працягу гэтых сямі гадоў у мяне было яшчэ меней выгод; скардзіца на цяперашнія сваё становішча значыла-б гнявіць бога».

Ён заснуў на світанні, а ў поўдзень устаў, раскрыў свайго моцна спаўшага гадаванца і ў адзін міг зняў з яго мерку вяровачкай.

Кароль у гэту мінуту прачнуўся. Расплюшчыўшы вочы, кароль паскардзіўся на холад і спытаў у свайго прыяцеля, штэ ён робіць.—Я ўжо скончыў, гасудар,—сказаў Гендон.—У мяне ёсьць справа ў горадзе, але я скора прыду; засні зноў: табе патрэben адпачынак. Дай, я накрыю цябе з галавой,—так ты хутчэй сагрэшся.

Не паспей ён дагаварыць, як кароль вярнуўся ў соннае царства. Майлс на цыпках вышаў з пакоя і праз трыццаць ці сорак мінuta так-жа ціхенька вярнуўся—з касцюмам для хлопчыка. Касцюм быў з танный матэрый, паношаны, але чисты і ѿплы. Майлс сеў і прыняўся разглядаць сваю пакупку, мармочучы сабе пад нос: «Каб быў у мяне кашэль падаўжэйшы, можна было-б дастаць касцюм летшы; але, калі ў кішэні нягуста, цяжка быць надта пераборлівым..»

Красуня жыла ў гарадку у нас,
У нас ў гарадку жыла...

заспываў ён, але зараз-жа абарваў сваю песню.—Ён, здаецца, паварушиўся,—трэба спяваць цішэй, каб не парушаць яго сон; яго чакае падарожжа, а ён і так змарыўся, небараака... Камзол нішто, нядрэнны,—сям-там падшыць і будзе гадзіцца. Штаны яшчэ лепшыя, хоць і тут прапусціць іголку не будзе лішнім... Чаравікі выдатныя, моцныя, трывалыя; у іх будзе суха і цёпла, я думаю. Гэта будзе для яго здзіўляючай навіной, бо ён пэўна прывык бегаць басанож і ўзімку і ўлетку. Эх, каб хлеб быў такі-ж танны, як ніткі! Вось за які-небудзь фартынг я забяспечаны ніткамі на цэлы год, ды яшчэ такую сладкую, вялікую іглу далі мне ў дадатак... Толькі як мне зацягнуць у яе нітку? Гэта будзе надзвычайна цяжка».

І сапраўды гэта было надзвычайна цяжка. Майлс рабіў, як звычайна робяць мужчыны і, мусіць, будуць рабіць да канца свету: трymаў нерухома іголку і стараўся прасунуць нітку ў вушка, тады як жанчыны робяць акурат наадварот. Нітка слізгала міма іголкі то з правага боку, то з левага, то складвалася ў дзве столкі, але рыцар быў цярплівы; ужо не раз даводзілася яму рабіць такія вопыты: нездарма ён быў салдатам. Нарэшце яму ўдалося ўцягнуць нітку; ён узяў касцюм, які ляжаў у яго на каленях, і прыняўся за работу.

«За гасцініцу заплочана, за снеданне, якое нам пададуць, таксама; грошай яшчэ хопіць на тое, каб купіць пару аслоў ды нам абодвум пракарміцца два-тры дні, пакуль мы дабярэмся да Гендон-хола...

Кахала яна мужанька...


«О-о! Я загнаў іголку сабе пад ногаць! Хоць яно не бяда і не навіна, але ўсё-такі непрыемна... Эх, любы, мы з табой так зажывем, што лепш не трэба! Усе твае злашчасці забудуцца, і смутак міне...

Кахала яна мужанька свайго,
Але яе кахаў...

«Во які благародны, шырокі шоў.—Ён падняў камзол уверх і з захапленнем глядзеў на яго.—У ім ёсць нешта паважнае і гордае, побач з ім дробны, скнарны шоў краўца здаецца вульгарным і мізэрным...

Кахала яна мужанька свайго,
Але яе кахаў другі...

«Ну, вось і гатова! Слаўная работа і, галоўнае, хутка зроблена. Цяпер я разбуджу яго, адзену яго, падам яму памыцца, накармлю яго; а затым мы з ім паспяшым на рынак, што ля таверны Табарыда, у Саутворку».



— Раствумач, што гэта значыць!

— Калі ласка, уставайце, ваша вялікасць!..—голосна сказаў ён.—Не адказвае!.. Эй, ваша вялікасць!..

«Здаецца, мне такі прыдзеца абразіць яго свяшчэнную асобу да крананнем, калі сон яго глухі да чалавечых слоў. Што гэта?»

Ён адкінуў коўдру. Хлопчык знік!

Генدون знямеў ад здзіўлення, агледзеўся навакол і тут толькі заўважыў, што лахманы хлопчыка таксама зніклі. Ён страшэнна раззлаваўся, начаў бушаваць, клікаць гаспадара гасцініцы. У гэту мінуту ўвайшоў слуга са снеданнем.

— Ты, чортава адроддзе, растлумач, што гэта значыць, або развітайся са сваім паганым жыццём!—загрымеў воін і так лята падскочыў да слугі, што той ад здзіўлення і спалоху не мог вымавіць ні слова.—Дзе хлопчык?

У адрывістых, няскладных словах слуга даў тлумачэнне.

— Не паспелі вы выйсці адсюль, ваша міласць, як прыбег нейкі малады чалавек і кажа, што ваша міласць зараз патрабуе хлопчыка да сябе, на канец моста, на Саутворкскі бераг. Я прывёў яго ў пакой, ён разбудзіў хлапчука і перадаў яму даруненне. Той пабурчаў трохі, навошта яго патрывожылі так рана. Але зараз-жа надзеў на сябе свае лахманы і пайшоў з маладым чалавекам, сказаўшы пры гэтым, што было-б прыстойней, каб ваша міласць прышлі-б за ім самі і не пасылалі чужога, а тэ выходзіць...

— А то выходзіць, што ты ідыёт! Ідыёт і балван, і ашукаць цябе нічога не варта,—павесіць-бы ўсіх тваіх сваякоў! Але можа бяды яшчэ няма. Можа хлопчыка не хацелі пакрыўдзіць. Я пайду за ім і прывяду яго сюды. А ты тым часам накрый стол. Пачакай! Коўдра на ложку паложана так, нібы пад ёй нехта ляжыць,—гэта наўмысля?

— Не ведаю, мой добры пан! Я бачыў, як малады чалавек вазіўся ля ложка,—той самы, што прыходзіў за хлопчыкам.

— Тысяча смерцяў! Гэта было зроблена, каб ашукаць мяне, каб выйграць час... Слухай! Малады чалавек быў адзін?

— Адзін, ваша міласць.

— Ты ўпэўнены ў гэтым?

— Упэўнены, ваша міласць.

— Падумай, сабяры свае мыслі, не спяшайся!

Падумаўшы крыху, слуга сказаў:

— Прыходзі-та ён адзін, з ім нікога не было; але цяпер я прыпамінаю, што, калі ён з хлопчыкам вышаў на мост, туды, дзе народа больш, аднекуль выскачыў разбойніцкага выгляду мужчына і акурат у туую мінуту, калі ён падбег да іх...

— Ну, што-ж тады? Дагаварвай!—загрымеў нецярпліва Гендон.

— Акурат у туую мінуту натоўп паглынуў іх, і болей ужо я не бачыў іх, бо мяне гукнуў гаспадар, які раззлаваўся за тое, што натарыусу забыліся падаць заказаную ім баранью нагу, хаця я бяру ўсіх святых у сведкі, што вінаваціць у гэтым

мяне—усёроўна, што судзіць толькі што народжанае дзіцянё за грахі яго...

— Прэч з маіх вачэй, бязмозглы!.. Ад тваёй балбатні звар'яцець можна! Стой! Куды-ж ты бяжыш? Не можаш пастаяць і мінуты на месцы! Што-ж, яны пайшлі ў Саутворк?

— Так, ваша міласць!.. Таму, як я вам дакладваў, я ў гэтай бараніяй назе невінаваты, як дзі!..

— Ты ўсё яшчэ тут? І ўсё яшчэ вярзеш бязглуздзіцу? Выходзь, пакуль цэлы!

Слуга знік. Гендон пабег за ім, перагнаў яго і ў адзін міг апінуўся ўнізе лесніцы, пераскокаючы праз дзве ступенькі адразу.

«Гэта той подлы нягоднік, які зваў яго сваім сынам... Я згубіў цябе, мой бедны, маленькі, страціўши разум валадар! Якая горкая мысль! Я так палюбіў цябе! Не! Клянуся ўсімі святымі, я цябе не згубіў! Не згубіў, бо я ператрасу ўсю краіну і ўсё-ж знайду цябе. Беднае дзіця! Там асталося яго снеданне— і маё,—ну, ды мне цяпер не да ежы! Хай ядуць яе цяпер пачуки! Хутчэй, хутчэй,—марудзіць нельга!»

І, спешна пррабіраючыся скрозь шумны натоўп на мосце, ён некалькі разоў паўтараў (нібы гэтая мысль была яму асабліва прыемная):

«Ён пабурчаў, але пайшоў, пайшоў таму, што думаў, што яго кліча Майлс Гендон. Мілы хлопчык! Ён-бы гэтага не зрабіў ні для каго іншага,—ужо-ж я яго ведаю!»

РАЗДЗЕЛ ЧАТЫРНАЦЦАТЫ

КАРОЛЬ ПАМЁР—ХАЙ ЖЫВЕ КАРОЛЬ!

У гэтую самую раніцу, на світанні, Том Кэнці прачнуўся ад цяжкага сну і адкрыў вочы ў цямноце. Некалькі хвілін ён ляжаў моўчкі, спрабуючы разабрацца ў блытаніне мыслей і пачуццяў і прыйсці да якога-небудзь вывада, і раптам усклікнуў з захапленнем, але ціха:

— Я зразумеў! Я зразумеў! Цяпер я зусім прачнуўся. Вітаю цябе, радасць! Зніклі, смутак! Эй, Нэн, Бэт! Скіньце з сябе салому, бяжыце хутчэй да мяне: я зараз раскажу вам самы дзікі сон, які толькі могуць навеяць на чалавека начныя духі! Эй, Нэн, Бэт, што-ж вы?

Чыясьці цёмная фігура з'явілася ля яго пасцелі, нечы голас сказаў:

— Што пажадаеш загадаць?

— Загадаць?.. О гора мне, я пазнаю твой голас! Кажы... хто я такі?

— Яшчэ ўчора ты быў прынц Уэльскі, сёння-ж ты мой аўгусцейшы ўладар, Эдуард, кароль Англіі.

Том схаваў галаву ў падушкі і жаласна пралепятаў:

— На жаль, гэта быў не сон! Ідзі, адпачывай, добры сэр! Пакінь мяне аднаго з майм торам!

Том зноў заснуў, і хутка яму сасніўся прыемны сон. Яму снілася, што на дварэ лета і нібы ён гуляе адзін на прыгожай палянцы, якая завецца Гудмэнсфілд¹), як раптам да яго падыходзіць карлік, гарбаты, з даўгімі рыжымі бакенбардамі і гаворыць:

— Капай ля гэтага пня!

Том паслухаўся і знайшоў цэлых дванаццаць бліскучых новых пенсаў—казачнае багацце! Але лепшае было наперадзе, бо карлік сказаў:

— Я цябе ведаю. Ты добры, варты хлопчык; тваё тора скончылася, прышоў дзень узнагароды. Капай на гэтым самым месцы кожны тыдзень, і ты кожны раз будзеш знаходзіць тут багацце—дванаццаць бліскучых, новых пенсаў. Толькі хавай гэта ў тайне, не кажы нікому.

Затым карлік знік, а Том са сваёй здабычай панёсся ў Двораб'едкаў, кажучы сабе: «Цяпер я кожны вечар буду даваць бацьку па аднаму пені; ён будзе думаць, што я сабраў іх, просьчы міласціну, гэта будзе весяліць яго сэрца, і ён пакіне мяне біць. Адзін пені ў тыдзень я буду даваць добраму папу, які вучыць мяне, а астатнія чатыры—матцы, Нэн і Бэт. Мы не будзем болей галадаць і хадзіць галадранцамі. Бывай, беднасць, вечны страх і пабой!»

У сне ён мігам апынуўся ў сваім брудным жыллі; прыбег туды запыхаўшыся, але вочы ў яго так і скакалі ад радасці; ён кінуў чатыры манеты на калені матцы, крыкнуўшы:

— Гэта табе!.. Усё табе, усё да апошняга! Табе і Нэн, і Бэт... Гэта чэсна заробленыя гроши, не выпрашаныя і не ўкрадзеныя!

¹⁾ Гэта азначае: „палянка добрага чалавека“.

Шчаслівая, здзіўленая маці прыціснула яго да сваіх грудзей і ўсклікнула:

— Час ужо позні. Ці не пажадае ваша вялікасць устаць?

Ах! Ён не чакаў такога адказу. Сон рассеяўся. Том прачнуўся і адкрыў очы.

Ля яго пасцелі стаяў раскошна ўбранны першы лорд адпачывальні. Радасць, выкліканая сном, адразу знікла: бедны хлопчык убачыў, што ён усё яшчэ палоннік і кароль. Пакой быў перапоўнены царадворцамі ў пурпуровых мантыях—жалобны колер—і знатнымі прыслужнікамі манаарха. Том сеў на пасцелі і з-за цяжкага шоўкавага занавеса глядзеў на ўвесь гэты пышны натоўп.

Затым пачалася многатрудная цэрамонія апранання, прычым увесь час прыдворныя адзін за адным становіліся на калені, вітаючи маленькага караля і выказваючи яму спачуванне з прычыны яго цяжкай страты. Першы ўзяў сарочку лорд обер-шталмейстэр і перадаў яе першаму лорду-егермейстэру, той перадаў яе другому лорду адпачывальні, гэты, у сваю чаргу,—галоўнаму ляснічаму Віндзорскага лесу, той—трэцяму обер-камергеру, гэты—каралеўскому канцлеру герцагства Ланкастэрскага, той—загадчыку гардэробам, . гэты—герольдмейстэру, той—каменданту Тауэра, гэты—лорду загадчыку ўнутральным распарадкам палаца, той—наследнаму падвязальніку сурветкі, гэты—першаму лорду-адміралу Англіі, той—архіепіскапу кентэрберыйскаму, і нарэшце, архіепіскап—першаму лорду адпачывальні, які надзеў сарочку—або, вярней, што ад яе асталося,—на Тома. Усё гэта напомніла хлопчыку перадачу з рук у рукі вёдраў у часе пажару.

Кожная прыналежнасць туалета праходзіла гэты марудны і ўрачысты працэс; нарэшце гэта цэрамонія так надакучыла Тому, што ён ледзь не ўскрыкнуў ад радасці, убачыўши, што даўгія шоўкавыя панchoхі ўжо канчалі вандраванне ўздоўж лініі, значыцца, набліжаўся канец цэрамоніі. Але радасць яго была даўчанская. Першы лорд адпачывальні атрымаў панchoхі і ўжо нарэштаваўся надзець іх на ногі Тома, але раптам пачырванеў і паспешна сунуў панchoхі назад у руки архіепіскапа кентэрберыйскага, прамармытаўши са здзіўленнем:

— Глядзіце, мілорд!

Відаць, з панchoхамі было нешта нядобрае. Архіепіскап па-

бляднеў, потым пачырванеў і перадаў панчохі адміralу, прашаптаўши:

— Глядзіце, мілорд!

Адміral у сваю чаргу перадаў панчохі наследнаму падвязальніку сурветкі, прычым у яго ледзь хапіла сілы прашаптаць:

— Глядзіце, мілорд!



— Глядзіце, мілорд!

Такім чынам, панчохі правандравалі назад уздоўж усёй лініі, праз рукі лорда-сенешала, каменданта Тауэра, герольдмейстэра, загадчыка гардэробам, каралеўскага канцлера герцагства Ланкастэрскага, трэцяга обер-камергера, галоўнага ляснічага Віндзорскага лесу, другога лорда адпачывальні, першага лорда-егермейстэра, з адным і тым-жа здзіўленым і спалоханым шэптам: «глядзіце, глядзіце!» пакуль, нарэшце, не трапілі ў рукі обершталмейстэра. Той, бледны, як палатно, з хвіліну разглядаў прычыну агульнага замышання, затым хрыпла прашаптаў:

— Даруй, божа! Ад кончыка падвязкі адскочыў бляшаны наканечнік! У Тауэр галоўнага хавальніка каралеўскіх панчох! — і знясілены прытуліўся да пляча першага егермейстэра.

Тым часам прынеслі другія панчохі, у якіх падвязкі былі цэлыя.

Але ўсё на свеце раней ці пазней канчаецца. Том Кэнці атрымаў нарэшце магчымасць выбрацца з пасцелі. Адзін саноўнік, спецыяльна прызначаны для гэтай справы, наліў вады ў таз, другі саноўнік кіраваў умываннем, трэці трymаў напага-

това ручнік. Том іг часліва скончыў абраць умывання і паству-
піў у распараджэнне каралеўскага цырульніка. З рук гэтага ма-
стака ён вышаў грацыёзным і харошанькім, як дзяўчынка,—
у накідцы і штанах з пурпуровага атласу і ў капелюшы з пур-
пуровымі пер'ямі. З адпачывальні ён урачыста прыйшоў у ста-
ловую скрэзь натоўп прыдворных; усе яны расступаліся, даючы
яму дарогу, і схілялі калена.

Пасля снедання яго правялі з адпаведнымі цэрамоніямі,
у суправаджэнні галоўных саноўнікаў дзяржавы і ганаравай
варты з пяцідзесяці інвалідаў з залочанымі бердышамі ў руках,
у тронную залу, дзе яго «дзядзя», лорд Гертфорд, стаў ля трона,
каб памагаць каралю сваімі мудрымі парадамі.

Перш за ёсё з'явіліся знатныя лорды, назначаныя нябож-
чыкам каралём выкананіцамі завяшчання, каб атрымаць згоду
Тома на розныя свае распараджэнні. Гэта была пустая фар-
мальнасць, але не зусім, бо ў той час яшчэ не было лорда-пра-
тэктара. Архіепіскап кентэрберыйскі далажыў пастанову выка-
наўцаў завяшчання аб пахаванні нябожчыка манарха і ў заклю-
чэнне прачытаў подпісы выкананіц, а іменна: архіепіскап кен-
тэрберыйскі; лорд-канцлер Англіі; Вільям лорд Сент-Джон;
Джон лорд Рассел; Эдуард граф Гертфорд; Джон віконт Ліслі;
Кетберт, епіскап дургэмскі...

Том не слухаў. Яго яшчэ раней здэвіў адзін пункт у гэтым
дакуменце. Ён павярнуўся да лорда Гертфорда і шэнтам
спытаў:

— На які дзень, ён кажа, назначана пахаванне?

— На шаснаццатае чысло будучага месяца, гасудар!

— Гэта-ж незразумелае дзівацтва! Хіба ён пратрымаецца да
такога часу?

Бедны хлопчык! Каралеўскія звычаі былі яму яшчэ невядо-
мы. Ён прывык бачыць, што на Дварэ аб'едкаў нябожчыкаў
выправаджвалі куды хутчэй. Двумя-трэма словамі лорд Герт-
форд супакоіў яго.

Затым статс-сакратар далажыў аб пастанове дзяржаўнага
совета, назначыўшага на другі дзень у адзінаццаць гадзін прыём
чужаземных паслоў. Патрабавалася згода караля.

Том паглядзеў на лорда Гертфорда. Той шапнуў:

— Няхай ваша вялікасць будзе ласкавы згадзіцца. Яны з'я-
віцца для таго, каб выказаць спачуванне іхніх царственных ва-

ладароў па поваду цяжкой страты, якую пацярпела ваша вялікасць і ўся дзяржава.

Том зрабіў так, як яму было сказана. Другі статс-сакратар пачаў чытаць запіску аб выдатках на штат памершага караля, дасягнуўшых за апошніе паўгоддзе дваццаці восьмі тысяч фун-



Статс-сакратар далажыў аб пастанове дзяржавнага совета.

таў стэрлінгаў; сума была такая вялікая, што ў Тома Кэнці дух захапіла; яшчэ болей здзвіўся ён, калі даведаўся, што з гэтых грошай дваццаць тысяч яшчэ не заплочана, і зусім разявіў рот, калі выявілася, што каралеўская скарбніца бадай што пустая, а яго тысяча дзвесце слуг даўно ўжо не атрымоўваюць пенсіі. Том не стрымаўся і горача выказаў свой непакой:

— Гэтак мы разарымся ўшчэнт. Усё наша дабро пойдзе к сабакам. Гэта ясна. Нам трэба наніць дом меншы і распусціць наших слуг, бо яны ўсёроўна нікуды ня варты, толькі знясільваюць наша сэрца і ганьбяць нашу душу, калі робяць нам такія паслугі, якія непатрэбны нават ляльцы, не маючай ні розуму, ні

рук, каб самой справіцца са сваімі справамі. Добра было-б на-
няць невялікі домік, што стаіць наступроць рыбнага рынка ля Бі-
лінгсгэта... Я яго помню... Ён...

«Дзядзя» моцна сціснуў Тома руку, каб спыніць яго; той
пачырванеў і адразу абарваў сваю бязглаздую прамову; але
ніхто не паказаў на сваім твары здзіўлення, нібы ніхто нічога
не заўважыў.

Нейкі сакратар далажыў, што нябожчык кароль у сваім за-
вішчанні загадаў даць графу Гертфорду герцагскі тытул, зра-
біць яго брата, сэра Томаса Сеймура, пэрам, а сына Гертфор-
да—графам, таксама павысіць чыны і іншых знатных слуг ка-
роны. Совет пастанавіў назначыць паседжанне на шаснаццатое
лютага для абгаварэння і выканання волі памёршага. А як ня-
божчык кароль не пакінуў пісьмовага загаду адпусціць каму-
небудзь з памянёных асоб зямель і маёнткаў, патрэбных для
падтрымання такога высокага звання, то совет, ведаючы аса-
бовыя жаданні яго вялікасці ў гэтых адносінах, палічыў па-
трэбным назначыць Сеймуру «земель на пяцьсот фунтаў стэр-
лінгаў», а сыну Гертфорда «на восемсот фунтаў стэрлінгаў», да-
даўшы да гэтага ўчастак зямлі за трыста фунтаў стэрлінгаў,
належачы суседніму епіскапу, «бо гэты ўчастак павінен вызва-
ліцца пасля смерці епіскапа»,—калі на гэта будзе згода цяпе-
рашняга карала.

Том ледзь было зноў не адпаліў, што лепей было-б спачатку
заплаціць даўгі нябожчыка-караля, а потым ужо траціць адразу
столькі грошай; але прадбачлівы Гертфорд паспеў крануць яго
за плячу і выратаваў яго ад такой неасцярожнасці, так што ён
на словах даў сваю каралеўскую згоду, хоць у душы быў вельмі
незадаволены.

З хвіліну ён сядзеў і раздумваў, як лёгка і праста ён цяпер
вырабляе ўсялякія дзіўныя цуды, і раптам у яго мільганула
думка: чаму-б не зрабіць сваю маці герцагініяй Двара аб'едкаў
і не падараваць ёй маёнткаў? Але ў той-жэ міг адна горкая
мысль знішчыла гэтую выдумку: ён-жа кароль толькі па імені,
а сапраўды ён у руках гэтых важных і велічавых вяльмож. Для
іх яго маці—толькі выдумка хворай фантазіі. Яны выслушаюць
яго недаверліва і пашлюць за доктарам—і больш нічога.

Нудныя заняткі прадаўжаліся. Чыталіся розныя многаслоў-
ныя, надакучлівые, сумныя петыцыі, указы і іншыя паперы,

усё пра дзяржаўныя справы; нарэшце Том з засмучэннем уздыхнуў і прамармытаў сам сабе:

— Чым я ўгнявіў госпада бога, што ён адабраў ад мяне свежае паветра і сонца і запёр мяне тут, і зрабіў мяне каралём, і нарабіў мне столькі прыкрасці?

Тут бедная, стомленая яго галава начала хіліца ў дрымоце і ўпала на плячо. Справы каралеўства прыпыніліся за адсутнасцю аўгусцейшага рухавіка, маючага ўладу ператвараць кожнае жаданне лордаў у закон. Цішыня абкружыла задрымаўшага хлопчыка, і мудрацы дзяржавы перарвалі абгаварэнне спраў.

Перад абедам Том, з дазволу сваіх турэмшчыкаў, Гертфорда і Сент-Джона, адпачыў душою ў кампаніі лэдзі Елізаветы і маленькай лэдзі Джэн Грэй, хоць прынцэсы былі вельмі засмучаны цяжкай стратай у каралеўскай сям'і. Пад канец яму нанесла візіт «старэйшая сястра», пазней атрымаўшая ў гісторыі імя «Крывавай Марыі»¹⁾. Яна замарозіла яго сваёй чапурыстай і напышлівай гутаркай, якая ў яго вачах мела толькі адну вартасць—кароткасць. На некалькі мінут яго пакінулі аднаго, затым да яго быў дапушчаны худзенькі хлопчык гадоў дванаццаці, адзенне якога, за выключэннем мярэжаў на каўніры і рукавах, было ўсё чорнае—камзол, панчохі і ўсё іншае. У яго адзежы не было ніякіх адзнакаў жалобы, толькі чырвоны бант на плячы. Ён ішоў нясмела, схіліўшы галаву і, падышоўшы, стаў перад Томам на адно калена. Том з хвіліну сур'ёзна глядзеў на яго і нарэшце сказаў:

— Устань, хлопчык! Што табе трэба? Хто ты такі?

Хлопчык устаў на ногі. Ён стаяў перад Томам у элегантнай, вольнай позе, але на твары яго было нейразуменне.

— Ты, вядома, памятаеш мяне, мілорд? Я—твой «паж для пабояў».

— Паж для пабояў?

— Так. Я Гэмфры... Гэмфры Марло.

Том падумаў, што яго апекунам не шкодзіла-б расказаць яму аб гэтым пажы. Становішча было няёмкае. Што рабіць? Прытварацца, быццам ён пазнае хлапчуга, а потым кожным сваім словам выяўляць, што ён ніколі і ў вочы не бачыў яго? Не,

1) Марыя Тюдор, каралева англійская (1516—1558). Яе царстваванне адзначана рэлігійнымі праследаваннямі і шматлікімі забойствамі пратэстантаў.

гэта не гадзіцца. Удалая думка прышла яму ў галаву—такія-ж выпадкі будуць, відаць, часта. Лордам-жа Гертфорду і Сэнт-Джону прыдзеца часта адлучацца ад яго па справах, у якасці членаў совета выканануцаў завяшчання. Нядрэнна было-б самому прыдумаць спосаб, як выкручувацца з падобнага становішча.



Хлопчык устаў.

«Так, гэта—добрая думка, трэба праверыць яе на хлопчыку... Паглядзім, што з гэтага выйдзе», падумаў Том; ён заклапочана пацёр сабе лоб і сказаў:

— Цяпер, мне здаецца, я прыпамінаю цябе; але мае мазгі затуманены хваробай...

— О, мой бедны гаспадзін!—са шчырым жalem усклікнуў «паж для пабояў», а сам падумаў: «Мне казалі праўду: ён не ў сваім розуме, небарака. Але, чорт вазьмі, які-ж я забыўчывы! Загадана-ж было не падаваць выгляду, што заўважаеш, быццам у яго галава не ў парадку».

— Дзіўна, як памяць здраджвае мне ў апошнія дні,—сказаў Том.—Але ты не звяртай увагі! Я хутка папраўлюся; часам мне

бывае досьць аднаго намёку, каб я прыпомніў імёны і падзеі, выслізнуўшыя з маёй памяці. («А часам і такія, абы якіх я раней нічога не чуў», дадаў ён сам сабе.)—Кажы-ж, што табе трэба!

— Справа няважная, гасудар, але ўсё-ж я асмельваюся напомніць аб ёй, з дазволу вашай міласці. Два дні назад, калі ваша вялікасць мелі ласку зрабіць тройныя памылкі ў грэчаскім перакладзе на ранішнім уроку... Вы памятаце гэта?..

— Так, здаецца, памятаю... («Гэта нават не зусім хлусня: каб я стаў вучыцца па-грэчаску, я напэўна зрабіў-бы не тройныя памылкі, а сорак».) Так, цяпер памятаю, прадаўжай!

— Настаўнік, разгневаўшыся на вас за такую—як ён выразіўся—неахайную і слабую на разум работу, прыстрашыў моцна пабіць мяне за яе і...

— Пабіць цябе?—ускрыкнуў Том з надзвычайнім здзіўленнем.— З якой-жа рацыі яму біць цябе за мае памылкі?

— Ах, ваша міласць зноў забываецце!.. Ён заўсёды б'е мяне бізунамі, калі вы дрэнна вывучыце ўрок.

— Праўда, праўда! Я і забыўся. Ты памагаеш мне вучыць урокі, і, калі потым я раблю памылкі, ён лічыць, што ты дрэнна падрыхтаваў мяне...

— О, што ты гаворыш, мой гасудар? Я, нікчэмнейшы з тваіх слуг, ці пасмеў-бы вучыць цябе?!

— Даўк у чым-жя твая віна? Што гэта за дзікая загадка? Альбо я сапраўды з глузду з'ехаў? Альбо гэта ты страціў разум? Кажы-ж, растлумач хутчэй!



— Замест яго б'юць мяне...

— Але-ж, ваша вялікасць, нічога не можа быць прасцей. Ніхто не можа наносіць пабоі асобе прынца Уэльскага, таму, калі прынц правініцца, замест яго б'юць мяне. Так яно і павінна быць, бо такая мая пасада, і я ёю кармлюся¹⁾.

Хлопчык прагаварыў усё гэта зусім спакойна. Том глядзеў на яго і дзівіўся:

«Дзіўная рэч! Вось дык рамяство! Вось дык прафесія! Дзіўлюся, як гэта яны не нанялі хлопчыка—прычэсваць і адзяваць замест мяне. Дай божа, каб яны гэта зрабілі... Тады я прынамсі папрашу, каб білі мяне самога і буду рады, бо гэта надасць рознастайнасць майму тужліваму жыщю».

Голосна ён спытаў:

— І што-ж, небараока, цябе пабілі паводле абяцання?

— Не, ваша вялікасць, у тым-та і гора, што кару дзень за днём адкладваюць і можа зусім адменяць з прычыны жалобы, хоць напэўна я не ведаю; таму я і асмеліўся прыйсці сюды і напомніць вашай вялікасці аб вашым ласкавым абяцанні заступніца за мяне.

— Перад настаўнікам? Каб цябе не білі?

— Ах, гэта вы памятаецце?

— Ты бачыш, мая памяць папраўляеца. Супакойся: тваёй спіны ўжо не кране бізун. Я паклапачуся аб гэтым.

— О, дзякую вам, мой добры кароль!—усклікнуў хлопчык, зноў скланіўшы калена.—Можа я занадта смелы, але ўсё-ж...

Бачачы, што Гэмфры не адважваеца казаць далей, Том падахвоціў яго, заявіўши, што сёння ён «хоча рабіць дабро».

— У такім выпадку я выкажу ўсё, што здаўна ляжыць у мяне на душы. Дзеля таго, што вы ўжо не прынц Уэльскі, а кароль, вы можаце загадаць, што вам захочацца, і ніхто не асмеліца адказаць вам «не! Вы, вядома, не будзеце больш мучыць сябе ўрокамі, кінене ў печку кнігі і зоймечеся чым-небудзь меней нудным. Тады я прапаў, і са мной мае асірацелыя сёстры.

— Пратаў? Чаму?

— Мая спіна—хлеб мой, о міласэрны мой валадар! Калі яна

1) Джэймс II Чарльз II у дзяяцтве таксама мелі пры сабе такіх хлопчыкаў, якіх каралі замест іх, калі яны дрэнна вучылі ўрокі; таму я дазволіў сабе надзяліць і майго прынца такім таварышам, дзеля маіх уласных патрэб. (З аўтага Марка Твена).

не атрымае ўдараў, я памру з голаду. А калі вы кінече вучэнне, мая пасада скасуецца, бо вам ужо будзе непатрэбны «паж для пабояў». Злітуйцеся, не праганяйце мяне.

Том быў расчулены гэтым шчырым горам. З царскім велікадушшам ён прамовіў:

— Не сумуй, мой друг! Я замацоўваю тваю пасаду за табою і за ўсім твайм родам.

Ён лёганька ўдарыў хлопчыка па плячу шпагай плашмя і ўсклікнуў:

— Устань, Гэмфры Марло! Ад гэтага часу твая пасада робіцца наследнай назаўсёды. Адгані смутак! Я зноў вазьмуся за мае кнігі і буду вучыцца так дрэнна, што тваю пенсію, па ўсёй справядлівасці, прыдзецца патроіць,—настолькі павялічыцца твая праца.

— Дзякую вам, благародны валадар!—усклікнуў Гэмфры з гарачай удзячнасцю.—Гэта царственная шчодрасць перавышае ўсе мае мары. Цяпер я буду шчаслівы да канца маіх дзён, і ўсе мае патомкі будуць шчаслівымі.

Том сцяміў, што гэты хлопчык можа быць яму вельмі карысным. Ён прымусіў Гэмфры разгаварыцца і не пашкадаваў аб гэтым. Хлопчык быў у захапленні, што можа садзейнічаць «выздараўленню» Тома; кожны раз пасля яго расказа аб розных здарэннях у класнай і ў палацы варта было толькі напомніць «хвораму разуму» караля аб падрабязнасцях, як той сам ясна прыпамінаў іх. Гэта гутарка дала Тому шмат вельмі каштоўных звестак аб норавах і звычаях у палацы, і ён захацеў чэрпаць штодзень з гэтай-жа крыніцы і загадаў дапускаць да яго Гэмфры кожны раз, як той да яго прыдзе, калі толькі яго вялікасць не будзе гутарыць у той час з іншымі. Не паспей Гэмфры выйсці, як з'явіўся Гертфорд, прынесшы Тому новыя турботы і прыкрасы.

Ён паведаміў, што лорды совета, баючыся, каб перавялічаныя расказы аб нездарої караля не пашыраліся ў народзе і за граніцай, палічылі патрэбным, каб яго вялікасць праз дзень-другі зрабіў ласку абедаць публічна. Яго здаровы колер твара, бадзёры поступ, спакойства, натуральнасць і ласкавая абыходлівасць лепш за ўсё рассеюць сумненні і супакояць усіх—на выпадак, калі непажаданыя чуткі ўжо праніклі ў шырокія колы насельніцтва.

Граф пачаў далікатнейшым чынам навучаць Тома, як трэба яму трymацца ў часе гэтых парадных абедаў. Пад выглядам «напамінаў» аб tym, што Тому нібы было вельмі добра вядома, ён паведаміў яму вельмі каштоўныя звесткі. На вялікае задавальненне графа, выявілася, што Тому патрэбна ў гэтай справе зусім невялікая дапамога. Здагадлівы хлопчык паспеў атры-



— Калі ваша вялікасць напруэжысь памяць...

маць усе неабходныя інструкцыі ад Гэмфры Марло, таму што быстракрылая гаворка аб гэтых публічных абедах даўно ўжо хадзіла па палацу, і Гэмфры паведаміў гэта Тому некалькі мінут назад. Том, вядома, палічыў за лепшае змаўчаць аб сваёй гутарцы з Гэмфры.

Бачачы, што памяць караля значна ўзмацнела, граф захацеў, нібы выпадкова, яшчэ больш праверыць яе, каб ведаць, на сколькі пасунулася наперад яго выздараўленне. Вынікі атрымаліся прыемныя—не заўсёды, а ў паасобных выпадках: там, дзе

аставаліся сляды ад гутарак з Гэмфры. Мілорд астаўся вельмі задаволены і сказаў голасам, поўным надзеі:

— Цяпер я ўпэўнены, што, калі ваша вялікасць напружыце сваю памяць яшчэ трошкі, вы развязаце нам тайну вялікай дзяржаўнай пячаткі. Яшчэ ўчора гэта вялікая пячатка мела вельмі важнае значэнне, сёння ўжо страчанае, бо яе служба скончылася з жыццём нашага манарха. Ці будзе ласкова ваша вялікасць зрабіць намаганне?

Том замяшаўся. Вялікая пячатка—гэта было нешта зусім яму невядомае. Пасля мінутнага вагання ён глянуў нявіннымі вачымі на Гертфорда і прастадушна спытаў:

— А якая яна з выгляду?

Граф ледзь прыкметна ўздрыгнуўся і прамармытаў сам сабе:

— На жаль, розум яго зноў памуціўся. Неразумна было прымушаць яго напружваць сваю памяць...

Ён спрытна перавёў гутарку на другое, каб Том і думаць забыў пра злашчансную пячатку. Дасягнуць гэтага яму было вельмі няцяжка.

РАЗДЗЕЛ ПЯТНАЩАТЫ

ТОМ—КАРОЛЬ

На другі дзень з'явіліся чужаземныя паслы з бліскучай світай, і Том прымаў іх, засядаючы на троне; з пышнай і нават грознай урачыстасцю. Спачатку пышнасць гэтай сцэны цешыла яго і распальвала фантазію, але прыём быў даўгі і нудны, прамовы таксама былі даўгія і нудныя, так што прыемнасць пад канец ператварылася ў абрыдлую павіннасць. Час ад часу Том гаварыў слова, падказаныя яму Гертфордам, і добрасумленна стараўся выканаць усю цэрамонію; але гэтая справа была для яго яшчэ новая, і ён спраўляўся з ёю не надта ўдала. Выгляд у яго быў каралеўскі, але адчуваць сябе каралём ён не мог. Таму ён быў шчыра рады, калі цэрамонія скончылася.

Большая частка дня была «змарнавана»,—як выразіўся ён у думках,—патрачана на розныя пустыя заняткі, да якіх прымушала яго каралеўская пасада. Нават дзве гадзіны, вылучаныя для царскіх забаў, былі для яго цяжкія, а не радасныя, бо ён

быў скаваны па руках і па нагах напышлівым і строгім этыкетам. Затое потым ён адпачыў душою адзін са сваім «пажам для пабояў». Гэта гутарка прынесла яму нямалую карысць, бо даставіла яму і забаву і карысныя звесткі.

Трэці дзень царствавання Тома Кэнці прайшоў таксама, як і першыя дні, з тою розніцаю, што цяпер яму было лягчэй, і ён адчуваў сябе не так няёмка, як спачатку; ён пачынаў прывыкаць да свайго становішча і да новага асяроддзя; з кожнай гадзінай заўсёдная блізкасць знатнейшых лордаў і іхніе праклненне перад ім усё меней сароміла і прыгнітала яго.

Адно толькі перашкаджала яму спакойна чакаць набліжэння наступнага, чацвертага, дня—страх за свой першы публічны абед, які быў назначаны на той дзень.

У праграме чацвертага дня былі і больш сур'ёзныя рэчы: Тому трэба было ўпершыню старшынстваваць у дзяржаўным совеце і выказваць свае меркаванні і пажаданні адносна той палітыкі, якой павінна прытрымлівацца Англія ў дачыненні розных чужаземных народаў, блізкіх і далёкіх, раскіданых па ўсім свеце; у той-же дзень чакалася фармальнае назначэнне Гертфорда лордам-пратэктарам, і яшчэ шмат важнага павінна было адбыцца ў той дзень; але для Тома ўсё гэта было глупствам у параўнанні з пакутай, якая чакала яго на публічным абедзе, калі ён будзе адзінока сядзець за столом пад мноствам накірованых на яго цікаўных вачэй, у прысутнасці мноства ратоў, шэптам выказваючых розныя заўвагі пра кожны яго малейшы рух і пра яго хібы, калі ён будзе настолькі няшчасны, што зробіць якую-небудзь хібу.

Але нішто не магло затрымаць наступлення чацвертага дня, і вось гэты дзень прышлоў. Ён застаў беднага Тома прыгнечаным, безуважлівым. Дрэнны настрой трываўся ў ім доўга і ўпарты. Том не меў сілы страсануць з сябе гэту хандру. Звычайнія ранішнія працэдуры здаліся яму асабліва непрыемнымі. Ён зноў адчуў усю тугу свайго палону.

Пасля поўдня яго прывялі ў абшырную аудыенцы-залу, дзе ён, у гутарцы з графам Гертфордам, павінен быў чакаць, пакуль прыдзе вызначаны час афіцыйнага прыёму значнай колькасці важнейшых саноўнікаў і царарадворцаў.

Крыху счакаўшы, Том падышоў да акна і пачаў з цікавасцю

наглядаць жававы рух на гасцінцы, што праходзіў ля варот палаца, шкадуючы, што ён сам не можа прыняць удзелу ў гэтай вольнай і вясёлай мітусні. Раптам ён пачуў тупат ног і ўбачыў натоўп простых людзей, якія з крыкам і свістам беглі ўніз па дарозе.

— Хацеў-бы я ведаць, што там адбываецца!— усклікнуў ён з дзіцячай цікавасцю.

— Вы—кароль... — нізка кланяючыся, сказаў яму граф.— Ваша вялікасць дазволіце мне выкананаць ваша жаданне?

— Так! так! Калі ласка, я буду вельмі рады!— усхвалявана крыкнуў Том і сам сабе дадаў, вельмі задаволены: «Праўду кажучы, быць каралём не так ужо і дрэнна: цяжкасці гэтага стану часам пакрываюцца некаторымі выгодамі».

Граф клікнуў пажа і паслаў яго да начальніка варты:

— Няхай затрымаюць людзей і даведаюцца, куль

яны бягучы і чаго. Па загаду каралаля...

Праз некалькі хвілін шматлікі атрад каралеўскіх гвардзейцаў у бліскучых сталёвых панцырах вышаў чарадой з варот і выстраіўшыся на дарозе, перагарадзіў шлях натоўпу. Пасланы вярнуўся і далажыў, што народ ідзе за жанчынай, мужчынай і дзяўчынкай, якіх вядуць на смерць за злачынствы супрощаю і велічы Англіі.

Смерць—гвалтоўная лютая смерць—чакае трох няшчасных. У сэрцы Тома нібы нешта абарвалася. Жаль ахапіў яго цалкам і выцесніў усе іншыя пачуцці; ён не падумаў аб парушэнні закона, аб тых пакутах і стратах, якія гэтыя злачынцы можа быць



Том падышоў да акна.

нанеслі сваім афярам: ён не мог думаць ні аб чым, апрача шыбенцы і жудаснага лёсу, які чакае асуджаных на смерць. У сваім хваляванні ён нават забыў на хвіліну, што ён не сапраўдны кароль, і, перш чым паспеў ён падумаць, у яго вырваўся з вуснаў загад:

— Прывесці іх сюды!

Зараз-жа ён пачырванеў да вушэй і ўжо хацеў быў папрасіць выбачэння. Але, заўважыўши, што ні граф, ні дзяжурны паж не здзівіліся яго загаду, прамаўчаў. Паж, як звычайна, нізенька пакланіўся і задам вышаў з пакоя, каб выкананаць каралеўскую волю. Том адчуў прыліў гонару і яшчэ раз падумаў сабе, што званне караля мае свае перавагі.

«Сапраўды,—думаў ён,—здзейнілася ўсё, аб чым я нядаўна марыў, чытаючи старыя кнігі і ўяўляючи сябе каралём, які дыктует законы і загадвае ўсім вакол сябе: зрабіце тое, зрабіце гэтае. Ніхто не асмеліцца не паслуҳацца мяне ці пярэчыць маёй волі».


Дзверы расчыніліся; адзін за адным авбяшчаліся гучныя тытулы, і ўваходзілі вяльможы, насіўшыя іх; палова залы напоўнілася знатнымі людзьмі ў раскошным убраниі. Але Том бадай што не заўважыў гэтых паноў, бо быў захоплены другой, больш цікавай справай. Ён безуважна апусціўся на троннае крэсла і ўпіўся вачыма ў дзверы, не хаваючи сваёй нецярплівасці; лорды, убачыўши, што кароль кагосьці чакае, не адважваліся трывожыць яго і пачалі ціхенька гутарыць аб розных дзяржаўных справах разам з прыдворнымі плёткамі.

Праз некаторы час пачуўся мерны тупат салдат; у залу ўвайшлі злачынцы ў суправаджэнні памочніка шэрыфа і ўзвода каралеўскай гвардыі. Памочнік шэрыфа схіліў перад Томам калена, падняўся і адышоў убок; троє асуджаных як упалі на калені, так і асталіся; гвардзейцы сталі за тронам. Том з цікавасцю разглядаў злачынцаў. Нейкая дэталь у касцюме ці вобліку мужчыны абудзіла ў ім няяснае ўспамінанне.

«Гэтага чалавека я быццам недзе ўжо бачыў,—падумаў ён,— але дзе і калі—не прыпомню».

Акурат у гэту хвіліну мужчына быстра падняў галаву, зірнуў на Тома і таксама быстра апусціў яе на грудзі, нібы аслеплены бляскам каралеўскай велічы; але для Тома было досыць на адзін міг убачыць увесь яго твар.

«Цяпер я ведаю,—сказаў ён сабе:—гэта той самы незнамець, што выцягнуў Джайлса Уітта з Темзы і выратаваў яму жыццё ў першы дзень новага года; дзень быў такі непагодлівы, ветраны. Самаадданы чалавек, благародны і смелы. Шкада, што ён зрабіўся злачынцам і замешаны ў такую прыкрую справу...



Том разглядаў злачынцаў.

Я добра памятаю, у які дзень і нават у якую гадзіну гэта было, бо гадзінай пазней, калі на вежы прабіла адзінаццаць, бабуля Кэнці задала мне такую цудоўную па сваёй лютасці ўзбучку, у пароўненні з якой усе ранейшыя і пазнейшыя могуць здацца пышчотнымі ласкамі».

Том загадаў вывесці часова жанчыну з дзяўчынкай і зварнуўся да памочніка шэрыфа:

— Добры сэр, у чым віна гэтага чалавека?

Шэрыф апусціўся на калена.

— Смею далажыць вашай вялікасці, ён загубіў жыццё ал-
наго з ваших падданых з дапамогай атруты.

Жаль Тома да злачынцы, а таксама захапленне яго смелым
учынкам перацярпелі цяжкі ўдар.

— Яго віна даказана?

— Зусім даказана, ваша вялікасць!

Том уздыхнуў і сказаў:

— Выведзіце яго,—ён заслужыў смерць... Гэта шкада, бо ён
чалавек храбры... э-э... я хачу сказаць, што ў яго такі выгляд...

Асуджаны раптам адчуў прыліў энергіі і, у роспачы ламаючы
рукі, пачаў упрашваць «карала» перарывістым, спалочаным го-
ласам:

— О, гасудар, калі табе шкада загінуўшага, пашкадуй і мяне!
Я невінаваты, і доказы супроць мяне вельмі слабыя; але я
кажу не аб гэтым; суд нада мной ужо скончаны, і скасаваць
прыгавар нельга, але я прашу толькі адной ласкі, бо тая кара,
да якой я прысуджаны, перавышае мае сілы. Літасці, літасці, о
добрах кароль! Змілуйся, звярні ўвагу на маю мальбу: загадай,
каб мяне павесілі!

Том быў надзвычайна здзіўлены. Ён не чакаў, што просьба
закончыцца такімі словамі.

— Якая дзіўная ласка! Хіба цябе вядуць не на шыбеніцу?

— О, не, мой добры гасудар. Я прысуджаны быць звараным
у вары.

Пры гэтых нечаканых і жудасных словах Том ледзь не зва-
ліўся з трона. Апамятаўшыся ад здзіўлення, ён усклікнуў:

— Няхай будзе па-твойму, небарака! Каб нават ты атруціў
сто чалавек, цябе не павядуць на такую лютую смерць!

Асуджаны прыпаў галавой да падлогі, палкімі словамі вы-
казваючы падзяку, і скончыў так:

— Калі з табой калі-небудзь здарыцца, не дай божа, бяды,
няхай табе залічыцца твая ласка да мяне.

Том павярнуўся да графа Гертфорда.

— Мілорд, ці магчыма, каб гэтага чалавека прысудзілі да
такой лютай смерці?

— Такі закон, ваша вялікасць, для атручвальникаў. У Гер-
маніі фальшиваманетчыкаў вараць жывымі ў алеі—і не разу



а паступова, спускаючы іх на вяроўцы ў кацёл, спачатку ступню, потым ногі, потым...

— О, прашу цябе, мілорд, змоўкні! Я не могу гэтага вытрымачы!—усклікнуў Том, закрыўшы твар рукамі, каб адагнаць ад сябе гэту жудасную карціну.—Упрашаю цябе, мілорд, аддай загад, каб гэты закон скасавалі. Няхай няшчасных больш не мучаюць такім агідным спосабам.

На твары графа з'явілася жывое задавальненне; ён быў чалавек спачувальны і здольны на велікадушныя парыванні, што не так часта сустракалася сярод знатных паноў у тыя бязлітасныя часы. Ён сказаў:

— Благародныя слова вашай вялікасці—смяротны прыгавар тэтamu закону. Яны будуць занесены на старонкі гісторыі на гонар вашага каралеўскага дома.

Памочнік шэрыфа хацеў быў ужо вывесці асуджанага, але Том знакам спыніў яго.

— Добры сэр, я хацеў-бы бліжэй азнаёміцца з гэтай спрайвай. Чалавек кажа, што доказы супроць яго вельмі слабыя. Скажы мне, што ты ведаеш аб ім?

— Асмелюся далажыць вашай каралеўскай міласці, на судзе высветлілася, што чалавек гэты ўваходзіў у нейкі дом, дзе ляжаў нейкі хворы, у пасёлку Айлінгтоне; троє сведкаў паказваюць, што гэта было роўна ў дзесяць гадзін раніцы, а двое, што гэта было некалькімі мінутамі пазней. Хворы быў у гэты час адзін і спаў; а гэты чалавек неўзабаве вышаў і пайшоў сваёй дарогай. Праз гадзіну хворы памёр у страшных пакутах, прычым у яго калола ў кішках і ён бляваў.

— Што-ж, ці бачыў хто, як гэты чалавек даваў яму атруту? Атрута знайдзена?

— Не, ваша вялікасць!

— Скуль-жа вы ведаецце, што хворы быў атручаны?

— Асмелюся далажыць вашай вялікасці, дактары гавораць, што такія спазмы бываюць толькі ад атруты.

Важкі доказ—для тых часоў. Том сцяміў гэта адразу і сказаў:

— Дактары ведаюць сваё рамяство. Відаць, яны былі працы. Кепскія твае справы, небарарак!

— Гэта яшчэ не ўсё, ваша вялікасць! Ёсць і другія, больш

цяжкія доказы. Шмат хто сцвярджае, што чараўніца, якая пасля таго знікла з вёскі невядома куды, прадракала па сакрэту ўсім і кожнаму, што хворы будзе атручаны і памрэ, і болей яшчэ—што атруту дасць яму незнаймы цёмнавалосы прахожы ў простым паношаным адзенні. Асуджаны поўнасцю падыхо-дэіць пад гэтая адзнакі. Прашу вашу вялікасць аднесціся з належнай увагай да гэтага сур'ёзнага доказу з прычыны таго, што ўсё гэта было напарочана загадзя.

У тыя забабонныя дні гэта быў наймацнейшы довад. Том адчуў, што такі доказ вырашае ўсю справу, і віна бедняка даказана, калі надаваць якую-небудзь вартасць такім доказам. Але ўсё-ж яму хацелася даць небараку яшчэ адну магчымасць апраўдацца, і ён звярнуўся да яго са словамі:

— Калі можаш сказаць што-небудзь у сваё апраўданне, кажы!

— Нішто мяне не выратуе, судар! Я невінаваты, але даказаць гэта не могу. У мяне няма ні сяброў, ні блізкіх, іначай я мог-бы даказаць, што ў той дзень я нават не быў у Айлінгтоне. Я мог-бы даказаць, што ў той час я быў за цэлую мілю ад гэтага месца, на Уопінг-Олд-Стэрс¹). Больш таго, гасудар, я мог-бы даказаць, што ў той самы час, калі я, як яны гавораць, з агу-бі ў чалавека, я выратаваў чалавека. Тапіўся хлопчык...

— Пачакай! Шэрыф, у які дзень гэта было?

— У дзесяць гадзін раніцы або на некалькі мінут пазней у першы дзень новага года, мой аўгусцейшы...

— Адпусціць яго на волю—такі мой каралеўскі загад!

Вымавіўшы гэта, Том зноў страшэнна пачырванеў і паспяшыў загладзіць, як мог, свой некаралеўскі парыў, дадаўшы:

— Мяне злосць бярэ, што чалавек ідзе на шыбеніцу праз такія пустыя, несур'ёзныя доказы!

Шэпт здзіўлення і захаплення пранёсся па зале. Захапляліся не прыгаварам, бо мала хто з прысутных захацеў-бы ўхваліць памілаванне выкрытага атручальніка,—захапляліся розумам і знаходчывасцю, выяўленымі ў гэтым выпадку Томам. Чуліся такія заўвагі, выказаныя напоўголас:

— Не, ён не вар'ят, наш кароль! Ён пры поўным розуме.

— Як разумна ён ставіў пытанні і як гэта падобна на яго ранейшую манеру—гэта крутое, уладарнае рашэнне.

1) Даўняя прыстань на Темзе.

— Дзякую богу, яго хвароба прайшла! Гэта не слабае птушанё, а кароль. Ён трymае сябе зусім, як яго нябожчык-бацька.

Гул ухвалення, што насіўся ў паветры, не мог не дайсці да вушэй Тома, і ў яго з'явілася адчуванне поўнай свабоды, лёгкасці, і па ўсім яго целе разліліся нейкія прыемныя пачуцці.

Як-бы там ні было, маладая дапытлівасць прымусіла яго забыцца на гэтыя радасныя адчуванні і мыслі: Тому захацелася даведацца, якое злачынства маглі зрабіць жанчына і маленькая дзяўчынка, і па яго загаду абедзве яны, напалоханыя і плачучыя, прадсталі перад ім.

— А гэтыя што зрабілі?—спытаў ён шэрыфа.

— Ваша вялікасць, яны зрабілі паганае злачынства, і віна іх ясна даказана; суд, паводле закона, прысудзіў іх павесіць. Яны прадалі душу д'яблу—вось у чым іхняе злачынства.

Том уздрыгнуўся. Яго прывучылі брыдзіцца тых людзей, якія робяць такія жудасныя рэчы. Але яго агіда была пераможана цікавасцю, і ён спытаўся:

— Дзе-ж гэта было і калі?

— А поўначы, у снежні месяцы, у руінах царквы, ваша вялікасць.

Том зноў уздрыгнуўся.

— Хто быў пры гэтым?

— Толькі гэтыя дзве жанчыны, ваша вялікасць, і той другі.

— Яны прызналіся ў сваёй віне?

— Не, гасудар, адмаўляюць.

— У такім разе, як жа-ж гэта стала вядомым?

— Нейкія сведкі, ваша вялікасць, бачылі, як яны ўваходзілі туды. Гэта выклікала падазрэнне, якое потым і пацвердзілася. У прыватнасці даказана, што з дапамогай улады, атрыманай імі ад д'ябла, яны выклікалі буру, якая спустошила ўсю ваколіцу. Каля сарака сведак даказалі, што бура сапраўды была. Такіх сведак знайшлося-б і тысяча. Яны ўсе добра памятаюць буру, бо ўсе пацярпелі ад яе.

— Вядома, гэта справа сур'ёзная!—Том крыху падумаў і, памаўчаўшы, спытаў:—А жанчына таксама пацярпела ад буры?

Некалькі старых, што былі ў зале, заківалі галовамі ў знак

ухвалення мудрага пытання. Але шэрыф, не падазраючы, куды ідзе справа, прастадушна адказаў:

— Сапраўды так, ваша вялікасць. Яна пацярпела і, як усе тавораць, па заслуже... Яе хату знесьла бура, і яна з дзіцем астаслася без прытулку.

— Дорага-ж яна заплаціла за тое, каб зрабіць шкоду самой сабе. Нават каб яна заплаціла ўсяго толькі фартынг, і то я



Старыя заківалі галовамі ў знак ухвалення.

сказаў-бы, што яе ашукалі; а яна-ж загубіла сваю душу і душу дзіцяці для таго, каб разбурыць свой дом. Значыцца, яна вар'ятка; а калі яна вар'ятка, яна не ведае, што робіць, і, значыцца, ні ў чым не вінавата.

Старыя зноў заківалі галовамі, захапляючыся прамудрасцю Тома. Адзін лорд ціха прамармытаў:

— Калі чуткі справядлівя, і кароль вар'ят, не шкодзіла-б гэтым вар'яцтвам заразіцца якому здароваму: яно дадало-б яму болей розуму.

— Колькі год дзяўчынцы?—спытаў Том.

— Дзевяць год, ваша вялікасць.

— Ці можа дзіця, паводле англійскіх законau, заключаць якія-небудзь контракты і прадаваць сябе, мілорд?—звярнуўся Том з пытаннем да аднаго вучонага суддзі.

— Закон не дазваляе малалетнім заключаць якія-небудзь контракты або прымаць у іх удзел, міласэрны кароль, з прычыны таго, што іх няспелы розум не можа спаборнічаць з больш слепым розумам і злачыннымі намерамі старэйших. Толькі д'я-

бал можа купіць душу дзіяці, калі захоча і калі дзіця згадзіцца. Д'ябал, але ніяк не англічанін. У апошнім выпадку дагавор несанпраўдны.

— Ну, гэта дрэнная выдумка, несправядлівая, злая! Як жа-ж гэта англійскі закон дае д'яблу такія перавагі, у якіх адмаўляе англійскім грамадзянам?—усклікнуў Том у благародным парыве.

Гэты новы погляд на рэчы выклікаў у многіх усмешку, і мно-гія потым паўтаралі гэтыя слова ў доказ таго, якое своеасаблівае і самабытнае мышленне Тома і як праясніўся яго памутнельы розум.

Старэйшая злачынніца перастала рыдаць і прагна, з усё большай надзеяй усмоктвала ў сябе кожнае слова. Том гэта зауважыў, і яму стала яшчэ больш шкада гэту безбаронную жанчыну, якая стаяла на краі гібелі. Ён спытаў:

— Што-ж яны рабілі, каб выклікаць буру?

— Яны сцягвалі з сябе панчохі, гасудар!

Гэта надзвычайна здзвівала Тома і распаліла яго дапытлівасць аж да дрыжыкаў.

— Дзіўна!—усклікнуў ён горача.—Няўжо-ж заўсёды гэта мае такія жудасныя вынікі?

— Заўсёды; гасудар! Прынамсі, калі жанчына таго пажадае і прагаворыць пры гэтым патрэбныя слова ў думках ці голасна.

— Пакажы сваю ўладу! Я хачу бачыць буру!—звярнуўся Том да жанчыны.

Шчокі прысутных раптам збялелі ад забабоннага страху, і ў большасці з'явілася жаданне, хоць і не выказанае, выйсці хутчэй з залы; але Том нічога не зауважыў, ён быў цалкам захоплены чакаемай катастрофай. Бачачы здзіўленне і замышшанне на твары жанчыны, ён паспешна дадаў:

— Не бойся, ты не будзеш адказваць за гэта. Нават больш: цябе адпусціць на волю, і ніхто цябе пальцам не кране. Пакажы тваю ўладу!

— О, міласцівы кароль, у мяне ніяма такой улады! Мяне абвінавацілі дарэмна.

— Цябе стрымлівае страх. Супакойся! Табе ніхто нічога не зробіць. Выклікай буру, хоць самую маленъкую,—я-ж не патрабую вялікай і шкоднай, я нават аддам перавагу няшкоднай,—зрабі гэта, і жыццё тваё будзе выратавана: ты пойдзеш адсюль

вольная разам са сваёй дачкой, памілаваная каралём, і ніхто ва ўсей Англіі не адважыцца асуудзіць або пакрыўдзіць цябе.

Жанчына распасцёрлася на падлозе і са слязмі паўтарала, што ў яе няма ўлады зрабіць гэты цуд, іначай яна, вядома, з радасцю выратавала-б жыццё свайго дзіцяці і лічыла-б за шчасце страціць сваё ўласнае жыццё, выканашы каралеўскі загад, які абяцае такую вялікую міласць.

Том настойваў. Жанчына паўтарала свае запэўненні. Нарэшце Том сказаў:

— Я думаю, што жанчына кажа праўду. Каб м а я маці была на яе месцы і атрымала-б ад д'ябла такую вялікую ўладу, яна не задумалася-б ні на хвіліну выклікаць буру і зруйнаваць усю краіну, абы толькі выратаваць гэтай цаной маё жыццё! Трэба думачь, што і ўсе маткі створаны таксама. Ты вольная, добрая жанчына—і ты, і тваё дзіця,—я лічу цябе невінаватай. Ця пер, калі табе даравалі, і табе ўжо няма чаго баяцца, здымі з сябе, калі ласка, панчохі, і калі ты для мяне выклікаеш буру, я дам табе незлічоныя багацці.

Выратаваная жанчына гучна выказвала сваю ўдзячнасць і, выконваючы загад караля, пачала здымашь з сябе панчохі.

Том сачыў за яе рухамі з вялікай цікавасцю, да якой далучалася і крыху трывогі; прыдворныя началі выразна выяўляць не-пакой. Жанчына зняла панчохі з сябе і з дзяўчынкі і, відаць, гатова была зрабіць усё, што ад яе залежала, каб землетрасеннем аддзякаваць каралю за яго велікадушную міласць, але з гэтага роўна нічога не вышла. Том расчараўана ўздыхнуў і сказаў:

— Ну, добрая душа, годзе турбаваць сябе дарэмна: відаць, твая ўлада здрадзіла табе... Ідзі сабе з мірам. Калі-ж чартойўская сіла калі-небудзь вернецца да цябе зноў, калі ласка, не будзіся на мяне—зрабі для мяне добрую буру.

РАЗДЗЕЛ ШАСНАЦЦАТЫ

ПАРАДНЫ АВЕД

Час абеда набліжаўся, аде—дзіўная рэч!—гэта бадай што не трывожыла Тома і не палохала яго ані трохі. Ранішняя падзеі замацавалі ў ім упэўненасць у сябе; беднае, бруднае кацянё за гэтых чатыры дні зусім асвоілася з tym дзіўным падстрэшшам, куды яго закінуў лёс. Даросламу і за месяц не зрабіць-бы такіх

поспехаў. Ніколі яшчэ не было больш бліскучага прыклада здольнасці дзяцей лёгка прыстасоўвацца да любых умоў.

Паспяшы́-жа—калі нам дадзена гэтае права—у вялікую

абедзеную залу і паглядзім, што там робіцца ў той час, як Том рыхтуецца да вялікай урачыстасці. Гэта—вялізны пакой з залачонымі калонамі і пілястрамі, з размаляванымі сценамі, размаляванай столлю. Ля дзвярэй стаяць рослый вартавыя, нерухомыя, бы статуй, у раскошным і жывапісным убранні. У руках у іх алебарды. На высокіх хорах, што ідуць вакол усёй залы, змяняючыся аркестр; хоры паўнюткі багата адзетых грамадзян або двага полу. Пасярэдзіне пакоя, на ўзвышаным месцы, стол Тома. Але да дзім слова даўняму летапісцу:

«У залу ўваходзіць джэнтльмен з жэзлам у руцэ і за ім другі, са скацеркай, якую ён, набожна скланіўшы калені троны разы, пасціае на стол; затым яны абодва зноў скіляюць калені і выходзяць. Тады прыходзяць два другія—адзін зноў-жа з жэзлам, другі—з салінкай, талеркай і хлебам. Скланіўшы калені, як і першыя, яны ставяць прынесеныя рэчы на стол і адыходзяць з тымі-ж цэрамоніямі, што і першыя. Нарэшце прыходзяць двое прыдворных у багацейшым адзенні; у аднаго з іх у руках столовы нож; распасцершыся троны разы на падлозе самым элегантным чынам, яны падыходзяць да стала і пачынаюць церці



Джэнтльмен з жэзлам.

яго хлебам і соллю з такої пачцівасцю, нібы за гэтым сталом ужо сядзіць кароль».

Так заканчваецца ўрачыстая падрыхтоўка да самога абеда. Але вось па гулкіх карыдорах разносяцца тукі рога і невыразныя крыкі: «Разыйдзіся! Кароль ідзе! Дарогу яго вялікасці!» Гэтыя выгукі паўтараюцца штохвілінна—усё бліжэй і бліжэй; нарэшце амаль у твар раздаюцца гукі ваяёнічага марша і крык: «Дарогу каралю! і вось у расчыненую насцеж дзвёры мерным крокам уступае ўрачыстая, пышная працэсія. Слова зноў мае летапісец:

«Наперадзе ідуць джэнтльмены, бароны, графы і кавалеры ордэна Падвязкі. Усе раскошна ўбраныя, з адкрытымі галовамі; далей ідзе канцлер між двумя лордамі; адзін нясе каралеўскі скіпетр, а другі—дзяржаўны меч у чырвоных ножнах з выцінутымі на іх залатымі ліліямі, сцябламі ўгару. Далей ідзе сам кароль. Пры яго набліжэнні дванаццаць труб і столькі-ж барабанаў граюць прывітальны туш, а на хорах усе ўстаюць з месц і крычаць: «Божа, беражы карала!» Услед за каралём ідуць двараНЕ, прыстаўленыя да яго асобы, а па правую і па левую руку яго пачэсная варта з пяцідзесяці джэнтльменаў, інвалідаў з залачонымі бердышамі ў руках».

Усё гэта было прыгожа і вельмі прыемна. Сэрца Тома моцна стукала, і очы блішчэлі ад радасці. Ва ўсім яго абліччы было многа элегантнасці. Гэтая элегантнасць дасягалася іменна тым, што Том не рабіў ні малейшых намаганняў, каб дасягнуць яе, зачараваны і паглынуты вясёлым відовішчам і мажорнымі гукамі, што акружалі яго. Ды і няцяжка бысь элегантным у прыгожым і ёмка спытым адзенні, асабліва, калі гэтага адзення нават і не заўважаеш.

Том помніў зробленыя яму навучанні і адказваў на агульныя прывітанні лёгкім скіленнем галавы і ласковымі словамі:

— Дзякую табе, мой добры народ!

Ён сеў за стол, не здышаючи капелюша і зусім не саромячыся гэтай вольнасці, бо абедаць у капелюшы быў адзіны стара-дауні звычай, аднолькава ўласцівы і каралюм і Кэнці.

Світа карала падзялілася на некалькі жывапісных груп і асталася з непакрытымі галовамі.

Затым, пад гукі вясёлай музыкі, увайшла асабовая гвардыя—«самая рослыя і дужыя людзі ва ўсёй Англіі, спецыяльна адабраныя для службы ў палацы». Але зноў-жа дадзім слова летапісцу:

«Увайшлі асабовыя вартаўнікі з непакрытымі галовамі, у пунсовым адзенні з залатымі ружамі на спінах; яны выходзілі прыходзілі зноў, кожны раз прыносячы новую перамену стравы на сярэбраным блюдзе. Гэтыя блюды прымаў джэнтльмен у тым самым парадку, як іх прыносілі, і ставіў іх на стол, між тым як лорд, прызначаны для каштавання страў, даваў кожнаму з вартаўнікоў крыху пакаштаваць тae стравы, якую ён прынёс, каб не было атруты».

Том вельмі добра паабедаў, хоць і адчуваў, што сотні вачэй сочаць за кожным кавалкам, які ён падносіць да рота, і глядзяць, як ён глытае яго, з такой велізарнай цікаласцю, нібы гэта не ежа, а порах, які разарве іхняга манарака на кавалкі. Ён стараўся не спяшацца і нічога самому не рабіць для сябе, а чакаць, пакуль спецыяльна прыстаўленая для гэтага асоба апусціцца на калена і зробіць за яго ўсё, што трэба. За ўесь абед у яго не было ніводнай памылкі—бліскучы, незвычайні поспех!

Калі абед скончыўся і Том вышаў, акружаны пышнай світай, пад вясёлыя гукі барабанаў і труб, сярод грома прывітальных крикаў,—ён мімаволі падумаў, што калі абедаць публічна не такая ўжо лёгкая справа, ён усё-ж гатоў перацярпець гэту пакуту па некалькі разоў у дзень, абы пазбавіцца іншых, больш цяжкіх і непрыемных абавязкаў свайго каралеўскага стану.

РАЗДЗЕЛ СЕМНАЦЦАТЫ КАРОЛЬ ФУ-ФУ НЕРПНЫ

Майлс Гендон шпарка ішоў па маству, накіроўваючыся да Саутворкскага берага. Ён пільна прыглядаўся да кожнага прахожага, спадзеючыся дагнаць і захапіць тых, каго шукаў. Але на дзяя яго была дарэмная. На мосце паказалі яму куды гэтыя людзі накіраваліся, і ён мог прасачыць частку іхняга шляху ў Саутворку, але там сляды абрываліся, і ён зусім не ведаў, што яму рабіць далей. І ўсё-ж да самага вечара ён прадаўжаў свае пошуки. Ноч застала яго знясіленым, галодным. Мэта, да якой ён так прагна імкнуўся, была таксама далёка ад яго, як і раніцай. Ён павячэралі ў таверне Табарыда і лёг спаць, парашыўшы на другі дзень устаць раней і вышныраць усе куткі горада. Ён доўга раздумваў, што яму рабіць, і нарэшце прышоў да такога вывода:

«Хлопчык, пры першай магчымасці, уцячэ ад нягодніка, які

выдае сябе за яго бацьку. Ці вэрнецца ён у Лондан, у сваё ста-
рое жыллё? Не! Таму што ён будзе баяцца, каб яго зноў не
спаймалі. Што-ж ён будзе рабіць? Ва ўсім свеце ў яго ёсьць
адзін друг і абаронца, Майлс Гендон, і ён, натуральна, паспра-
буе знайсці свайго друга, калі толькі для гэтага яму не трэба
будзе вяртацца ў Лондан і рызыкаваць новымі небяспекамі. Ён
пэўна пойдзе ў кірунку да Гендон-хола, бо ведае, што Майлс
збіраўся ісці туды, у свой родны дом. Так, справа ясная,—трэба,
не трацячы часу тут, у Саутворку, адпраўляцца праз Кент
у Монкс-Голм, шукаючы па дарозе ў лясах і распытваючы пра-
хожых аб хлопчыку».

Вернемся цяпер да згінуўшага маленъкага карала.

Абадранец, які, па словах слугі, падышоў нібы тут-же на
мосце да карала і маладога чалавека, на самай справе не падыхо-
дзіў да іх, а следаваў услед за імі. У гутарку з імі ён не ўсту-
паў. Левая рука яго была на перавязі, і на левае вока быў на-
леплены шырокі зялёны пластырь. Абадранец трохі кульгаў і апі-
раўся на тоўсты дубовы кій. Малады чалавек павёў карала ў аб-
ход праз Саутворк, паступова набліжаючыся да бальшака. Кароль
пачынаў злаваць, казаў, што далей не пойдзе. Што не прыпадае
яму хадзіць да Гендана, што Гендон павінен з'яўіцца да яго. Ён
не пацерпіць такой дзёрзкай абразы. Ён астанецца тут.

Малады чалавек сказаў:

— Ты хочаш астасца тут, калі твой прыяцель ляжыць ра-
нены ў лесе? Добра, аставайся!..

Кароль адразу загаварыў інакш:

— Ранены?—усклікнуў ён.—Хто пасмеў яго раніць? Ну, ды
не ў гэтым справа. Вядзі-ж мяне да яго! Хутчэй, хутчэй! Што
ў цябе, свінцовая гіры на нагах? Ранены? Ну і паплаціцца за
тэта вінаваты, хай ён будзе хоць сынам герцага!

Да лесу было яшчэ досьць далёка, але яны хутка прайшли
гэту адлегласць. Малады чалавек агледзеўся, знайшоў утырк-
нуты ў зямлю сук, да якога была прывязана нейкая ануцка,
і павёў карала ў лес; час ад часу ім трапляліся такія самыя
суччы, якія, як відаць, служылі ўказальнымі знакамі. Нарэшце
яны дайшлі да паляны, дзе стаяў абарэлы дом. Побач з ім
віднелася разбуранае тумно. Нідзе не было ніякіх адзнакаў
жыцця. Навакол панавала поўная цішыня. Малады чалавек
увайшоў у гумно, кароль бягом паследаваў за ім. І тут ні души.
Кароль здзіўлена, з падазрэннем зірнуў на маладога чалавека.

— Дзе-ж ён?

У адказ пачуўся насмешлівы рогат. Кароль раз'юшыўся, ухапіў палена і хацеў кінуцца на ворага, але ў гэту хвіліну над самым яго вухам зарагатаў нехта з другога боку. То быў кульгавы брадзяга, што ішоў за імі ўслед. Кароль павярнуўся да яго і сядзіта спытаў:

— Хто ты такі? Чаго табе трэба тут?

— Кінь гэтыя жарты і тодзе бушаваць! — сказаў брадзяга. — Не так ужо добра я змяніў свой выгляд, каб ты не мог пазнаць свайго роднага бацьку.

— Ты не бацька мне... Я цябе не ведаю... Я кароль... Калі ты схаваў майго слугу, знайдзі і аддай яго мне, а то горка раскаешся.

Джон Кэнці адказаў суроўым, мерным голасам:

— Я бачу, што ты вар'ят, і мне няма ахвоты караць цябе; але калі ты прымусіш мяне, я цябе пакараю... Тут твая балбатня не пагражае небяспекай, бо тут няма каму цябе слухаць, няма каму крыўдзіцца на твае вар'яцкія слова; але ўсё-ж табе належыць трymаць язык за зубамі, каб не пашкодзіць нам на новых месцах, там, дзе мы будзем жыць. Я забіў чалавека і не магу астаўца дома, і цябе не пакіну, бо мне патрэбна твая дапамога. З мудрай перасцярогі я змяніў сваё імя,—цяпер мяне завуць Джон Гобс, а цябе—Джэк, запомні гэта раз назаўсёды! Цяпер кажы: дзе твая маці, дзе сёстры? Яны не прышлі на дагаворанае месца, вядома табе, дзе яны?

Кароль панура адказаў:

— Не лезь да мяне са сваімі загадкамі! Мая маці памерла, мае сёстры ў палацы.

Малады чалавек збіраўся зноў зарагатаць; абражаны кароль ледзь было не кінуўся на яго з кулакамі, але Кэнці, або Гобс, як ён цяпер называў сябе, стрымаў свайго спадарожніка:

— Цішэй, Гуго, не дражні яго: ён не ў сваім розуме, а ты яшчэ больш яго раздражняеш. Сядай, Джэк, і супакойся; зараз я дам табе есці.

Гобс і Гуго пачалі ціха нешта гаварыць паміж сабой, а кароль, каб унікнуць гэтай непрыемнай кампаніі, адышоў у самы далёкі кут гумна. Тут быў змрок, і падлога была на цэлы фут пакрыта саломай. Не маючи коўдры, каб накрыцца, кароль зарыўся ў салому і аддаўся сваім думкам. У яго было многа пры-

красцей, але ўсе гэтыя дробныя няшчасці былі нішто перад вялікім горам страты бацькі. Імя Генрыха VIII прымушала трапятаць увесь свет; пры гэтым імені кожны ўяўляў сабе тырана, дыханне якога ўсё разбурае, рука якога ўмее толькі караць



Непрывабную карціну ўбачыў ён.

і забіваць; але для хлопчыка з гэтым іменем былі звязаны толькі прыемныя ўспаміны, і вобраз, які ён выклікаў у сваёй памяці, дыхаў любою і ласкай. Ён прыпамінаў даўгі шэраг сардечных гутарак з бацькам, з любою думаў аб іх, і нястрымныя слёзы, што ліліся па яго шчаках, паказвалі ўсю глубіню яго гора. Даень хіліўся к вечару, і хлопчык, стомлены сваімі нягодамі, патрохі заснуў спакойным, здаровым сном.

Праз значны час—ён не мог сказаць, колькі іменна,—яшчэ не

зусім прачнуўшыся, лежачы са сплюшчанымі вачымі і пытаючы сябе, дзе ён і што з ім здарылася, ён пачуў над сабой нудны, часты стук дажджу па даху. Яму зрабілася добра і ўтульна, але праз хвіліну прыемнае пачуцце было сапсавана гучнай гаворкай і хрыплым, грубым смехам. Гэта непрыемна ўразіла яго, ён вызваліў галаву, каб паглядзець, што здарылася. Страшную і непрыабную карціну ўбачыў ён. На другім канцы гумна, на падлозе ярка палаў касцёр, вакол кастра ў злавесным чырвоным святле ляжала, выцягнуўшыся, ці барахталася на зямлі рознашэрснае зборышча брадзяг і галадранцаў. Нават у сне не бачыў ён падобных мужчын і жанчын. Тут былі дарослыя людзі, высокія, загарэлыя, з даўгімі валасамі, адзетыя ў фантастычнае рэззё; былі падлеткі са злымі тварамі, у такім самым адзенні; былі сляпія жабракі з павязкамі або пластырамі на вачах; былі калекі з кастылямі і дзеравяшкамі; хворыя з гнойнымі ранамі, якія выглядалі з-пад павязак, нічога па сутнасці і не хаваўшыся; быў падазронага выгляду разносчык са сваім таварам, быў тачыльшчык нажоў, лудзільшчык, цырульнік, кожны са сваёй прыладай ці інструментам. Сярод жанчын былі зусім маладыя, амаль дзяўчынкі, былі і старыя, зморшчаныя ведзьмы. Усе яны кричалі, шумелі, бессаромна лаяліся, усе яны былі брудныя і неахайныя. Было тут троє малых дзяцей з нейкімі болькамі на тварах, была пара галодных сабак з вяроўкамі на шыі: яны служылі павадырамі для сляпых.

Ноч ужо надышла, пір толькі што скончыўся, пачыналася оргія. Збан з гарэлкай пераходзіў з рук у руки. Раздаўся дружны крык:

— Песню! Песню! Спявай, Кажан, спявай, Дзік, спявай, Дот аднаногі.

Адзін з сляпых падняўся на ногі і нарыйтаваўся співаць, сарваўшы і кінуўшы на падлогу пластыры, якія закрывалі яго зусім здаровыя вочы. Услед за пластырамі на падлогу паляцела дошка, якую ён насыў на труdzях. На гэтай дошцы вельмі чуліва было апісаны, пры якіх акалічнасцях ён страціў зрок. Дот аднаногі вызваліўся ад драўлянай нагі і стаў побач са сваімі таварышамі, прычым ногі яго аказаліся зусім здаровымі. Затым абодва загарланілі зладзейскую вясёлую песню. Кожная страфа канчалася прыпевам, які ўся кампанія падхоплівала бязладным хорам.

К апошняй страфе захапленне поўп'янага зборышча дайшло

да такой вышыні, што ў спевах прынялі ўдзел усе і паўтарылі песню з самага пачатку, напаўняючы гумно такім аглушальнымі гнусавымі гукамі, што нават бэлькі задрыжалі.

Затым пайшла гутарка, але ўжо не на зладзейскай мове, на якой спявалі песню,—зладзейская мова ўжываецца толькі тады, калі ёсць небяспека, што падслухоўваюць варожыя вуши. З гутаркі высветлілася, што Джон «Гобс» не быў тут навіком, а іраней вадзіўся з гэтай бандай. Патрабавалі, каб ён расказаў, што з ім было за апошні час, і, калі ён сказаў, што «выпадкова» забіў чалавека, усе былі задаволены; калі ж ён дадаў, што забіты—поп, усе началі дружна аплодыраваць і прымусілі яго выпіць з кожным па чарзе. Старыя знаёмыя радасна віталі яго, новыя ганарыліся магчымасцю пачінуць яму руку. Яго спыталі, дзе ён працадаў столькі месяцаў. Ён адказаў:

— У Лондане лепш, як у правінцыі, і спакайней, асабліва за апошнія гады, калі законы сталі такія суровыя і іх так старанна выконваюць. Каб не гэта забойства, я астаўся-б у Лондане. Я хадеў назаўсёды астацца ў Лондане і не збіраўся зноў бадзяцца па вёсках, але з-за гэтага забойства ўсё пайшло інакш.

Ён спытаў, колькі цяпер чалавек у бандзе. Атаман адказаў:

— Двашцаць пяць аўчын, варштатаў, напілкаў, кулакоў, карзінішчыкаў, ды яшчэ старыя і дзеўкі¹⁾). Большасць тут. Рэшта пайшли на ўсход, па зімнай дарозе; на золаку і мы пойдзем за імі.

— У гэтай чэснай кампаніі я не бачу Вэна. Дзе ён?

— Небарака цяпер у пекле і жывіцца там серай, якая надта гарачая для яго спешчанага густу. Ён быў забіты ў бойцы гэтым летам.

— Сумна мне гэта чуць. Вэн быў дзелавы хлапец і храбры.


— Гэта праўда! Чорная Бэс, яго прыяцелька, усё яшчэ з намі, але толькі зараз яе няма,—пайшла на ўсход валацужыць, прыгожая дзяўчына, прыстойная і благародных паводзін: ніхто не бачыў яе г'янай больш чатырох разоў на тыдзень.

— Яна заўсёды трymала сябе строга,—я памятаю,—добрая дзяўчына, вартая ўсякай пахвалы. Маці яе была куды больш распушчаная і не ўмела сябе стрымліваць. Нязносная баба і злющая, але-ж затое разумная надзвычайна.

— Праз разум яна і працала. Яна была такой добрай вараж-

1) Зладзейскія слова, якія азначаюць розныя катэгорыі злодзеяў, жабракоў і брадзяяг.

біткай і так спрытна прадракала будучае, што ўсе лічылі яе ведзьмай. Яе сасмажылі, як патрабуе закон, на павольным агні. Я быў нават расчулены, калі ўбачыў, з якой мужнасцю яна сустрэла свой горкі лёс; яна лаяла і кляла да апошніх мінуты на тоўп, які дзіваваўся на яе, а вогненныя языкі ўжо лізалі ёй твар, і яе сівыя кучмы ўжо трашчалі вакол старэчай яе галавы.



Прыбліжуць да цялегі і б'юць бізунамі.

Лаяла іх—я сказаў? Так, лаяла іх! А ўжо-ж лаялася яна—можна тысячу гадоў пражыць і не пачуць такой артыстычнай лаянкі. На жаль, яе майстэрства памерла разам з ёй. Асталіся слабыя і нікчэмныя пераймальнікі, але сапраўднай лаянкі не пачуеш.

Атаман уздыхнуў; слухачы таксама спачувальна ўздыхнулі; на мінуту кампанія зажурылася, бо нават такія закаранелыя адшчапенцы не пазбаўлены чуласці і часам, пры асабліва спрыяющих умовах, адчуваюць мімалётнае гора і радасць, як, напрыклад, цяпер, калі талант і майстэрства гінуць, ні да каго не пера-

ходзячы ў спадчыну. Як-бы там ні было, здаровы глыток са збана, зноў абышоўшага ўсю кампанію, хутка падбадзёрыў журботных.

— А болей ніхто не папаўся з нашых сяброў?—спытаў Гобс.

— Так, сёй-той папаўся. Асабліва пападаюцца навічкі, дробныя фермеры. Астанецца такі фермер без прытулку і без кавалка хлеба, калі казна забярэ ад яго ферму і ператворыць яе ў авечую пащу, і пачне прасіць міласціну; яго прывяжудь да колаў, здымуць з яго кашулю і б'юць бізуналі да крыві або закуюць у калоду і адлупчуюць; ён зноў ідзе прасіць міласціну,—яго зноў пачастуюць бізуналі і адrezжуць яму вуши; за трэцюю спробу жабраваць—што-ж яму, беднаму д'яблу, астаетца рабіць?—яго кляймяць распаленым жалезам і прадаюць у рабства; ён уцякае, яго ловяць і вешаюць. Казка кароткая, і расказваць яе нядоўга. Паплаціліся і яшчэ сёй-той з нашых, але не так дорага. Устаньце, Іокель, Бэрнс і Годж, пакажыце вашы аздобы!

Тры чалавекі ўсталі і, сцягнуўшы з сябе лахманы, паказалі спіны, спаласаваныя старымі загоенымі ранамі, што асталіся ад бізуноў; адзін адкінуў валасы і паказаў месца, дзе калісьці было левае вуха; другі паказаў кляймо на плячы—літару V—і скалечанае вуха; трэці сказаў:

— Імя маё Іокель. Калісьці быў я заможным фермерам, меў добрую жонку і дзяцей; цяпер і завуць мяне інакш, і стан мой не той; жонка і рэбяты памерлі; можа яны ў раі, а можа і ў пекле, але толькі, дзякуючы Богу, не ў Англіі! Мая добрая, чесная старая маці даглядала хворых, каб зарабіць на хлеб; адзін хворы памёр, дактары не ведалі з чаго,—і маю маці спалілі на кастры, як ведзьму, а мае дзеткі глядзелі і плакалі. Англійскі закон! Падыміце кубкі, усе разам! Вып'ем за міласэрны англійскі закон, які вызваліў яе з англійскага пекла! Дзякую, браточки, дзякую вам усім! Пачалі мы з жонкай хадзіць з хаты ў хату, просічы міласціну, цягнучы за сабой галодных рэбят; але ў Англіі лічыцца злачынствам быць галодным, і нас лавілі і білі ў трох гарадах. Вып'ем яшчэ раз за міласэрны англійскі закон! Бізуны хутка выпілі кроў маёй Мэры і наблізілі дзень яе вызвалення. Яна ляжыць у зямлі, не ведаючы крыўды і гора. А дзеци—вядомая реч, пакуль мяне, па закону, танялі бізуналі з горада ў горад, яны памерлі ад голаду. Вып'ем, браткі,—адзін толькі глыток,—адзін глыток за бедных малышоў, якія ніколі нікому не зрабілі зла! Я зноў стаў жыць

міласцінай,—працягваў руку за чэрствай скарынкай, а атрымаў калоду і страціў адно вуха,—глядзіце, бачыце гэту рэштку; я зноў пачаў прасіць міласціну—і вось след другога вуха, каб я не забываўся на англійскі закон; але я ўсё-такі прадаўжаў прасіць, і нарэшце мяне прадалі ў рабства—вось на маёй шчаце пад гэтым брудам кляймо; калі змыць гэты бруд, вы ўбачыце чырвонае Р, выпечанае распаленым жалезам. Раб! Ці зразумела вам гэтае слова? А англійскі раб!—вось ён стаіць перад вамі. Я ўцёк ад свайго пана і, калі мяне зловяць,—будзь проклята краіна, стварыўшая такія законы!—я буду павешаны.

Звонкі голас прагучэў у цемры:

— Ты не будзеш павешаны! Ад сёненняга дня гэты закон касуецца!

Усе павярнуліся туды, адкуль пачуўся голас, і ўбачылі фантастычную фігуру маленькага карала, які шпарка набліжаўся да іх; калі ён вышаў на свято і быў выразна відаць, з усіх бакоў паляцелі пытанні:

— Хто гэта? Што гэта? Хто ты такі, пудзіла?

Хлопчык стаў спакойны і ўпэўнены сярод гэтых здзіўленых, запытальных вачэй і адказаў з царскім гонарам:

— Я Эдуард, кароль Англіі.

Раздаўся дзікі рогат, часткай насмешлівы, часткай задаволены,—вельмі ўжо забаўным здаваўся жарт. Кароль пакрыў дзіўся. Ён сказаў рэзка:

— Вы непрыстойныя брадзягі! Дык вось ваша ўдзячнасьць за каралеўскую ласку, якую я вам абяцаў!

Ён прадаўжаў іх папракаць гнеўна і ўсхвалявана, але яго слова губляліся сярод рогату і насмешлівых усклікаў. Джон Гобс некалькі разоў пррабаваў перакрычаць крыкуноў, і нарэшце гэта яму ўдалося:

— Сябры, гэта мой сын, лятуценнік, дурань, вар'ят,—не звяртайце на яго ўвагі: ён уяўляе сабе, што ён кароль.


— Вядома, я кароль,—звярнуўся да яго Эдуард,—і ты ў свой час пераканаешся ў гэтым на справе. Ты признаўся, што забіў чалавека,—цябе падчэпяць за гэта на шыбеніцу.

— Ты збіраешся выдаць мяне? Ты? ды я сваімі рукамі задушу цябе...

— Цішэй, цішэй!—перапыніў яго асілак-атаман. Ён кінуўся на дапамогу каралю і адным ударам кулака зваліў Гобса на зямлю.—Ты, здаецца, не паважаеш ні каралёў, ні атаманаў?

Калі ты яшчэ раз дазволіш сабе забыцца ў маёй прысутнасці,
я сам павешу цябе на першым суку.

Потым зварнуўся да яго вялікасці:



Атаман зваліў Гобса на зямлю.

— А ты, малы, не пагражай таварышам, і нідзе не распускай пра сваіх таварышоў нядобрай славы. Будзь сабе каралём, калі табе здуру прышла такая ахвота, але няхай ад гэтага нікому не будзе крыўды. І не называй сябе каралём Англіі, бо гэта здрада; мы можа часам робім нядобра, але сярод нас няма ніводнага падлюгі, здольнага здрадзіць свайму каралю; усе мы

любім яго і адданыя яму. Зараз убачыш, ці праўду я кажу. Эй,
усе разам: хай жыве Эдуард, кароль Англіі!

— Хай жыве Эдуард, кароль Англії!

Гэты кліч абадранцаў прагучэў, як гром, і трухлявы будынак



На трон яго!

задрыжаў. Твар маленькага караля на міг азарыўся радасцю,
ён крыху нахіліў галаву і паважна сказаў:

— Дзякую табе, мой добры народ!

Гэты нечаканы адказ выклікаў нястрымны рогат. Калі на-
рэшце крыху сцішылася, атаман прамовіў цвёрда, але добра-
душна:

— Кінь гэта, хлопчык, гэта неразумна і нядобра!.. Калі табе
так ужо хочацца памарыць, выберы сабе які-небудзь другі тытул.

Нейкі лудзільшчык прапанаваў:

— Фу-фу Першы, кароль блазнаў!

Тытул адразу спадабаўся, і кожны пачаў драць горла:

— Хай жыве Фу-фу Першы, кароль блазнаў!

Пры гэтым яны гікалі, свісталі, мяўкалі, рагаталі.

— Давайце яго сюды, мы яго карануем!

— Мантыю яму!

— Скіпетр яму!

— На трон яго!

Усе гэтая ўскрыкі і дваццаць іншых пасыпаліся разам, і не паспей няшчасны хлопчык перавесці дух, як яго каранавалі бляшанай каструляй, захінулі яго, як у мантыю, у парваную коўдру, пасадзлі, як на трон, на бочку і далі ў руку, замест скіпетра, паяльную трубу лудзільщыка. Потым усе кінуліся перад ім на калені з насмешлівым лямантам і пачалі галасіць, нібы выціраючы слёзы рванымі, бруднымі рукавамі і фартукамі.

— Злітуйся над намі, о саладзейшы кароль!

— Не тапчы нагамі тваіх нікчэмных чарвякоў, о благародны манаrh!

— Паshкадуй тваіх рабоў і суцеш іх штуршком каралеўскай нагі!

— Прыласкай і прыгрэй нас праменнямі тваёй міласці, о палючае сонца на троне!

— Асвяці зямлю дакрананнем тваёй нагі, каб мы маглі з'есці гэтую гразь і зрабіцца благароднымі!

— Зрабі ласку, плюнь на нас, о гасудар, і дзеци дзяцей нашых будуць шчаслівия і з гонарам будуць успамінаць тваю царскую ласку!

Але над усімі ўзяў верх лудзільщык, вынаходца новага тытула. Ён падпоўз на каленях і зрабіў выгляд, што цалуе нагу карала; той з абурэннем адштурхнуў яго нагой; тады ён стаў падыходзіць да кожнага па чарзе і прасіць трапку, каб завязаць тое месца на твары, да якога дакранулася каралеўская ножка, кажучы, што пасля такога гонару гэтае месца трэба берагчы ад грубага ўплыву паветра і што цяпер ён разбагацее, усюды лаказваючы яго па сто шылінтаў за адзін раз. Лудзільщык здэваўся такім дасціпным, што ўсе захапляліся ім і зайдросці яму.

Вочы маленькага манаrха былі поўныя слёз ад сораму і гневу.

«Каб я іх цяжка пакрыўдзіў, яны не маглі-б быць са мной больш лютымі; а я-ж абяцаў ім міласць,—і вось як яны падзякавалі мне!»

ПРЫНЦ У БРАДЗЯГ

Увесь табар падняўся на світанні і рушыў у дарогу. Над галавой нізка навісла неба, зямля пад ногамі была слізкая, у паветры павявало зімнім холадам. Банда зажурылася; адны



Табар рушыў у дарогу.

былі панурыя і маўклівыя, другія сярдзітыя і раздражлівыя; усе былі не ў гуморы, кожны хацеў апахмяліцца.

Атаман аддаў «Джэка» на догляд Гуго, коратка загадаў Джону Кэнці трymацца ў баку і не чапаць сына; а Гуго ён загадаў не надта груба абыходзіцца з хлопчыкам.

Праз некаторы час надвор'е праяснілася, і хмары навісалі

ўжо не так нізка. Брадзягі больш не дрыжалі ад холаду і павесялелі. Яны пачалі жартаваць і чатаць прахожых, што трапляліся ім насустрach. Гэта паказвала, што яны зноў сталі цаніць жыццё і яго радасці. Іх, відаць, баяліся: ім усе давалі дарогу і пакорна цярпелі іхнія дзёрзкасці і насмешкі, баючыся пярэчыць. Яны здымалі з плоту развесшаную для сушкі ба-



Яны кідалі косткі і гародніну.

лізну, часам на вачах гаспадароў, якія не толькі не супярэчылі, але нават былі яшчэ нібы ўдзячныя, што брадзягі не захапілі і агарожу.

Неўзабаве яны ўварваліся ўсёй грамадой да аднаго небагатага фермера і размясціліся на ферме як дома, пакуль дрыжачы ад страху фермер і яго сям'я спусташалі кладоўку, каб згатаваць гасцям снеданне. Яны пляскалі па падбародку фермерыку і яе дачок, калі тыя падносілі ім ежу, і з рогатам, падобным на конскае іржанне, называлі іх абразлівымі прозвішчамі. Яны кідалі косткі і гародніну ў фермера і яго сыноў, прымушаючы іх ухіляцца, і шумна пляскалі ў далоні, калі траплялі ў цэль. Нарэшце яны вымазалі маслам галаву адной з гаспадарскіх дачок, якая вельмі абурылася ад іхніх нахабных жартаў. Адыходзячы, яны пагражалі прыйсці зноў і спаліць

дом разам з гаспадарамі, калі тыя пасмеюць данесці начальству аб іхніх штуках.

Апоўдні, пасля доўгай і ўтомнай хады, брадзягі зрабілі прывал пад плотам, на ваколіцы досыць вялікай вёскі. Вырашана было адпачыць з гадзіну, і брадзягі разбрываюцца ў розныя бакі, каб увайсці ў вёску адначасова ў некалькіх месцах і заняцца кожны сваім рамяством. «Джэка» паславі з Гуго. Яны пабадзяліся па вуліцы, і нарэшце Гуго, не знаходзячы, да чаго прылажыць сваё майстэрства, сказаў:

— Няма чаго ўкрасці. Мізэрная вёска. Нам прыдзецца прасіць міласціну.

— Нам? Ну, не! Ты прасі, тэта тваё рамяство, а я прасіць міласціны не буду.

— Ты не будзеш прасіць міласціны?—усклікнуў Гуго, са здзіўленнем вытарашчыўшы вочы на караля.—Скажы, ад якога гэта часу ты так змяніўся?

— Я цябе не разумею.

— Не разумееш? Ды ты-ж усё сваё жыщё прасіў міласціну на лонданскіх вуліцах.

— Я? Дурны!

— Паберажы свае ласкавасці,—надалей хопіць. Твой бацька кажа, што ты ўсё сваё жыщё займаешся жабрацтвам. Можа ён хлусіць? У цябе, вядома, хопіць духу сказаць, што ён брэша,— паддражніваў Гуго.

— Ты яго называеш маім бацькам? Так, ён склусіў.

— Ну, добра, прыяцель! Годзе табе дурня ламаць і прыкідацца вар'ятам, павесяліўся і хопіць, а то каб не наклікаў бяды. Калі я раскажу яму, ён з цябе скuru здзярэ.

— Можаш не турбавацца,—я і сам яму скажу.

— Мне падабаецца твая храбрасць, далібог падабаецца. А вось разважаеш ты па-дурному. Пабояў, штуршкоў, тычкоў і без таго досыць, няварта здабываць іх яшчэ і самому. Але досыць аб гэтым! Я веру твайму бацьку. Я не сумніваюся, што ён здольны збрахаць, не сумніваюся, што ён часам і брэша,— і лепшыя з нас гэта робяць; але тут яму няма сэнсу брахаць. А разумны чалавек не траціц дарма такой зручнай рэчы, як хлусні. Але-ж ідзем! Калі табе не падабаецца прасіць міласціну, чым-жа мы зоймемся? Будзем абкрадваць кухні?

Кароль сказаў нецярпліва:

— Кінь балбатаць глупствы, ты мне надакучыў!

Гуго адказаў, раззлаваўшыся:

— Слухай, прыяцель, ты не хочаш красці, не хочаш прасіць міласціны; хай будзе па-твойму. Але вось што я прымушу цябе рабіць. Я буду прасіць міласціну, а ты заманьвай прахожых. Паспрабуй толькі адмаўляцца!

Кароль з пагардай паглядзеў на яго і хацеў нешта адказаць, але Гуго перапыніў яго:

— Тс-сс! Вось ідзе чалавек з добрым тварам. Я зараз упаду на зямлю, нібы ў прыпадку. Калі гэты чалавек падбяжыць да мяне, ты пачні лемантаваць, стань на калені, прыкінься, нібы плачаць, крычы, нібы д'ябал у цябе ў пузе, і скажы: «О, сэр, гэта мой бедны, няшчасны брат; у нас няма сяброў,—імем бога ўпрашаю цябе: будзь міласэрны, злітуйся над хворым, усімі пакінутым, няшчасным бедаком: адпусці адзін маленъкі грошык ад дастатку твайго пакрыўдженаму богам, гінучаму чалавеку!» І памятай: не пераставай выць і не сунімайся, пакуль не выманіш у яго пені, іначай табе прыдзеца раскаяцца.

Гуго адразу заенчыў, заплакаў, пачаў закатваць вочы пад лоб, круціцца, выгінацца; а калі прахожы падышоў бліжэй, Гуго з крыкам упаў на зямлю і пачаў кідацца, тузацица ў тразі, нібы паміраючы.

— О, божа!—усклікнуў добры прахожы.—О, бядак, як ён пакутуе! Я памагу табе.

— Ах, не, мой добры пан, не чапай мяне,—дай табе божа ўсякага добра! Мне вельмі балюча, калі да мяне дакранаюцца ў часе прыпадку. Вось мой брат раскажа вашай міласці, што са мной робіцца, калі мяне пачынае во гэтак корчыць. Дай пені, добры сэр, адзін пені, каб толькі купіць чаго-небудзь з'есці, і пакінь мяне мучыцца.

— Адзін пені! Ды я дам табе цэлых тры, бедны ты чалавек!

І прахожы паспешна палез у кішэню па грошы.

— Вось, галубок, бяры на здароўе! Хадзі сюды, хлопчык, памажы мне перанесці твайго беднага брата вунь у той дом, дзе...

— Ён зусім мне не брат...—перапыніў яго кароль.

— Як! Ён табе не брат?

— Во! Вы чуецце?—застагнаў Гуго, скрыгочучы на караля зубамі.—Ён адракаецца ад роднага брата, ад брата, які адной нагой стаіць у магіле!

— Калі ён твой брат, у цябе сапраўды бязлітаснае сэрда, хлопчык! Як табе не сорамна! Ён-жа не можа паварушыць ні рукой, ні нагой! Калі ён не брат твой, хто-ж ён такі?

— Жабрак і злодзей! Ён узяў у цябе гроши і ў той-ж а самы час залез табе ў кішэню. Калі хочаш вылечыць яго цудам, няхай твой кій пройдзеца па яго плячах,—а потым можаш спадзявацца на бога.

Але Гуго не стаў чакаць цуда. У адзін міг ён ускапіўся на ногі і паймчайся, як вецер, а прахожы за ім, крыгучы ва ўсё горла. Кароль, горача падзякаваў неба за сваё вызваленне, пабег у процілеглы бок, не прыпыняючыся, пакуль не апнуўся па-за небяспекай. Ён завярнуў на першую абы якую дарогу і хутка пакінуў вёску далёка за сабой. Некалькі гадзін ён шпарка ішоў, кожную квіліну з трывогай азіраючыся, ці не гоняцца за ім, але нарэшце ён перастаў баяцца, і яго ахапіла радасць, што небяспекі ўжо няма. Цяпер толькі ён адчуў, што галодны і вельмі стаміўся. Ён пастукаўся быў у бліжэйшую ферму, але яму не далі нават слова сказаць і груба выгналі вон. Яго адзенне не выклікала давер'я.

Разгневаны і абражаны, ён зашагаў па дарозе наперад, вырашыўши, што болей ён не будзе ставіць сябе пад знявагу. Але голад дужэйши за гонар, і пад вечар ён яшчэ раз паспрабаваў знайсці прытулак на ферме. Аднак, тут яго сустрэлі яшчэ горш: выляялі ды паабяцалі арыштаваць як брадзягу, калі ён не пойдзе прэч зараз-жа.

Надышла ноч, цёмная і халодная. А кароль усё яшчэ валокся на змораных нагах. Яму мімаволі прыйходзілася ісці без адпачынку, бо як толькі ён прысядаў на мінуту, холад працінаў яго да касцей. Усе гэтыя адчуванні і ўражанні ў часе вандравання сярод урачыстай цемры па пустынных дарогах і палях былі для яго новыя і дзіўныя. Часамі ён чуў галасы, якія набліжаліся, гучэлі зусім блізка і паступова знікалі. Ён не мог разгледзець людзей, а бачыў толькі няясныя, слізгучыя цені, і ў гэтым было нешта фантастычнае, страшнае, і ён уздрыгваў ад жаху. Часам ён бачыў мігацеючае свято—далёка, нібы ў іншым свеце; часам чуў бразгнанне званочкай авечага статку—далёкае, глухое, невыразнае; прыглушанае мычанне кароў, далятаючае да яго з начным ветрам, было журбстнае; часамі з-за нябачных палёў і лясоў даносілася жаласнае сабачае выцё. і маленькаму каралю здавалася, што ўсё жывое далёка ад яго,

што ён стаіць адзінокі, этублены ў самым цэнтры бязмежнай пустыні.

Спатыкаючыся, ён ішоў усё наперад. Злавесныя, незнамыя ўражанні ахапілі яго. Часам над галавой у яго ледзь чутно шамацела сухое лісце; ён уздрыгваў ад гэтага шолаху; яму здавалася, што гэта шэнчуцца нейкія людзі. Ішоў ён, ішоў і нарэшце нечакана ўбачыў паблізу свято ад бляшанага ліхтара. Ён адступіў назад у цень і чакаў, што будзе. Ліхтар стаяў каля гумна, ля адчыненых дзвярэй. Кароль пачакаў крыху—а ні гуку, ні шолаху. Ён так змерз, а гасцінае гумно так вабіла да сябе, што ён нарэшце адважыўся ўвайсці. Ён быстра, бясшумна пракраўся да дзвярэй і акурат у тую мінуту, як пераступіў парог, ён пачаў за сабой галасы.

Ён хутчэй шмыгнуў за бочку і прысеў на карачкі. Увайшлі два парабкі з ліхтаром і прыняліся за работу, гутарачы паміж сабой. Пакуль яны хадзілі з ліхтаром, кароль паспеў агледзець сярэдзіну гумна і, зауважыўши на другім канцы нешта наўшталт вялікага стойла, парашыў дабрацца да яго, як астанецца адзін. Ён зауважыў таксама, што куча папон ляжыць на поўдарозе да стойла, і надумаўся скарыстаць іх у гэтую ноч для служэння англійскай кароне.

Парабкі скончылі сваю работу і пайшлі з ліхтаром, зачыніўшы за сабой дзвёры. Дрыжучы ад холаду, кароль спешна дабраўся да папон; захапіў іх, колькі мог, і затым шчасліва прабраўся ў стойла. З двух папон ён зрабіў сабе пасцель, а другімі двумя накрыўся. Цяпер ён быў шчаслівым карапелем, хоць яго коўдры былі старыя, тонкія і не вельмі грэлі, ды ў дадатак ад іх яшчэ непрыемна пахла конскім потам.

Кароль змерз, яго мучыў голад, але ўсё-ж ён так змарыўся, што хутка яго ахапіла дрымота. Але акурат у тую мінуту, калі ён гатоў быў заснуць, як мае быць, ён выразна адчуў, што нехта дакрануўся да яго! Ён адразу прачнунуўся і перастаў дыхаць. У яго ледзь сэрца не разарвалася, так спалохала яго гэта таямнічае дакрананне ў цемры. Ён ляжаў нерухома і прыслухаўваўся, стрымліваючы дыханне. Але ўсё было ціха і спакойна. Ён слухаў, як яму здавалася, вельмі доўга, але ўсё падранейшаму было ціха і нерухома. Ён зноў пачаў дрымаць, але раптам зноў адчуў таямнічае дакрананне. Як жудасна, калі дакранецца нехта маўклівы і нябачны! Хлопчык адчуў страшэнны жах. Што яму рабіць? Пакінуць гэтую досьць выгодную пас-

цель і ўцякаць ад невядомага ворага? Але куды бегчы? З гумна ўсёроўна выбрацца нельга—яно запёрта; а швэндца з цямноце з кута ў кут у чатырох сценах, як у турме, калі за вамі туляецца невядомая здань, якая можа кожную мінуту да-крануцца да вашага пляча або рукі,—не, гэта яшчэ страшней. Але ляжаць тут усю ноч, паміраючы ад жаху, хіба гэта лепш? Не! Што-ж тады рабіць? Аставалася толькі адно,—ён добра ве-даў, што аставалася зрабіць,—трэба працягнуць руку і выявіць хто да яго дакранаўся.

Гэта лёгка было падумаць, але цяжка выканань. Тры разы ён са страхам працягваў руку ўпоцемках і зараз-жа сударгава адсоўваў назад,—не таму, што яна дакранулася ўжо да чаго-не-будзь, а таму, што ён адчуваў, што яна зараз да чаго-небудзь дакранецца. Але ў чацверты раз ён працягнуў руку крыху да-лей, і рука яго лёгка дакранулася да чагосьці цёплага і мяк-кага. Ён скамянеў ад жаху,—розум яго быў у такім стане, што яму здалося, нібы перад ім яшчэ не астыўшы мярцвяк. Ён падумаў, што хутчэй памрэ, чым дакранецца да яго яшчэ раз. Але ён памыліўся, не ведаючы непераможнай сілы чалавечай цікавасці. Хутка яго рука, дрыжучы, ужо зноў цягнулася ў той бок,—насуперак яго рашэнню, амаль супроць волі, але ўсё-ж настойліва цягнулася. Ён намацаў пучок даўгіх валос. Ён уздрыгнуўся, але правёў рукой па валасах і дакрануўся да чагосьці, падобнага на цёплую вяроўку; правёў рукой па вя-роўцы і намацаў няяннешае цялё! Вяроўка была зусім не вя-роўкай, а цялячым хвастом.

Каралю стала сорамна перад самім сабой за тое, што ён на-цярпеўся столькі страху і пакуты з-за такога глупства; але яму не было чаго вельмі сароміцца,—ён-жа спалохаўся не цяляці, а чагосьці страшнага, неіснуючага, што ён уявіў сабе замест цяляці; кожны другі хлопчык у тыя забабонныя часы спало-хаўся-б не менш за яго.

Кароль быў надзвычай рады не толькі таму, што страшыдла аказалася простым цялём, але і таму, што ў яго знайшоўся та-варыш; ён адчуваў сябе такім адзінокім і пакінутым, што нават блізкасць гэтай ціхамірнай жывёліны была яму прыемнай. Людзі так крыйдзілі яго, так груба з ім абыходзіліся, што для яго са-праўды было ўzechай мець нарэшце каля сябе таварыша, у якога хоць і няма глыбокага розуму, але затое ёсьць прынамсі добрае

сэрца і рахманы нораў. Ён палічыў за лепшае забыцца на свой высокі сан і пасябраваць з цялём.

Гладзячы рукой яго цёплую, гладкую спіну,—цялё ляжала зусім блізка,—кароль сцяміў, што цялё можа даць яму карысць. Ён узяў сваю пасцель і палажыў яе побач з цялём; потым скруціўся ў камячок і палажыў галаву на спіну цяляці; тады нацягнуў папону на сябе і на свайго сябра, і праз мінуту яму было таксама цёпла і ўтульна, як на пухавіках у каралеўскім палацы ў Вестмінстэры.

І адразу прышлі прыемныя думкі; жыццё стала здавацца больш радасным. Цяпер ён вызвалены ад няволі і злачынства, вызвалены ад кампаніі нізкіх і грубых брадзяг. Ён знайшоў прытулак, яму цёпла, словам—ён шчаслівы. Дзьмуў начны вецер; налятаў парывамі, ад якіх дрыжала і трэслася старае гумно; заміраў, потым зноў стагнаў і выў у кутах і пад страхой; але ўсё гэта было музыкай для караля цяпер, калі яму стала хораша і ўтульна: няхай дзьме і злое вецер, няхай плача і свісціць, і стогне,—яму было ўсёроўна. Ён толькі мачней прыціскаўся да свайго прыяцеля, адчуваючы асалоду ад яго цеплыні, і непрыкметна заснуў шчаслівым сном, ясным, спакойным, без ніякіх сноў. Воддаль вылі сабакі, тужліва мычалі каровы, бушаваў вецер, дождж лята стукаў па страсе, а яго вялікасць, уладар Англіі, спакойна спаў, і побач з ім спала цялё, простае стварэнне, якое не саромілася спаць побач з каралём.

РАЗДЗЕЛ ДЗЕВЯТНАЦЦАТЫ

КАРОЛЬ У СЯЛЯН

Прачнуўшыся раніцою, кароль заўважыў, што мокры, але згадлівы пацук пракраўся ўнахи да яго і знайшоў сабе прытулак у яго на грудзях. Калі ён паварушыўся, пацук уцёк. Хлопчык з усмешкай сказаў:

— Дурны, чаго ты баішся? Я такі-ж бяздомны, як ты. Сорамна мне было-б пакрыўдзіць безабароннага, калі я сам такі безабаронны. Я ўдзячны табе за добры знак, бо калі кароль апусціўся так нізка, што нават пацуку кладуцца спаць у яго на грудзях,—гэта верная адзнака, што скора лёс яго павінен змяніцца, бо ясна, што ніжэй апусціцца нельга.

Ён устаў, вышаў з стойла і ў тулю-ж мінуту пачуў дзіцячыя галасы. Дзвёры свірна адчыніліся, і ўвайшлі дзве маленъкія дзяў-

чынкі. Убачыўшы яго, яны адразу перасталі балбатаць і смяяцца і спыніліся, як укопаныя, разглядаючи яго з вялікай цікаласцю; потым пачалі шаптацца; потым падышлі бліжэй і зноў спыніліся; зноў паглядзелі на яго і зашанталіся. Мала-па-малу яны набраўліся храбрасці і пачалі гаварыць аб ім досыць гучна. Адна сказала:

— У яго твар прыгожы.

Другая дадала:

— І валасы кучаравыя.

— Але ён адзеты вельмі дрэнна.

— І які галодны на выгляд.

Яны падышлі бліжэй, сарамліва абышлі некалькі разоў вакол яго, уважліва яго разглядаючи, нібы ён быў нейкім дзіўным, нябачным зверам; баязліва і пільна назіралі за ім, нібы баючыся, што гэты звер, чаго добраға, можа і ўкусіць. Нарэшце яны спыніліся перад ім, трymаючыся за руکі, нібы шукаючы абароны адна ў адной, і вытарашчылі на яго свае прастадушныя вочы; потым старэйшая, сабраўшы ўсю храбрасць, прама спыталася:

— Хто ты такі?

— Я кароль,—адказаў ён з гонарам.

Дзееці трохі адхінуліся, широка раскрыўшы вочы, і поўмінуты не маглі выгаварыць ні слова; потым дапытлівасць узяла верх.

— Кароль? Які кароль?

— Кароль Англіі.

Дзяўчынкі паглядзелі адна на адну, потым на яго, потым зноў адна на адну—здзіўлена, зблізжана.

Затым адна з іх сказала:

— Ты чуеш, Мэрджэры? Ён гаворыць, што ён кароль. Ці праўда гэта?

— Як-жя гэта можа быць няпраўдай, Прыссі? Хіба ён будзе маніць? Ты-ж разумееш, Прыссі, калі гэта няпраўда, значыць, гэта мана. Мана, вядома! Ты падумай! Усё, што няпраўда, тое—мана; з гэтым ужо нічога не зробіш.

Довад быў слушны і бяспрэчны,—сумненні Прыссі адразу рассеяліся.

Яна падумала хвіліну і, усклаўшы адказнасць на чэснасць караля, прастадушна сказала:

— Калі ты сапраўды кароль, я табе веру.

— Я сапраўды кароль.

Такім чынам справа наладзілася. Карапеўскі стан яго вялі-

касці быў прызнаны без далейших спрэчак, і дзяўчынкі началі распытваць яго, як ён трапіў сюды і чаму ён так не па-каралеўску ўбраны, і куды ён ідзе. Кароль і сам быў рады палягчыць душу, расказаўшы пра свае злашчасці каму-небудзь, хто не будзе з яго смяяцца або сумнявацца ў праўдзівасці яго слоў; ён горача расказаў пра сваю гісторыю, на некаторы час забыўшыся нават пра голад, і добрыя дзяўчынкі выслухалі яго з глыбокім спачуццём. Але калі ён дайшоў да апошніх сваіх няшчасцяў і яны даведаліся, як даўно ён нічога не еў, яны перапынілі яго на поўслове і пабеглі дахаты, каб дастаць яму снеданне.

Цяпер кароль быў шчаслівы і вясёлы.

«Калі я вярнуся ў палац,—казаў ён сабе,—я буду заўсёды добра адносіцца да маленъкіх дзяцей, у памяць таго, як гэтая дзяўчынкі добра аднесліся да мяне і паверылі мне, калі я быў у няшчасці, а тыя, хто старэйшыя ад іх і, значыцца, павінны-быць разумнейшымі, толькі здзекваліся з мяне, лічачы мяне манюкай».

Маці дзяўчынак прыняла караля ласкова і з жalem; яе добрае жаночае сэрца было расчулена горкім лёсам бяздомнага хлопчыка ды яшчэ у дадатак страціўшага розум. Яна была ўдава і зусім небагатая; яна сама досьціць нацярпелася гора і ўмела спачуваць няшчасным. Яна падумала, што звар'яцэльы хлопчык уцёк ад сваіх блізкіх ці даглядальнікаў, і ўсё дапытвалася, адкуль ён прышоў, каб вярнуць яго радне; яна называла суседнія гарады і вёскі, але ўсе яе роспіты былі дарэмныя. Па твары хлопчыка і па яго адказах яна бачыла, што яму незнёма тое, аб чым яна гаворыць. Ён праста і ахвотна гаварыў аб прыдворным жыцці, разы са два ўсплакніў, успомніўшы нябожчыка-караля, «свайго бацьку»; але як толькі гутарка пераходзіла на больш ніzkія тэмы, хлопчык перастаў цікавіцца і маўчаў.

Жанчына была азадачана, але не здавалася. Гатуючы абед, яна пускалася на ўсялякія хітрыкі, каб выведаць, хто такі гэты хлопчык. Яна загаварыла з ім пра кароў—ён астаўся роўнадушным; завяла гутарку пра авечак—тое самае; такім чынам, яе здагадкі наконт таго, што ён быў пастухом, аказаліся памылковымі. Яна загаварыла пра млыны, пра ткачоў, лудзільшчыкаў, кавалёў, пра ўсякія майстэрствы і прафесіі; потым пра дом для вар'ятаў, пра турму, дабрачынныя прытулкі—дарэмна: яна ўсюды пацярпела няўдачу. У такім разе ён чый-небудзь слуга? Але, цяпер яна была ўпэўнена, што натрапіла на верны след: на-

пэўна ён служыў у якім-небудзь доме. Яна пачала аб гэтым гутарку. Але і тут нічога не дабілася. Гутарка аб падмятанні пакояў і паленні пячэй, відаць, стамляла яго; частка пасуды не выклікала ў ім ніякага захаплення. Тады добрая жанчына, ужо трацячы надзею, на кожны выпадак пачала гутарку



Маці дзяўчынак прыняла караля ласкав...

аб кухарстве. На яе здзіўленне і радасць, твар караля раптам ажывіўся! Ага, нарэшце яна спаймала яго; яна ганарылася, што аказалася такой хітрай і спрытнай.

Яе змораны язык мог нарэшце адпачыць, бо кароль, ахоплены страшэнным голадам і прывабнымі пахамі, што ішлі ад гаршкоў ды каструль, пусціўся ў даўгія, красамоўныя апісанні розных смачных страў. Праз тры мінuty жанчына ўжо казала сабе:

«Ну, вядома, я была права: ён служыў на кухні!»

А кароль называў усё новыя і новыя стравы і абгаварваў іх з такім уздымам і веданнем справы, што жанчына казала сабе:

«Адкуль ён ведае столькі страў ды яшчэ такіх далікатных, якія падаюцца толькі за сталом багачоў і вяльмож? А, разу-

мею! Цяпер ён абадранец, але раней, пакуль не сышоў з разуму, мабыць, служыў у палацы; магчыма, ён нават быў на кухні ў самога караля! Трэба праверыць яго!»

Каб праверыць сваю здагадку, яна загадала каралю даглядаць страву, намякнуўшы, што ён можа і сам гатаўцаць, калі ў яго ёсць ахвота, і дадаць да абеда адну-дзве стравы лішніх. Потым вышла з пакоя, зрабіўшы знак сваім дзецям следаваць за ёю. Кароль прамармытаў:

«У былых часах такое самое даручэнне было дадзена другому англійскому каралю; німа нічога ганебнага для майго гонару заніцца справай, якую ўважыў сам Альфрэд Вялікі¹⁾. Але я пастараюся лепш за яго апраўдаць давер'е сваёй гаспадыні, бо ў яго піражкі падгарэлі».

Жаданне было добрае, але выкананне аказалася значна горшым; хутка і гэты кароль, як той, паглыбіўся ў свае думкі, і здарылася такая самая бяда: страва падгарэла. Жанчына вярнулася ў пару, каб выратаваць снеданне ад канчатковай пагібелі, і хутка вывела караля з задумення, вылайўшы яго па шчырасці і без ніякіх цэрамоній. Затым, убачыўшы, што ён сам засмучоны тым, што не апраўдаў яе давер'я, памякчэла і зноў зрабілася добрай і ласкавай.

Хлопчык смачна і сытна паснедаў, і пасля яды падбадзёрыўся і павесілеў. Гэтае снеданне было цікавае тым, што і гаспадыня і госць глядзелі адзін на аднаго звысака, і ў той-ж час ні госьць не ведаў, што яму робяць ласку, ні гаспадыня. Жанчына збіралася пакарміць гэтага брадзягу аб'едкамі дзе-небудзь у кутку, як кормяць брадзяг або сабак; але яе мучыла сумленне, што яна вылайла яго, і ёй хацелася чым-небудзь гэта загладзіць, і яна пасадзіла яго за адзін стол з сабой і сваімі дзецемі і, знарок пад-крэсліваючы гэта, абыходзілася з ім як з роўным. Кароль, з свайго боку, папракаў сябе за тое, што не апраўдаў давер'я сям'і, якая аднеслася да яго так ласкава, і каб загладзіць сваю віну, захацеў зрабіць ласку і не патрабаваць ад фермерышы і яе дзяцей, каб яны стаялі і прыслужвалі яму, пакуль ён будзе есці адзін за сталом, як належыць яго стану. Кожнаму з нас карысна часам адкладці ўбок сваё чванства. Добрая жанчына ўвесь дзень была

1) Альфрэд Вялікі (840—901)—кароль саксаў. У Англіі ходзіць легенда, што ён, ратуючыся ад праследавання датчан, склаваўся ў хане дрывасека, жонка якога, не ведаючы, хто ён, даручыла яму прыгледзець за піражкамі і дала яму наганій, калі піражкі прыгарэлі.

шчаслівая і хваліла сябе за тое, што не пагарджаля маленькім брадзягай; а кароль таксама быў задаволены сабой, сваёй па-корнасцю і ласкавым абыходжаннем з простай сялянкай.

Калі снеданне было скончана, фермерша загадала каралю вымыць пасуду. Гэты загад у першую хвіліну зблінгэйшы юго, і ён хацеў быў адмовіца, але потым сказаў сабе:

«Альфрэд Вялікі даглядаў піражкі; бяспрэчна ён вымыў-бы і пасуду, каб яго папрасілі. Паспрабую і я!»

Спроба вышла няўдалай; ён сам быў вельмі здзіўлены, бо думаў, што вымыць драўляныя лыжкі і міскі—глупства. Справа гэта аказалася нуднай і клопатнай; але ўсё-ж кароль сяк-так справіўся з ёй. Яму вельмі хацелася ісці далей, але не так лёгка была адчапіца ад дамавітай фермершы. Яна давала яму то адну, то другую работу; ён усё выполніў добрасумленна і досыць паспяхова. Яна пасадзіла яго, паміж іншым, разам з дзяўчынкамі



...загадала яму наваstryць нож.

чысціць зімовыя яблыкі; але гэта ў яго так не ладзілася, што яна загадала яму замест таго наваstryць кухонны нож. Потым прымусіла яго расчэсваць воўну, і ён хутка прышоў да вываду, што даўно перавысіў добра га караля Альфрэда ў розных паказных геройствах, якія выходзяць такімі занятнымі ў апавяданнях і гістарычных кнігах; ён парашыў, што для яго будзе ўжо досыць. І калі пасля абеда фермерша дала яму ў рукі кошык з кацянятамі і загадала іх утапіць, ён адмовіўся. Вярней, ён збіраўся адмовіца, бо адчуваў, што трэба-ж дзе-небудзь паставіць кропку і што зручней за ўсё адмовіца іменна тапіць кацянят;

але яму перашкодзілі. Ён праз акно ўбачыў Джона Кэнці, з корабам разносчыка за спіной, і Гуго!

Кароль убачыў абодвух нягоднікаў, якія набліжаліся да варот, раней чым яны паспелі заўважыць яго; не сказаўшы ні слова, ён узяў кошык з кацянятамі і ціхен'ка вышаў праз заднія дзвёры. Ён пакінуў кацянят у сенцах, а сам пусціўся з усіх ног па вузкім завулку.

РАЗДЕЛ ДВАЦЦАТЫ

ПРЫНЦ І ПУСТЕЛЬНІК

Цяпер ён быў скованы ад дома высокім плотам. У смяртэльнім жаху ён напружыў усе сілы і панёсся к далёкаму лесу. Ён ні разу не азірнуўся да таго часу, пакуль не падбег да ўскраю лесу; тады толькі ён глянуў назад і ўбачыў двух мужчын. Гэтага было досыць; ён не стаў разглядаць іх, а пабег далей, пакуль не апынуўся ў змрочнай пушчы лесу. Тут толькі ён спыніўся, лічачы, што тут ужо німа небяспекі. Ён чутка прыслухоўваўся, але навакол стаяла глыбокая, урачыстая цішыня—жуласная цішыня, прыгнітаўшая душу. Толькі зредку, напружваючи слых, ён адрозніваў гукі, але такія далёкія, глухія і таемнічыя, што здавалася—то былі не сапраўдныя гукі, а стогн і енк мерцякоў. Гэтыя гукі былі больш страшныя, як тая цішыня, якую яны парушалі.

Спачатку ён хацеў да самага вечара не рухацца з месца; але ён спацеў, і яму хутка зрабілася холадна; прышлося ісці, каб сагрэцца хадой. Ён пайшоў нацянькі праз лес, спадзеючыся выйсці дзе-небудзь на дарогу, але памыліўся. Ён усё ішоў ды ішоў; але чым далей ён ішоў, tym, відаць, гусцей становіўся лес. Цямнела, і кароль зразумеў, што хутка прыдзе ноч. Ён уздрыгнуўся пры думцы, што яму прыдзецца правесці ноч у такім жудасным месцы; ён пачаў спяшацца, але ад гэтага пасоўваўся яшчэ марудней, бо ў змроку не бачыў, куды ступае; спатыкаўся аб корні, заблытваўся ў галлі і кустах.

І як ён узрадаваўся, калі нарэшце ўбачыў слабы аген'чык! Ён асцярожна падышоў да яго, часта прыпыняючыся, каб агледзецца і прыслухацца. Гэты аген'чык блішчэй у акенцы ўбогай маленькай халупкі. Акенца было без шкла. Кароль пачаў голас і хацеў быў уцякаць і хавацца; але, учуюшы, што той, каму належала голас, моліцца,—раздумаўся. Ён падкрайняўся да адзінага

акенца ў халупе, прыўзняўся на пальцах і глянуў у сярэдзіну. Пакойчык быў маленькі, з зямлянай падлогай, шчыльна ўтоптанаі; у куце была пасцель з саломы, пакрытая рванай коўдрай; тут-жя ля пасцелі стаялі вядро, кубак, міска, некалькі гаршкоў і скавародак; побач невысокая лава і табурэтка на трох ножках; на камінку дагарала полымя. Перад распяццем, асветленым адною толькі свечкай, стаяў на каленях стары, а побач з ім на драўлянай скрынцы ляжала раскрытая кніга і чалавечы чэрап. Стары быў вялікі, кастлявы; валасы і вусы ў яго былі вельмі даўгія і белыя, як снег; на ім была вопратка з аўчын, якія пакрывалі яго ад шыі да пят.

«Святы пустэльнік!—сказаў сабе кароль.—Вось калі мне пашанцавала!

Пустэльнік падняўся з кален. Кароль пастукаў. Ніzkі голас адказаў:

— Уваходзь, але пакінь грэх за парогам, бо зямля, на якую ты ступіш, свяшчэнная!

Кароль увайшоў і спыніўся. Пустэльнік утаропіў на яго бліскучыя, неспакойныя очы і спытаў:

— Хто ты такі?

— Я—кароль,—лачуў ён адказ, прости і скромны.

— Калі ласка, заходзьце, кароль!—у захапленні ўсклікнуў пустэльнік.

Затым, з ліхарадачнай мітуснёй і безупынна паўтараючы: «Калі ласка!» пустэльнік пасунуў лаву да агню, пасадзіў на яе караля, падкінуў у агонь галля і ўзбуджана забегаў па пакою з кута ў кут.

— Калі ласка! Шмат хто шукаў прытулку ў гэтым свяцілішчы, але яны аказаліся нявартымі і былі выгнаны. Але кароль, які адмовіўся ад кароны, пагарджае непатрэбнай пашанай, што належыць яго сану, які апрануўся ў рызэ, каб прызначыць сваё жыццё на асвяшчэнне і змярцвение свайго цела,—ён горды, ён жаданы госць! Ен астанецца тут да самай смерці.

Кароль паспяшыў перапыніць яго і паведаміў сапраўднае становішча справы, але пустэльнік не звярнуў на гэта анікай увагі, нават быццам не чуў яго, а казаў далей з усё большым палам і ўсё павышаючы голас:

— Тут ты будзеш жыць у міры. Тут ніхто не знайдзе твайго прытулку, каб непакоіць цябе просьбамі вярнуцца да пустога і марнага жыцця, якое ты пакінуў, паслухаўши бoga. Тут ты

будзеш маліцца, ты будзеш вывучаць свяшчэннае пісанне; ты будзеш размышляць аб вар'яцтве і памылках нашага свету і аб вялікім щасці на тым свеце; ты будзеш жывіцца сухарамі і трамамі і кожны дзень катаўцаць сваё цела дзеля ачышчэння душы. Ты будзеш насіць на голым целе валасяніцу; ты будзеш піць толькі ваду; ты будзеш мець щасце карыстатаца спакоем, але, поўным спакоем, бо той, хто прыдзе шукаць цябе, вернецца асмеяным; ён не знайдзе цябе, ён не патурбуете цябе.

Стары ўсё хадзіў з кута ў кут. Ён ужо не гаварыў голасна, а нешта мармытаў. Кароль скарыстаў гэта, каб расказаць сваю гісторыю; пад уплывам нейкай трывогі і няяснага прадчування расказаў яе вельмі красамоўна. Але пустэльнік прадаўжаў хадзіць і мармытаць, не звяртаючы на яго ўвагі. Усё яшчэ мармоучы, ён наблізіўся да караля і сказаў выразна, падкрэсліваючы кожнае слова:

— Тс! Я табе адкрыю вялікую тайну!

Ён нахіліўся да хлопчыка, але зараз-жа адхіліўся, нібы прыслухоўваючыся.

Потым падышоў, крадучыся, да акна, высунуў галаву, углядаючыся ў змрок, потым на пальцах вярнуўся, прыхінуў свой твар да твара караля і прашаптаў:

— Я архангел!

Кароль моцна ўздрыгнуўся і сказаў сабе:

— «Ах, лепш ужо я астаўся-б з брадзягамі, а то цяпер я ваўладзе вар'ята!»

Яго трывога павялічылася і ясна адбілася на яго твары. Ціхім, усхваляваным голасам пустэльнік казаў далей:

— Я бачу, ты адчуваеш, якая святасць акружает мяне! На твары тваім відаць святы страх! Ніхто не можа знаходзіцца ў гэтай святасці і не адчуваець страху: гэта-ж і ёсьць святасць неба. Я адлятаю туды і вяртаюся ў адзін міг. Пяць гадоў назад сюды, на гэтае самае месца, з неба былі прысланы ангелы, каб апавясяціць мяне, што я назначан архангелам. Ад іх выходзіла аслипляючае свято. Яны скланілі перада мной калені, кароль! Але, скланілі перада мной калені! Бо я яшчэ больш вялікі, як яны. Я ўзнёсся на неба і гутарыў з патрыярхамі. Дай мне руку,—не бойся,—дай мне руку. Ведай, што ты паціскаеш туую руку, якую паціскалі Авраам, Ісаак, Іакаў! Я быў у залатых палацах, я бачыў самога господа бога!

Ён спыніўся, каб паглядзець, якое ўражанне зрабіла яго пра-

мова; затым змяніўся з твару і зноў усхапіўся на ногі, усклікнуўшы сярдзіта:

— Так, я архангел, толькі архангел! А я мог-бы быць папай! Гэта шчырая праўда. Мне гэта сказаў голас з неба ў сне, дваццаць гадоў назад. Так, мяне павінны былі зрабіць папай! І я быў-бы папай, бо такая была воля неба; але кароль зруйнаваў мой манастыр, і я, бедны, ганімы манах, астаўся без прытулку і быў кінуты на волю лёсу. У мяне адабралі маю вялікую будучыню.

Ён зноў замармытаў, з дзікай злосцю ўдараючи сябе кулаком па ілбу; час ад часу мармытаў пракляці і ўскрыкваў:

— І вось чаму я толькі архангел, калі мне прызначана было зрабіцца папай!

Так прайшла цэлая гадзіна, а бедны маленъкі кароль сядзеў і мучыўся. Затым злосць старога сціхла, і ён зрабіўся надзвычайна ласкавым. Голас яго памякчэў, ён сышоў з неба на зямлю і пачаў балбатаць так проста, так сардэчна, што хутка зусім пакарыў сэрца карала.

Стары пасадзіў хлопчыка бліжэй да агню, стараючыся, каб яму было больш утульна; спрытна і далікатна перавязаў яго парэзы і драпіны; затым пачаў рыхтаваць вячэру, увесь час весела гутарачы; ён то пышчотна пляскаў хлопчыка па шчаце, то гладзіў яго па галаве так ласкова, што ўвесь страх і агіда да архангла вельмі хутка змяніліся павагай і любоўю да чалавека.

Гэты прыемны настрой працягваўся да канца вячэры; затым, памаліўшыся перад распяццем, пустэльнік улажыў хлопчыка спаць у маленъкай суседній каморцы, захутаўшы яго старанна і любоўна, як маці; потым, яшчэ раз прылашчыўшы яго на развітанне, пайшоў і сеў ля агню, безуважліва варочаючи дровы ў печцы.

Раптам ён спыніўся; потым некалькі разоў пастукаў пальцам па ілбе, нібы стараючыся ўспомніць нейкую ўцякаючу ад яго мысль. Але гэта, відаць, не ўдавалася.

Раптам ён ускочыў і ўвайшоў у каморку госця.

— Ты кароль?

— Так,—праз сон адказаў хлопчык.

— Які кароль?

— Кароль Англіі.

— Англіі? Дык Генрых памёр?

— Але, памёр. Я сын яго.

Нібы чорны цень спусціўся на твар пустэльніка. Ён са злосцю сціснуў свае кастлявыя руکі, паставшы на крыху, часта дыхаючы і глытаючы сліну, потым хрыпла вымавіў:

— Ты, ведаеш, што гэта ён зрабіў нас бяздомнымі і беспрытульнымі? ¹⁾.

Адказу не было. Стary нахіліўся, углядываючы ў спакойны твар хлопчыка і прыслухоўваючыся да яго роўнага дыхання.

— Ён спіць, спакойна спіць.

І твар яго прайсніўся. На ім цяпер з'явіўся выраз злараднага задавальнення. Хлопчык усміхнуўся ў сне. Пустэльнік прамытаў:

— Сэрца яго поўнае шчасцем! — і адварнуўся.

Ён бясшумна хадзіў па пакоі, чагосьці шукаючы; то спыняўся і прыслухоўваўся, то паварочваўся, каб зірнучы на ложак; і ўсё мармытаў, мармытаў сабе пад нос. Нарэшце ён, відаць, знайшоў тое, што шукаў: стары, заіржавелы кухонны нож і бруск. Тады ён пракраўся да свайго месца ля агню, сеў і пачаў вастрыць нож, усё мармочучы сам сабе то цішэй, то мацней.

Вечер стагнаў вакол адзінокай хацінкі, таямнічыя галасы ночы даносіліся з невядомай далечы. Бліскучыя вочы адважных пацукоў і мышэй глядзелі на старога з усіх шчылін і нор, але ён рабіў сваю справу з захапленнем, нічога не зауважаючы.

Часам ён праводзіў вялікім пальцам па лязу нажа і з задаволеным выглядам ківаў галавой.

— Вастрэй робіцца! — казаў ён. — Так, вастрэй!

Ён не зауважаў, як бяжыць час, і мірна працаваў, заняты сваімі думкамі, якія часам выказваў голасна:

— Яго бацька пакрыўдзіў нас, разарыў нас і цяпер пайшоў у пекла гарэць на вечным агні! Але, у пекла, гарэць на вечным агні! Ён выкруціўся ад нас, але на тое была божая воля, так, божая воля, і мы не павінны наракаць. Але ён не выкруціўся ад пякельнага агню, усё знішкаючага, бязлігаснага, незгасальнага, і гэты агонь будзе гарэць да сканчэння света.

Ён усё вастрыў, усё вастрыў, то невыразна мармочучы, то ціхенъка хіхікаючы ад радасці, то перапыняючы мармытанне выразнымі словамі.

1) Кароль Генрых VIII (1491—1547) увёў у Англіі пратэстантызм, канфіскаў царкоўныя і манастырскія землі. Яго царстваванне адзначана праследаваннямі і карамі смерцю за рэлігійныя погляды.

— Гэта яго бацька ва ўсім вінаваты. Я толькі архангел. Каб не ён, я быў-бы папай!

Кароль паварушыўся ў сне. Пустэльнік бяшумна падскочыў да пасцелі, апусціўся на калені і занёс над хлопчыкам нож.

Кароль зноў паварушыўся; вочы яго на міг расплющыліся, але ў іх не было мыслі, яны нічога не бачылі; праз мінуту па яго роўнаму дыханню стала ясна, што сон яго зноў моцны.

Некаторы час пустэльнік чакаў і прыслухаўваўся, не рухаючыся, затоўши дыханне; потым павольна апусціў руку і таксама ціха пракраўся назад, кажучы:

— Поўнач даўно ўжо мінула, нядобра будзе, калі ён закрычыць,—раптам выпадкова хто-небудзь будзе ісці міма.

Ён бяшумна кідаўся па сваёй бярлоге, падбіраючы дзе

...праводзіў вялікім пальцам па лязу.

анучку, дзе абрывак вяроўкі; потым зноў вярнуўся і асцярожна звязаў ногі карала, не разбудзіўши яго. Затым ён паспрабаваў звязаць і руکі; ён некалькі разоў хацеў злучыць іх, але хлопчык вырываў то адну руку, то другую акурат у той момент, калі вяроўка гатова была ахапіць іх; але нарэшце, калі архангел страціў ужо надзею, хлопчык сам скрыжаваў руکі, і ў адзін міг яны былі звязаны. Затым архангел прасунуў яму павязку пад падбародак і туга завязаў яе на галаве—так ціха, так асцярожна і спрытна, што хлопчык увесь час спакойна спаў і нават не паварушыўся.

ГЕНДОН ПРЫХОДЗІЦЬ НА ВЫРУЧКУ

Стары, ступаючы ціха, як кошка, адышоў і прынёс нізенькі ўсловчык. Ён сеў на яго так, што адна палавіна цела была ўся асветлена цьмяным мігающим святлом, а другая аставалася ў змроку. Не зводзячы вачэй са спячага хлопчыка, ён цярплюча ча-каў, пакуль навастрыцца нож, усё мармочучы сабе і не заўва-жаючы, як бягуць гадзіны; ён быў падобны на шэрага, страшэн-нага павука, гатовага праглынуць неасцярожнае насякомое, што бездапаможна заблыталася ў яго павуцінні. Нарэшце, праз до-сыць значны час, стары, які ўсё глядзеў, але нічога не бачыў, ахоплены сваімі марамі, раптам заўважыў, што вочы хлопчыка расплюшчаны! Шырока раскрыты і глядзяць!—глядзяць, дрант-веючы ад жаху, на нож. Усмешка д'ябальскай радасці з'явілася на твары старога, і ён, не мяняючы сваёй позы і не спыняючы работы, спытаўся:

— Сын Генрыха Восьмага, ці маліуся ты?

Хлопчык бездапаможна затузаяўся ў сваіх путах, стараючыся выдаць які-небудзь гук праз моцна сціснутыя сківіцы. Пустэль-нік растлумачыў гэты рух як станоўчы адказ на сваё пытанне.

— Тады памаліся зноў! Чытай адыходную малітву!

Дрыжыкі прабеглі па целе хлопчыка, і твар яго пабляднеў. Ён зноў паспрабаваў вызваліцца, выгінаўся і кідаўся ва ўсе бакі; ён, як шалёны, круціўся на сваёй пасцелі, каб парваць вяроўкі, але дарэмна. Тым часам стары людаед усміхаўся, гле-дзяячы на яго, ківаў галавой і спакойна вастрыў нож, час ад часу мармсчучы:

— Твае мінuty палічаны, і кожная з іх вельмі дарагая,—ма-ліся, чытай сабе адыходную!

Хлопчык у роспачы застагнаў і перастаў кідацца, ён зады-хаўся. Слёзы кропля за кропляй цяклі па яго твары; але гэта жаласнае відовішча а ні трохі не змякчыла лютага старога.

Пачало ўжо віднець; пустэльнік заўважыў гэта і загаварыў рэзка, узбуджана:

— Я не могу болей марудзіць. Ноч амаль прайшла. Яна пра-ляцела для мяне як мінuta, як адна мінuta; а я хацеў-бы, каб яна цягнулася год! Ну, адроддзе згубніка царквы, заплюшчы вочы, калі табе страшна глядзець...

Далейшыя слова ператварыліся ў нейкае мармытанне. Стары

ўпаў на калені, з нажом у руцэ, і нахіліўся над стогнучым хлопчыкам.

— Тс! Каля халупы пачуліся галасы. Нож вываліўся з рук пустэльніка; ён накінуў на хлопчыка аўчыну і ўскочыў, увесь дрыжучы. Шум павялічваўся, галасы становіліся ўсё болей грубымі і лютымі; чутны былі ўдары і крыкі аб дапамозе, затым тупат шпарка адыходзячых кроکаў. Услед за tym пачуўся страшэнны стук у дзвёры халупы і крык:

— Эй! Адчыняй! Ды хутчэй, ад імя ўсіх д'яблаў!

О, гэтая лаянка прагучэла музыкай у вушах карала: то быў голас Майлса Гендона!

Пустэльнік, сціснуўши зубы ў бясільнай злосці, паспешна вышаў з спальні, прычыніўши за сабой дзвёры; затым кароль пачуў гутарку ў «маленнай».

— Прывітанне табе і пашана, паважаны сэр! Дзе хлопчык, мой хлопчык?

— Які хлопчык?

— Які хлопчык? Не дуры мне галаву, пан манах, не рассказвай мне баек,—я не маю ахвоты жартаваць. Недалёка адсюль я сустрэў двух нягоднікаў, мабыць, тых самых, якія ўкралі яго ў мяне, і я выпытаў у іх пра юду; яны сказалі, што ён зноў уцёк і што яны прасачылі яго да тваіх дзвярэй. Яны паказалі мне яго сляды. Ну, больш няма чаго хітраваць; беражыся, святы айцец, калі ты не аддасі мне яго... Дзе хлопчык?

— О, добры сэр, ты, мабыць, гаворыш пра абадранага браздзягу царскага рода, які правёў тут ноч. Калі такія людзі, як ты, могуць цікавіцца такімі, як ён, то няхай табе будзе вядома, што я паслаў яго з даручэннем. Ён хутка вернеца.

— Хутка вернеца? Калі? Гавары хутчэй, не траць часу, ці не магу я дагнаць яго? Калі ён вернеца?

— Не турбуйся,—ён хутка прыдзе.

— Ну, добра, хай будзе па-твойму! Паспрабую дачакацца яго. Але пачакай! Ты паслаў яго з даручэннем, ты? Ну, гэта ўжо хлусня! Ён не пайшоў-бы. Ён вырваў-бы ўсю тваю сівую бараду, каб ты дазволіў сабе такую дзёрзкасць! Ты ілжэш, прыяцель; напэўна хлусіш! Не стаў-бы ён бегаць ні дзеля цябе, ні дзеля любога другога чалавека.

— Чалавека—так; дзеля чалавека можа і не стаў-бы. Але я не чалавек.

— Даруй, божа, хто-ж ты?

— Гэта—тайна; глядзі, не выдавай яе. Я архангел.

Майлс Гендон прамармытаў нешта не вельмі пачцівае, потым дадаў:

— Гэтым, вядома, і тлумачыцца яго ласка да цябе. Ён палец аб палец не ўдарыць, каб дагадзіць простаму смиротнаму чалавеку; але нават кароль павінен слухацца архангелаў. Тс! што гэта за шум?

Увесь гэты час маленькі кароль то дрыжаў ад жаху, то трапятаў ад надзеі і ўвесь час стараўся стагнаць як мага галасней, спадзеючыся, што Гендон пачне гэтыя стогны, але з прыкрасцю пераканаўся, што яны або не даходзяць да яго слыху, або не робяць на яго ніякага ўражання. Апошнія слова Гендана былі для караля, што свежы вецер палёў для паміраючага. Ён зноў заенчыў, напружваючы ўсе сілы.

— Шум?—сказаў пустэльнік.—Я чую толькі шум ветру.

— Можа гэта і вецер. Так, вядома, вецер! Я ўвесь час чую нібы слабы шум... Ну, вось зноў! Не, гэта не вецер! Які дзіўны гук! Пойдзем, паглядзім, што гэта такое.

Радасць караля была бязмежнай. Яго стомленыя лёгкія працавалі з ўсёй моцы, але ўсё-ж крыкнуць гучна ён не мог: гэтаму перашкаджала туга сціснутыя сківіцы і накінутая на яго аўчына. Рантам яго ахапіла роспач: ён пачуў, як пустэльнік сказаў:

— Ах, гэта, мабыць, вецер завывае ў тых кустах. Пойдзем, я правяду цябе.

Кароль чуў, як яны вышлі, гутарацы; чуў, як крокі іх заціхлі,—і астаўся адзін сярод жудаснай, злавеснай цішины.

Прайшла, здаецца, цэлая вечнасць, пакуль крокі і галасы пачуліся зноў—на гэты раз да караля данёсся новы гук—нібы стук капытоў. Ён пачуў, як Гендон сказаў:

— Болей я не магу чакаць. Не магу. Ён напэўна заблудзіўся ў гэтым густым лесе. У які бок ён пайшоў? Хутчэй, пакажы мне дарогу!

— Вунь сюды... Але пачакай... Я пайду з табой і буду паказваць табе дарогу.

— Дзякуй... дзякуй. Ты, відаць, лепшы, як здаешся на першы погляд. Не думаю, каб знайшоўся другі архангел з такім добрым сэрцам... Можа ты хочаш ехаць верхам? Дык вазьмі асла, якога я падрыхтаваў для майго хлапчука... альбо можа ты захочаш абхапіць сваімі святымі нагамі гэтага злашчансага мула, якога я купіў для сябе? Мянэ здорава ашукалі! Гэты мул няварты нават

месячнага процента на медны фартынг, пазычаны беспрацоўнаму лудзільшчыку.

— Не, сядай сам на мула, а асла вядзі за сабой. Я больш давраю ўласным нагам,—я пайду пехатою.

— Тады патрымай, калі ласка, гэтае малое стварэнне, пакуль я з рызыкай для жыцця і са слабай надзеяй на поспех паспрабую ўскарабкацца на вялікае.



Пачуліся нуканне, крыкі...

Пасля таго пачуліся нуканні, крыкі, свіст бізуна, удары кулакамі, адборнейшая грымотная лаянка, нарэшце горкія папрокі, пасля чаго мул, відаць, смірыўся, таму што ўсе гэтыя ваяўнічыя дзеянні спыніліся.

З невыказным горам слухаў звязаны кароль, як заціхалі ўдалечы крокі і галасы. Цяпер ён страціў усякую надзею на вызваленне, і суровая роспач аўладала яго сэрцам.

— Майго адзінага друга павялі ашуканствам адсюль...—казаў ён сабе.—Стары вернецца і...

Ён не скончыў, і зноў так шалёна стаў кідацца па пасцелі, што скінуў з сябе аўчыну.

І пачуў, што адчыняюцца дэверы... Холад працяў яго да касцей—яму здавалася, што ён ужо адчувае нож ля свайго горла.

У смяротным жаху ён сплюшчыў вочы, у смяротным жаху расплюшчыў іх зноў—перад ім стаялі Джон Кэнці і Гуго.

Каб у яго рот не быў завязаны, ён-бы сказаў: «дзякую богу!»

Праз мінуту рукі і ногі караля былі вольныя, і прышоўшы, схапіўшы яго пад рукі з абодвух бакоў, што было духу павалаклі яго ў глыбіню лесу.



Звязаны кароль.

РАЗДЗЕЛ ДВАЦЦАЦЬ ДРУГІ

АФЯРА ВЕРАЛОМСТВА

Зноў пачаліся сумныя вандраванні караля Фу-Фу Першага ў кампаніі брадзяг і адшчапенцаў; зноў прышлося яму цярпець наглыя здзекі, дурныя жарты і злосныя выбрыкі Джона Кэнці і Гуго—за спіной у атамана гэтага вандроўнага табара. Апрача Кэнці і Гуго, у яго не было сапраўдных ворагаў. Некаторыя нават любілі яго, і ўсе захапляліся яго смеласцю, яго жвавым розумам. На працягу двух-трох дзён Гуго, пад нагляд якога быў адданы кароль, цішком рабіў усё, што мог, каб атруціць хлопчыку жыццё; а ўночы, у часе звычайных гулянак, забаўляў усю банду, робячы яму ўсялякія дробныя пакасці—заўсёды нібы выпадкова. Два разы ён наступаў каралю на нагу—таксама выпадкова! і кароль, як належала яго каралеўскаму сану, аднёсся да

гэтага з пагардлівай абыякасцю, нібы не заўважыўши; але калі Гуго ў трэці раз зрабіў тое самае, кароль ударам кія зваліў яго на зямлю, на вяліке задавальненне ўсёй банды. Раз'юшаны ад гневу і сораму Гуго ўскочыў на ногі, схапіў кій і шалёна напаў на свайго маленькага праціўніка. У адзін міг іх акружылі, падба-



Гуго не шанцевала.

дзёрвалі крыкамі, біліся аб заклад, хто пераможа. Але беднаму Гуго не шанцевала. Яго ярасныя, нязграбныя ўдары былі адбіты рукой, якую лепшыя майстры Еўропы навучылі ўсім тонкасцям фехтавальнага майстэрства. Маленькі кароль стаяў зграбна і вольна, пільна сачыў за кожным рухам праціўніка і адбіваў град удараў, што сыпаліся на яго, з такой лёгкасцю і ўпэўненасцю, што гледаючы ахапіла дзікае захапленне; кожны раз, калі яго спрактыкованае вока заўважала хібу праціўніка і быстры, як маланка, удар апускаўся на галаву Гуго, рэў і рогат навокал ператвараліся ў буру. Праз чвэрць гадзіны Гуго, пабіты, увесь

у сіняках, бязлітасна высмеяны, уцёк з поля бітвы. А цэлага і не-пашкоджанага пераможцу натоўп са смехам падняў на плечы і панёс да пачэснага месца, поплеч з атаманам, дзе ён урачыста быў прызнаны «каралём баявых пеўняў». Яго ранейшы зняважлівы тытул быў урачыста скасаваны, і было абвешчана, што кожны, хто асмеліца гэты ранейшы тытул вымавіць, будзе выгнаны з банды.

Усе спробы прымусіць карала прынасіць карысць бандзе скончыліся няўдачай. Ён упартая адмаўляўся гэта рабіць: мала таго, ён заўсёды імкнуўся ўцячы. У першы раз яго ўвалхнулі ў пустую кухню; ён не толькі там нічога не ўкрай, але яшчэ хацеў клікнуць гаспадара. Яго аддалі медніку памагаць у рабоце; ён не хацеў нічога рабіць, мала таго, ён пагражай пабіць медніка яго-ж паяльнікам; нарэшце і меднік і Гуго толькі аб tym і думалі, каб не даць хлопчыку ўцячы. Ён пагражай сваім царскім тневам кожнаму, хто спрабаваў уцінуну яго волю. Яго паслалі пад наглядам Гуго прасіць міласціну разам з абарванай жабрачкай і хворым дзіцем; але нічога з гэтага не вышла—ён не хацеў прасіць міласціны ні для сябе, ні для другіх.

Так прайшло некалькі дзён; нягody гэтага брадзячага жыцця, тупасць, нізасць і пошласць яго мала-па-малу рабіліся нязноснымі маленькаму палонніку, і ён ужо пачынаў адчуваць, што вызваленне ад нажа пустэльніка было толькі часовай адтэрміноўкай смерці.

Але па начах, у сне, ён забываўся на ўсё і зноў засядаў на троне ўладаром. Затое як жудасна было яго абуджэнне! Пачынаючи з таго часу, як яго захапілі, і да паядышкі з Гуго цяжкасці яго ніzkага жыцця раслі з кожным днём, і цярпець іх становілася ўсё трудней і трудней.

На другую раніцу пасля паядышкі Гуго прачнуўся, палаючи помстай да свайго пераможцы. Ён замышляў супроць карала ўсялякія падкопы. У яго з'явілася два планы. Адзін складаўся з таго, каб найболей балюча абразіць «выдуманы» каралеўскі тонар хлопчыка; а калі гэты план не ўдасца,—узваліць на карала якое-небудзь злачынства і потым аддаць яго ў руکі няўмольнага правасуддзя.

Паводле свайго першага плана, ён прапанаваў зрабіць штучную язву на назе карала, правільна мяркуючи, што гэта абразіць і зняважыць яго больш за ўсё, а калі язва будзе гатова, ён разам з Кэнці прымусіць карала сесці ля дарогі, паказваць яе

прахожым і прасіць міласціны на лячэнне. Для таго, каб зрабіць такую язву, звычайна падрыхтоўалі цеста з нягашанай вапны, мыла і жалезнай іржавіны, накладвалі гэту мешаніну на рамень і моцна абвязвалі рэмнем нагу. Ад гэтага скора вельмі хутка зла-зіла, і выгляд мяса быў жудасны; затым нагу націралі крывёю, якая, высахшы, чарнела і надавала больцы агіднейшы выгляд. Затым хворае месца перавязвалі бруднымі анучамі, але так, каб жудасная язва была відаць і выклікала спачуванне прахожых.

Гуго дагаварыўся з меднікам—тым самым, якога кароль хацеў стукнуць па галаве паяльнікам; яны павялі хлопчыка нібы на работу, але як толькі вышлі ў поле, павалілі яго на зямлю; меднік трymаў яго, а Гуго як мага мацней прывязваў да яго нагі вапнянную прыпарку.

Кароль раз'ярыўся, лаяў іх, пагражаў павесіць абодвух, як толькі верне сабе сваю карону; але яны моцна трымалі яго, смеючыся з яго дарэмных спроб вырвавацца, і рагаталі над яго пагрозамі. Між тым мазь пачала хутка раз'ядцаць скuru; яшчэ трохі часу—і нягоднікі зрабілі-б сваю справу, каб ім не перашкодзілі.

Але ім перашкодзілі: з'явіўся «раб», той самы брадзяга, які з такім палам праклінаў англійскія законы. Ён адразу спыніў подлую работу і садраў прыпарку з нагі караля.


Кароль хацеў узяць у свайго збаўцы дубіну і тут-же на месцы правучыць нягоднікаў; але той не дазволіў яму падымаць шуму, а параіў адкласці справу да ночы, калі ўсе будуць у зборы і ніхто з боку не перашкодзіць. Яны ўсе разам вярнуліся ў лагер; аб усёй справе было расказана атаману. Атаман выслушаў, падумаў і заяўіў, што караля няварта прымушаць прасіць міласціну, бо ён відаць, прызначаны да чагосьці вышэйшага і лепшага,—і тут-же на месцы перавёў яго з жабракоў у злодзеі!

Гуго ўзрадаваўся надзвычайна. Ён ужо прабаваў прымусіць караля красці, але пацярпеў няўдачу; цяпер, вядома, ніякіх перашкод не будзе: не адважыцца-ж хлапец не паслухаць свайго атамана. Ён задумаў у той-же дзень украсці, каб перадаць караля ў рукі закона; пры гэтым зрабіць усё так спрытна, каб яно вышла нібы выпадкова, бо кароль баявых пеўняў быў цяпер агульным любімцам, і брадзягі, не маючы асаблівых сімпатый да Гуго, абышліся-б з ім не надта ласкава, каб той вераломна выдаў таварыша агульнаму іхняму ворагу—закону.

І вось у вызначаны час Гуго прывёў сваю афяру ў суседнюю вёску; яны абодва павольна хадзілі па вуліцах. Адзін з іх пільна

глядзеў па баках, чакаючы зруchnага выпадку выканаць свой злосны план, другі таксама ўважліва ўглядзеў за ўсе закавулы, каб пры першай-ж амагчымасці пусціцца наўцёкі і назаўсёды выратавацца ад свайго ганебнага рабства.

Абодвум трапляліся зруchnыя выпадкі; але ні той, ні другі не



— Пачакай-тут, я зараз вярнуся.

скарысталі іх, бо ў глыбіні душы абодва рашымі на гэты раз дзейнічаць напэўна; ніводзін не хацеў рызыкаваць, не ўпэўніўшыся загадзя ва ўдачы свайго намеру.

Гуго пашанцавала першаму. Насустроч ішла жанчына з клункам у руках. У Гуго зларадна бліснулі вочы, і ён сказаў сабе:

«Падохнуць мне на гэтым месцы, калі я не ўзвалю гэтую справу на цябе! Ну, барапі цябе божа, кароль баявых пеўняў!»

Ён стаяў і чакаў,—з выгляду спакойны, але ўнутрана вельмі хвалючыся,—пакуль жанчына пройдзе каля яго; тады ён ціхенька сказаў:

— Пачакай тут, я зараз вярнуся!—і стаў падкрадвацца да жанчыны.

Але надзеі яго не суджана было споўніцца. Гуго непрыкметна падкрайціўся да жанчыны ззаду, выхапіў клунак і пабег назад, абкруціўшы клунак кавалкам старой коўдры, што вісела ў яго на руцэ. Жанчына падняла страшэнны крык: яна не бачыла, якім чынам знік клунак, але зараз-же зауважыла крадзеж, бо ношка яе раптам зрабілася лягчэйшай. Гуго, не спыняючыся сунуў клунак у рукі каралю.

— Цяпер бяжы за мной,—сказаў ён,—і крычы: «Трымайце злодзея!» Ды глядзі, старайся заблытаць іх!

Праз момант Гуго ўжо знік за рогам і паймчаўся што было моцы па звілістай вуліцы, а яшчэ праз мінуту ён зноў вынырнуў на вачах усіх з самым нявінным і роўнадушным тварам і спыніўся за слупам, пазіраючы, што будзе.

Абраханы кароль кінуў клунак вобземлю; коўдра расхінулася акурат у тую мінуту, калі прыбегла жанчына, а за ёю людзі. Жанчына ўхапіла адной рукой карала за руку, а другой рукой свой клунак і, высока падняўшы яго ўгару, пачала доўгую прамову, асыпаючы хлопчыка лаянкай; хлопчык хацеў вырвацца, але не мог.

Гуго ўсмак нагледзеўся,—вораг яго злоўлены і не ўнікне кары. Ён шмыгнуў у завулак і пабег к лагеру, пасмейваючыся, радуючыся, ён бег і прыдумваў, як больш праўдападобна расказаць сваім усю гэту гісторыю.

Кароль між тым шалёна вырваўся з моцна трymаўшых яго рук і з абурэннем крычаў:

— Пусці мяне, дурная жанчына! Кажуць табе: я не краў. Вельмі патрэбна мне тваё бараҳло!

Іх акружыў натоўп, асыпаючы карала лаянкай і пагрозамі; закапцелы каваль у скуранным фартуху і закасанымі да лакцей рукавамі падышоў да яго, кажучы, што трэба правучыць яго; але ў гэты момант у паветры бліснула даўгая шпага і апусцілася плашма на руку каваля. Уласнік шпагі прыязна і ветліва сказаў:

— Пачакайце, добрыя людзі! Лепш дзейнічаць мірна, без

злосці, без лаянкі. Гэтую справу не нам разбіраць, а закону.
Выпусці хлопчыка, добрая жанчына!

Каваль змерыў вокам статнага воіна і адышоў прэч, з абу-



Кароль кінуўся да свайго збаўцы.

рэннем паціраючы пабітую руку; жанчына неахвотна выпусціла маленъкага караля; гледачы непрыязна паглядзелі на незнаёманца, але разважліва маўчалі. Кароль кінуўся да свайго збаўцы з па-лаючымі шчокамі і гаручымі вачымі:

— Ты доўга марудзіў, сэр Майлс, але цяпер прышоў упару. Загадваю табе; пасячы гэты натоўп нягоднікаў на кавалкі!

ПРЫНЦ АРЫШТАВАНЫ

— Гендон ледзь стрымаў усмешку і, нахіліўшыся да караля, ціхенька шапнуў яму на вуха:

— Ціха, ціха, мой прынц, не гавары лішняга, а яшчэ лепей— зусім прытрымай язык. Спадзяйвайся на мяне, і ўсё пойдзе добра.



— Цішэй, прыяцель!

І падумаў: «Сэр Майлс!.. Змілуйся, божа, я зусім і забыўся, што я рыцар! Дзіўна, да чаго моцна сядзяць у яго ў памяці ўсе яго незвычайнія і вар'яцкія фантазіі!.. І хоць гэты мой тытул толькі пусты гук, усё-ж мне прыемна, што я заслужыў яго; магчыма, больш гонару быць вартым рыцарства ў яго царстве лятуценню і зданяў, чым дамагчыся цаной зняваг графскага тытула ў якім-небудзь сапраўдным царстве нашага свету».

Натоўп рассунуўся, каб прапусціць паліцэйскага; паліцэйскі падышоў і палажыў руку на плячо караля. Але Гендон сказаў яму:

— Цішэй, прыяцель, прымі руку! Ён пойдзе паслухмяна—я за яго адказваю. Ідзі наперад, а ён пойдзе за табою.

Паліцэйскі пайшоў наперад разам з жанчынай, якая несла клунак; Майлс і кароль ішлі ззаду, а за імі следам натоўп народу. Кароль пачаў было ўпірацца, але Гендон шапнуў яму:

— Падумай, гасудар,—тваймі законамі трymaeцца ўся твая каралеўская ўлада; калі той, ад каго выходзяць законы, не паважае іх сам, як-жа ён можа патрабаваць, каб іх паважалі іншыя? Відаць, адзін з гэтых законаў парушаны; калі кароль зноў узыйдзе на трон, ён пэўна ўспомніць, як, знаходзячыся ў становішчы прыватнага чалавека, ён, не гледзячы на свой каралеўскі сан, падначаліўся законам, як належыць грамадзяніну.

— Ты правы, ні слова больш, ты ўбачыш, што, калі кароль Англіі ўскладае ярмо законаў на сваіх падданых, ён і сам, апнуўшыся ў становішчы падданага, панясе гэтае ярмо.

У суддзі жанчына пацвердзіла пад прысягай, што гэты маленьki арыштант ёсьць той самы злодзей, які яе абкраў; ніхто не мог абвергнуць яе, і ўсе доказы былі супроць караля. Развязалі клунак, і, калі ў ім аказалася тлустае, адкормлене параза, суддзя захваляўся, а Гендон пабляднёў і задрыжаў; толькі кароль, нічога не ведаючы, астаўся спакойным.

Суддзя злавесна марудзіў, потым зварнуўся да жанчыны з пытаннем:

— У колькі ты ацэньваеш тваю ўласнасць?

Жанчына пакланілася і адказала:

— У тры шылінгі і восем пенсаў, ваша міласць! Гэта самая добрасумленная цана, я не мату скінуць ні аднаго пені.

Суддзя агледзеў публіку, кіёнуў паліцэйскаму і сказаў:

— Ачысціць залу і замкнуць дзвёры!

Загад быў выкананы.

У судзе асталіся толькі двое паліцэйскіх, абвінавачаны, абвінавальніца і Майлс Гендон. Майлс быў бледны, ңерухомы, кроплі халоднага поту выступілі ў яго на ілбе, зліліся разам і пацяклі ўніз па твары. Суддзя зноў зварнуўся да жанчыны і сказаў ласкаўа:

— Гэта бедны, цёмны хлопчык, можа галодны, бо цяпер та-
кія цяжкія часы для беднякоў; паглядзі на яго: у яго твар не

злы, але ад голаду ці мэла што робяць... Ці вядома табе, добрая жанчына, што за крадзеж маёmasці, якая каштуе больш за трынцаць пенсаў, вінаваты па закону павінен быць павешаны?

Маленькі кароль шырока раскрыў вочы ад здзіўлення, але



Жанчына ўсхапілася на ногі.

стрымаў сябе і астаўся спакойным. Затое жанчына ўсхапілася на ногі, трасучыся ад страху і ўсклінула:

— Што-ж я нарабіла!.. Міласэрны божа, ды я зусім не хачу, каб гэты бядак ішоў праз мяне на шыбеніцу! Ах, вызваліце мяне ад гэтага, ваша міласць! Скажыце, што мне рабіць!..

Суддзя з належным яму спакоем адказаў:

— Бяспрэчна, можна зменшыць цану рэчы, пакуль цана яшчэ не занесена ў пратакол...

— Калі ласка, лічыце, што парася каштуе ўсяго восем пенсаў!

Дзякую табе, божа, што ты не даў прыняць на душу таі цяжкі грэх!

Майлс Гендон ад радасці зусім забыўся на этыкет; ён здзівіў караля і зняважкыў каралеўскі гонар, абняўшы яго і пацалаўшы. Жанчына падзякаўала і пайшла, узяўшы з сабой парася; паліцэйскі адчыніў ёй дзвёры і вышаў услед за ёю ў сені. Суддзя запісваў усю справу ў пратакол. А Гендону захацелася даведацца, чаго гэта паліцэйскі пайшоў услед за жанчынай; ён ціхенька пракраўся ў цёмныя сені і пачаў наступную размову:

— Парася тлустае і, мусіць, вельмі смачнае; куплю яго ў цябе; вось табе восем пенсаў.

— Восем пенсаў! Вось чаго захацеў. Ды ён мне самой каштуетры шылінгі і восем пенсаў, чыстай манетай апошняга царстваўання, якую стары Гарры, што нядыўна памёр¹), не паспей адбраць сабе. Фігу табе за твае восем пенсаў!

— А, ты вось як загаварыла!.. Ды ты-ж пад прысягай паказала, што парася каштует восем пенсаў. Значыцца, ты дала ілжывую клятву. Ідзі са мной да суддзі тримаць адказ за сваё злочынства!.. А хлапчука павесяць.

— Ну, ну годзе табе, добры чалавек, маўчи, я згодна. Давай сюды восем пенсаў, бяры парася, толькі нікому не расказвай.

Жанчына пайшла ўся ў слязах. Гендон праслізнуў назад, у пакой суддзі, туды-ж неўзабаве вярнуўся і паліцэйскі, схаваўшы ў надзейнае месца сваю здабычу. Суддзя яшчэ некаторы час пісаў, затым прачытаў каралю бацькаўска-мудрае і строгае навучанне і прыгаварыў яго да кароткатэрміновага зняволення ў агульнай турме, а потым да публічнага лупцавання бізунамі. Здзіўлены кароль раскрыў рот для адказу і, відаць, гатоў быў даць загад, каб добраму суддзі адсеклі галаву тут-жа на месцы; але Гендон знакам перасцярог яго, і ён стрымаў сябе своечасова. Гендон узяў яго за руку, пакланіўся суддзі, і абодва, пад аховай паліцэйскага, адправіліся ў турму. Як толькі яны вышлі на вуліцу, абураны манаҳ спыніўся, вырваў руку і ўсклікнуў:

— Дурны, няўко-ж думаеш сабе, што я ўвайду ў агульную турму жывым?

Гендон нахіліўся да яго і сказаў досьць рэзка:

— Будзеш ты мне верыць? Маўчи і не пагаршай справы

¹⁾ Кароль Генрых VIII.

небяспечнымі размовамі! Што бог захоча, тое і здарыща; ты нічога не можаш ні паскорыць, ні аддаліць: чакай цярпліва— яшчэ будзе час сумаваць ці радавацца, калі адбудзеца тое, што павінна адбыцца.

РАЗДЗЕЛ ДВАЦЦАЦЬ ЧАЦВЕРТЫ

УЦЁКІ

Кароткі зімовы дзень канчаўся. Вуліцы былі пустыя, толькі зрэдку трапляліся прахожыя, ды і тыя шагалі спехам, з выглядам заклапочаных людзей, якія жадаюць хутчэй скончыць справы і скавацца ў прытульных дамах ад надышоўшага ветру і блізкага змроку. Яны не глядзелі ні направа, ні налева; яны не звярталі ніякае ўвагі на нашых падарожных, нават як быццам не бачылі іх. Эдуард Шосты пытаў сябе, ці здаралася калі-небудзь, каб народ глядзеў на карала, які ідзе ў турму з такой незвычайнай абыякавасцю. Нарэшце паліцэйскі дайшоў да зусім пустой рыначнай плошчы і павёў іх праз яе. Дайшоўшы да сярэдзіны, Гендон палажыў руку на плячу паліцэйскага і шапнуў яму:

— Пачакай хвілінку, добры сэр! Нас ніхто не чуе. Мне трэба сказаць табе два слова.

— Мой аваўязак забараняе мне размаўляць, сэр. Калі ласка, не затрымлівай мяне, хутка нач.

— А ўсё-такі пачакай, бо справа блізка цябе тычыцца. Адвярніся на хвіліну і зрабі выгляд, нібы нічога не бачыш: дай беднаму хлопчыку ўцячы.

— Як ты смееш прапанаваць мне гэта, сэр? Арыштую цябе імем...

— Пачакай, не спяшайся! Паспешнасць ніколі да добра не даводзіць.

Гендон знізіў голас і шапнуў на вуха паліцэйскому:

— Парася, купленае табою за восем пенсаў, можа каштаваць табе галавы!

Небарака паліцэйскі, захоплены знянацку, спачатку знямеў, а потым пачаў пагражаць і лаяцца; але Гендон спакойна і цярпліва чакаў, пакуль ён уціхамірыцца; затым сказаў:

— Ты мне спадабаўся, прыяцель, мне не хацелася-б, каб ты трапіў у бяду. Памятай, што я ўсё чуў, ад слова да слова. Я зараз дакажу табе гэта.

І ён паўтарыў слова ў слова ўсю размову паліцэйскага з жанчынай у сенях і дадаў:

— Ну, што, хіба не так было? Хіба я не магу, калі трэба будзе, даць паказанні перад суддзёй?

У першую мінуту паліцэйскі знямеў ад страху і прыкрасці; потым узяў сябе ў руکі і з ненатуральнай развязнасцю адказаў:



— Парася моўка каштаваць табе галаву.

— Ты робіш з мухі слана; мне праста прышло ў галаву пажартаваць з гэтай жанчыны дзеля забавы.

— І парася ты пакінуў сабе дзеля забавы?

Паліцэйскі адказаў паспешна:

— Вядома, добры пан. Кажу табе, што гэта быў жарт.

— Я пачынаю табе верыць,—сказаў Гендон ні то сур'ёзна, ні то з насмешкай.—Тады пачакай ты крыху тут, а я збегаю папытаюся яго міласць суддзю—ён-жа чалавек спрэтыкаваны, разбіраецца і ў законах, і ў жартах, і ў...

Ён завярнуўся і пайшоў; канчаочы апошнія слова нахаду.

Паліцэйскі пачакаў крыху, патупаў на адным месцы, вылайаўся разы са два, потым кръкнуў яму ўслед:

— Стой, добры сэр, пачакай мінутку! Ты гаворыш, суддзю запытаеш? Ды ён на жарты дурны, як бервяно! Хадзі лепш сюды, давай пагаворым. Дзіўная рэч! Я, здаецца, трапіў у гісторыю і ўсё праз гэтых нявінны, неабдуманы жарт. Я чалавек сямейны, у мяне жонка, дзеци... Падумай-жа, твая міласць, чаго ты хочаш ад мяне?

— Толькі таго, каб ты быў сляпы, нямы і не рухаўся з месца, пакуль не палічыш да сотні,—сказаў Гендон з такім выглядам, нібы прасіў самай дробнай паслугі.

— Ды я-ж тады прапашчы чалавек!—з роспаччу ускрыкнуў паліцэйскі.—Будзь-жа разважлівы, мой добры сэр; ты-ж сам разумееш, што там быў жарт і больш нічога. А калі нават прымаць гэта усур'ёз, дык і тады за такую дробязь саме большае, чым я рызыкую, гэта атрымаць наганяй ад суддзі; ён зробіць мне вымову і парыць ніколі не паўтараць падобных спраў.

— Гэта жарт?—з ледзянай урачыстасцю адказаў Гендон.—Гэты твой жарт носіць у законе назву,—ты ведаеш якую?

— Я гэтага не ведаў! Можа таму я быў неасцярожны. Мне і ў галаву не прыходзіла, што гэта ўжо носіць назву... Я думаў, што я першы выдумаў такі жарт.

— Так, ён мае назуву. У законах ён называецца *pop componentis lex talionis sic transit gloria mundi*¹⁾.

— Ах, божа мой!

— І кара—смерць.

— Божа, злітуйся нада мной, грэшным!

— Скарыйстаўшы перавагі свайго становішча, ты захапіў за бясцэнак чужую ўласнасць, коштам больш за трынаццаць з паловай пенсаў; а гэта паводле закона ёсць наўмысная нядобра-сумленнасць, вераломства, перавышэнне ўлады, *ad hominem ex-pugatis in statu quo*—і кара за гэта—смерць на шыбеніцы, без выкупу, без літасці, пакаяння і ўцехі рэлігіі.

— Падтрымай мяне, зрабі ласку, мой добры сэр, ногі не трymаюць мяне! Злітуйся, выратуй мяне ад пагібелі, і я стану да вас спіной і нічога не буду бачыць і чуць.

¹⁾ Тут Гендон, каб застрашиць паліцэйскага, нагаварыў па-лацінску бязглаздзіцы.

— Добра! Нарэшце ты паразумнеў. А парася ты аддасі гэтай жанчыне?

— Аддам, абавязкова аддам! І ніколі больш не дакрануся да парасяці, хаця-б сам архангел прынёс мне яго з неба! Ідзі, я дзеля цябе аслеп на абодва вокі, я нічога не бачу. Я скажу, што ты сілай вырваў у мяне з рук асуджанага. Дзверы ў турме старыя, слабыя, я сам выламаю іх пасля поўначи.

— Выламай, добрая душа, дрэнна ад гэтага нікому не будзе. Суддзя сам шкадуе гэтага беднага хлопчыка,—ён не будзе праліваць слёзы і ламаць турэмшчыку косці за тое, што хлопчык уцячэ.

РАЗДЗЕЛ ДВАЦЦАЦЬ ПЯТЫ

ЗАМАК ГЕНДОНА


Як толькі паліцэйскі знік з вачэй, Гендон папрасіў яго вялікасць ісці за горад і там чакаць, пакуль ён сходзіць у тракцір і расплоціца па рахунку. Праз поўгадзіны два прыяцелі ўжо весела скакалі на ўсход. Караблю цяпер было цёпла і выгодна, бо ён скінуў свае лахманы і апрануўся ў паношанае плацце, купленае Гендонам на Лонданскім мосце.

Гендон не хацеў, каб хлопчык надта змарыўся; ён лічыў, што дарожная змора, несвоечасове харчаванне і недастатковы сон могуць яшчэ болей пашкодзіць яго хвораму розуму, а спакой, правільнае жыццё і свежае паветра бяспрэчна паскораць яго выздараўленне; ён вельмі жадаў убачыць свайго малень-кага сябра здаровым, жадаў вызваліць яго мозг ад хваравітых мар; таму ён рашыў пасоўвацца да роднага дома, якога так даўно не бачыў, не спехам, маленъкімі пераходамі, замест таго, каб, слухаючыся сваёй нецярплівасці, скакаць туды дзень і ноц.

Праехаўшы міль дзесяць, нашы падарожнікі дабраліся да вялікай вёскі і спыніліся там нанач у добрай карчме. Між імі зноў наладзіліся ранейшыя адносіны: у часе абеда Гендон стаяў за крэслам караля і прыслужваў яму; раздзяваў яго, укладваў у пасцель, а сам лажыўся на падлозе ля парога, загарнуўшыся ў коўдру.

На другі дзень і ў наступны яны ехалі павольна, размаўляючы аб tym, што з імі было пасля разлуکі, і вельмі забаўлялі адзін аднаго сваімі расказамі. Гендон апісаў падрабязна

свае вандраванні ў пошуках караля; расказаў, як архангел вадзіў яго, нібы дурня якога, па ўсім лесе і нарэшце, пераканаўшыся, што ад яго не так лёгка адчапіцца, прывёў яго зноў у халупу. Тут стары пайшоў прама ў спальню і вышаў адтуль



Яны ехалі павольна.

хістаючыся, са смутным выглядам, кажучы, што ён спадзяваўся застасць хлопчыка ўжо дома ў пасцелі, але не знайшоў яго. Гендон прачакаў у халупе цэлы дзень, а потым страціў усю надзею на зварот караля і зноў адправіўся на пошуки.

— А стары святоша быў сапрауды вельмі засмучоны, што вона вялікасць не вярнулася да яго,—сказаў Гендон,—гэта было відаць па яго твары.

— У гэтым я не сумняваюся,—сказаў кароль і ў сваю чаргу расказаў, што было з ім; выслушаўши яго, Гендон вельмі шкадаваў, што не забіў архангела.

У апошні дзень падарожжа Гендон быў вельмі ўзбуджаны. Ён балбатаў, не сціхаючи. Ён гаварыў аб сваім старым бацьку, аб сваім браце Артуры, прыводзіў розныя прыклады іх веліка-душша і благародства, з любою расказваў пра свою Юдзіф, і быў так шчаслівы, што нават пра Г'ю гаварыў ласкова, як брат. Ён голасна марыў аб прадстаячым спатканні з сям'ёй, абытых, якім будзе яго прыезд у Гендонскі замак і якую бурную радасць ён выклікае.

Яны ехалі па прыгожай мясцовасці, міма домікаў і фруктовых садоў; дарога ішла шырокім лугам; пакатыя ўзвышныя былі падобны на марскія хвалі. Пасля поўдня блудны сын усё часцей адхіляўся ад сваёй дарогі, узбраўся на які-небудзъ узгорак і стараўся разгледзець удалечы дах роднага дома. Нарэшце ён разгледзеў яго і ўсхалявана крыкнуў:

— Вось вёска, мой прынц, а вось і замак з ёй побач! Адсюль відаць вежы; а вунь той лес—гэта парк майго бацькі. Цяпер ты ўбачыш, што такое знатнасць і раскоша! У доме семдзесят пакояў—падумай толькі!—і дваццаць сем слуг. Нядрэнны дом для такіх, як мы з табой, а? Ну, спяшайся, я не могу больш стрымліваць сваё нецярпенне!

Але, як яны ні спяшаліся, было ўжо болей за тры гадзіны, калі яны даехалі да вёскі. Пакуль яны праезджалі праз яе, Гендон не змаўкаў ні на хвіліну.

— Вось і царква, апавітая ўсё тым-же плющам. Усё па-ранейшаму, нічога не змянілася. А вось гасцініца «Стары Чырвоны Леў», вось рыначная плошча. Вось майскі слуп, вунь вадакачка,—нічога не змянілася, апрача людзей, вядома; за дзесяць год людзі павінны змяніцца; некоторых я як быццам пазнаю, але мяне не пазнае ніхто.

Так ён балбатаў, не спыняючыся. Хутка яны даехалі да канца вёскі і павярнулі на вузкую, звлістую дарогу, абнесеную з двух бакоў высокім плотам, быстра праскакалі па ёй з поўмілі, затым праз раскошныя вароты на высокіх каменных слупах з вылепленымі на іх гербамі заехалі ў сад, поўны кветак. Перад імі быў велічны замак.

— Вітаю цябе ў Гендон-холе, кароль!—усклікнуў Майлс.— О, сёняня вялікі дзень! Мой бацька і мой брат, і лэдзі Юдзіф

напэўна так ашалеюць ад радасці, што ў першыя мінuty ў іх не будзе ні вачэй ні вушэй ні для каго, апрача мяне, так што цябе, мусіць, прымуць холадна. Але ты не звяртай увагі,—гэта хутка пройдзе. Варта мне сказаць, што ты мой выхаванец, што я шчыра люблю цябе, і, ты ўбачыш, яны абнімуць цябе дзеля Майлса Гендона і назаўсёды дадуць табе прытулак і ў сваім доме і ў сваім сэрцы!

Гендон саскочыў на зямлю ля пад'езда, памог каралю сыйсці, потым узяў яго за руку і паспешна ўвайшоў. Некалькі ступенек прывялі іх у абшырны пакой. Гендон быстра і бесцэрамонна пасадзіў карала, а сам пабег да маладога чалавека, які сядзеў за пісьмовым столом, ля каміна, дзе палаў яркі агонь.

— Абнімі мяне, Г'ю,—усклікнуў ён,—і скажы, што ты рады майму звароту! Папрасі нашага бацьку, бо родны дом для мяне не дом, пакуль я не ўбачу яго, не дакрануся да яго рукі, не пачую зноў яго голаса.

Але Г'ю, трохі здзіўлены, толькі адхіснуўся назад і спыніў на прышоўшым доўгі, пільны позірк. Гэты позірк спачатку быў поўны зняважанага гонару, затым змяніўся пад уплывам мільганиўшай мыслі і забліскаў здзіўленнем, змешаным са шчырым ці няшчырым спачуваннем. Потым ён мякка прамовіў:

— У цябе, відаць, галава не ў парадку, бедны незнамец; ты пэўна многа цярпеў, і людзі абыходзіліся з табою няласкава, гэта відаць і па твары тваім і па адзенні. За каго ты мяне прымаеш?

— За каго я цябе прымаю? За таго, хто ты ёсць. Я прымаю цябе за Г'ю Гендона,—рэзка сказаў Майлс.

Той прадаўжаў таксама мякка:

— А сябе ты кім уяўляеш?

— Уяўленне тут не пры чым! Як быццам ты не пазнаеш вінне свайго брата, Майлса Гендона?

Г'ю, здавалася, быў радасна здзіўлены і ўсклікнуў:

— Як, ты не жартуеш? Хіба мёртвыя ажываюць? Дай бог, каб гэта было так! Наш бедны загінуўшы хлопчык вярнуўся ў нашы абдымкі пасля столькіх гадоў цяжкай разлукі. Ах, гэта занадта добра і таму не можа быць праўдай! Упрашаю цябе, не жартуй са мною! Хутчэй, ідзем к святлу,—дай мне разгледзець цябе бліжэй!

Ён схапіў Майлса за руку, пацягнуў яго да акна і пачаў пільна разглядаць ад ног да галавы, паварочваючы ва ўсе бакі

і сам абыходзячы навакол, каб агледзець яго з усіх бакоў;
а блудны сын радасна смияўся, ківаў галавой і гаварыў:

— Глядзі, брат, глядзі, не бойся; ты не знайдзеш ніводнай
рысы, якая не магла-б вытрымаць іспыту. Разглядай мяне,
колькі душа твая пажадае, мой добры, стары Г'ю! Я сапраўды



Г'ю адхіліў яго рукоў.

ранейшы Майлс, твой Майлс, якога вы лічылі загінуўшым. Ах,
сёння вялікі дзень,—я казаў, што сёння вялікі дзень! Дай мне
тваю руку, дай пацалаваць цябе ў шчаку. Я, здаецца, памру ад
радасці.

Ён хацеў абняць брата, але Г'ю адхіліў яго руку, сумна
апусciў галаву на грудзі і з хваляваннем сказаў:

— Божа міласэрны, дай мне сілу перанесці гэтае цяжкае рас-
чараванне!

Майлс ад здзіўлення ў першую мінуту не мог вымавіць ні
слова; затым усклікнуў:

— Якое расчараванне? Хіба я не брат твой?

Г'ю смутна паківаў галавой і сказаў:

— Малю неба, каб гэта было так і каб іншыя вочы знайшлі

падабенства, якога не знаходжу я. Але баюся, што пісьмо ка-
зала страшную праўду.

— Якое пісьмо?

— Атрыманае з заморскіх краёў тадоў сем ці шэсць назад.
У ім было сказана, што брат мой загінуў у бойцы.

— Гэта няпраўда! Папрасі бацьку,—ён пазнае мяне.

— Нельга паклікаць таго, хто памёр.

— Памёр?—голос Майлса загучэў глуха, і губы яго задры-
жалі.—Мой бацька памёр! О, горкая вестка! Радасць мая атру-
чана. Калі ласка, правядзі мяне да майго брата Артура,—ён па-
знае мяне,—пазнае і ўсцешыць.

— Ён таксама памёр.

— Божа, будзь літасцівы да мяне, няшчаснага! Памерлі,
абодва памерлі! Годныя памерлі, а я, нягодны, астаўся жыць!
Ах, пащадуй мяне, не кажы, што і лэдзі Эдзіф...

— Памерла? Не, яна жыві.

— Ну, дзякую богу! Цяпер я зноў шчаслівы! Паспяшы-ж,
брат, пакліч яе сюды да мяне! І калі яна скажа, што я не я...
Але яна гэтага не скажа; не, не, яна пазнае мяне. Я дурны, што
сумняваюся ў гэтым. Пакліч яе, пакліч і старых слуг; яны так-
сама пазнаюць мяне.

— Усе яны памерлі, апрача пяцёх: Пітэра, Гэлсі, Дэвіда,
Бернарда і Маргарыты.

З гэтымі словамі Г'ю вышаў з пакоя. Майлс падумаў крыху,
потым пачаў хадзіць з кута ў кут, мармочучы сам сабе:

— Дзіўная рэч: пяцёра нягоднікаў жывуць, а дваццаць два
чэсных чалавекі памерлі.

Ён усё хадзіў узад і ўперад і мармытаў сам сабе: ён зусім
забыўся на карала. Нарэшце яго вялікасць пажадала са шчырым
спачуваннем вымавіць слова, якія аднак можна было прыняць
і за насмешку.

— Не сумуй аб сваёй няўдачы, бедны чалавек: ёсць і дру-
гія на гэтым свеце, чыя асоба і чыі права астаюцца непрызна-
нымі. У цябе ёсць таварышы па няшчасцю.

— Ах, гасудар,—усклікнуў Гендон, крыху пачырванеўшы,—
не асуджай мяне хоць ты! Пачакай—і ты ўбачыш. Я не ашукан-
ец,—яна сама гэта скажа; ты пачуеш гэта з прыгажэйшых
вуснаў. Я ашуканец? Ды я-ж ведаю гэтую старую залу, гэтыя
партрэты маіх продкаў, як дзіця ведае свой дзіцячы пакой. Тут
я радзіўся і вырас, гасудар, я кажу праўду; я не стаў-бы ашук-

ваць цябе; і, калі ніхто іншы мне не паверыць, прашу цябе, ты не сумнявайся ва мне: я гэтага не мог бы знесці.

— Я не сумняваюся ў табе,—сказаў кароль з дзіцячай прастатой і даверлівасцю.

— Дзякую табе ад усёй души!—горача ўсклікнуў Гендон. Ён быў шчыра расчулены. А кароль дадаў таксама проста:

— Ты-ж не сумняваешься ва мне?

Гендону стала сорамна, і ён быў рады, калі, адчыніўшы дзверы, увайшоў Г’ю і вызваліў яго ад неабходнасці адказаць.

Услед за Г’ю увайшла прыгожая дама, багата ўбраная, а за ёю некалькі слуг у ліўрэях. Дама ішла павольна, апусціўшы галаву і гледзячы ў падлогу. Твар яе быў надзвычайна сумны. Майлс Гендон кінуўся да яе, усклікнуўшы:

— О, мая Юдзіф, дарагая мая!..

Але Г’ю спакойна адстараніў яго і сказаў даме:

— Паглядзіце на яго,—вы пазнаёце?

Пачуўшы голас Майлса, красуня крыху ўздрыгнулася, і шчокі яе трохі пачырванелі; цяпер яна трэслася ўсім целам. Доўга стаяла яна нерухома і ціха, потым павольна падняла галаву і паглядзела прама ў очы Генدونу напалоханым, нібы скамянелым позіркам; кропля за кропляй уся кроў сышла з яе твара, і ён зрабіўся смяртэльна бледным. Голасам, такім самым мярцвяцкім, як і яе твар, яна сказала:

— Я не ведаю яго.

Затым яна павярнулася, стрымліваючы стогн, і няцвёрдымі крокамі вышла з пакоя.

Майлс Гендон упаў на крэсла і закрыў твар рукамі. Памаў- чаўшы, брат яго сказаў слугам:

— Вось гэты чалавек. Ён вам вядомы?

Яны паматалі галовамі. Тады іх пан сказаў:

— Слугі не пазнаюць вас, сэр. Баюся, што тут нейкае не- паразуменне. Вы бачылі, мая жонка таксама не пазнала вас.

— Твая жонка...—У адзін міг Г’ю быў прыціснуты да сцяны, і жалезная рука ўхапіла яго за горла.—Ах, ты, раб з сэрцам ліса! Цяпер я ўсё разумею! Ты сам напісаў тое ілжывае пісьмо, каб украсці ў мяне бацькаўскую спадчыну і нявесту. Маеш! Цяпер ідзі, пакуль я не запэцкаў сваёй чэснай салдац- кай рукі забойствам такога нікчэмнага стварэння.

Г’ю, увесе чырвоны, задыхаючыся, ледзьве дайшоў да блі-

жэйшага крэсла і паваліўся ў яго, загадаўши слутам схапіць і звязаць разбойніка. Слугі марудзілі. Адзін з іх сказаў:

— Ён узброены, сэр Г'ю, а мы бязбройны.

— Узброены? Дык што-ж! Ён адзін, а вас многа. Кажу вам, звязыце яго!

Але Майлс парай ім быць паасцярожней.

— Вы мяне ведаеце: які я быў, такі і астаўся. Паспрабуйце толькі да мяне падыйсці!

Гэтыя слова не дадалі храбрасці слугам. Яны пасунуліся назад.

— Прэч, трусы! Узбройцеся і ахоўвайце ўсе выхады, пакуль я пашлю каго-небудзь па варту,—сказаў Г'ю.

На парозе ён абярнуўся да Майлса і дадаў:

— А вам раю не пагаршаць свайго становішча бескарыснымі спробамі ўцячы.

— Уцячы? Хай гэта цябе не трывожыць. Майлс Гендон—гаспадар у Гендонскім замку і ва ўсіх яго ўгоддзях. Ён тут астанецца, не сумнявайся!

РАЗДЗЕЛ ДВАЦЦАТЬ ШОСТЫ

НЕ ПРЫЗНАНЫ

Кароль пасядзеў трохі, падумаў, потым паглядзеў на Майлса і сказаў:

— Дзіўна, надзвычай дзіўна! Не разумею, што гэта значыць.

— Зусім не дзіўна, гасудар! Я яго ведаю, ад яго нічога іншага і чакаць нельга,—ён быў нягоднікам ад дня нараджэння.

— О, я кажу не аб ім, сэр Майлс!

— Не аб ім? Дык аб кім-жа? Што тут дзіўнага?

— Што аб каралі да гэтага часу не схамянуліся...

— Як? Што такое? Я цябе не разумею.

— Не разумееш? Хіба не здаецца табе дзіўным, што па ўсёй краіне не рыскаюць ганцы, шукаючы мяне, і не вывешана аб'ява з апісаннем маёй асобы? Хіба можна не хвалявацца і не сумаваць, ведаючы, што галава дзяржавы знік без сляда, што я прapaў?

— Зусім правільна, мой кароль. Я забыў аб гэтым.

Гендон уздыхнуў і прамармытаў сам сабе:

«Бедны вар'ят! Ён усё яшчэ ахоплены сваёй наіўнай марай»

— Але ў мяне ёсць план, які дапаможа нам абодвум адна-

віць свае правы. Я напішу паперу на трох мовах: па-лацінску, па-грэчаску, па-англійску,—а ты заўтра раніцою скачы з ёю Лондан! Не аддавай нікому, апрача майго дзядзькі, лорда Гертфорда; калі ён убачыць паперу, то адразу пазнае, што пісаў я. Ён прышел па мяне.

— Ці не лепей нам будзе, мой прынц, пачакаць тут, пакуль я дакажу свае правы і аўладаю сваім маёнткамі? Мне тады будзе куды зручней...

Кароль уладарна перапыніў яго:

— Маўчи! Што такое твае нікчэмныя маёнткі і твае мізэрныя інтэрэсы, калі справа ідзе аб карысці нацыі і недатыкальнасці прастола!

І дадаў ужо мякчэй, нібы шкадуючы аб сваёй суровасці:

— Слухайся мяне без баязні! Я аднаўлю цябе ў тваіх правах. Я вярну табе ўсё, што ў цябе было, і нават павялічу твае ўладанні. Я прыпомню твае паслугі і ўзнагароджу цябе.

З гэтымі словамі ён узяў пяро і прыняўся за работу. Ген-дон з любою глядзеў на яго і думаў:

«Каб тут было ўсё, я мог бы падумашь, што са мною сапраўды гаворыць кароль; калі ён разгневаны, ён грыміць і бліскае, як сапраўдны кароль. Дзе ён гэтаму навучыўся? Вунь ён там крэмзае бязглаздый крыбулі, уяўляючы сабе, што гэта лацінскія і грэческія слова! Калі толькі мне не ўдасца прыдумашь якую-небудзь хітрасць, каб адвесці яго ад гэтай справы, мне прыдзецца заўтра прытварыцца, нібы я адпраўляюся ў дарогу выконваць яго недарэчнае даручэнне».

Праз мінуту мыслі сэра Майлса ужо вярнуліся да нядайных падзей. Ён быў так заняты сваімі думамі, што, калі кароль падаў яму спісаную паперу, ён узяў яе і машынальна паклаў у кішэню.

— Як незвычайна дзіўна яна трymала сябе!—мармытаў ён.— Яна нібы пазнала мяне, а можа і не пазнала. Я разумею, што адно супярэчыць другому; я не могу прымірыць гэтых мыслей і ў той-ж час не могу адагнаць іх; дзе-ж праўда? Здавалася-б усё так проста: яна павінна была пазнаць мой твар, маю посташь, мой голас,—ці магло быць іначай?—а між тым яна сказала, што не пазнае мяне,—значыцца, яна сапраўды мяне не пазнала, бо яна не ўмее ілгаць. Пачакай, я, здаецца, пачынаю разумець. Яна гэта рабіла па прымусу! Загадка развязана. Яна здавалася поўмёртвай ад страху,—ну, вядома, яна дзейнічала па

прымусу. Я яе знайду. Я знайду яе: цяпер, калі яго няма, яна нічога не ўтоіць ад мяне. Яна прыпомніць былых часы, калі мы разам гулялі дзецымі; гэта змякчыць яе сэрца, і яна не будзе больш хітраваць, яна ва ўсім прызнаецца мне. У ёй няма вераломства, яна заўсёды была чесная і праўдзівая. У тыя дні яна любіла мяне. Гэта служыць мне парукай; яна не ашукае таго, каго любіла.

Ён паспешна накіраваўся да дзвярэй; але ў той-ж а міг дзвёры адчыніліся, і ўвайшла ледзі Юдзіф. Яна была вельмі бледная, але ішла цвёрдымі крокамі; постаць у яе была грацыёзная і паважная, а твар паранейшаму быў смутны.

Майлс кінуўся да яе з давер'ем, але яна адхіліла яго ледзь значным жэстам, і ён спыніўся. Яна села і папрасіла яго таксама сесці. Гэтым яна прымусіла яго забыць, што яны старыя прыяцелі, прымусіла яго адчуць сябе чужым, госцем. Гэта было для яго нечаканасцю, і ён ад здзіўлення так збянтэжыўся, што сам гатоў быў усумніцца, ці сапраўды ён той, за каго сябе выдае. Ледзі Юдзіф сказала:

— Сэр, я прышла перасцерагчы вас. Звар'яцэльых, здаецца, нельга пераканаць у тым, што яны памыляюцца; але іх можна ўгаварыць, каб яны ўхіляліся небяспекі. Я думаю, вы верыце ў праўдзівасць сваёй выдумкі, я думаю, вы не злачынца; але не гаварыце пра свае заблуджэнні тут, бо гэта небяспечна.

Яна пільна паглядзела Майлсу ў очы, потым дадала, падкрэсліваючы слова:

— Гэта тым больш небяспечна, што вы вельмі падобны на нашага беднага загінуўшага хлопчыка, якога ўжо няма на свеце.

— Божа мой, сударыня, ды ён жа-ж гэта я!

— Я шчыра веру, што вы гэта думаецце, сэр. Я не сумняваюся ў вашай чеснасці,—я толькі перасцерагаю вас. Мой муж—поўнаўладны гаспадар ва ўсёй тутэйшай мясцовасці; яго ўлада бадай неабмежаваная; ён можа ўзбагаціць каго захоча і каго захоча збядніць. Каб вы не былі падобны на чалавека, за якога сябе выдаецце, ён можа і дазволіў-бы вам спакойна цешыцца вашай марай; але верце мне, я добра яго ведаю; я ведаю, што ён зробіць: ён скажа ўсім, што вы звар'яцэлы самазванец, і ўсе будуть верыць яму.

Яна зноў пільна паглядзела на Майлса і дадала:

— Каб вы нават сапраўды былі Майлсам Гендонам, і муж

мой ведаў-бы гэта, і ведала-б уся акруга,—абдумайце мае слова і ўзважце іх,—вам пагражала-б тая самая небяспека, і таксама вы не ўніклі-б кары; ён адрокся-б ад вас і данёс на вас, і тут не знайшлося-б аніводнага чалавека, у якога хапіла-б смеласці падтрымаць вас.



— Хто я? Майлс Гендан?

— Гэтаму я зусім веру,—з прыкрасцю сказаў Майлс.—Калі ён мае ўладу загадаць чалавеку, які ўсё жыццё быў майм другам, здрадзіць мне і адрачыся ад мяне, і чалавек гэты яго слухаецца, то тым больш яго будуць слухаць тыя, хто не звязаны са мной дружбай, хто баіцца страціць кавалак хлеба, а можа і жыццё.

Шчокі лэдзі Юдзіф трохі пачырванелі, яна апусціла вочы; але голас яе паранейшаму гучэй цвёрда:

— Я перасцерагла вас і перасцерагаю яшчэ раз: ад'яз-

джайце адсюль! Іначай гэты чалавек вас загубіць. Гэта тыран, не ведаючы літасці. Я яго рабыня, я гэта ведаю. Бедны Майлс і Артур, і мой любы апякун, сэр Рычард, вызваліся ад яго і цяпер спакойныя,—лепей-бы вам быць з імі, чым асташца тут, у кінцях гэтага зладзея. Вашы дамаганні—замах на яго тытул і багашце; вы напалі на яго ў яго ўласным доме, і вы загінеше, калі астанецяся тут. Ідзіце, не марудзьце! Калі вам патрэбны гроши, прашу вас, вазьміце гэты кашалёк і падкупіце слуг, каб яны прапусцілі вас. Паслухайце мяне, няшчасны, і бяжыце, пакуль ёсць час.

Майлс адхіліў рукою працягнуты яму кашалёк.

— Выканайце адну маю просьбу,—сказаў ён.—Паглядзіце мне прама ў очы, я хачу бачыць, ці вы трывмаеце вы мой по-зірк. Так. Цяпер адказвайце мне. Хто я? Майлс Гендон?

— Не. Я вас не ведаю.

— Пакляніцеся.

Адказ прагучэў ціха, але выразна:

— Клянуся!

— Непраўдападобна!

— Уцякайце! Навошта вы марнуеце каштоўнейшы час? Уцякайце, ратуйцеся!

У гэту мінуту ў пакой уварваліся салдаты, і пачалася шалёная барацьба; але Гендана хутка асілілі і павалаклі. Карава так-сама забралі; абодвух звязалі і павялі ў турму.

РАЗДЗЕЛ ДВАЦЦАЦЬ СЁМЫ

У ТУРМЕ

Усе камеры былі перапоўненыя, і двух сяброў прыкавалі на ланцуг у вялікім пакой, дзе змяшчаліся звычайна дробныя злачынцы. Яны былі не адны: тут-же знаходзілася яшчэ каля дваццаці скучых вязняў—маладых і старых, мужчын і жанчын—шумны і неахайны натоўп. Кароль горка скардзіўся на абраузу яго каралеўскага сана, але Гендон быў пахмуры і маўклівы. Ён быў надта ўражаны. Ён, блудны сын, вярнуўся дадому, уяўляючы, што ўсе ашалеюць ад шчасця, убачыўшы яго; і раптам замест радасці—турма. Усё гэта было так непадобна на яго планы, што ён замяшаўся; ён не ведаў нават, як глядзець на сваё становішча: ці лічыць яго трагічным ці проста забаўным. Ён ад-

чуваў сябе, як чалавек, які вышаў палюбавацца вясёлкай, а замест таго яго ўдарыла маланка.

Але мала-па-малу яго блытаныя мыслі прышлі ў парадак, і тады ён пачаў размышляць аб Юдзіфі. Ён абдумваў яе паводзіны, разглядаў іх з усіх бакоў, але ні да чога не дадумаўся. Пазнала яна яго ці не пазнала? Гэта труднае пытанне доўга займала яго розум; нарэшце ён прышоў да вываду, што яна яго пазнала і адраклася ад яго з-за матэрыяльных выгод. Цяпер ён гатоў быў асыпаць яе пракляццямі; але яе імя было так доўга для яго свяшчэнным, што ён не мог прымусіць сябе абразіць яе.

Загарнуўшыся ў турэмныя коўды, парваныя і брудныя, Гендон і кароль правялі трывожную ноч. За хабар турэмшчык здавыў гарэлкі для некаторых арыштантаў, і, вядома, гэта скончылася лаянкай, калатнёй, непрыстойнымі песнямі. Пасля поўначы адзін з арыштантаў напаў на жанчыну, стаў біць яе па галаве кайданамі, і толькі падаспейшы турэмшчык выратаваў яе ад смерці. Турэмшчык устанавіў згоду, ударыўшы па галаве нападаўшага. Тады бойка спынілася, і тыя, хто не звяртаў увагі на енк і скаргі абодвух раненых, маглі заснуць.

На працягу наступнага тыдня дні і ночы праходзілі з тамлівай аднастайнасцю. Днём з'яўляліся людзі (іх твары былі больш-менш знаёмыя Гендону), каб зірнуць на «самазванца», адрачыся ад яго і паздзеквацца з яго; а па начах паўтараліся папойкі і бойкі. Аднак пад канец нешта змянілася. Турэмшчык прывёў у камеру нейкага дзеда і сказаў яму:

— Злачынца ў гэтым пакоі. Разгледзь усіх сваімі старымі вачыма. Можа ты пазнаеш яго.

Гендон падняў вочы і першы раз за ўсё праўбыванне ў турме ўзрадаваўся.

Ён сказаў сабе:

«Гэта Блэк Эндрус. Ён усё жыццё служыў сям'і майго бацькі; ён добры, чэсны чалавек, сэрца ў яго добрае. Вярней, раней у яго было добрае сэрца. А цяпер чэсных людзей зусім не астаслося; усе сталі ілгунамі. Гэты чалавек пазнае мяне і адрачэцца ад мяне, як і ўсе іншыя».

Стары абвёў вачыма пакой, паглядзеў у твар кожнаму вязню і нарэшце сказаў:

— Я не бачу тут нікога, апрача ніzkіх нягоднікаў, вулічнага зброду. Каторы ён?

Турэмшчык засмияўся.

— Вот!—сказаў ён.—Прыгледзься добра да гэтага вялікага звера і скажы мне, что ты аб ім думаеш.

Стары падышоў, доўта і пільна глядзеў на Гендана, потым паківаў галавой і сказаў:



Стары пільна глядзеў на Гендана.

— Не, гэты не Гендон і ніколі Гендонам не быў!

— Правільна! Твае старыя вочы яшчэ добра бачаць. Каб я быў на месцы сэра Г'ю, я ўзяў-бы гэтага паганага пса і...

Турэмшчык стаў на насі, нібы зацягваючы вакол шыі пятлю, і захрыпей, нібы задыхаючыся. Стары злосна прагаварыў:

— Хай дзякуе бога, калі з ім не абыйдуцца яшчэ горш. Каб трапіў гэты нягоднік у рукі мне, я-б засмажыў яго жыўцом!

Турэмшчык зарагатаў зларадным смехам гіены. І сказаў:

— Пагутары з ім, стары! Усе з ім гутараць. Гэта цябе пазаваіць.

З гэтymі словамі ён завярнуўся і вышаў.

Стары ўпаў на калені і зашаптаў:

— Дзякую богу, ты вярнуўся нарэшце, мой добры пан! Я думаў, што ты ўжо сем гадоў назад памёр, а ты жывы! Я пазнаў цябе ад першага разу; цяжка мне было прыкідвацца і маніць, нібы я не бачу тут нікога, апрача дробных злодзеяў і машэннікаў. Я стары і бедны, сэр Майлс; але скажы адно слова,— і я пайду і абвяшчу праўду, хоць-бы мяне задушылі за гэта.

— Не,—сказаў Гендон,—не трэба. Ты толькі загубіш сябе, а мне не паможаш. Але ўсё-такі дзякую табе, ты часткова вярнуў мне маю страчаную веру ў чалавечы род.

Стары слуга быў вельмі карысны каралю і Гендону; ён заходзіў па некалькі разоў у дзень, нібы паздзеквацца з ашуканца, і заўсёды прыносіў што-колечы смачнае, каб палепшиць хоць трохі ўбогую турэмную ежу; апрача таго, ён прыносіў бягучыя навіны. Ласункі Гендон пакідаў для караля: без іх яго вялікасць, матчыма, не выжыў-бы, бо ён не мог есці грубую, агідную сіраву, якую прыносіў турэмшчык. Каб не выклікаць падазрэнняў, Эндрус вымушаны быў прыйсці на кароткі час; але кожны раз ён ухітраўся паведаміць што-небудзь новае—шэптам, каб яго чуў толькі Гендон, голасна-ж ён толькі лаяўся.

Так мала-па-малу Майлс узнаў гісторыю сваёй сям'і. Артур памёр шэсць гадоў назад. Гэта страта і адсутнасць вестак зб Майлсе вельмі падарвалі здароўе бацькі; чакаючы хуткай смерці, бацька хацеў абавязкова ажаніць Г'ю і Юдзіф; але Юдзіф усё адкладвала вяселле, спадзеючыся на зварот Майлса; тут-та і прышло пісьмо з паведамленнем аб tym, што Майлс памёр; гэты ўдар улажыў у пасцель сэра Рычарда; стары парашыў, што канец яго блізка, і стаў патрабаваць, каб хутчэй спраўлялі вяселле; Г'ю, вядома, падтрымліваў яго. Юдзіф выпрасіла яшчэ месяц адтэрміноўкі, потым другі і, нарэшце, трэці; іх абвянчалі смяротнага ложка Рычарда. Шлюб выдаўся не з шчаслівых. Хадзілі чуткі, што неўзабаве пасля вяселля маладая знайшла ў паперах мужа некалькі чарнавікоў злашчансага пісьма і вінаваціла яго ў гнуснай падробцы, якая паскорыла іхні шлюб і смерць сэра Рычарда. Расказы аб зверскім абыходжанні новага

пана з жонкай і слугамі пераходзілі з вуснаў у вусны; пасля смерці бацькі сэр Г'ю скінуў маску і стаў бязлітасным дэспатам для ўсіх, хто жыў у яго ўладаннях і колькі-небудзь залежаў ад яго.

Адзін з расказаў Эндруса жыва зацікавіў карала.

— Ходзяць чуткі, што кароль страціў розум. Але толькі, прашу вас, не кажыце, што чулі гэта ад мяне, бо аб гэтым забаронена гаварыць пад страхам смерці.

Яго вялікасць паглядзеў на старога і сказаў:

— Кароль не страціў розум, добры чалавек, і лепш-бы табе займацца сваімі справамі, чым перадаваць бязглаздзяя чуткі.

— Што ён такое гаворыць, гэты хлопчык?—спытаў Эндрус, здзіўлены такім рэзкім і нечаканым нападам.

Гендон даў старому знак маўчаць, і той прадаўжаў свой расказ:

— Пахаванне нябожчыка карала будзе ў Віндзоры праз два дні, шаснаццатага, а дваццатага новы будзе каранавацца ў Вестмінстэры.

— Мне здаецца, трэба спачатку знайсці яго...—прамармытаў кароль; потым улэўнена дадаў:—Ну, аб гэтым яны паклапоцяцца, і я таксама.

— Раствумач мне...—пачаў стary і запнуўся, убачыўши знакі, якія рабіў яму Гендон. І зноў пачаў балбатаць:

— Сэр Г'ю таксама едзе на каранацыю і многа чакае ад яе. Ён спадзяеца вярнуцца дадому пэрам, бо мае вялікую ласку ў лорда-пратэктара.

— Якога лорда-пратэктара?

— Яго міласці герцага Самерсецкага.

— Якога герцага Самерсецкага?

— Як якога? У нас толькі адзін—Сеймур, граф Гертфорд. Кароль сядзіта спытаў:

— З якога гэта часу ён герцаг і лорд-пратэктар?

— Ад апошняга дня студзеня.

— Скажы, калі ласка, што яму даў гэты тытул?

— Ён сам ды вярхоўны совет з дапамогай карала.

Яго вялікасць дзіка ўздрыгнуўся.

— Карала?—ускрыкнуў ён.—Якога карала, добры чалавек?

— Якога карала? (Даруй, божа, што гэта такое сёння з хлопчыкам?) На гэтае пытанне адказаць няцяжка: кароль жа ж у нас толькі адзін—яго вялікасць, аўгусцейшы манарх, кароль

Эдуард Шосты, хай бароніць яго бог! Так! Маладзен'кі ў нас кароль, зусім хлопчык, а які добры і ласкавы; не ведаю, звар'яцелы ён ці не,—кажуць, ён папраўляеца з кожным днём,—але ўсе ў адзін голас хвальць яго, усе благаслаўляюць і моляць бoga падоўжыць дні яго царствавання, бо ён пачаў з добраі справы, памілаваў герцага Норфолька, а цяпер хоча скаваць найбольш суроўыя законы, ад якіх церпіць народ.

Пачуўши гэтыя весткі, кароль знямеў ад здзіўлення і так паглыбіўся ў свае невясёлыя думы, што не слухаў больш, аб чым расказвае стары. Ён пытаў сябе: няўжо гэты кароль—той самы маленькі жабрак, якога пакінуў ён тады ў палацы пера-апранутым у сваё адзенне? Гэта здавалася яму немагчымым: каб той хлопчык захацеў разыграць з сябе прынца Уэльскага, яго зараз выдала-б яго мова і манеры, яго прагналі-б з палаца і пачалі-б шукаць сапраўднага прынца. Няўжо совет пасадзіў на яго месца якога-небудзь хлапчука знатнага рода? Не, яго дзядзя не дапусціў-бы гэтага,—ён усемагутны і мог-бы расстроіць і, пэўна, расстроіў-бы такую змову.

Размышленні караля не прывялі ні да чога; чым больш ён стараўся разгадаць гэту тайну, чым больш ён ламаў сабе галаву над ёй, тым мацней балела ў яго галава, і тым горш ён спаў. Яго нецярплівае жаданне трапіць у Лондан расло з кожнай гадзінай, і зняволенне рабілася нясцерпным.

Гендон, як ні стараўся, не мог уцешыць караля; гэта лепш удалося двум жанчынам, прыкованым недалёка ад яго. Іх ціхае ўгаварванне вярнула спакой яго души і навучыла яго цярпілівасці. Ён быў ім вельмі ўдзячны, шчыра палюбіў іх, блізасць іх была для яго жыватворнай. Ён спытаўся, за што іх пасадзілі ў турму, і жанчыны адказалі: за тое, што яны баптысты¹⁾). Кароль усміхнуўся і спытаў:

— Хіба гэта такое злачынства, за якое саджаюць у турму? Вы засмуцілі мяне: я, значыць, хутка з вамі расстануся, бо вас не будуць доўга трymаць тут за такое глупства.

Жанчыны нічога не адказалі, але твары іх устрывожылі яго. Ён паспешна сказаў:

— Вы не адказваеце? Будзьце добрыя, скажыце мне—вам не пагражae другая кара? Калі ласка, скажыце мне, што вам нічога не пагражae.

1) Баптыстамі называюцца паслядоўнікі рэлігійнага вучэння, якое адхіляе хрышчэнне дзяцей і лічыць правільным толькі хрышчэнне дарослых.

Жанчыны паспрабавалі перамяніць гутарку, але кароль ужо не мог супакоіца і прадаўжаў пытацца:

— Няўжо вас будуць біць бізунамі? Не, не! Яны не могуць быць такімі бязлітаснымі. Скажыце, што вас не крануць! Так, не крануць? Не крануць, праўда?

Жанчыны, збянтэжаныя і расстроеныя, не маглі, аднак, ухіліцца ад адказу, і адна з іх сказала голасам, дрыжачым ад хвалявання:

— О, добрая душа! Тваё спачуванне раздзірае нам сэрца. Памажы нам, божа, знесці наша...

— Вы прызналіся!..—перапыніў яе кароль.—Значыцца, гэтая бязлітасная каты будуць цябе біць бізунамі! О, не плач! Я не магу бачыць твае слёзы. Не траць мужнасці: я своечасова вярну сабе свае правы, каб вызваліць цябе ад гэтай знявагі, убачыш!

Калі кароль прачнуўся раніцою, жанчын ужо не было.

— Яны выратаваны!—радасна ўсклікнуў ён і з сумам да даў:—Але гора мне, яны так усцяшалі мяне!

Кожная з жанчын, выходзячы, прыкалола да яго вопраткі на памяць кавалак істужкі. Кароль сказаў, што назаўсёды захавае гэты падарунак і хутка знайдзе сваіх прыяцелек, каб узяць іх пад сваю абарону.

У гэту мінуту ўвайшоў турэмшчык са сваімі памочнікамі і загадаў усіх зняволеных вывесці на турэмны двор. Кароль быў у захапленні: якое шчасце ўбачыць нарэшце блакітнае неба і падыхаць свежым паветрам. Ён хваляваўся і злаваў на марудных вартайнікоў, але нарэште прышла і яго чарга. Яго адвязалі ад жалезнага кальца ля сцяны і загадалі яму ісці следам за другімі разам з Гендонам.

Квадратны двор быў выбрукаваны каменнымі плітамі. Вязні прыйшлі пад вялікай каменнай аркай і выстраіліся ў шарэнгу, спіной да сцяны. Перад імі была працягнута вяроўка; па баках стаяла варта. Раніца была халодная, хмурная, уначы выпаў сняжок; вялізны двор быў увесь белы і ад гэтай белаты здаваўся яшчэ больш пахмурным. Часамі зімовы вечер урываваўся ў двор і гнаў па зямлі струменьчыкі снегу.

Сярод двара стаялі дзве жанчыны, прыкованыя к слупам. Кароль з першага погляду пазнаў у іх сваіх прыяцелек. Ён уздрыгнуўся і сказаў сабе:

«На жаль, я памыліўся, іх не выпусцілі на волю. Падумаць

толькі, што такія мілыя, добрыя жанчыны павінны паспраба-
ваць бізуна!—у Англіі!—не ў варварскай краіне, а ў хрысціян-
ской Англіі! іх будуць бісь бізуном; а я, каго яны ўцяшалі
і з кім былі такія ласкавыя, павінен тлядзець на гэтую вялікую
несправядлівасць. Гэта дзіўна, так дзіўна! Я, крыніца ўлады



Яе зноў адцягнулі.

ў гэтай абшырнай дзяржаве, бяссільны памагчы ім. Але бера-
жыцца, каты, прыдзе дзень, калі я за ўсё запатрабую спра-
ваздачу! За кожны ўдар, які вы нанісце зараз, вы атрымаеце
па сто ўдараў».

Шырокія вароты расчыніліся, і ўварваўся натоўп гаражан.
Яны акружылі жанчын і засланілі іх ад карала. Затым увайшоў
поп; натоўп прапусціў яго і зноў ссунуўся, зноў склаў жан-
чын ад вачэй карала. Кароль пачуў нейкія пытанні і адказы,
але ні слова не мог разабраць. Затым началася падрыхтоўка.
Варта забегала, замітусілася, то знікаючы сярод людзей, то

зноў з'яўляючыся; народ мала-па-малу змоўк, і зрабілася глыбокая цішыня.

Раптам, па камандзе, людзі расступіліся, і кароль убачыў відовішча, ад якога кроў застыла ў яго жылах. Вакол жанчын былі пакладзены кучы галля і паленаў, і нейкі чалавек, стоячы на каленях, распальваў гэты касцёр!

Жанчыны стаялі, апусцішы галовы і закрыўшы твары рукамі; галлё ўжо патрэсквала; жоўтыя агеньчыкі палезлі ўжо ўгару, і клубы блакітнага дыму распаўзкаліся па ветру. Поп падняў руку к небу і пачаў чытаць малітвы. У гэты момант праз вароты прыбеглі дзве маладзенькія дзяўчыны і з прарэзлівым лямантам кінуліся да жанчын, што прысуджаны былі згарэць на каstry. Варта адразу схапіла іх; адну трymалі моцна, але другая вырвалася; яна казала, што хоча памерці разам з маткаю. І, перш чым паспелі яе спыніць, яна ўжо зноў абхапіла шыю маткі. Яе зноў адцягнулі, але плацце яе ўжо гарэла. Двое ці троє трymалі яе; запалены падол плацца адарвалі і кінулі ўбок, а дзяўчынка ўсё кідалася, вырывалася і кричала, што цяпер яна астанецца адна ва ўсім свеце, і ўпрашала дазволіць ёй памерці разам з маткаю. Абедзве дзяўчыны ўвесь час галасілі і вырываліся з рук вартаўнікоў; але раптам раздзіраючи душу крык смяротнай муکі заглушыў увесь іхні лямант. Кароль адвёў вочы ад рыдаўших дзяўчат, паглядзеў на касцёр, потым адварнуўся, прыціснуў смяртэльна бледны твар да сцяны і ўжо не глядзеў болей. Ён казаў сабе:

«Тое, што я бачыў тут, ніколі не згладзіцца з маёй памяці; я буду помніць гэта ва ўсе дні майго жыцця, а па начах я буду бачыць гэта ў сне да самай смерці. Лепей-бы я аслеп».

Гендон назіраў за каралём. Ён з задавальненнем казаў сабе:

«Ён прыкметна папраўляецца; ён змяніўся, стаў мякчэй. Раней ён пэўна накінуўся-б на турэмшчыкаў, пачаў-бы бушаваць, кричаць, што ён кароль, патрабаваць, каб жанчын аслабанілі. Ён хутка забудзецца на свой брэд, і яго бедная галава будзе зноў здаровая. Дай, божа, каб хутчэй!»

У той-жа дзень у турму прывезлі нанач некалькі арыштантаў, якіх на другую раніцу павінны былі адправіць у розныя гарады адбываць кару за свае злачынствы. Кароль доўга гутарыў з імі,—ён з самага пачатку рашыў па распытаць вязняў, каб падрыхтаваць сябе да свайго будучага царствавання. Аповесць іхніх пакут мучыла яго сэрца. У ліку зняволеных была

адна бедная прыдуркаватая жанчына, украўшая каля двух ярда¹⁾) сукна ў ткача,—яе за гэта прыгаварылі павесіць. Другі арыштант раней абвінавачваўся ў tym, што ён украў каня; супроць яго не было ніякіх доказаў, і ён ужо быў выратаваўся ад пятлі; але не паспелі яго выпускіць, як зноў арыштавалі за тое, што ён забіў аленя ў каралеўскім парку; на гэты раз віна яго была даказана, і яго чакала вяроўка. Больш за ўсё расстроіў і засмуціў караля расказ аднаго падмайстра; гэты юнак сказаў, што ён аднаго разу вечарам знайшоў сокала, які ўцёк ад свайго гаспадара, і прынёс яго да хаты, думаючы, што мае на тое права. Але суд абвінаваціў яго ў крадзежы і прысудзіў к смерці.

Раз'юшаны такім бесчалавечкам, кароль упрашаў Гендана разбіць свае путы і ўцякаць з ім у Вестмінстэр, каб ён мог хутчэй вярнуць сабе прастол; узышоўши на трон, ён зараз-жа падніме свой скіпетр у абарону гэтых няшчасных і выратуе ім жыццё.

«Беднае дзіця!—уздыхаў Гендон.—Гэтыя гаротныя расказы зноў звязлі яго з разуму. А я-то спадзяваўся, што ён хутка паправіцца».

Сярод арыштантаў быў стары законнік, чалавек з суровым тварам і непахіснай волій. Тры гады назад ён выступіў супроць лорда-канцлера, абвінаваціўши яго ў несправядлівасці; за гэта яго прыкавалі да ганебнага слупа, адсеклі яму вушы, выключылі з адвакацкага саслоўя, спагналі з яго штраф у тры тысячи фунтаў стэрлінгаў і прыгаварылі да турэмнага зняволення. Нядаўна ён паўтарыў свой праступак, і цяпер яму павінны былі адсячы рэшткі вушэй, спагнаць з яго пяць тысяч фунтаў стэрлінгаў, высмаліць яму кляймо на абодвух шчаках і да канца жыцця тримаць яго ў турме.

— Гэта пачэсныя рубцы,—казаў ён, адкідаючы назад сівыя валасы і паказваючы абрубкі вушэй.

У караля вочы гарэлі гневам. Ён сказаў:

— Ніхто не верыць мне, і ты не паверыш. Але ўсёроўна— праз месяц ты будзеш вольны, і самыя законы, што зганьбаўвали цябе і зняслаўляюць Англію, будуць выкрэслены з дзяржаўных актаў. Свет дрэнна наладжаны: каралям варта было-б час ад часу на сабе выпрабаваць свае законы і вучыцца міласэрдзю.

1) Ярд—0,9 метра.

А Ф Я Р А

Тым часам Майлс вельмі стаміўся ад турмы і бяздзейнасці. Калі нарэшце надышоў дзень суда, ён быў вельмі задаволены і казаў сабе, што будзе рады ўсякаму прыгавару, абы толькі яго не засудзілі на далейшае зняволенне ў турме. Але ён горка памыліўся. Ён раз'юшыўся, калі яго прызналі «буйным брадзягай» і прыгаварылі да ганебнай кары: ён павінен быў на працягу двух гадзін сядзець у «каладах» ля ганебнага слупа за абразу ўласніка Гендонскага замка. Калі ён заявіў на судзе, што ён родны брат абражанага і законны наследнік усіх тытулаў і зямель памершага сэра Рычарда, то да яго слоў аднесліся так пагардліва, што нават не палічылі іх вартымі аграварэння.

Па дарозе да ганебнага слупа ён бушаваў і пагражаяў, але гэта не памагала; паліцэйскія валаклі яго ды яшчэ час ад часу частавалі кулакамі за непакорнасць.

Кароль не мог працінуцца праз натоўп. Ён ішоў ззаду, даўёка ад свайго добрача друга і слугі. Самога караля таксама ледзь было не прыгаварылі да ганебнага слупа за дружбу з такой падазронай асобай, але з прычыны яго маленства, зрабіўшы яму належнае навучанне, адпусцілі. Калі людзі нарэшце спыніліся, ён пачаў кідацца, каб працінуцца наперад; і пасля доўгіх намаганняў гэта яму ўдалося. Ля ганебнага слупа, пад насмешкамі цёмнага народа, сядзеў няшчасны рыцар—бліжэйшы слуга караля Англіі! Эдуард на судзе чуў прыгавар, але не зусім зразумеў яго значэнне. Гнеў хлопчыка 'рос па меры таго, як ён пачынаў разумець усю глыбіню гэтай новай абрэзы, нанесенай яго каралеўскаму сану; ён зусім ашалеў, калі ўбачыў, як у паветры праляцела яйка, разбілася аб шчаку Гендона і натоўп зарагатаў ад радасці. Не памятаючи сябе ад гневу, ён падскочыў да слупа і накінуўся на начальніка:

— Пасаромся!—крыкнуў ён.—Гэта мой слуга. Выпусці яго зараз-жа! Я...

— Змоўкні!—з жахам усклікнуў Гендон.—Ты загубіш сябе! Не звяртай на яго ўвагі, пане, ён вар'ят!


— Супакойся, добры чалавек, я і не падумаю звяртаць на яго ўвагі; але мне хочацца трохі правучыць яго.

Паліцэйскі абярнуўся да свайго памочніка і сказаў:

— Сцебані гэтага маленькага дурня разы са два бізуном, навучы яго далікатнасці.

— Усып яму поўтузіна,—параіў сэр Г'ю, пад'ехаўшы ў гэту мінуту паглядзеь на свайго скаванага брата.

Караля скапілі. Ён нават не працівіўся, так ён быў ашаломлены той страшэннай абрязай, што пагражала яго свяшчэннай



Ён падскочыў да слупа.

асобе. На старонках гісторыі ўжо запісан расказ аб кары бізуном аднаго з англійскіх каралёў,—Эдуарду нясцерпна было думачь, што ён паўторыць гэтую ганебную старонку. Але не было чаго рабіць, і дапамогі чакаць не было адкуль: прыходзілася або цярпець кару, або прасіць аба дараванні. Выбар цяжкі: сцярпець удары кароль можа, але прынізіцца да мальбы ён не мае сілы.


Але Майлс Гендон выручыў яго.

— Адпусціце дзіця!—узмаліўся ён.—Лютая псы, хіба вы не бачыце, які ён маленькі і кволы? Адпусціце яго, я бяру яго бізуны на сябе.

— Вельмі добрая думка!—усклікнуў сэр Г'ю, і яго твар

азарыўся задаволенай усмешкай.—Адпусціце жабрака і ўсыпце тузін гэтаму малайцу, ды глядзіце, добры тузін.

Кароль хацеў быў супярэчыць, але сэр Г'ю адразу ўціхамі-
рыў яго:



Бедны кароль адварнуўся...

— Гавары, гавары, не саромся!—сказаў ён.—Але памятай,
што за кожнае тваё слова яму прыдзецца яшчэ шэсць удараў.

Гендона вынулі з калоды і агаллі яму спіну; калі бізун
захадзіў па ёй, бедны маленькі кароль адварнуўся і ўжо не
стрымліваў слёз, што каціліся па яго твары.

«Добрае, смелае сэрца!—казаў ён сабе.—Гэты доказ адда-

насці ніколі не згладзіцца з маёй памяці. Я не забуду... Ім так-сама прыдзецца ўспомніць!»—дадаў ён гнеўна.

Велікадушша Гендана ўсё расло ў яго вачах, а разам з тым расла і яго ўдзячнасць да яго. Ён сказаў сабе:

«Хто выратоўвае свайго гасудара ад ран і смерці, робіць яму вялікую паслугу. Ён выратаваў мяне ад смерці. Але ўсё гэта глупства ў параўнанні з гэтым подвігам! Ён выратаваў свайго гасудара ад ганьбы!»

Гендон без крыку, без енку зносіў удары, стойка, як салдат. Гэта велікадушная стойкасць, з якой ён узяў на сябе бізуны, прызначаныя хлопчыку, мімаволі выклікала пашану нават у грубых, цёмных зявак, што сабраліся падзвіцца на цікавае відовішча; насмешкі змоўклі, і нічога не было чуваць, апрача ўдараў бізуна. Цішыня панавала на плошчы, калі Гендона зноў пасадзілі ў калоду; а яшчэ так нядаўна гэту плошчу напаўняў шум здзекаў. Кароль ціхенъка падышоў да Гендона і сказаў яму на вуха:

— Ніякі кароль не можа аблагародзіць цябе, добрая, вялікая душа, бо той, хто вышэй за каралёў, ужо стварыў цябе благародным; але кароль можа ўзвялічыць цябе перад людзьмі.

Ён падняў з зямлі кінуты бізун, ціхенъка дакрануўся ім да скрываўленых плеч Гендона і шапнуў:

— Эдуард, кароль Англіі, надае табе тытул графа!

Гендон быў расчулены, слёзы пацяклі па яго шчаках, але ў той-жа час ён так выразна адчуваў горкі юмар свайго становішча, што ледзь мог устрымацца ад усмешкі. Узляцесь адразу, адным махам, ад ганебнага слупа на недасяжную вышыню—графскага стана—што можа быць смяшней.

«Як мне шанцуе!—казаў ён сабе.—Фантазійны рыцар царства лятуценняў ператварыўся цяпер у фантазійнага графа—галава-кружальны ўзлёт, асабліва для крыл без пер'яў! Калі так будзе ісці далей, мяне хутка ўпрыгожаць, як кірмашовы слуп, мішурнымі цацкамі і неіснуючай пашанай; але хоць яны самі і не маюць вартасці, я буду цаніць у іх любоў таго, хто дарыць мяне імі. Лепш гэта бедная, смешная пашана, якую нечакана і няпрошана дае мне чистая рука ад чистага сэрца, чым сапраўдная пашана, якую даводзіцца купляць прыніжэннем у зайдзросных і прагных улад».

Грозны сэр Г'ю павярнуў каня; жывая сцяна маўкліва рас-

ступілася перад ім і таксама маўкліва самкнулася. Па-ранейшаму было ціха, ніхто не адважваўся сказаць слова ў абарону ці ў пахвалу асуджаных; але ўжо адна адсутнасць насмешак была знакам павагі да яго мужнасці. Запаздалы глядач, які не бачыў таго, што адбывалася тут раней, захацеў пасмияцца з асуджанага і запусціць у яго здохлай кошкай, але адразу быў збіты з ног і выкінуты вон; а затым зноў настала тая-ж глыбокая цішыня.

РАЗДЗЕЛ ДВАЦЦАЦЬ ДЗЕВЯТЫ

У ЛОНДАН!

Адседзеўшы вызначаны час ля ганебнага слупа, Гендон быў вызвалены і атрымаў загад выехаць з гэтай акругі і ніколі больш не вяртацца ў яе. Яму вярнулі яго шпагу, а таксама мула і осліка. Ён сеў і паехаў у суправаджэнні караля; народ са спакойнай пачцівасцю расступіўся перад імі і, як толькі яны ад'ехалі, разышоўся па хатах.

Гендон хутка паглыбіўся ў свае думкі. Яму трэба было многа чаго абдумаць. Што яму рабіць? Куды накіравацца? Трэба авалязкова знайсці знатнага заступніка, іначай прыдзецца адчовіцца ад спадчыны і ганебна прызнаць сябе самазванцам. Але дзе можна спадзявацца знайсці такую абарону і заступніцтва? Дзе? Вось пытанне! У яго мільганула ў галаве думка, якая мала-па-малу вырасла ў маленькую надзею, вельмі слабую і цяжкую для выканання, але ўсё-ж такую, аб якой варта падумаць, калі няма другой. Рыцар успомніў, што яму казаў стары Эндрус пра дабрату юнага караля і яго велікадушнае заступніцтва за пакрыўджаных і няшчасных. Ці не паспрабаваць добрацца да яго і прасіць у яго справядлівасці? Так, але ці дапусціць такога бедняка да аўгусцейшай асобы манарха? Ну, ды ўсёроўна, пакуль няма чаго тужыць: яшчэ будзе час аб гэтым падумаць. Гендон быў стары салдат, удзельнічаўшы ў некалькіх войнах, кемлівы і вынаходлівы; бяспрэчна, калі дойдзе да справы, ён прыдумае спосаб. А цяпер трэба ехаць у сталіцу. Можа за яго заступніца стары друг яго бацькі, сэр Гэмфры Марло, добры стары сэр Гэмфры—галоўны загадчык кухні нябожчыка караля, ці стайнік, або нечым у гэтым родзе,—Майлс не мог дакладна прыпомніць, чаго іменна. Цяпер, калі трэба сканцэнтраваць усе свае сілы, калі з'явілася пэўная мэта, туга,

прыгнятаўшай яго, рассеялася; ён падняў галаву і паглядзеў на вакол. Ён нават здзівіўся, як многа яны праехалі; вёска асталася далёка ззаду.

Кароль, трасучыся ззаду на асле, павесіў галаву; ён таксама быў заняты сваімі мыслямі і планамі. Гендон адчуў некаторую трывогу: ці захоча хлопчык вярнуцца ў горад, дзе ўсё сваё нядоўгае жыццё ён не ведаў нічога, апрача голаду, крыўд і пабояў? Трэба спытаць яго,—усёроўна гэтага не ўнікнуць. Гендон прытрымаў мула і крикнуў:

— Я забыўся спытацца цябе, куды ехаць. Загадвай, гасудар!

— У Лондан!

Гендон рушыў далей, вельмі задаволены адказам, але здзіўлены.

Усю дарогу яны ехалі без ніякіх прыгод. Але пад канец без прыгоды ўсё-такі не абышлося. Каля дзесяці гадзін вечара дзвятнаццатага лютага яны ўз'ехалі на Лонданскі мост і апынуліся сярод густога, шумнага натоўпу. Людзі вылі, гагаталі, гарланілі; чырвоныя ад піва, потныя твары блішчэлі пры святле мноства факелаў. Акурат у туу мінуту, калі падарожнікі пад'ехалі да варот, зверху сарвалася згніўшая галава нейкага былога герцага ці якога іншага вяльможы і, стукнуўшыся аб локаць Гендана, адскочыла ў натоўп. Вось якія нядоўгавечныя ў гэтым свеце справы рук чалавечых! Мінула ўсяго тры тыдні са дня смерці добрага караля Генрыха, не прайшло і трох сутак ад дня яго пахавання, а благародныя ўпрыгожанні¹), якія ён так старанна выбіраў для свайго дасканалага моста сярод першых асоб у дзяржаве, ужо сталі падаць... Нейкі гаражанін спатыкнуўся аб упаўшую галаву, ударыў сваёй галавой у спіну пярэдняга. Той абярнуўся, зваліў кулаком з ног абы якога суседа, што трапіўся яму пад руку, і сам паляцеў, звалены з ног таварышам упаўшага.

Час для бойкі быў самы зручны. Заўтра пачыналася каронацыя, і ўсе ўжо загадзя былі поўны гарэлкай і патрыятызмам. Гендана адціснулі ад караля, і абодва яны згубіліся ў шуме і мітусні равучага чалавечага зборышча.

Тут мы пакінем ix.

¹⁾ Пры Генрыху VIII на Лонданскім мосце выстаўляліся галовы пакараных смерцю.

ПОСПЕХІ ТОМА

Пакуль сапраўдны кароль бадзяўся па краіне поўголы, поўголодны, то церпячы насмешкі і пабоі ад брадзяг, то седзячы ў турме са злодзеямі і забойцамі, пакуль усе лічылі яго вар'ятам і самазванцам,—мнімы кароль Том Кэнці вёў зусім інакшэ жыццё.

Калі мы бачылі яго апошні раз, ён толькі што пачынаў знаходзіць прывабнасць у каралеўскай уладзе. Карабеўскі стан усё больш падабаўся яму, і нарэшце ўсё жыццё яго ператварылася ў радасць. Ён перастаў баяцца; яго непакой патрохі рассеяўся, пачуццё няёмкасці прайшло, ён стаў тримаць сябе спакойна і вольна. Як руду з шахты, здабываў ён усе патрэбныя звесткі ад хлопчыка для біцця.

Калі яму хацелася гуляць ці гутарыць, ён запрашаў да сябе лэдзі Елізавету і лэдзі Джэн Грэй, а затым адпускаў іх з такім выглядам, нібы для яго гэта справа звычайная. Ён ужо не сароміўся, калі прынцэсы цалавалі яму рукі на развітанне.

Цяпер яму падабалася, што яго з такімі цэрамоніямі ўкладваюць спаць нанач; яму падабаўся складаны і ўрачысты абраціння адзявання. Ён з гордым задавальненнем ішоў да абедзенага стала ў суправаджэнні пышнай світы саноўнікаў і варты; гэтай світай ён так ганаўся, што нават загадаў падвоіць яе, і цяпер у яго было сто чалавек. Ён любіў прыслухоўвацца да гукаў труб, што разыходзіліся па даўгіх карыдорах, і да далёкіх галасоў, крычаўшых: «Дарогу каралю!»

Ён навучыўся знаходзіць прыемнасць нават у паседжаннях совета ў троннай зале, хаця яму прыходзілася галоўным чынам толькі паўтараць слова, якія шаптаў яму лорд-пратэктар. Ён любіў прымаць велічных, акружаных пышнімі світамі паслоў з чужых зямель і выслушоўваць прыяцельскія прывітанні ад славных манархаў, называўшых яго «братам». О, шчаслівы Том Кэнці з Двара аў'едкаў!

Ён любіў свае раскошныя ўбранні і заказваў сабе новыя. Ён знайшоў, што чатырохсот слуг недастаткова для яго велічы, і патроіў іх лік. Ліслівасць прыдворных гучэла для яго вуха салодкай музыкай. Ён астаўся добрым і лагодным, стойкім абаронцам прыгнечаных і вёў безупынную барацьбу з несправядлівымі законамі; але пры выпадку, адчуўшы сябе знява-

жаным, ён умей цяпер павярнуцца да якога-небудзь графа ці нават герцага і зірнуць на яго так, што таго кідала ў дрыжыкі. Аднаго разу, калі яго царственная «сястра», злая святоша лэдзі Мэры, пачала было даводзіць яму, што ён робіць неразумна, вызываючы гэтулькі людзей, якія іначай былі-б кінуты



... загадаў ёй ісці да сябе...

ў турму, павешаны ці спалёны, і напомніла яму, што пры іх аўгусцейшым нябожчыку бацьку ў турмах часам сядзела адна-часова да шасцідзесяці тысяч зняволеных і што за ўесь час свайго мудрага царстваўания ён адправіў на той свет рукой ката семдзесят дзве тысячи злодзеяў і разбойнікаў,—хлопчык з благародным абурэннем загадаў ёй ісці да сябе і маліцца богу, каб ён выняў камень з яе грудзей і ўклаў у яе чалавече сэрца.

Але-ж няўжо Тома Кэнці ніколі не трывожыла знікненне беднага маленъкага законнага наследніка прастола, які абышоўся з ім так ласкова і з такой гарачнасцю кінуўся да варот

палаца, каб абараніць яго ад дзёрзкага вартавога? Так! Яго першыя дні і ночы ў палацы былі атручаны цяжкімі мыслямі аб знікнуўшым прынцы; Том шчыра жадаў, каб ён вярнуўся і аднавіў свае правы. Але час ішоў, а прынц не вяртаўся; і новыя радасныя ўражанні паступова авалодвалі душою Тома, мала-памалу згладжваючы ў ёй вобраз знікшага прынца; пад канец гэты вобраз стаў з'яўляцца толькі зрэдку, ды і то нежаданым госцем, бо тады Тому рабілася балюча і сорамна.

Няшчасную маці сваю і сясцёр ён таксама ўспамінаў усё раздэй. Спачатку ён сумаваў па іх, нудзіўся, хацеў іх убачыць, але потым пачаў уздрыгваць пры думцы, што калі-небудэць яны з'явяцца перад ім у лахманах, брудныя, і выдадуць яго сваімі пацалункамі, і сцягнуць яго далоў з трона зноў назад, у гразь, у трушчобу, на голад і знявагу. Нарэшце ён амаль перастаў успамінаць аб іх і быў нават рады гэтаму, бо цяпер, калі іх журботныя і дакорлівыя твары ўставалі перад ім, ён сам сабе здаваўся агіднейшым за чарвяка, поўзаючага па зямлі.

Апоўначы дзевятнаццатага лютага Том Кэнці спакойна зануў у сваёй раскошнай пасцелі ў палацы, пад аховай сваіх верных васалаў і акружаны ўсёй пышнасцю каралеўскага сана,—шчаслівы хлопчык: назаўтра назначана было яго ўрачыстае каранаванне.

У гэты самы час сапраўдны кароль, Эдуард, галодны, стомлены, змучаны даўгой дарогай, адзеты ў рызё, з сінякамі, атрыманымі ў часе вулічнай бойкі, стаяў сярод людзей, якія з вялікай цікавасцю сачылі за мітуснёй і беганінай рабочых, якія капашыліся, бы мурашкі, каля Вестмінстэрскага абацтва. Яны канчалі падрыхтоўчыя работы да заўтрашняй каранацыі.

РАЗДЗЕЛ ТРЫЦЦАЦЬ ПЕРШЫ

КАРАНАЦЫЙНАЯ ПРАЦЭСІЯ

На другую раніцу, калі Том Кэнці прачнуўся, паветра было поўнае грамовым гулам. Усё навакол грымела. Для Тома гэты гул быў музыкай: ён азначаў, што ўся Англія дружна напружвае лёгкія, вітаючыя вялікі дзень.

Том зноў заняў першае месца ў дзіўнай плывучай працэсіі на Темзе. Па даўняму звычаю, каралеўская працэсія павінна была праісці праз уесь Лондан, пачынаючы ад Тауэра. І перш

за ўсё Том адправіўся к Тауэру. Як толькі ён прыбыў у Тауэр, сцены старой крэпасці нібы раптам трэнулі ў тысячи месц разам, і з кожнай шчыліны выскачыў чырвоны вогненны язык і белы клуб дыму. Раздаўся аглушальны выбух, у якім на міг патанулі радасныя крыкі народа; ад гулу трэслася зямля; агонь, дым, трэск стрэлаў паўтараліся зноў і зноў з незвычайнай хуткасцю, так што праз мінуту стары Тауэр знік у густым воблаку дыму; толькі так званы Белы Тауэр—высокі шпіль, абвешаны флагамі, высіўся над гэтym морам дыму, як горная вяршыня над градой воблакаў.

Разадзеты Том Кэнці на статным баявым кані ў багатай папоне, якая апускалася бадай да зямлі, ехаў на чале працэсіі; зараз-жа за ім следаваў яго «дзядзя», лорд-пратэктар Самерсет, на такім-жа дзіўным кані; каралеўская гвардыя ў бліскучых латах суправаджала яго з абодвух бакоў; за пратэктарам следаваў бясконцы рад пышна ўбранных вяльмож у суправаджэнні сваіх васалаў; за імі лорд-мэр і ўсе олдэрманы¹⁾ ў пунсовых аксамітных тогах, з залатымі ланцугамі на грудзях; за імі—дэпутаты ўсіх лонданскіх гільдый, багата ўпрыгожаныя, са стракатымі сцягамі карпарацый. Працэсію заканчвала даўняя славутая артылерыйская брыгада, якая ў той час існавала ўжо каля трохсот год, адзіная вайсковая часць, меўшая прывілею (захаваную і да нашых дзён) не падпарадковацца распаратджэнням парламента. Гэта было выдатнае відовішча—брыйгода велична выступала сярод шматлікага народа, вітаючага яе на кожным кроку аглушальнымі крыкамі. Вось як расказвае аб гэтym летапісец:

«Калі кароль пад'ехаў да горада, народ сустрэў яго прывітальнымі крыкамі, малітвамі, добрымі пажаданнямі і іншымі выказвannямі шчырай любові вернападданых да свайго гасудара; і кароль, павярнуўшыся да народа светлым, радасным тварам і ласкава гутарачы з тымі, хто быў бліжэй да яго аўгусцейшай асобы, з лішкам узнагародзіў свой народ за яго пачуцці адданасці. У адказ на крыкі: «Хай жыве кароль Англіі!»—«Хай беражэ бог яго вялікасць Эдуарда Шостага!»—ён казаў прыхільна: «Хай беражэ бог вас усіх! Ад усяго сэрца дзякую майму добраму народу!» Ласкавыя слова расчулілі народ.

¹⁾ Олдэрман—член гарадской управы ў Англіі.

«У Фенчэрч-stryце нейкае цудоўнае дзіця ў раскошным убранні ўзышло на падмосткі і вітала яго вялікасць вершамі:

Хай жыве кароль!—пяюць табе сэргы.
Хай жыве кароль!—мы ўсе табе піем.
Хай жыве кароль! Хай кіруе бясконца.
Беражы цябе, божа, ў велічы тваёй.

«Натоўп у адзін голас паўтараў слова дзіцяці».

Том Кэнці глядзеў на гэта ўсіхвальванае мора радасных твараў, і сэрца яго весялілася; ён адчуваў, што калі варта жыць, дык толькі для таго, каб быць каралём і любімцам народа. Раптам ён убачыў воддалі двух маленъкіх агадранцаў, яго былых таварышоў па Двару аб'едкаў (адзін з іх займаў пасаду лорда-адмірала пры яго пацешным двары, а другі—першага лорда адпачывальні), і яшчэ больш заганарыўся. О, каб яны маглі пазнаць яго цяпер! Якое невыказнае шчасце было-б, каб яны яго пазналі, каб убачылі, што пацешны кароль трушчоб і задворкаў зрабіўся сапраўдным каралём, што яму прыслужваюць герцагі і прынцы і ля ног яго ўвесь англійскі народ. Але ён павінен быў адрачыся ад сябе самога, ён павінен быў заглушкиць сваё жаданне, бо такая радасць абышлася-б яму надта дорага. і Том адварнуўся, а хлопчыкі прадаўжалі скакаць і кричаць, не падазраючы каму яны пасылаюць свае прывітанні.

— Слава! слава!—кричаў народ, і Том замест адказу кідаў у натоўп жмені новенькіх бліскучых манет. Летапісец расказвае: «На верхнім канцы Грэчэрч-stryта горад пабудаваў багатую арку, пад якой былі падмосткі, якія цягнуліся з аднаго боку вуліцы да другога. На гэтых падмостках былі выстаўлены статуі бліжэйшых продкаў караля. Там сядзела Елізавета Йоркская—пасярэдзіне вялікай белай ружы, пляўсткі якой звіваліся вакол яе вычварнымі фестонамі; побач з ёй, у чырвонай ружы, сядзеў Генрых VIII; рукі царскай пары былі злучаны,—на іх красаваліся выстаўленыя нацаказ заручальныя пярсцёнкі. Ад белай і чырвонай ружы цягнулася сцябло да другіх падмосткаў, дзе Генрых VIII выходзіў з чырвона-белай ружы разам з Джэн Сеймур, маткаю новага караля. Ад гэтай пары зноў-жа цягнулася сцябло да трэціх падмосткаў, дзе стаяла статуя самога Эдуарда VI на троне, ва ўсёй яго царскай велічы. Усе падмосткі былі апавітыя гірляндамі руж, чырвоных і белых».

Гэта дзіўнае і прыгожае відовішча прывяло ў такое захапленне радасны народ, што яго крыкі зусім заглушкилі слабы го-

лас дзіцяці, якому даручана было растлумачыць значэнне гэтай карціны ў хвалебных вершах. Але Том Кэнці не шкадаваў аб гэтым: вернападданы рэў народа быў для яго саладзея за ўсякія вершы, нават самыя лепшыя. Калі Том павярнуў да народа свой шчаслівы юны твар, народ заўважыў падабенства яго са статуяй, і зноў загрымела бура воплескаў.

Працэсія ўсё пасоўвалася наперад, праходзячы пад трывумфальнымі аркамі міма эфектных кампазіцый, выяўляючых розныя добрыя якасці, таланты і заслугі новага караля. «Па ўсім Чыпрайдзе з кожнага акна, з кожнага карніза звешваліся сцягі і флагі, а таксама багацейшыя каўры, дарагая тканіна і залатая парча—багацці, якія хаваліся ў куфрах; таксама былі ўпрыгожаны і іншыя вуліцы».

— І ўсе гэтыя дзівоты, усе гэтыя цудоўнасці выстаўлены дзеля мяне, дзеля мяне!—мармытаў Том Кэнці.

Шчокі мнімага караля гарэлі ад узбуджэння, вочы блішчэлі, ён адчуваў шчасце, асалоду. Раптам, акурат у той момант, калі ён падняў руку, каб кінуць народу жменю манет, ён убачыў у натоўпе бледны, здзіўлены твар, які не адводзіў ад яго пільнага позірка. У яго пацямнела ў вачах: ён пазнаў сваю маці! Ён хутка засланіў вочы рукой, павярнуўшы яе далонню ад сябе—стары мімавольны жэст, узнікшы ад даўно забытых прычын і ўвайшоўшы ў прывычку. Праз міг жанчына прабілася наперад, скроў натоўп, скроў варту і апынулася каля яго. Яна ахапіла яго нагу, пачала цалаваць яе; зарыдала.

— Дзіця маё, любае дзіця!—і падняла да яго твар, асветлены радасцю і любоўю.

Адзін з ахоўнікаў з лаянкай павалок яе прэч і дужай рукой адштурхнуў назад. Словы: «Жанчына, я не ведаю цябе!» ужо гатовы былі сарвацца з вуснаў Тома; але крыўда, нанесеная яго матцы, укалола яго ў самае сэрца. І калі яна абярнулася, каб апошні раз зірнуць на яго, перш чым натоўп зусім засланіў яго ад яе вачэй, у яе быў такі смутны твар, што Тому зрабілася сорамна. І гэты сорам знішчыў яго гордасць і атруціў усю радасць крадзенай велічы. Уся пашана раптам здалася яму не маючай вартасці. Яна звалілася з яго, як сатлелае рызэ.

А працэсія ўсё ішла ды ішла; упрыгожанне вуліц рабілася ўсё раскошней; прывітальныя крыкі гучэлі ўсё мацней; але для Тома Кэнці ўсяго гэтага нібы і не было. Ён нічога не бачыў і не чуў. Каралеўская ўлада страціла для яго прывабнасць; у

акружаючай пышнасці яму здаваўся папрок. Згрызота мучыла ёго сэрца. Ён казаў сабе: «Хоць-бы бог вызваліў з гэтага палону!» Ён мімаволі паўтарыў тыя самыя слова, якія так часта паўтараў у першыя дні сваёй прымусовай велічы.

Пышная працэсія ўсё выгіналася па кривых вуліцах старога горада, як бясконцая змяя ў бліскучай скуры. Народ вітаў яе крыкамі; але кароль ехаў, звесіўшы галаву і нічога не бачачы.



— Гасудар, цяпер не час марыць.

перед сабой, апрача абражанага твара сваёй маткі. І ў выстаўленыя руکі падданых ужо не сыпаліся бліскучыя манеты.

— Слава! слава!—але ён не слухаў гэтых крыкаў.

— Хай жыве Эдуард, кароль Англіі!

Здавалася, уся зямля ўздрыгнулася ў адказ на гул; не адказаў толькі кароль. Да яго гэтыя крыкі даліталі, як далёкія раскаты грома, заглушаемыя іншымі гукамі, якія чуліся бліжэй, у яго ўласных грудзях, у яго ўласным сумленні,—голосам, паўтараўшым ганебныя слова: «Жанчына, я не ведаю цябе!»

Гэтыя слова гучэлі ў душы караля, як гучыць пахавальны звон у душы чалавека на пахаванні блізкага друга, якому ён пры жыцці вераломна здрадзіў.

На кожным завароце яго чакалі новыя знакі пашаны, новая пышнасць, новыя цуды, грукат прывітальных стрэлаў, радасныя крыкі народа; але кароль ні словам, ні жэстам не адгукаўся на

іх, бо нічога не чуў у сваёй гаротнай души, апрача дакорлівага голасу.

Мала-па-малу і ў гледачоў змяніліся твары і замест радасных зрабіліся заклапочанымі, і прывітальныя крыкі раздаваліся ўжо не так гучна. Лорд-пратэктар хутка заўважыў гэта і адразу зразумеў прычыну. Ён пад'ехаў да караля, зняў шапку, нізка пакланіўся і шапнуў:



— Гэта была мая маці.

— Гасудар, цяпер не час марыць! Народ бачыць тваю панікнувшую галаву, твой спахмурнелы твар і прымае гэта за дрэнны знак. Паслухайся маёй рады! Хай зноў зазяе тваё каралеўскае сонца і асвекіць праменнямі свой народ. Падымі галаву і ўсміхніся народу!

З гэтымі словамі герцаг кінуў направа і налева па прыгаршчы манет і вярнуўся на сваё месца. Мнімы кароль машынальна выканаў тое, аб чым яго прасілі. У яго ўсмешцы не было души, але толькі нямногія стаялі да яго настолькі блізка, толькі нямногія мелі настолькі востры зрок, каб заўважыць гэта. Ён так міла і зграбна нахіляў сваю аздобленую пер'ямі галаву, з такой царскай шчодрасцю сыпаў навакол новенькія бліскучыя манеты, што трывога народа рассеялася, і прывітальныя крыкі загрымелі таксама гучна, як і раней.

А ўсё-ж, незадоўга да прыбыцця, герцагу прышлося яшчэ раз пад'ехаць да караля і зрабіць яму заўвагу. Ён прашантай:

— Вялікі гасудар, страсані з сябе гэты пагібелельны сум; вочы

ўсяго свету накіраваны на цябе!—і з прыкрасцю дадаў.—Каб яна прапала, гэта няшчасная жабрачка! Гэта яна так расстроіла вашу вялікасць!

Расфранчоны кароль накіраваў на герцага патухшы позірк і сказаў бязгучным голасам:

— Гэта была мая маці!

— Божа мой...—прастагнаў пратэктар, ад'язджаючы назад.—Дрэйны знак не прайшоў дарма: ён зноў страціў розум!

РАЗДЗЕЛ ТРЫЦЦАЦЬ ДРУГІ

ДЗЕНЬ КАРАНАЦЫ

Вернемся на некалькі гадзін назад і зоймем месца ў Вестмінстэрскім абацтве ў чатыры гадзіны раніцы ў памятны дзень каранацы. Мы тут не адны: хоць знадворку яшчэ нач, але асветленыя факеламі хоры ўжо поўныя народам; мноства людзей збралася сюды ўжо з вечара. Яны гатовы прасядзець шэсць-сем гадзін, абы ўбачыць відовішча, якое наўрад ці можна спадзявацца ўбачыць два разы ў жыцці,—каранацыю караля. Так, Лондан і Вестмінстэр узняліся на ногі з трох гадзін ночы, калі грымнулі першыя гарматы, і ўжо вялізны натоўп не знатных, але заможных грамадзян, заплаціўшы гроши за доступ на хоры, цісненцца ля ўваходаў, прызначаных для людзей іхняга саслоўя.

Гадзіны цягнуцца досыць нудна. Усякая мітусня мала-памалу сціхла, бо хоры даўно ўжо паўнюткія. Прыйдзем і мы: у нас досыць часу, каб агледзецца і падумаць. З усіх бакоў, куды ні глянеш вокам, са змроку, пануючага ў саборы, выступаюць часткі хораў і балконаў, усеяныя гледачамі; другія-ж часткі тых-же хораў і балконаў скаваны ад вока калонамі і ляпнымі ўпрыгожаннямі. Мы ясна бачым увесь вялізны паўночны алтар сабора—пусты, пакуль прыйдзе адборная публіка. Мы бачым таксама вялікі памост, засланы багатай тканінай. Пасярэдзіне яго, на ўзвышенні, да якога вядуць чатыры ступені, стаіць трон. У сядзенне трона ўпраўлен неапрацаваны плоскі камень—Сконскі камень¹⁾), на якім каранаваліся многія пакаленні шатландскіх каралёў; звычай і час настолькі асвяцілі яго, што цяпер на

1) Спачатку гэты камень захоўваўся ў шатландскім горадзе Сконе; у 1299 г. кароль Эдуард I перавёз яго ў Лондан, а пазней яго ўставілі ў сядзенне каранацыйнага трона ў Вестмінстэрскім абацтве.

ім карануюцца англійскія каралі. І трон і яго падножжа абзягнуты залатой парчой.

Навакол пануе цішыня, факелы свециць цъяна, гадзіны паўзуць ляніва. Але вось, нарэшце, світае, факелы пагашаны, мяккае свято разліваецца па вялізным будынку. Цяпер ясна можна разгледзець усе абрисы гэтага благароднага храма, але яны вырысоўваюцца мякка, як у сне, бо сонца трохі прыкрыта хмарамі.



З'яўляеца першая знатная лэдзі.

У сем гадзін сонная аднастайнасць гэтага чакання ўпершыню парушаеца: з апошнім ударам у паўночнай прыбудове з'яўляеца першая знатная лэдзі, адзетая як Саламон у яго славе; распарадчык у шаўку і аксаміце вядзе яе на прызначанае для яе месца; другі, такі самы франт, падабраўшы лаўгі шлейф лэдзі, ідзе за ёю і, калі яна ўсelaся, укладвае шлейф у яе на каленях. Затым ён падстаўляе ёй пад ногі табурэтку і кладзе пасбач карону, каб лэдзі магла ўзяць яе, калі прыдзе час усім прадстаўнікам арыстакратыі ўскласці на сябе свае кароны.

Жонкі пэраў з'яўляюцца адна за адной, бліскучай чарадой, а між іх мільгаюць раскошна ўбранныя распарадчыкі, рассаджваючы і ўпарядковываючы іх. Цяпер унутранасць храма мае досыць жвавы выгляд. Усюды жыщё, рух, яркія мільгаючыя фарбы. Праз некаторы час зноў устанаўляеца цішыня; лэдзі ўсе прышлі і ўсе паселі на свае месцы, цэлы акр чалавечых кветак, страцаты і, як Млечны шлях, зіхатлівы марозным пылам брыльянтаў. Тут перад вамі ўсе ўзросты: старыя, зморшчаныя, жоў-

тыя, сівия, бадай стагоднія жанчыны, якія памятаюць карана-
ванне Рычарда III і яго трывожныя, даўно забытыя часы, і пры-
гожыя пажылія дамы, і чароўныя маладзенькія жанчыны; ёсьць
і мілавідныя дзяўчыны з бліскучымі вачымі і свежымі шчакамі;
лёгка можа стацца, што яны нават не здолеюць надзеюць сваіх
усыпаных брыльянтамі каронак, калі прыдзе вялікая мінuta: для
іх гэта справа новая, і справіцца з хваляваннем ім будзе ня-
лёгка. Але не,—мы жартуем,—гэтага не можа здарыцца, бо ва-
усіх гэтых дам прычоска зроблена такім чынам, каб можна было
на першаму сігналу хутка і беспамылкова пасадзіць каронкі на
належнае месца.

Мы ўжо казалі, што прыгожа ўбраныя лэдзі ўсыпаны брыль-
янтамі, мы ўжо ведаем, што гэта відовішча надзвычай прыго-
жае, аднак сапраўдныя цуды яшчэ наперадзе. Каля дэвяці га-
дзін неба раптам праясняецца, і струмені сонечнага святла залі-
ваюць унутранасць сабора і лавы з багата прыбранымі дамамі;
кожны рад гарыць асяпляючымі рознакаляровымі агнямі, і рап-
тоўная яркасць гэтага відовішча працінае нас, як электрычны
ток! Але вось у паласу святла ўступае надзвычайнае пасольства
з нейкай дальняй усходняй зямлі, ідуць услед за іншымі чужа-
земнымі пасламі,—і ў вас захапляе дух, такі бляск яно разлівае
вакол сябе: усё яно ад галавы да ног усыпана каштоўнымі ка-
меннямі і пры кожным руху сыпле навакол зіхатлівия снапы
алмазных іскраў.

Прайшло гадзіны са дзве, дзве з палавінай; глухі артылерый-
скі залп абвясціў аб прыбыцці караля і працэсіі; змораныя
чаканнем людзі ўзрадаваліся. Усе ведалі, што прыдзецца яшчэ
пачакаць, бо каралю трэба яшчэ адзецца і падрыхтавацца да
ўтрачыстай цэрамоіі; але цяпер чаканне можна будзе прыемна
запоўніць разгледжваннем пэраў каралеўства, якія з'яўляліся ва-
усім сваім пышным убранині. Кожнага пэра распарадчыкі з паша-
най адводзілі на месца і клалі каля яго карону; гледачы на хо-
raph з вялікай цікавасцю наглядалі ўсё гэта: большасць з іх
упершыню бачылі графоў, герцагаў і баронаў, імёны якіх гісто-
рыя ўслаўляе ўжо на працягу пяцісот гадоў. Калі, нарэшце, усе
пэры паселі, зhoraў адкрылася такое дзівоснае відовішча, што
сапраўды варта было зірнуць на яго, каб потым памятаць усё
жыццё.

Цяпер на падмосткі ўзыходзілі адзін за адным епіскапы ў
парадным адзенні, у мітрах, і займалі адведзеныя ім месцы; за

імі ішоў лорд-пратэктар і іншыя важныя саноўнікі, а за саноўнікамі—гвардзейцы, закованыя ў сталь ад ног да галавы.

Надышла мінuta напружанага чакання; нарэшце па сігналу гримнула ўрачыстая музыка, і Том Кэнці, у даўгой мантыі з залатой парчы, з'явіўся ў дзвярах і падняўся на падмосткі. Уесь натоўп, як адзін чалавек, устаў, і пачалася цэрамонія каранаўнія.

Усё абацтва напоўнілася гукамі ўрачыстага гімна, і пад гукі гэтага гімна Тома Кэнці падвялі да трона. Адзін за адным адбываўся здаўна ўстаноўленыя абраады, велічавыя і ўрачыстыя, і гледачы прагна сачылі за імі; але чым хутчэй набліжаўся канец цэрамоніі, тым блядней рабіўся Том Кэнці, тым больш мучылася ад каяння яго душа.

Нарэшце надышоў апошні абраад. Архіепіскап кентэрберыйскі ўзяў з падушкі карону Англіі і падняў яе над галавой дрыжачага ўсім целам мнімага караля. У той-жа міг нібы вясёлка зазыла ўнутранасць сабора, бо ўсе дваране, як адзін чалавек, узялі свае каронкі, усклалі сабе на галовы і замерлі.

Абацтва напоўнілася няясным гулам. У гэту ўрачыстую мінунту раптам узникла новая дзеючая асона, якую раней ніхто не заўважыў. То быў хлопчык, з непакрытай галавой, у рваных чаравіках, у грубым плябейскім адзенні. З урачыстасцю, якая зусім не падыходзіла да яго бруднай вонраткі і нікчэмнага выгляду, ён падняў руку і крыкнуў:

— Забараняю вам ускладаць карону Англіі на гэту злачынную галаву! Я—кароль!

У адзін міг хлопчыка скапіла мноства абураных рук. Але Том Кэнці ў сваім царскім убраниі скокнуў наперад і звонкім голасам крыкнуў:

— Адпусціце яго і не рушце! Ён, сапраўды, кароль!


Паніка ахапіла ўсіх прысутных; усе прыпадымаліся на сваіх месцах, пераглядаючыся, і разглядалі галоўных дзеючых асоб гэтай дзіўнай сцэны, нібы не разумеючы, ці ўяве яны гэта бачаць ці ў сне. Лорд-пратэктар быў здзіўлены не менш за іншых, але хутка схамянуўся і ўсклікнуў уладарным голасам:

— Не звяртайце ўвагі на слова яго вялікасці: да яго зноў вярнулася хвароба. Вазьміце брадзягу!

Яго паслухаліся-б, каб мнімы кароль не тупнуў нагой і не крыкнуў:

— Пад страхам смерці забараняю вам чапаць яго, ён—кароль!

Руکі адсунуліся. Увесь сход замер: ніхто не рухаўся, ніхто не гаварыў; праўду кажучы, ніхто і не ведаў, што рабіць і што гаварыць, такім дзіўным і нечаканым было ўсё тое, што здарылася. Пакуль усе стараліся авалодзіць сабою і апамятаўца, віноўнік перапалоху падыходзіў усё бліжэй і бліжэй, з гордай



Том упаў перад ім на калені...

асанкай і ўзнятай галавой; ён ні разу не спыніўся; і, пакуль усе вагаліся, не ведаючы, што рабіць, ён узышоў на падмосткі. Мнімы кароль з радасным тварам кінуўся яму насустрэч, упаў перад ім на калені і ўсклікнуў:

— О, гасудар! Дазволь беднаму Тому Кэнці першаму прысягнуць на вернасць табе і сказаць: ускладзі на сябе сваю карону і ўступі ў свае права!

Суровы позірк лорда-пратэктара спыніўся на твары прынэльца; але зараз-жа твар яго змякчыўся, і суровасць змянілася выразам бязмернага здзіўлення. Тоє-ж здзіўленне з'явілася і на тварах іншых саноўнікаў. Яны пераглянуліся і мімаволі ўсе

разам адступілі. У кожнага мільганула адна і тая-ж думка:
«Якое дзіёнае падабенства!»

Лорд-пратэктар падумаў мінуту, потым прамовіў сур'ёзна і
пачціва:

— З вашага дазволу, сэр, я хацеў-бы задаць вам некалькі
пытаццяў...

— Я адкажу на іх, мілорд!

Герцаг пачаў распытваць яго пра нябожчыка караля, пра
двор, аб прынцы, аб прынцэсах. Хлопчык адказваў на ўсё
бесспамылкова і не задумваючыся. Ён апісаў парадныя пакоі
у палацы, апартаменты памершага караля і пакоі прынца Уэль-
скага.

Гэта было дзіёна, незвычайна і зусім незразумела; справа
прымала добры для Тома Кэнці абарот, і ён спадзяваўся, што
цячэнне ўжо нясе сапраўднага караля к трону, але лорд-пратэктар
паківаў галавою і сказаў:

— Сапраўды гэта надзвычай дзіёна, але-ж яно не больш за
тое, што можа зрабіць і гасудар наш кароль.

Заўвага лорда-пратэктара засмуціла Тома Кэнці—яго ўсё
яшчэ называлі каралём, і ён адчуў, што траціць надзею.

— Гэта яшчэ не доказ,—дадаў лорд-пратэктар.

Хвалі пакінулі Тома Кэнці на троне, а сапраўднага караля
адносілі ў адкрытае мора. Лорд-пратэктар апусціў галаву, ён
падумаў: «І для дзяржавы і для ўсіх нас небяспечна доўга важдыца
з гэтай фатальнай загадкай: гэта можа выклікаць раз-
лад у народзе і падарваць асновы каралеўскай улады». Ён па-
звярнуўся і сказаў:


— Сэр Томас, арыштуйце гэтага... не, пачакайце!

Твар яго праясніўся, і ён ашаламіў абадранага кандыдата
на прастол пытаццем:

— Дзе дзяржаўная пячатка? Адкажы на гэтае пытацце.
і загадка будзе развязана, бо на гэтае пытацце можа адказаць
толькі прынц Уэльскі! Ад такога глупства залежыць цяпер лёс
трона і дынастыі!

Гэта была шчаслівая думка, удалая думка. Так падумалі
ўсе важныя саноўнікі, і ў іх заблішчэўшых вачах выразілася
маўкліве ўхваленне. Так, толькі сапраўдны прынц мог раз-
гадаць да гэтага часу не разгаданую тайну знікнення дзяржаў-
ной пячаткі. Маленькі самазванец добра вывучыў свой урок,
але тут ён спатыкненца, бо нават той, хто навучыў яго ўсяму,

не можа адказаць на гэта лытнне. Добра! Вельмі добра! Цяпер мы хутка выйдзем з гэтага дзіўнага і небяспечнага становішча. Кожны ківаў галавой і ўсміхаўся ад задавальнення, спадзеючыся, што дзёрзкі хлапчук знямее ад сораму і сваёй віны.



— Прынясі яе сюды!

І як жа-ж усе былі здзіўлены, калі нічога падобнага не здараўлася, калі хлопчык зараз-жа спакойна і цвёрда сказаў:

— У гэтай загадцы няма нічога цяжкага.

І, нават не спытаўши дазволу, ён павярнуўся і даў загад з выглядам чалавека, які прывык загадваць:

— Мілорд Сент-Джон, ідзі ў мой кабінет у палацы,—ніхто не ведае яго лепш за цябе,—і там ля самай падлогі, у левым куце, самым далёкім ад дзвярэй, што выходзяць у пярэднюю, ты знайдзеш медны цвік; паціні плеšку цвіка,—і перад табой адчыніцца маленькі патаемнік, аб існаванні якога нават ты не ведаеш і ніводная жывая душа не ведае, апрача мяне ды таго-

майстра, які рабіў яго для мяне. Першае, што табе трапіцца на вочы, будзе вялікая дзяржаўная пячатка,—прынясі яе сюды!

Усе дзівіліся з гэтай прамовы і яшчэ больш дзівіліся з того, што маленькі жабрак, не задумаўшыся, выбраў з усіх лордаў Сент-Джона і назваў яго па імені так праста і спакойна, як быццам ведаў яго ўсё сваё жыццё. Вяльможа ледзь было не кінуўся выконваць загад. Ён нават шагнуў наперад, але зараз-жа схамянуўся, і лёгкая чырвань з'явілася на яго твары. Том Кэнці павярнуўся да яго і рэзка сказаў:

— Чаго-ж ты марудзіш? Хіба ты не чуў каралеўскага загаду? Ідзі!

Лорд Сент-Джон зрабіў глыбокі паклон; многія зауважылі, што гэты паклон быў надзвычай асцярожны; каб як-небудзь не скампраметаваць сябе, лорд Сент-Джон не пакланіўся ніводнаму з каралёў паасобку, але абодвум разам, або, вярней, нейтральному месцу паміж іх двух. І вышаў.

У пышнай групе саноўнікаў, стаяўшых на падмостках, па-чаўся рух, спачатку ледзь значны, але безупынны, як у калейдаскопе, калі дробныя часткі стракатай фігуры адпадаюць ад аднаго цэнтра і пераходзяць да другога, складаючы новую фігуру. Так і тут, паступова, ледзь прыкметна, бліскучы натоўп саноўнікаў, акружаўшых Тома Кэнці, перасунуўся да прышэльца. Том Кэнці астаўся амаль адзін. Пачалося напружанае чаканне, у часе якога нямногія мяккасардэчныя людзі, якія аставаліся каля Тома Кэнці, набраліся храбрасці, адзін за адным шмыгнулі ўбок і далучыліся да большасці. І цяпер Том Кэнці, у царскай адзежы і ў каштоўных камнях, стаяў зусім адзінокі, акружаны пустатою.

Лорд Сент-Джон вярнуўся. Як толькі яго зауважылі каля ўвахода, усе тутаркі эмоўкі, і ў саборы настала глыбокая цішыня; толькі яго крокі глуха адбіваліся пад высокімі зводамі. Усе, стойшы дыханне, з напружанай цікавасцю сачылі за ім; усе вочы былі накіраваны на яго. Ён узышоў на падмосткі, пастаяў крыху, потым нізка пакланіўся Тому Кэнці і сказаў:

— Гасудар, пячаткі там няма!

Каб на вуліцы раптам з'явіўся хворы на чуму, народ шарахнуўся-б прэч ад яго не з такой імклівасцю, з якой шарахнулася гэта зборышча паблюднёўшых, перапалоханых царадворцаў ад нікчэмнага маленъкага прэтэндэнта на англійскі прастол. Міг—і

ён настаўся зусім адзін пад гнеўнымі і пагардлівымі поглядамі прыдворных. Лорд-пратэктар з запалам крыкнуў:

— Выкіньце гэтага жабрака на вуліцу і праганіце пад бізунамі праз уесь горад! Гэты нахабнік не заслугоўвае нічога лепшага.

Гвардзейцы кінуліся к хлопчыку, але Том Кэнці ўладарна адстараніў іх рукой.



— Гасудар, пячаткі там няма.

— Назад! Хто дакранеца да яго, адкажа галавой!

Лорд-пратэктар не ведаў, што і думаць. Ён спытаў Сент-Джона:

— Ці добра вы шукалі? Але-ж аб гэтым няма патрэбы і пытаяцца. Надзвычай дзіўна! Калі дробныя рэчы знікаюць без сляда, гэтamu не здзіўляешся. Але якім чынам такая буйная рэч, як англійская дзяржаўная пячатка, магла знікнуць без сляда і так, што ніхто не можа знайсці яе? Такі цяжкі залаты круг...

У Тома Кэнці заблішчэлі вочы, ён падскочыў да лорда Сент-Джона і крыкнуў:

— Стойце! Якая яна была? круглая? тоўстая? На ёй былі выразаны літары і дэвізы? Так? О, цяпер я ведаю, што такое гэта вялікая пячатка, якую вы ўсе так доўга шукалі! Каб вы мне апісалі яе раней, вы-б атрымалі яе трох тыдні назад. Я вельмі добра ведаю, дзе яна ляжыць, але не я першы палажыў яе туды.

— А хто-ж, гасудар?—спытаў лорд-пратэктар.

— Той, хто стаіць перад вамі,—законны кароль Англіі! І ён сам скажа вам, дзе яна ляжыць,—тады вы паверыце, што ён ведаў гэта з самага пачатку. Падумай, гасудар! пастараіся прыпомніць! Гэта было апошняе, самае апошняе, што ты зрабіў у той дзень, перш чым выбег з палаца, пераапрануты ў мае лахманы, каб пакараць пакрыўдзіўшага мяне салдата.

Настала мёртвая цішыня—ні гуку, ні шэпту! Усе вочы былі накіраваны на таго, ад каго чакалі адказу; а ён стаяў, нахіліўшы галаву і зморшчыўшы лоб, і капаўся ў сваёй памяці, стараючыся сярод мноства не маючых вартасці ўспамінаў злавіць адну адзіную ўцякаючу дробязь, ведаючы, што, калі ён спаймае гэту дробязь,—ён будзе на троне, калі-ж не,—назаўсёды астанецца жабраком-выгнаннікам. Ішлі мінuty за мінутамі, хлопчык напружваў свою памяць і маўчаў. Нарэшце, стрымаўшы ўзых, ён ціха паківаў галавой і прамовіў дрыжачымі губамі, з роспаччу ў голасе:

— Я прыпамінаю ўвесь той дзень, але што я зрабіў з пячаткай,—прыпомніць не могу.

Ён памаўчаў, потым падняў вочы і прамовіў скромна, але з гонарам:

— Мілорды і джэнтльмены, калі вы пазбавіце вашага законнага гасудара яго трона толькі з-за таго, што ў яго няма гэтага доказу, я не астануся тут, бо я бяссільны... Але...

— О, гасудар, якая недарэчнасць!—з жахам усклікнуў Том Кэнці.—Пачакай! Падумай! Не здавайся так хутка! Справа яшчэ не страчана! Слухай, што я табе скажу, сачы за кожным майм словам! Я аднаўлю ў тваёй памяці гэты дзень ва ўсіх падрабязнасцях, з усімі дробязямі. Мы гутарылі. Я расказваў табе аб сваіх сёстрах Нэн і Бэт,—ну вось, ты гэта помніш? І пра бабку, і пра тое, як мы, хлапчукі, гуляем на Дварэ аб'едкаў,—ты і гэта помніш? Вельмі добра! Сачы толькі за мной,—ты ўсё прыпомніш. Ты даў мне есці і піць і з царскай ласкавасцю адаслаў прыдворных, каб мне не было сорамна перад імі за свою невыхаванасць... Ага, ты і гэта помніш!

Том пералічваў усе падрабязнасці адну за адной, і прынц ківаў галавою ў знак таго, што ён прыпамінае; а саноўнікі слухалі і дзівіліся: усё гэта было так падобна на праўду, а між тым адкуль магла ўзнікнуць гэта немагчымая дружба паміж прынцам і жабраком? Ніколі яшчэ ніякі натоўп не быў ахоплены

такой цікавасцю і не адчуваў сябе гэтак ашаломленым, збян-
тэжаным.

— Дзеля жарту, гасудар, мы памяняліся адзеннем. Потым мы сталі перад люстрам і аказалася, што мы абодва так падобны аздін на аднаго, нібы і не пераапраналіся зусім,—ты помніш і гэта, так? Потым ты зауважыў, што салдат моцна пабіў мне руку,—гледзі, і да гэтага часу не магу нават трymаць ёю пяро, так здзервянялі мае пальцы. Убачыўши гэта, твая высокасць ускочыў, пакляўшыся, што ты адпомесціш салдату, і пабег да дзвярэй. Табе трэба было праісці каля стала. Гэта штука, якую вы называеце пячаткай, ляжала на стале,—ты скапіў яе, азіраючыся навакол, быццам шукаючи, куды яе палажыць, потым убачыў...

— Стой! Досыць! Дзякуй богу, я ўспомніў!—усклікнуў усхваляванным голасам абадраны прэтэндэнт на прастол.—Ідзі, мой добры Сент-Джон: у рукавіцы міланскага панцыра, што вісіць на сцяне, ты знайдзеш дзяржаўную пячатку!

— Верна, гасудар, верна!—усклікнуў Том Кэнці.—Цяпер зглійская дзяржава твая, і таму, хто ўздумаў-бы супярэчыць, лепш-бы нарадзіцца нямым! Спяшайся мілорд Сент-Джон! Няхай тваё ногі ператвораща ў крыллі!

Усе прысутныя былі цяпер на нагах. Яны нібы ашалелі ад непакою, трывогі і пякучай цікавасці. Увесь сабор гудзеў як пчаліны вулей. Усе адразу загаварылі ўзбуджана і палка, унізе і на падмостках—усёды. Ніхто нічога не чуў і не цікавіўся нічым, апрача таго, што крычаў яму ў вуха сусед або што ён сам крычаў у вуха суседу. Час праляцеў вельмі хутка.

Нарэшце па сабору пранёсся шэпт, і на падмостках з'явіўся Сент-Джон. У паднятай над галавой руцэ ён трymаў дзяржаўную пячатку. Адразу-ж грымнуў крык:

— Хай жыве сапраўдны кароль!

Мінут пяць у саборы стогн стаяў ад крыкаў і грому музыкі; насавыя хустачкі воблакам луналі ў паветры; а той, каго тычыліся ўсе гэтыя прывітанні, маленьki абадранец—ад гэтага часу першы чалавек у Англіі—стаяў на вачах ва ўсіх, пасярэдзіне падмосткаў, шчаслівы і горды; шчокі яго палалі чырванию, і васалы яго скілялі перад ім калені.

Затым усе ўсталі, і Том Кэнці ўсклікнуў:

— Цяпер, о гасудар, вазьмі назад тваё царскае адзенне і аддай беднаму Тому, слузе твайму, ягонае рыззё!

Лорд-пратэктар даў загад:

— Раздзеньце гэтага маленъкага нягодніка і кіньце яго ў Тауэр!

Але кароль, сапраўдны, новы кароль, заявіў:

— Не дазволю! Толькі дзякуючы яму я атрымаў назад сваю карону,—не дазволю чапаць і кръўдзіць яго! А ты, даражэнкі дзядзя, ты, мілорд-пратэктар, няўжо ты не адчуваеш нікай удзячнасці да гэтага беднага хлопчыка? Ён-жа, як я чуў, зрабіў цябе герцагам,—пратэктар пачырванеў,—але ён, аказваецца,



... лушчыў ёю арэхі..

не быў сапраўдным каралём—значыць, чаго варты твой гучны тытул? Заўтра ты праз яго будзеш хадайніцаць перада мной аб зацверджанні цябе ў гэтым сане, іначай табе прыдзеца развітацца з твайм герцагствам, і ты зноў астанешся простым графам.

Пасля такой адповедзі яго светласць герцаг Самерсецкі палічыў за лепшае часова адыйсці ўбок. Кароль павярнуўся да Тома і ласкова сказаў:

— Мой бедны хлопчык, як ты мог успомніць, куды я схаваў пячатку, калі я і сам не мог успомніць?

— Ах, гасудар, гэта было няцяжка, бо я не раз ужываў яе.

— Ужываў... і не мог сказаць, дзе яна знаходзіцца?

— Ды я-ж не ведаў, што яны яе шукаюць. Яны мне не казалі, якія яна, ваша вялікасць!

— Што-ж ты з ёю рабіў?

Шчокі Тома густа пачырванелі; ён апусціў вочы і маўчаў.

— Кажы, добры хлопчык, не бойся!—супакоіў яго кароль.— Што-ж ты рабіў з вялікай дзяржаўнай пячаткай Англіі?

Том зноў запнуўся і нарэшце сарамліва вымавіў:

— Я лушчыў ёю арэхі!

Беднае дзіця! Гэтыя слова былі сустрэты такім рогатам, што ён ледзь утрымаўся на нагах. Але затое, калі хто-небудзь яшчэ сумняваўся ў tym, што Том Кэнці не быў каралём Англіі, гэты адказ развеяў усе сумненні.

Тым часам з Тома знялі раскошную мантую і накінулі яе на плечы караля. Мантая прыкрыла яго жабрацкія лахманы. Пасля таго перапыненая каранацыя аднавілася. Сапраўдны кароль быў памазан мірам¹⁾, на галаву яго ўзлажылі карону, а гарматныя стрэлы абвясцілі гэту радасць гораду, і ўвесь Лондан гудзеў ад захаплення.

РАЗДЗЕЛ ТРЫЦЦАЦЬ ТРЭШ

ЭДУАРД—КАРОЛЬ

І да таго яшчэ, як Майлс Гендон трапіў у буяны натоўп, што запоўніў увесь Лонданскі мост, яго выгляд быў вельмі жывапісны, а калі ён вырваўся адтуль, то зрабіўся яшчэ больш жывапісным. У яго і раней было мала грошай, а цяпер і зусім не асталася. Злодзеі ачысцілі яго кішэні да апошняга фартынга.

Але не бяда, абы знайсці хлопчыка. Як сапраўдны воін, ён нічога не рабіў наўздагад, а перш за ўсё складаў план ваенных дзеянняў.

Што мог прадпрыніць хлопчык? Куды ён мог накіравацца? Відаць, думаў Майлс, для яго было найбольш натуральным наведаць першым чынам тое месца, дзе ён жыў раней; так робяць усе бяздомныя, пакінутыя людзі, усёроўна—вар'яты яны ці ў здаровым разуме. Дзе-ж ён мог раней жыць? Яго лахманы і яго блізкасць да грубага брадзяті, які, відаць, добра ведаў яго і нават называў яго сынам, паказвалі на тое, што ён жыў у адным з бяднейшых лонданскіх кварталаў. Ці доўга прыдзецца яго шукаць? Не, Майлс знайдзе яго лёгка і хутка. Ён будзе сачыць не за хлопчыкам, а за кожным вулічным зборышчам, вялікім ці маленъкім, і ў цэнтры якога-небудзь зграмаджэння людзей, рана ці позна, знайдзе свайго маленъкага прыяцеля; цёмныя людзі напэўна будуть здзеквацца з яго, бо ён, як звычайна, пачне абвяшчаць сябе каралём. І тады Майлс Гендон

1) Міро—каштоўнае масла, якое ўжываецца пры „памазанні“ каралёў і цароў у часе іх „ушэсця на прастол“.

скалечыць каго-небудзь з гэтых грубых людзей і павядзе свайго выхаванца далей, уцешыць, супакоіць яго ласкавым словам і ніколі больш не разлучыцца з ім.

Такім чынам, Майлс адправіўся на пошуку. Гадзіну за гадзінай ён бадзяўся па гразкіх вуліцах і закавулках, вышукваючы зборышча людзей; ён знаходзіў іх на кожным кроку, але хлопчыка нідзе не было. Гэта вельмі засмуціла яго, але ён не траціў надзеі. У сваім плане ён не знаходзіў ніякіх недахопаў; праста ваенныя дзеянні зацягнуліся на больш даўгі час, як ён разлічваў.

Да світання ён абышоў не адну мілю, сустрэў шмат усякіх людзей, але нарэшце адчуў толькі змору, голад, і яму вельмі захацелася спаць. Ён ахвотна паснедаў-бы, але на гэта мала было надзеі. Прасіць міласціну яму не прыходзіла ў галаву; залажыць шпагу—гэта ўсёроўна, што разлучыцца з чэсцю. Можна было-б прадаць што-небудзь з адзежы, але дзе знайдзеш пакупца на такую рвань?

У поўдзень ён усё яшчэ бадзяўся па вуліцах—знатоўпам, які следаваў за каралеўскай працэсіяй; ён лічыў, што маленькага вар'ята абавязкова пацягне зірнуць на такое відовішча. Ён прайшоў услед за працэсіяй увесь звілісты шлях ад Лондана да Вестмінстэра і да абацтва. Ён бясконца доўга сланяўся ў натоўпе, сярод паасобных груп, і нарэшце, нічога не дабіўшыся, заклапочаны адышоў прэч, абміяркоўваючы новы, лепши план ваеных дзеянняў. Ён паглыбіўся ў свае мыслі і не адразу заўважыў, што горад астаўся далёка ззаду, і дзень падыходзіў к вечару. Вышаўшы нарэште з задумлівасці, ён убачыў, што знаходзіцца за горадам, недалёка ад ракі. Гэта была жывапісная сельская мясцовасць, дзе знаходзяцца багатыя сялібы. Тут не любяць такіх абаранцаў, як ён.

Надвор'е было цёплае; ён расцягнуўся на зямлі каля плоту, каб адпачыць і падумаць. Хутка яго ахапіла дрымота; да яго дайшлі глухія далёкія гукі гарматных стрэлаў, ён сказаў сабе: «Каранацыя скончылася», і тут-же заснуў. Перад тым ён не адпачываў больш за трыццаць гадзін. Прачнуўся ён толькі на другую раніцу, сярод белага дня.

Ён падняўся змораны, знясілены, ледзь не паміраючы ад голаду, памыўся ў рацэ і павалокся ў Вестмінстэр, лаячы сябе за тое, што патраціў столькі часу дарма. Голад падказаў яму новы план: ён перш за ўсё паспрабуе дабрацца да старога сэра

Гэмфры Марло і пазычыць у яго некалькі шылінгаў, а потым... Але пакуль і гэтага досыць, потым будзе час удасканаліць і распрацаваць новы план; спачатку трэба выкананы яго першую частку.

Гадзіне а адзінаццатай ён апынуўся ля палаца і, хоць народа навакол было многа, ён не астаўся незаўважаным, дзякуючы свайму касцюму. Ён уважліва ўгляджаўся ў твар кожнага сустрэлага, вышукваючы спагадлівага чалавека, які згадзіўся-б далаўшыць аб ім старому сэру Гэмфры; аб тым, каб паспрабаваць самому пранікнуць у палац у такім выглядзе, вядома, не магло быць і гутаркі. Рантам каля яго прайшоў «хлопчык для пабояў»; убачыўшы Майлса, ён вярнуўся і яшчэ раз прайшоў міма, пільна прыглядаючыся.

«Калі гэта не той самы брадзяга, аб якім так непакоіцца яго вялікасць, то я бязмозглы асёл... Хоць я, здаецца, і заўсёды быў аслом. Усе адзнакі ў наяўнасці. Не можа быць, каб прамудры гасподзь стварыў два такія страшыдлы адразу. Гэта было-б небяспечнай перавытворчасцю цудаў, бо цана на іх вельмі знізілася-б. Як-бы мне распачаць з ім гутарку!..»

Але тут сам Майлс Гендон дапамог яму. Ён адчуў, што на яго пільна глядзяць, і абраўшыся назад. Зауважыўшы цікаўнасць у вачах хлопчыка, Майлс Гендон падышоў да яго і сказаў:

- Вы толькі што вышлі з палаца; вы з прыдворных?
- Так, ваша міласць!
- Вы ведаецце сэра Гэмфры Марло?

Хлопчык уздрыгнуўся ад нечаканасці і падумаў: «Божа! ён пытаецца аб майм нябожчыку бацьку!»

Голосна ён адказаў:

- Добра ведаю, ваша міласць.
- Ён там?
- Так,—сказаў хлопчык і сам сабе дадаў: «у магіле».
- Ці не будзеце вы так ласкавы паведаміць яму маё прозвішча і перадаць, што я жадаю сказаць яму два слова па скрэту.
- Я ахвотна выканану ваша даручэнне, ласкавы сэр!
- У такім разе скажыце, што яго чакае Майлс Гендон, сын сэра Рычарда. Я буду вам вельмі ўдзячны, мой добры хлопчык!
- Хлопчык быў, відаць, расчараваны! «Кароль нешта не так

называў яго,—сказаў ён сабе,—ну, ды ўсёроўна. Гэта, мабыць, яго брат, і я ўпэўнены, што ён можа даць звесткі яго вялікасці аб тым дзіваку». Ён папрасіў Майлса пачакаць крыху, пакуль ён прынясе адказ. Ён пайшоў, а Гендон астаўся чакаць яго ў вызначаным месцы, на каменнай лавачцы, унутры нішы ў сцяне



Быў арыштваны як падлэроная асоба.

палаца, дзе ў дрэннае надвор'е хаваліся звычайна вартавыя. Не паспей ён усесція, як міма прайшоў атрад алебардшчыкаў пад камандай афіцэра. Афіцэр убачыў чужога чалавека, спыніў сваіх людзей і загадаў Гендону выйсці з нішы. Той вышаў і зараз-жа быў арыштваны, як падлэроная асоба, якая туляеца надта блізка ля палаца. Справа пачынала прымаць нядобры абарот. Бедны Майлс хацеў быў растлумачыць, у чым справа, але афіцэр груба загадаў яму маўчаць і сказаў сваім людзям, каб яны абязбройлі і абшукалі яго.

— Можа вам бог дапаможа знайсці што-небудзь,—сказаў

бедны Майлс.—Я многа шукаў і нічога не знайшоў, хоць мне так трэба было знайсці.

І сапраўды, у яго нічога не знайшлі, апрача запячатанага пісьма. Афіцэр разарваў канверт, і Майлс усміхнуўся, пазнаўшы «каракулі» свайго беднага маленькага друга. Гэта было пасланне, напісаное каралём у той памятны дзень у Гендонскім замку. У афіцэра аж твар пажоўк, калі ён прачытаў англійскую частку пісьма, а Майлс, выслушавшы яе, пабляднёў.

— Яшчэ адзін прэтэндэнт на прастол!—усклікнуў афіцэр.— Яны сёння размнажаюцца, як трусы. Вазьміце гэтага нягодніка і трymайце яго моцна, пакуль я занясу гэта каштоўнае пасланне да караля.

«Ну, цяпер усе мае злашчасці скончыліся,—мармытаў Майлс,—бо я напэўна хутка буду боўтацца на вяроўцы. Гэта запіска для мяне не пройдзе дарма. А што станецца з мaim бедным хлопчыкам—гэта аднаму богу вядома!»

Праз некаторы час Майлс убачыў, што афіцэр шпарка вяртаецца назад, і сабраў усю сваю мужнасць, каб сустрэць немінучую смерць, як належыць мужчине. Афіцэр зараз-жа загадаў салдатам вызваліць палонніка і аддаў яму яго шпагу; затым пачціва пакланіўся і сказаў:

— Прашу вас, сэр, следуйце за мной!

Гендон пайшоў за ім, гаворачы сам сабе:

«Каб я не ведаў, што іду на верную смерць і што з гэтай прычыны мне трэба менш грашыць, я-б, здаецца, прыдушыў гэтага нягодніка за яго здзеклівую ласкавасць».

Яны прайшлі праз двор, вельмі людны, да галоўнага пад'езда палаца, дзе афіцэр з такім-жа пачцівым паклонам здаў Гендана з рук на рукі расфранчонаму прыдворнаму, які ў сваю чаргу нізенъка яму пакланіўся і павёў праз вялікую залу, між двумя радамі пышна ўбранных лакеяў. Лакеі пачціва кланяліся Гендану, а за спіной у яго цішком аж клаліся ад смеху, бачачы такое величнае «пудзіла». Прыйдворны павёў Гендана па шырокай лесніцы, якая так і кішэла царадворцамі, і нарэшце прывёў у абышырны пакой, дзе былі сабраны ўсе англійскія магнаты; ён правёў Майлса наперад, яшчэ раз пакланіўся, напомніў яму, што трэба зняць каплюш, і пакінуў яго пасярэдзіне пакоя. Вочы ўсіх прысутных накіраваліся на яго. Некаторыя сярдзіта нахмурыліся. Некаторыя насмешліва ўсміхнуліся.

Майлс Гендон быў ашаломлены. Перад ім, усяго за якіх-

небудзь пяць крокаў, пад пышным балдахінам, сядзеў малады кароль; трохі адварнуўшыся і нахіліўши галаву, ён гутарыў з нейкай райскай птушкай у выглядзе чалавека,—напэўна з якім-небудзь герцагам. Гендон глядзеў і думаў, што і без таго горка памерці ў росквіце сіл, а тут яшчэ гэтак цябе знева-жаюць. Яму хацелася, каб кароль хутчэй выказаў свой пры-гавор. У гэты момант кароль падняў галаву, і Гендон убачыў яго твар. Убачыў—і ў яго дух заняло! Як зачараўаны, глядзеў ён, не спускаючи вачэй з гэтага прыгожага маладога твара; ён казаў сабе:

«Божа, гэта-ж на троне—уладар царства мараў і зданяў!»

Ён глядзеў на карала з незвычайным здзіўленнем і мар-мытаў няскладныя слова. Потым азірнуўся навакол, уважліва аглядаючы пышную публіку і раскошную залу.

«Але-ж гэта праўда! Гэта не сон, а сапраўднасць!» сказаў ён сабе.

Потым зноў глянуў на карала і—падумаў?

«Сон гэта ці не?.. Няўжо ён сапраўды валадар Англіі, а не бяздомны звар’яцэль брадзягá, за якога я прымаў яго? Хто разгадае мне гэтую загадку?»

Раптам яму ў галаву прышла надзвычай удалая думка. Ён падышоў да сцяны, узяў крэсла, паставіў яго пасярэдзіне і сеў!

Натоўп прыдворных загудзеў ад гневу; чыясьці грубая рука апусцілася яму на плячо, нечы голас усклікнуў:

— Грубіян, невук, як ты смееш сядзець у прысутнасці карала!

Шум прыцягнуў увагу яго вялікасці, ён працягнуў руку і крикнуў:

— Пакіньце яго, не чапайце: гэта яго права!

Здзіўленыя прыдворныя адскочылі. А кароль прадаўжаў:

— Няхай будзе вам вядома, лэдзі, лорды і джэнтльмены, што гэта мой верны і любімы слуга, Майлс Гендон, які сваім добрым мечам выратаваў свайго гасудара ад ран, а можа і ад смерці, і за гэта воляю карала пасвечены ў рыцáры. Ведайце таксама, што ён зрабіў яму яшчэ больш важную паслугу: ён выратаваў свайго гасудара ад бізуноў і ганьбы, прыняўшы іх на сябе, і за гэта прызначаны пэрам Англіі і графам Кенцкім, і ва ўзнагароду яму будуть дадзены багатыя маенткі і гроши, здравідаючыя яго высокаму стану. Больш того, прывілея, якую ён толькі што скарыстаў, падаравана яму каралём і астанецца

за ім і яго патомкамі, і ўсе старэйшыя ў родзе яго будуць з века ў век мець права сядзець у прысутнасці англійскіх каралёў, пакуль будзе існаваць прастол. Не чапайце яго!

У зале знаходзіліся дзве асобы, якія спазніліся на каранацыю і прыбылі з вёскі ў палац толькі сёння. Усяго толькі пяць мі-




— Узяць яго пад варту.

нут знаходзіліся яны ў гэтай зале; яны слухалі з невыказным здзіўленнем, пазіраючы то на карала, то на «вароняе пудзіла». То былі сэр Г'ю і лэдзі Юдзіф. Але новы граф не бачыў іх. Ён усё глядзеў на карала і мармытаў:

«Божа, даруй мне! Дык гэта мой жабрак! Дык гэта мой вар'ят!.. А я яшчэ хацеў пахваліцца перад ім сваім бағаццем—радавым маўткам, у якім семдзесят пакояў і дваццаць сем чалавек прыслугі! Гэта аб ім я думаў, што ён ніколі не ведаў іншай адзежы, апрача рыззя, іншай ласкі, апрача штуршкоў ды пабояў, і іншай ежы, апрача аб'едкаў! Гэта яго я ўзяў за

прыёмыша і хацеў зрабіць з яго чалавека! Божа, хоць-бы мне
далі мяшок, каб сунуць галаву ад сораму!»

Але потым ён раптам апомніўся, упаў на калені і, покуль
кароль паціскаў яму руку, кляўся ў вернасці і дзякаваў за да-
дзеныя яму тытулы і маенткі. Затым ён устаў і пачціва адышоў
убок; усе глядзелі на яго з цікавасцю і многія з зайдзрасцю.



Том пацалаваў руку караля.

У гэты час кароль убачыў сэра Г'ю і, бліснуўшы вачыма,
гнеўна ўсклікнуў:

— Пазбавіць гэтага разбойніка яго фальшивага тытула і
скрадзеных ім маенткаў і ўзяць пад варту да маіх далейших
распараджэнняў.

Быўшага сэра Г'ю вывелі.

Цяпер узнялася мітусня на другім канцы залы; натоўп рас-
ступіўся, і паміж двух жывых сцен прайшоў Том Кэнці, дзі-
восна і багата ўбраны. Перад ім ішоў камер-лакей, абавязкам

якога было дакладваць аб наведвальніках. Том прыблізіўся да караля і апусціўся перад ім на калена.

— Я даведаўся,—сказаў кароль,—аб усім, што ты зрабіў у гэтая некалькі тыдняў, і вельмі задаволены табою. Ты кіраваў маёй дзяржавай з царскай лагоднасцю і міласэрдзем. Ты, здаецца, знайшоў сваю маці і сясцёр? Вельмі добра! Мы паклапоцімся аб іх. А бацьку твойго павесяць, калі ты гэтага пажадаеш і калі дазволіць закон. Ведайце вы ўсе, хто можа чуць мяне, што ад гэтага часу хлопчыкі, што выхоўваюцца ў Хрыстовым прытулку¹⁾ на каралеўскі кошт, будуць атрымоўваць не толькі цялесны, але і разумовы, духоўны харч; а гэты хлопчык будзе жыць там і зойме пачэснае месца сярод выхавальнікаў; як ён быў каралём, то яму належыць асобая пашана; заўважце яго адзенне: яно прысвоена яму аднаму, і ніхто не мае права насіць такое самае. Па гэтаму адзенню ўсе будуць пазнаваць яго, памятаючы, што некаторы час ён быў каралём, будуць выяўляць да яго належную пашану. Ён знаходзіцца пад асобай абаронай і апекай кароны, і няхай будзе ўсім вядома, што яму надаецца пачэсны тытул каралеўскага выхаванца.

Шчаслівы і горды, Том Кэнці падняўся з кален і пацалаваў руку караля; яму дазволена было адыйсці. Не трацячы часу, ён паймаўся да сваёй маткі, каб расказаць і ёй і сёстрам усё, што здарылася, і падзяліцца з імі сваёй вялікай радасцю.

ЗАКЛЮЧЭННЕ

ПРАВАСУДЗЕ І АДИЛАТА

Калі ўсе тайны нарэшце выспектліліся, Г'ю Гендон прызнаўся, што жонка яго адраклася ад Майлса па яго загаду. Спачатку ён пагражаяў ёй, што, калі яна не адрачэцца ад Майлса Гендана, ёй прыдзецца разлучыцца з жыццём; яна сказала, што не шкадуе свайго жыцця і астанецца вернай Майлсу; тады муж сказаў, што яе пашкадуюць, але Майлс будзе забіты! Тады яна дала слова і стрымала яго.

Г'ю не праследавалі за гэтая пагрозы і за прысваенне сабе маёmacці і тытула брата, бо Майлс і Юдзіф не хацелі свед-

1) Хрыстовы прытулак, або Школа сініх капитанаў, была, па волгывах тагачаснікаў, „благароднейшай установай у свеце“. Эдуард VI аснаваў гэтым прытулак для навучання і выхавання сірот і дзяцей беднякоў.

чыць супроць яго; ды жонцы наогул у тыя часы было забаронена сведчыць супроць мужа. Гэю кінуў жонку і паехаў на кантынент, дзе хутка памёр, а Майлс, граф Кенцкі, ажаніўся з яго ўдавой. Вялікая радасць і ўрачыстасць былі ў вёсцы Гендона, калі яны ўпершыню наведалі замак.

Аб бацьку Тома Кэнці так болей і не чулі.

Кароль адшукаў фермера, якога закляймілі і прадалі ў рабства, прымусіў яго пакінуць злачынную банду і даў яму магчымасць жыць заможна.

Ён вызваліў таксама з турмы старога законніка і зняў з яго накладзены на яго штраф. Ён прыстроіў дачок двух балтыстак, якіх на яго вачах спалілі на кастры, і сурова пакараў таго чыноўnika, які незаслужана збіў бізуном Гендона.

Ён выратаваў ад шыбеніцы падмайстра, які быў асуджаны за тое, што злавіў прыблуднага сокала; выратаваў жанчыну, што ўкрала адrez сукна ў ткача; але не паспей ужо выратаваць чалавека, асуджанага на смерць за забойства аленя ў каралеўскім лесе.

Ён увесел быў прыхільны да суддзі, які пашкадаваў яго ў той час, калі яго абвінавачвалі ў крадэжкы паразяці, і сашчырым задавальненнем бачыў, як гэты суддзя паступова набываў усеагульную павагу і зрабіўся вядомым і шаноўным чалавекам.

Да канца дзён сваіх кароль любіў рассказваць гісторыю сваіх прыгод, пачынаючы з той мінуты, калі вартавы прагнаў яго ад варот палаца, і канчаючы ноччу, калі ён спрытна ўмяшаўся ў группу рабочых, прыбіраўшых абацтва, праслізнуў у сабор, схаваўся ў спавядальні і заснуў так моцна, што на другую раніцу ледзь не праспаў каранацыі. Ён гаварыў, што частыя пераказы гэтага каштоўнага ўрока падмацоўваюць яго ў імкненні атрыманца з яго карысць для свайго народа і што, пакуль жыве, ён будзе рассказваць гэту гісторыю, ажыўляючы ў сваёй памяці сумныя ўражанні і ўмацоўваючы ў сваім сэрцы парасткі міласэрдзя.

Майлс Гендон і Том Кэнці ва ўсё яго кароткае царстваванне аставаліся яго любімцамі і шчыра аплаквалі яго, калі ён памёр. Добры граф Кенцкі быў досыць разважлівым і не надта злоўжываў сваёй асобай прывілеяй, але ўсё-ж ён скарыстаў яе два разы, апрача таго выпадку, які нам вядомы: адзін раз пры ўступленні на прастол каралевы Марыі і другі—пры ўступленні на

прастол каралевы Елізаветы. Адзін з яго патомкаў скарыстаў тую-ж прывілею пры ўступленні на прастол Іакава I. Пакуль гэту прывілею сабраўся скарыстаць яго сын, прайшло каля чвэрці стагоддзя, і «прывілея Кентаў» была забыта большасцю прыдворных, так што, калі ў адзін прыгожы дзень тагочасны Кент да зволіў сабе сесцы ў прысутнасці Карла I, падняўся страшэнны перапалох! Але справа хутка высветлілася, і прывілея была пачверджана. Апошні з графаў Кентаў быў забіты ў грамадзянскай вайне, б'ючыся за карала, і з ім скончылася гэта незвычайнай прывілея.

Том Кэнці дажыў да глыбокай старасці; гэта быў прыгожы сіавалосы стары, велічавага і скромнага выгляду. Усе шчыра паважалі яго і выяўлялі пашану да яго незвычайнага адзення, якое напамінала аб tym, што «ў свой час ён сядзеў на прастоле». Перад ім усе расступаліся, давалі яму дарогу і шанталі адзін аднаму:

— Здымі капялюш, гэта каралеўскі выхаванец!

І ўсе кланяліся яму, а ён у адказ ласкова ўсміхаўся, і гэту ўсмешку цанілі высока, бо калі з ім здарыўся апісаны тут эпізод, ён вёў сябе з такім благародствам.

Так, кароль Эдуард Шосты жыў нядоўга, бедны хлопчык, але з чэсцю пражыў гэтых гады. Не раз, калі які-небудзь важны саноўнік, які-небудзь раззалочаны каралеўскі васал па-пракаў яго ў залішний мяккасці ці даводзіў, што той або іншы закон, які ён хацеў змякчыць, і без таго дастаткова мяккі і без таго нікога не сцясняе і не мучыць, юны кароль накіроўваў на яго свае вялікія, красамоўныя, поўныя смутнай спагадлівасці вочы і казаў:

— Што ты ведаеш аб прыгнечаннях і муках? Аб гэтым ведаю я, ведае мой народ, але не ты.

Для тых лютых часоў царстваванне Эдуарда VI было на дзіва міласэрным і лагодным.



З М Е С Т

	<i>Стар.</i>
<i>Раздзел перши. Нараджэнне прынца і нараджэнне жабрака</i>	3
<i>Раздзел другі. Дзяцінства Тома</i>	4
<i>Раздзел трэці. Сустрэча Тома з прынцам</i>	10
<i>Раздзел чацверты. Нягоды прынца пачынаюца</i>	17
<i>Раздзел пяты. Том у ролі патрыцыя</i>	23
<i>Раздзел шосты. Том атрымоўвае інструкцыі</i>	32
<i>Раздзел сёмы. Першы каралеўскі абед Тома</i>	40
<i>Раздзел восьмы. Пытанне пра пічатку</i>	45
<i>Раздзел дзеяты. Парад на рацэ</i>	48
<i>Раздзел дзесяты. Ліхія прыгоды прынца</i>	50
<i>Раздзел адзінаццаты. У ратушы</i>	59
<i>Раздзел дванаццаты. Прыйц і яго збавіцель</i>	64
<i>Раздзел трынаццаты. Знікненне прынца</i>	77
<i>Раздзел чатыранаццаты. Кароль памёр—хай жыве кароль!</i>	81
<i>Раздзел пятнаццаты. Том—кароль</i>	94
<i>Раздзел шаснаццаты. Парадны абед</i>	105
<i>Раздзел семнаццаты. Кароль Фу-Фу Першы</i>	108
<i>Раздзел восемнаццаты. Прыйц у брадзяг</i>	120
<i>Раздзел дзевятнаццаты. Кароль у сялян</i>	127
<i>Раздзел дваццаты. Прыйц і пустэльнік</i>	133
<i>Раздзел дваццаць перши. Гендон прыходзіць на выручку</i>	139
<i>Раздзел дваццаць другі. Афяра вераломства</i>	143
<i>Раздзел дваццаць трэці. Прыйц арыштаваны</i>	150
<i>Раздзел дваццаць чацверты. Уцёкі</i>	154
<i>Раздзел дваццаць пяты. Замак Гендан!</i>	157
<i>Раздзел дваццаць шосты. Не прызнаны</i>	164
<i>Раздзел дваццаць сёмы. У турме</i>	168
<i>Раздзел дваццаць восьмы. Афяра</i>	178
<i>Раздзел дваццаць дзеяты. У Лондан!</i>	182
<i>Раздзел триццаты. Поспехі Тома</i>	184
<i>Раздзел триццаць перши. Карапацыйная працэсія</i>	186
<i>Раздзел триццаць другі. Дзень карапацыі</i>	192
<i>Раздзел триццаць трэці. Эдуард—кароль</i>	204
<i>Заключэнне. Правасуддзе і адплата</i>	212


Рэдактар пераклада *T. Гарбуноў*

Тэхнічны рэдактар *І. Мілешка*
Карэктар *Адамовіч*

Злана ў друкарню 15/VIII—39 г. Падпісана да друку 19/XII-39 г. Аб'ем
13 $\frac{1}{2}$ друк. арк. Папера 60×92 $\frac{1}{16}$. Знакаў у друк. арк. 39.040. Тыраж 7.000 экз.
Зак. № 894. Уп. Галоуліта БССР № 21200.

Друкарня імя Сталіна. Мінск, Дом Друку.

1961. F.



ЦАНА 3 руб.

Бел. Узбек.
Лиц. № 5



НА БЕЛООРУССКОМ ЯЗЫКЕ

Марк Твен

ПРИНЦ ИНИЩИЙ

Государственное

Издательство

при СНК БССР

Минск — 1940

